

В. У. Протчанка, В. П. Протчанка



БЕЛАРУСКАЯ МОВА

Вучэбны дапаможнік для **10** класа ўстаноў,
якія забяспечваюць атрыманне
агульнай сярэдняй адукцыі,
з беларускай і рускай мовамі навучання
з 12-гадовым тэрмінам навучання
(базавы і павышаны ўзроўні)

*Дапушчана
Міністэрствам адукцыі
Рэспублікі Беларусь*



МИНСК
НАЦЫЯНАЛЬНЫ ІНСТИТУТ АДУКАЦЫИ
2006

УДК 811.161.3(075.3=161.3=161.1)

ББК 81.2Бел-922

П83

Н а в у к о в ы р ә д а к т а р —
д-р філал. навук, праф. А. Я. Міхневіч.

Р э ц э н з е н т ы:

д-р філал. навук, праф. каф. бел. мовы Гомельскага дзяржаўнага
універсітэта імя Ф. Скарыны В. А. Ляшчынская;
метадыст аддзела грамадска-гуманітарнай адукацыі Мінскага
гарадскога дзяржаўнага інстытута павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі кадраў адукацыі С. І. Цыбульская.

Умоўныя абазначэнні:

☰ — тэарэтычныя звесткі;

* — для павышанага ўзроўню;

▶ — для самастойнага назірання;

● — дадатковыя заданні;

[] — галоўная частка складанага сказа;

() — даданая частка складанага сказа;

× — даданая частка паясняе слова;

×— — даданая частка паясняе словазлучэнне;

—×— — даданая частка паясняе ўсю другую частку
ў складаным сказе;

□ — злучальны злучнік;

○ — падпарадковальны злучнік;

○○ — злучальнае слова.

Протчанка, В. У.

П83 Беларуская мова : вучэб. дапам. для 10-га кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі, з беларус. і рус. мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання (базавы і павыш. узроўні) / В. У. Протчанка, В. П. Протчанка. — Мінск : НІА, 2006. — 256 с.

ISBN 985-465-228-9.

УДК 811.161.3(075.3=161.3=161.1)

ББК 81.2Бел-922

© Протчанка В. У., Протчанка В. П., 2006

© Афармленне. НМУ «Нацыянальны
інстытут адукацыі», 2006

ISBN 985-465-228-9



Песні няхітрай маёй аснова —
Матчына мова, родная мова.
Нібы з гаючай лясное крыніцы,
З мовы вытокуў жадаю напіцца.
Вось загучалі цудоўныя слова:
Ластаўка, любая, ранак вясновы,
Дожджык, каханне, усмешка, дзянніца...
Слова спывае і весяліцца.
Слова смуткуе, марыць, смяецца,
Роднае слова ірвецца ў сэрца.
Песні няхітрай маёй аснова —
Матчына мова, родная мова.

A. Mazur

§ 1. БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў СЯМ'І СЛАВЯНСКИХ МОЎ

1. Прачытайце тэкст. Вызначце, якая тэма ў ім асвятляецца.

Славянскія мовы — пятая па распаўсюджанасці на Зямлі група моў. На іх гавораць больш за 300 мільёнаў чалавек. Сярод іншых моўных сем'яў славянскія мовы вызначаюцца значнай блізкасцю, якая ў некаторых выпадках даходзіць да простага падабенства. Сёння існуе 13 славянскіх нацыянальных літаратурных жывых моў: беларуская, руская, украінская, польская, чэская, славацкая, ніжня- і верхнялужыцкая, сербская, харвацкая, славенская, балгарская і македонская.

Непасрэдны продак сучасных славянскіх моў — агульнаславянская мова. У выніку расселення славян у I тысячагоддзі н. э. на вялікіх тэрыторыях Усходняй Еўропы і Балканскага паўвострава яна пачала распадацца на асобныя дыялекты, з якіх пазней сфарміраваліся славянскія мовы. Ступень блізкасці гэтых дыялектаў была неаднолькавая, што дазваляе і сёння гаварыць пра больш і менш блізкія славянскія мовы. У залежнасці ад асаблівасцей гістарычнага развіцця славянскіх моў, іх геаграфічнага месца на моўнай карце свету вызначаюць тры славянскія моўныя падгрупы: усходнеславянскую, заходнеславянскую і паўднёваславянскую.

Да ўсходнеславянскай падгрупы адносяцца руская, украінская і беларуская мовы. На іх гаворыць большая частка славянскага свету. Вялікае падабенства гэтых моў абумоўлена існаваннем адзінай крыніцы паходжання і цеснай ўзаемасувязью на працягу стагоддзяў.

Польская, чэшская, славацкая, лужыцкія і мёртвая палабская мовы складаюць заходнеславянскую падгрупу славянскіх моў. Усе жывыя заходнеславянскія мовы карыстаюцца лацінскай азукай.

Паўднёваславянскую падгрупу складаюць балгарская, македонская, сербская, харвацкая і славенская мовы.

Яркай з'явай у гісторыі нацыянальнай моўнай культуры беларускага народа была старабеларуская літаратурная мова. Яна складвалася паралельна з вылучэннем старарускай і старайкраінскай літаратурных моў у выніку фарміравання трох братніх народаў — беларускага, рускага і ўкраінскага.

Перыяд фарміравання і развіцця старабеларускай літаратурнай мовы ахоплівае вялікі адрезак часу. На працягу многіх стагоддзяў яна з'яўлялася афіцыйнай мовай Вялікага княства Літоўскага, што было заканадаўчым Статутамі 1566 і 1588 гг. Старобеларуская літаратурная мова выкарыстоўвалася ў разнастайных грамадскіх сферах, найперш у заканадаўстве і дзяржаўнай перапісцы, свецкай і рэлігійнай літаратуры. Гэта засведчана шматлікімі пісьмовымі помнікамі, рукапіснымі і друкаванымі. У XVII стагоддзі (1696 г.) улады Рэчы Паспалітай забаранілі ўжываць беларускую мову ў афіцыйнай перапісцы. З гэтага часу развіццё старабеларускай літаратурнай мовы прыпынілася. Але яна з'явілася важным этапам на шляху пазнейшага складвання самабытнай беларускай літаратурнай мовы на народна-дыялектнай аснове.

Сучасная беларуская літаратурная мова пачала фарміравацца ў XIX стагоддзі на базе народных гаворак пасля значнага перапынку ў пісьмовай традыцыі. Цяпер яна мае свае адметныя якасці, якія робяць яе асобнай — багатай і самабытнай — славянскай мовай.

Беларуская мова актыўна ўзаемадзейнічае з іншымі мовамі народаў свету, найперш з рускай, украінскай, польскай.

У ходзе гэтага ўзаемадзеяння братнія мовы якасна і колькасна ўзбагачаюцца і ўзаемна развіваюцца.

Родная мова з'яўляецца формай існавання і захавання народных традыцый, звычаяў і духоўных скарбаў, спосабам і сродкам развіцця нацыянальнай культуры. На ёй выдадзены і кожны год друкуюцца навуковыя і мастацкія творы, напісаныя айчыннымі і зарубежнымі аўтарамі, часопісы, газеты, шматлікія слоўнікі, даведнікі і інш. Абавязак кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь клапаціцца пра захаванне і развіццё скарбаў нацыянальнай мовы. (*Беларуская мова. Энцыклапедыя. С. 508, 531*)

- Што вы даведаліся пра славянскія мовы? Якая мова з'яўляецца продкам сучасных славянскіх моў? На якія падгрупы падзяляюцца славянскія мовы? Да якой падгрупы адносіцца беларуская мова? Калі і чаму старабеларуская мова прыпыніла развіццё?
- Выпішице з тэксту некалькі слоў і словазлучэнняў, якія з'яўляюцца навуковымі тэрмінамі. Складзіце з імі сказы.
- Выпішице з кнігі «Каласы роднай мовы» (укладальнікі У. В. Анічэнка, К. С. Усовіч) 4—5 выкazванняў паэтаў пра беларускую мову.

2. Прачытайце верш. Творы якіх пісьменнікаў успамінае П. Панчанка? Назавіце гэтыя творы.

ЛЮБІМЫЯ РАДКІ

Хвала тым,
Хто лепш за мяне напісаў
Радкі
Пра зямлю беларускую
Дзіўныя!
Ніхто так пранізліва нам не сказаў
Пра нашу любоў —
Аж да смерці адзіную:
«Ты ўся ясната лебядзіная».

Ён паэт найлепшы і найпершы,
Разбудзіў і таленты, і вершы.
Ён дзяліцца будзе вечна з намі
Песнямі рабочымі і снамі:
«І ўжо куды не сабяруся,
Куды душою не памкне,
Мне сняцца сны аб Беларусі,
Маёй пакутнай старане».

Калі мяне добрыя вершы папросяць
Чытаць,
Прачытаю такія радкі,
Што друг мой складаў
У падпольнай трывозе:
«Гляджу і гляджу з-пад руکі,
Як моладасць нашу вывозяць».

А гэты быў з Бесядзі...
Мы незлічоныя
Вёрсты прайшлі з ім
Па сцежках гарачых...
«Я рабыня, рабыня,
Я чорная, чорная, чорная...
А след тваіх ботаў убачу,
Пацалую яго
І, як баба старая, заплачу».

Ну а гэты мой сябар
Піша праўду гусцей
На сваёй беларускай бяросце:
«Трэба дома бываць часцей,
Трэба дома бываць не госцем».

І маладзейшых
Радкі завучваў,
Бо нараджаецца талент
На спадчыне.
Серп хоць не грэўся на юным плячы:
«Баюся развучыцца хлеб пячы,
Баюся, што забуду мову матчыну».

У славу адважных
Бацькоў нашых мёртвых
Я падпішуся пад гэтым вершам:
«Загінуў у нас не кожны чацвёрты,
А кожны першы».

- Выпішыце займеннікі разам са словамі, з якімі яны ўтвараюць пару слоў (словазлучэнне ці граматычную аснову). Вызначце, на што ўказвае займеннік у кожнай пары слоў.

3. Прачытайце, дайце загаловак тэксту. Вызначце стыль, тып, адрасата і мэтанакіраванасьць тэксту. Раскажыце аб узаемадзеянні гутарковай і літаратурнай моў.

Наша літаратурная мова знаходзіцца ў працэсе тварэння. Тварэц мовы — народ. Задача ж пісьменніка — у фарміраванні, адборы лепшага, у прывядзенні мовы да літаратурных нормаў. Як бачыце, задача немалая. Мы павінны мець мову прыгожую, гучную, простую, але гнуткую і выразную.

Наша багатае жыццё штодзённа ўносіць новыя паняцці і разуменні, а гэта вымагае пашырэння рамак мовы. Тут паўстае пытанне аб наватврах і запазычанні з другіх моў. Кожны наватвор і запазычанне толькі тады атрымаюць распаўсюджанне, калі будуць адпавядаць духу мовы, яе фразеалагічнаму складу. Гэтае меркаванне не павінна абмяжоўваць складанейшага працэсу папаўнення мовы. Трэба смялай ствараць новыя слова і ў пэўных выпадках звяртацца да запазычаных. Мы маём вялікі моўны запас, але некаторыя людзі незаслужана забываюцца на яго. Перад увядзеннем кожнага новага слова трэба добра абшарыць кішэні свае памяці, пераглядзець слоўнікавыя і фальклорныя крыніцы, прыслухацца да жывой гаворкі — а можа, і знайдзецца якраз тое, што неабходна, што ўжо ўжывалася і чамусьці забыта ці ўжываецца і невядома нам. (*Якуб Колас*)

• Карыстаючыся тлумачальнымі слоўнікамі беларускай мовы, вы светліце значэнне тэрмінаў «наватвор», «запазычанне», «фразеалагізм». Складзіце з імі сказы.

ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў V—IX КЛАСАХ



§ 2. ТЭКСТ, СТЫЛІ И ТЫПЫ МАЎЛЕННЯ

4. Прачытайце, дайце загаловак тэксту. Вызначце яго стыль, тып і мэтанакіраванасць. Падзяліце тэкст на сэнсавыя часткі. Складзіце план. Спішыце, расстаўце прапушчаныя знакі прыпынку, растлумачце іх.

¹Чалавек стварае не толькі матэрыяльныя але і духоўныя багацці. Яго разуму і працы належыць усё тое, што ўпрыгожвае жыццё, прыносіць карысць і асалоду, выклікае светлыя пачуцці, натхняе на ажыццяўленне высакароднай мэты.

²Яшчэ ў далёкай старажытнасці людзі здабылі агонь прыручылі каня навучыліся апрацоўваць зямлю вырошчваць ураджай здабываць руду нафту і вугаль будаваць масты вадзіць па марах і акіянах караблі...

³Буйнейшымі заваёвамі чалавечага разуму ў пазнейшыя часы сталі паравыя мышыны электрычнасць радыё самалёты...

Вялікім цудам з'явіліся штучныя спадарожнікі Зямлі касмічныя караблі і выхад чалавека ў космас. Але ўсё гэта стала магчымым дзякуючы таму што ў людзей з'явілася мова. Менавіта яна і вывела чалавека ў свет разуму. Роднае слова з'яўляецца адным з самых вялікіх здабыткаў кожнага народа. Яго з пашанай называюць люстэркам культуры захавальнікам культуры і формай яе існавання. («Роднае слова»)

- Зрабіце сінтаксічны разбор абазначаных лічбамі сказаў, растлумачце знакі прыпынку.
- Падрыхтуйце пісьмовае паведамленне на тэму «Чалавек і мова».

5. Прачытайце. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку.

1. Хлопец пакруціў галавой памаргаў вачыма адганяючы сон і засопшыся пабег даганяць калону. 2. Наперадзе ў ка-

лясцы сядзеў Віця захутаны ў вялікі кажух. 3. Сосны падобныя адна на адну як сёстры стваралі ўзбоч дарогі суцэльныя сцены велічна ўздымалі ў белае неба свае заснежаныя густыя шапкі. 4. На поўнач і на поўдзень у шырокай даліне густа стаялі стагі розныя па форме ніскія і пузатыя высокія і тонкія прыгожыя і нязграбныя дзе-нідзе крыху скіленыя збочаныя з бярозавымі і дубовымі выпаўнямі. 5. Толькі на паваротах рэчка падмывае то адзін то другі абрыў вымываючы з зямлі тоўстыя карэні а часам і цэлыя счарнелыя ствалы дубоў. (*Паводле І. Шамякіна*)

- Складзіце невялікі тэкст (3—4 сказы), уключыўшы ў яго першы сказ практыкавання. Стыль — мастацкі, тып — апавяданне.

6. Прачытайце верш. Вызначце яго стыль, адрасата і мэтанакіраванасць. Назавіце хараектэрныя прыметы стылю.

Жаўрук прадзе сярэбраную нітку,
Яе пчала нястомная снue.
¹Зямлю-карміліцу, а не наймітку
У новы ўбор аратай адзяе.

Вышэй дугі калышацца калоссе,
Шасцяць снапы. Не ведаеш, малы,
Што на зямлі ўсё дзіва пачалося
Ад чалавека, птушкі і пчалы.

C. Гаўрусаў

- Зрабіце сінтаксічны разбор абазначанага лічбай сказа.

7. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тэму, стыль, адрасата і мэтанакіраванасць. Тэкст запішыце. Падкрэсліце граматычныя асновы.

ЖЫЦЬ ДЛЯ ЛЮДЗЕЙ

Яшчэ здалёк, ледзь расступіліся з ночы прысады, я ўбачыў сваю хату з цыбатым жураўлём. Запахла нечым родным. Так пахне толькі зямля, **якая** цябе нарадзіла. Добраі раніцы, Бацькавічы!

Мой бацька заўсёды жыў для людзей. Заўсёды смела стаяў за праўду. Не стамляўся рабіць добрае для ўсіх. Справядліва жыў. **Каб** і мне гэта бацькава пераняць...

Заўтра я пайду ў школу. Буду вучыць дзяцей. Як важна настаўніку мець чыстае сумленне і добрае, спагадлівае сэрца.

Мабыць, гэта праўда, **што** толькі чалавек, **які** сам любіць дзяцей, змога навучыць сваіх выхаванцаў чалавечнасці, дабрыні і праўдзе! (*Паводле Я. Сінакова*)

- Вызначце, да якой часціны мовы адносяцца выдзеленія словаў.

8. Прачытайте тэкст. Знайдзіце апісанні, растлумачце, якую ролю яны выконваюць.

Спішыце, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку.

Я — дома. Тут — мае карані пачатак мяне самога. Мой працяг. Тут жылі мае дзяды. Тут пасвіў статак касіў вяршыў стагі спускаў бярозавы сок араў сеяў баранаваў звозіў снапы малаціў мой бацька. ¹Я першы кінуў адвечны хлебаробскі занятак маіх продкаў. Яны прыйходзілі і адыходзілі перадаучы з рук у рукі сваім наступнікам стары але лёгкі і ходкі плуг з люстэркам лемяха; да паловы зрэзаную і ўсё яшчэ вострую, як брытва, касу з выгладжаным да бліску касільнам; берасцяную каробку-сяйню ды цупкі малацьбітны цэп. Усе мае папярэднікі бралі гэта ў спадчыну як самы дарагі скарб. Я першы не ўзяў. Я разарваў доўгі спрадвечны ланцуг хлебаробскага племя... (*К. Цвірка*)

- Вызначце сэнсава-стылістычную ролю пяці першых сказаў тэксту.
- Зрабіце сінтаксічны разбор абазначанага лічбай сказа.
- Выпішыце словаў, якія абазначаюць прылады сялянскай працы.

* **9.** Запішыце тэкст, прыдумаўшы свой працяг. Падкрэсліце граматычныя асновы ў сказах уласнага тэксту. Абазначце апорныя сказы.

Чорная густая ноч злілася са стэпам. Звычайна такія ночы называюць глухімі. Над зямлём навісла непрагляднае цяжкае неба. Не відаць, дзе канчаецца яно, а дзе пачынаецца зямля.

У такую ночь...

10. Прачытайте. Знайдзіце сказ, у якім выражана асноўная думка тэксту. Перакладзіце тэкст на беларускую мову і запішыце. Пры спісванні паставіце галоўны па сэнсе сказ першым. Скажыце, як змянілася яго сэнсава-граматычная роля ў тэксле.

Не только идеи, понятия, но и картины самые сложные, самых тончайших оттенков я могу передать словами. Полу-

чается так, как будто бы в человеческом мозгу есть какие-то тысячи, может быть, миллионы клавиш, и человек, говорящий словами, как будто невидимыми пальцами играет на этой клавиатуре мозга, и в голове воспринимающего возникает та же самая симфония.

Вот какая сложная штука язык. Язык — это есть высшая культура человечества. (А. Толстой)

- Растлумачце знакі прыпынку ў перакладзеным тэксле.
- Падкрэсліце службовыя часціны мовы, вызначце, якую сэнсава-граматычную ролю яны выконваюць у тэксле.

11. Прачытайце ўрывак з тэксту, вызначце яго тэму і мэтанакірава-насць. Прыдумайце пачатак і канец, дайце загаловак новаму тэксту. Запішыце.

Людзі прыйшлі сюды, каб ушанаваць памяць свайго вя-лікага песняра. Летні вечар выдаўся надзвычай прыгожым. Толькі што зайшло сонца. З-за густых ліп паказаўся круглы месячык. Было ціха і ўспла, але паветра ўжо дыхала свежас-цю і спакоем. Іграў гармонік. Хлопцы і дзяўчата спявалі, жартавалі, перакідваліся словамі і думкамі. Але відаць было, што ўсе нечага чакаюць. Нарэшце з боку шашы паказаўся пасажырскі аўтобус... (ЛiM)

● Вызначце, да якой часціны мовы адносіцца слова *летні*. Аба-значце ў ім суфікс. Прыдумайце пяць слоў, у якіх суфікс мае такое ж сэнсава-граматычнае значэнне.

12. Прачытайце, знайдзіце апісанні. Вызначце, якімі прыёмамі апі-сання карыстаецца аўтар. Складзіце план тэксту.

Прыгожай была Іллюкова Надзяя. Нарадзілася яна ў пра-цавітай сям'і. У дзяцінстве бесклапотнай дзяўчынкай пасвіла гусей. Як крыху паднялася — пагнала за аколіцу свіней. Бялявая, вастраносая, з блакітнымі, як васількі ці тыя прас-кі-прамяні, вачыма і звонкім, як званочак, голасам, яна ўжо ў дзіцячыя гады была прывабная. У шаснаццаць гадоў зрабілася сапраўднай прыгажуні.

Цёплымі летнімі вечарамі каля Іллюковых збіралася мо-ладзь. Пад трыва ліпамі, што раслі блізка адна ля адной, стаяла лаўка. Седзячы на гэтай лаўцы, расцягваў мяхі гар-моніка вясковы музыкант Дзёмка. Тут звінелі дзяўчыя песь-

ні, вадзіліся карагоды. Вядома, не лаўка прыцягвала да сябе моладзь, а дачка гаспадароў Надзька. З усімі яна была адолькава ветлівая, з кожным магла патанцаваць, перакінуцца жартам ці прайсціся пад руку.

Такой Надзька была і ў семнаццаць год, і ў вясеннаццаць... (*Паводле I. Сіняўскага*)

• Напішыце характарыстыку на чалавека, якога вы найбольш паважаеце.

13. Напішыце невялікае апавяданне. Дайце яму загаловак. Пачаткам зрабіце адзін са сказаў: 1. *Выў пачатак верасня*. 2. *Мінск — адзін з самых старажытных гарадоў Беларусі*. 3. *Сонца ўжо схавалася за зубчатаю сцяною ліп*.

• Зрабіце марфалагічны разбор слоў першага сказа свайго апавядання.

СЛОВА, СЛОВАЗЛУЧЭННЕ, СКАЗ ЯК АСНОЎНЫЯ МОЎНЫЯ АДЗІНКІ

§ 3. СЛОВА, СЛОВАЗЛУЧЭННЕ

14. Прачытайце тэкст і дайце загаловак. Вызначце яго мэтанакіраванасць.

Спішыце, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Абгрунтуйце свой выбор.

Безліч **паданняў легенд казак песень прыпевак прыказак прымавак загадак** на працягу многіх стагоддзяў створана намаганнямі вялікіх калектываў людзей і нават цэлых пакаленняў, якія спрадвеку жывуць на той ці іншай тэрыторыі нашай краіны. Гэтыя творы спачатку доўгі час пераходзілі ад аднаго чалавека да другога з аднаго пакалення ў другое ў вуснай перадачы а толькі потым трапілі ў кнігі. ¹Зараз яны жывуць сярод людзей прыносяць асалоду дапамагаючы пазнаваць любіць і шанаваць свет. Гэтыя творы бесперапынна апрацоўваюцца і ўдасканальваюцца падобна таму, як мора і ноччу і днём нястомна шліфуе прыбярэжнае каменне. (*«Беларускі фальклор. Хрестаматыя»*)

• Выпішыце выдзеленыя ў тэксце слова. Прачытайце пра іх артыкулы ў тлумачальным слоўніку. Раскажыце пра іх лексічнае значэнне.

• Зрабіце сінтаксічны разбор абазначанага лічбай сказа.

15. Утварыце словазлучэнні са словамі *легенда, казка, песня*. Складзіце з імі сказы.

● Што вы ведаеце пра словазлучэнне, чым яно адрозніваецца ад сказа?

16. Складзіце шэсць сказаў са словамі *браць, каб у кожным сказе яно ўжывалася з новым значэннем*. Карыстайцесь тлумачальным слоўнікам беларускай мовы.

17. Падбярыце сіонімы да слоў *урачыста, імкліва, ціха*. (Пры неабходнасці карыстайцесь тлумачальным слоўнікам беларускай мовы.) Складзіце і запішыце сказы, каб прапанаваныя словаў ўжываліся ў розных значэннях. Абазначце, якую сінтаксічную ролю выконваюць дадзеныя словаў ў вашых сказах.

* **18.** З прыведзенымі ніжэй словамі і словазлучэннямі ўтварыце сказы і напішыце невялікае апавяданне ў мастацкім стылі.

Вёска, вырай, журавы, восень, неба, сонца; спелае ячменнае поле, густы паўночны вецер, цяжкія свінцовыя хмары.

● Успомніце, чым мастацкі стыль адрозніваецца ад іншых стыляў мовы.

19. Прачытайце тэкст, падзяліце на сказы. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце граматычныя асновы.

ПАЧАТАК ВЯСНЫ

Прыгрэла веснавое сонца закукавала шэраг зязюля смалюю-жывіцай запахлі стромкія хвоі ў ўздымным бары маладыя шышкі на елках пачырванелі заіскрыліся як у пеўняў грабенічыкі вясёлыя іскрынкі ўпалі на траву падскочыла ад радасці трава ў траве засінелі зачырванелі прыгожыя лугавыя краскі цеплынёю мядовым водарам яны дыхнулі мне ў твар вось так і пачалася вясна з шэрый зязюлі з яе самотнага голасу з чырвоных маладых яловых шышак з вясёлых лугавых красак. (*Паводле А. Бялевіча*)

● Выпішыце словазлучэнні, у якіх галоўным словам з'яўляецца назоўнік, а залежным — прыметнік. Пабудуйце іх схемы. Раскажыце аб граматычнай сувязі ў такіх словазлучэннях.

20. Прачытайце словазлучэнні. Абазначце ў іх галоўнае і залежнае слова. Адкаждыце, да якіх часцін мовы яны адносяцца.

Прыгожая мясціна, святочны дзень, прыезд сястры, падрыхтаваць урок, збіраць ягады, блукаць па лесе, здольнасць маляваць, вельмі шанаваць, ехаць здалёку, глядзець услед, позна ноччу, слухаць музыку, вельмі карысны, пяты ўрок, добра плаваць, шчыра смяяцца.

● Вусна вызначце спосаб сувязі слоў і сінтаксічныя адносіны ў словазлучэннях.

● Развіце і запішыце словазлучэнні: *прыгожая мясціна, збіраць ягады, блукаць па лесе, глядзець услед, вельмі карысны, шчыра смяяцца*.

21. Развіце словазлучэнні: *сельскагаспадарчая прамысловасць, дабрая касная праца, высокаадукаваны хлопец, высакародны ўчынак, жыццяздольны арганізм*. Запішыце іх, абазначце галоўныя слова, залежныя падкрэсліце. Вызначце, да якіх часцін мовы яны адносяцца. Растворыце правапіс. Складзіце са словазлучэннямі сказы.

У з о р: *Сельскагаспадарчая прамысловасць — перадавая сучасная высокоразвітая сельскагаспадарчая прамысловасць. Перадавая сучасная высокоразвітая сельскагаспадарчая прамысловасць дазволіла на шай рэспубліцы выйсці на новыя рубяжы.*

22. Прачытайце тэкст. Дайце яму загаловак. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку.

Чатырнаццатага жніўня чапляючыся крыллем за ніzkія хмары над самым Жыцькам вялікі ляцелі ў вырай журавы.

Колькі дзён перад гэтым не зважаючы на блізкую восень моцна грэла і пякло паніжэлае ў небе сонца. У пыльнай і ломкай высушанай да звону цішыні было чуваць як шапоча вусатым коласам спалавелае ячменнае поле. Потым з поўначы аднекуль з-пад Азярычына падзьмуў густы і стылы восенінскі вецер. Неяк адразу папаўзлі кудзелістыя ніzkія і хоць пакуль што яшчэ без дажджу але цяжкія ўжо хмары. Яны як рыба на нераст імкліва цягнулі самі сябе волакам з-за бору аж раздзіраючы аб вершаліны свае набраклыя вільгаццю грывы.

Але дажджу пакуль не было. (*Паводле Я. Сінакова*)

● Падкрэсліце слова, ужытыя ў пераносным значэнні. Вызначце, да якой часціны мовы адносяцца, зрабіце марфемны разбор слоў.

* 23. Развіце словазлучэнні, а затым складзіце з імі сказы на тэму «Ранняя осень». Аб'яднайце сказы ў тэкст.

Пагодлівая осень, яснае неба, медзяны́ бор, урачыстая цішыня, ячменнае поле, паніжэлае сонца.

§ 4. СКАЗ

► 24. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль. Выпішыце слова і словазлучэнні, што называюць навуковыя сінтаксічныя паняцці.

Сказ з'яўляецца асноўнай сінтаксічнай адзінкай. Ён прызначаны для перадачы і ўспрымання паведамлення. У адрозненне ад словазлучэння сказ мае граматычную аснову, якая складаецца з двух галоўных членаў (дзеяніка і выказніка) або аднаго з іх.

Па мэце, якая вырашаецца ў ходзе маўлення, сказы падзяляюцца на апавядальныя, пытальныя і пабуджальныя. Па адносінах да выказвання — на клічныя і няклічныя. Па будове — на простыя і складаныя.

Усякі сказ, незалежна ад того, прости ён ці складаны, з'яўляецца цэласным сэнсава-граматычным адзінствам. Словы ў простых сказах і часткі ў складаных знаходзяцца паміж сабой у сэнсавых і граматычных узаемаадносінах. Гэтыя ўзаемаадносіны ў граматыцы называюць сінтаксічнай сувяззю.

У групе простых сказаў выдзяляюць аднастаўныя і двухстаўныя; неразвітыя і развітыя; поўныя і няпоўныя. Ёсць таксама сказы ўскладненай будовы. Да іх адносяцца сказы са звароткамі, пабочнымі словамі і сказамі, а таксама сказы з аднароднымі і адасобленымі членамі.

У вуснай мове сказы афармляюцца інтанацыяй, у пісьмовай — знакамі прыпынку. Кожны новы сказ пачынаецца з вялікай літары.

● Падрыхтуйцеся і адкажыце на пытанні:

Чаму сказ называюць асноўнай сінтаксічнай адзінкай?

Як сказы падзяляюцца па мэце выказвання?

Як можна падзяліць сказы паводле іх будовы?

Як звязаны паміж сабой слова ў простых сказах і часткі ў складаных? Як вы гэта разумееце? Якую сувязь называюць сінтаксічнай сувяззю?

25. Прачытайце тэкст. Вызначце межы сказаў. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце граматычныя асновы.

Зрабіце марфалагічны разбор слоў, якія выконваюць ролю дзейніка і выказніка.

Я нетаропка ішоў узбоч дарогі сонца ўжо хілілася да вечара скрэзь у зарасніках было ажно чырвона ад мухамораў сярод гэтай чырвані я не адразу ўбачыў вялікі падасінавік поўны стройны быццам выліты з медзі ён стаяў каля тоўстай бярозы ганарліва падняўшы круглую як талерка галаву я асцярожна вырваў грыб.

Мой сябар Макар Змітравіч хоць і жыве каля лесу але ніколі ў яго не ходзіць і канешне ён такому прыгажуну здзівіцца не менш за мяне. (*M. Парахневіч*)

• Знайдзіце ў тэксле апісанне. Вызначце, якім моўным прыёмам карыстаецца аўтар. Падрыхтуйце тэкст-апісанне ляснога дрэва, лясной птушкі, свойскай жывёліны, хатнай рэчы (на выбар).

26. Прачытайце прыведзеныя ніжэй прыклады. Вызначце стыль. Назавіце тыпы сказаў па мэце выказвання. Абгрунтуйце сваю думку.

I. На небе ўставала далёкая ранішняя яснасць. Неяк зашарэла, запалавела ноч. Зоркі былі відны высока і рэдка. Цяплом і спакоем дыхала зямля. (*A. Жук*)

II. Аб чым гавораць летнія грамы?

Якую будзяць рэчаіснасць? (*B. Вярба*)

III. Колькі дум задумана цікавых!

Колькі спраў чакае рук і сэрца! (*K. Буйло*)

IV. Пакіньце на беразе сmutак і жаль!

Песню бярыце з сабою! (*H. Гілевіч*)

§ 5. ДВУХСАСТАЎНЫЯ СКАЗЫ

27. Прачытайце. Вызначце стыль і тып тэксту. Абгрунтуйце сваё меркаванне. Спішыце. Падкрэсліце галоўныя і даданыя члены сказа. Назавіце, якімі часцінамі мовы яны выражаны.

У Ліпаўцы цвілі сады.

Быццам аблітая малаком стаялі вішні, груши і яблыні. Неяк адразу ўкрылася белай хусткай чаромха. Праз дзень-два паказала сметанковага колеру гронкі рабіна. А сліва ажно пенілася ад цвету. З прысад на вуліцу матылямі ляцелі пахучыя пялёсткі.

На ўэмежках цвілі валошкі. Уздоўж невялікай рачулкі рассыпаліся адуванчыкі і рамонкі. Кожную раніцу кветкі запальвалі свае ліхтарыкі і свяцілі амаль да вечара.

Выкінула на свет сваё мяккае лісце ліпа. Не адставалі бярэзіны, таполі, клёны. Укрытыя маладым лісцем дрэвы аздаблялі ўсё паселішча. Яно было як у аксамітным вянку. (Я. Пархута)

► 28. Прачытайте тэкст. Вызначце яго стыль і мэтанакіраванасць. Пастаўце пытанні да тэксту. Падрыхтуйцеся і перакажыце змест.

У залежнасці ад саставу і формы граматычнай асновы простыя сказы падзяляюцца на двухсастаўныя і аднасастаўныя. У двухсастаўных сказах два галоўныя члены: дзейнік і выказнік. У аднасастаўных ролю граматычнай асновы выконвае адзін галоўны член, які можа ўжывацца або ў форме выказніка, або ў форме дзейніка. Сказы, якія маюць у сваім саставе толькі граматычную аснову, называюцца неразвітымі. Напрыклад: *Хлопчык чытае. Змяркаеца. Ноч. Цішина*.

¹Пры кожным галоўным члене могуць быць паясняльныя слова. Іх называюць даданымі членамі сказа. Сказ, у якім ёсць даданыя члены, называецца развітым.

Па значэнні і сінтаксічнай ролі ў сказе даданыя члены падзяляюцца на дапаўненне, азначэнне, акалічнасць: *Хлопчык чытае газету. Старанны хлопчык чытае. Хлопчык чытае хораша*.

Асобны тып азначэння, выражанага назоўнікам, які звычайна дадаецца да азначаемага слова ў склоне і ліку, называецца прыдаткам: *Казку-песню дзён сучасных аклікае далячынъ*. (Я. П.)

У нашай мове найбольш пашыраны такія простыя сказы, у якіх выказнік выражаетца асабовай формай дзеяслова, а дзейнік — назоўнікам у назоўным склоне або іншай часцінай мовы, што выконвае яго ролю: *Прышоў жаданы час спаткання*. (К-с) *Мы чулі першы смех дзіцячы і промні бачылі ў вачах*. (Бр.)

- Дайце азначэнне галоўнага ці даданага члена сказа.
- Зрабіце сінтаксічны разбор абазначанага лічбай сказа. Пабудуйце яго схему.
- Падкрэсліце словазлучэнні, якія з'яўляюцца назвамі лінгвістычных паняццяў. Раствумачце значэнне слова *лінгвістыка*.

29. Неразвітыя сказы зрабіце развітымі. Утвораныя сказы размясціце так, каб атрымаўся тэкст. Дайце загаловак тэксту. Запішыце.

1. Зазелянела траўка. 2. Прыгрэла сонейка. 3. Заблішчэла вада. 4. Загаманілі ручайкі. 5. Пачарнеў снег. 6. Заспявалі птушкі.

30. Прачытайце тэкст і дайце яму загаловак. Спішыце. Раствумачце пастаноўку знакаў прыпынку. Вызначце стыль і тып тэксту.

З наступленнем восені ночы **сталі даўжэйшыя**. Калі не было дажджу, Зіна выходзіла падыхаць свежым паветрам. Не раз яна чула песню пра **зорку Венеру**. Дзе яна, гэтая зорка? Неба цёмнае, густое, калі і **праб'еца часам**, дык толькі адна маленькая зорачка, і тая невыразная, халодная. Мо гэта і ёсьць зорка Венера? А хто цяпер, апрача Зіны, глядзіць на яе? Васіль? Але ж дзе ён, той Васіль? У лагеры? На волі? Прыбіўся да сваіх? Знайшоў партызан? Не раскажа аб гэтым ніякая зорка Венера... (*P. Няхай*)

- Раствумачце напісанне выдзеленых спалучэнняў слоў. Вызначце, да якіх часцін мовы яны адносяцца, якімі членамі сказа з'яўляюцца.
- Выпішыце з іншага мастацкага тэксту сказ са спалучэннем **зорка Венера**. Як называюцца такія спалучэнні ў граматыцы? Запішыце пяць такіх спалучэнняў.

§ 6. АДНАСАСТАЎНЫЯ СКАЗЫ

31. Перабудуйце двухсастаўныя сказы ў аднасастаўныя безасабовыя. Запішыце.

1. Мы адпачываем весела. 2. Кацярына не спіць. 3. Міхась нездаровы. 4. Алеся хоча стаць аграномам. 5. Хлопцы вераць у справядлівасць. 6. Антось хоча заняць першае месца па шахматах.

- Параўнайце аднасастаўныя безасабовыя сказы з двухсастаўнымі, скажыце, як змяніўся іх сэнс.
- Падкрэсліце граматичныя асновы ў безасабовых сказах. Чаму гэтыя сказы так называюцца?

32. Прачытайце. Вызначце стыль тэксту. Назавіце прыметы гэтага стылю. Раствумачце знакі прыпынку.

КЛЁНЫ КАЛЯ ДОМА

Здаецца, яшчэ нядайна праводзілі бацькі ў армію свайго першынца Сяргея.

— Пасадзі каля дома клёнік, — сказаў тады бацька сыну.

Пасля пайшоў у войска Лявон. За ім — Дзяніс. Яшчэ праз два гады — Міхась. Кожны з іх у дзень праводзін садзіў па клёніку каля роднага дома.

Нарэшце настаў час ісці на службу самаму малодшаму з братоў — Мікалаю. Побач з чатырма клёнамі пацягнуўся да свету пяты.

Час ішоў. Старэйшы Сяргей застаўся на службе ў арміі. Лявон пайшоў у геолагі. Дзяніса паклікалі марскія прасторы. Міхась вярнуўся ў родную вёску і стаў заатэхнікам. Мікалай пакуль заканчвае службу.

Раскідаў лёс братоў па свеце, але ўсе яны быццам і не аддаляліся ад роднага парога. Стаяць побач пасаджаныя імі клёны, то ўзнёсла, то зусім ціха шапочуць кронамі. І пад зорным небам, і ў час узыходу сонца вядуць зразумелую толькі ім размову з бацькамі, з пакінутымі ў вёсцы аднагодкамі, сябрамі. (*Паводле А. Альфяровіча*)

- Растлумачце сэнс выдзеленага сказа.
- Знайдзіце няпоўныя сказы, вызначце іх сэнсава-стылістичную ролю ў тэксле.

33. Прачытайце верш. Назавіце тыпы і віды сказаў.

Маленства. Лес.

Галіны дрэў у восеньскай красе...

Ты чуеш маці сумны спеў —

Яна грыбы нясе.

A. Куляшоў

* Перабудуйце сказы і іх часткі так, каб яны набылі новае граматычнае і сэнсавае значэнне.

34. Спішице. Вызначце тыпы і віды сказаў. Знайдзіце сказы, якія маюць аднолькавае граматычнае значэнне. Вызначце, чым яны адрозніваюцца.

Птушкі.

Ці не рана?

Птушкі заспявалі.

Танкастволыя таполі

Птушкі свішчуць.

Яшчэ лісцем не прыбрани.

Г. Джагараў

УСКЛАДНЕНЫЯ СКАЗЫ

§ 7. СКАЗЫ З АДНАРОДНЫМІ ЧЛЕНАМІ

35. Прачытайце верш. Запішыце яго па памяці. Раствумачце знакі прыпынку. Абазначце сказы з аднароднымі членамі. Пабудуйце схемы сказаў.

У БАРЫ

На дзіва буйныя паспелі суніцы —
Спякотнага шчодрага лета дары.
Гаючым настоем чабра і жывіцы
Так пахне ў ліпнёвым прагрэтым бары.
І цэлы блакіт сёння гэткі глыбокі.
І гэтак ціхутка паветра звініць.
І вусны твае, і гарачыя шчокі
Так сонцам прапахлі і сокам суніц.

A. Зарыцкі

* Выпішыце словазлучэнні з прыметнікамі. Вызначце іх сінтаксічную і сэнсава-стылістичную ролю ў тэксле. Раскажыце пра сродкі граматычнай сувязі прыметнікаў з назоўнікамі.

36. Прачытайце. Выпішыце сказы з аднароднымі членамі, раствормачце ў іх знакі прыпынку. Падкрэсліце аднародныя члены.

Пачынаўся сакавік. Вышэйшым стала неба над вёскай, і хмары так ужо не чапляліся сваім раскіданым касмылём за вершаліны недалёкага лесу. Больш настойліва і шчодра прадзіралася праз воўну хмар сонца. Яно лашчыла, адагравала ранніх шпакоў на яблынях і грушах смалякоўскага саду. Па ўсім бачылася, што вясна будзе ранняя. Паласкаліся, вымываліся ў ручайніках талага снегу сініцы, неўгамонна па полуdnях чвyrкatalі вераб'і на электрычным дроце слупоў.

Вербалоззе збоч дарог і меліярацыйных каналаў павыпускала на божы свет пульхныя коцікі. Дакранешся да іх рукою — і пальцы, далонь улоўліваюць ледзь адчувальную цеплыню. Яна расплываецца па ўсім целе, ахутвае змарожаную зімой душу воблакам майскіх водараў ад чаромхі і бэзу, квецені яблынь, груш і вішань. (*A. Казлоў*)

* Вызначце ў тэксле сказы: спачатку тыя, што выражаюць асноўны сэнс паведамлення, затым тыя, што яго пашыраюць.

● Знайдзіце ў тэксле апісанне. Што апісае аўтар і якім прыёмам карыстаецца? Якія яшчэ вы ведаеце прыёмы апісання?

37. Прачытайце тэкст. Скажыце, якое ўражанне засталося ў пісьменніка ад дзяцінства і роднага горада. Што вы ведаеце пра гэтага пісьменніка?

Я И ГОРАД МАЙГО ДЗЯЦІНСТВА

Я нарадзіўся 26 лістапада 1930 года ў горадзе Оршы Віцебскай вобласці. Тады гэта быў маленькі гарадок. Зялённыя вуліцы. Рэшткі валоў замчышча. Гудкі далёкіх цягнікоў і блізкіх параходаў (чыгунка і аўтобусы яшчэ не забілі раку). Дубовыя лясы на берагах і ліпы на вуліцах. Недалёкія парогі. І вядома, сотні крыніц на берагах і нашы песні. І перш за ўсё кнігі. Кніг у доме было мноства: і рэшткі дзедавай бібліятэкі, і кнігі бацькоў, і свае. Пісаць (а спачатку «бубніць») вершы пачаў год у шэсць, але, на шчасце, хутка кінуў гэты занятак. Трохі пазней спрабаваў пісаць апавяданні, прычым абавязкова іх ілюстраваў. Увогуле, усё гэта было разнаўдненіем дзіцячай гульні. Таленты выяўляю разнастайныя: і маляваў, і ў музычную школу хадзіў. Але ўсе гэтыя таленты прайшлі хутка. (*Паводле У. Караткевіча*)

● Назавіце сказы, у якіх паставлена двукроп'е, растлумачце пастановку гэтага знака прыпынку.

* Падрыхтуйтесь і напішыце невялікае апавяданне на тэму «Любімае месца майго дзяцінства».

38. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і тып. Перакладзіце тэкст на беларускую мову і запішыце.

Сложна и многообразна история трех восточнославянских народов, вышедших из одного корня древнерусской народности: русских, украинцев, белорусов. Но у них была одна общая черта: непреоборимое стремление к единению, к сплоченности для совместной борьбы против многочисленных вторжений извне. Вся история этих трех единокровных народов полна борьбы за свое единство, за свои земли, за независимость. Несметные орды и полчища чужеземных захват-

чиков нашли себе могилы в наших землях. Совместная борьба укрепила узы братства, сплотила наши народы. (*По Якубу Коласу*)

- У перакладзеным тэксце абазначце сказы з аднароднымі членамі, растлумачце знакі прыпынку.
- Вызначце, якімі членамі сказа з'яўляюцца аднародныя члены і чым яны выражаны.

§ 8. СКАЗЫ З АДАСОБЛЕНЫМІ ЧЛЕНАМИ

39. Прачытайце. Вызначце стыль і тып тэксту. Дайце яму загаловак. Падрыхтуйтесь і раскажыце пра падзеі так, быццам яны адбыліся з вашым сябрам. Запішыце дадзены тэкст. Расстаўце і растлумачце знакі прыпынку.

Я выскачыў з цягніка на сваёй станцыі Камунары з лёгкім чамаданчыкам у руках. У ім — мой небагаты скарб канспекты лекцый па літаратуре ды салатавая віскозная сарочка купленая на ганаар за допісы ў «Чырвоную змену».

Стаяў жнівенскі надвячорак. Патыхнула нечым знаёмым. Нібы віталі мяне і гэты белы дамок станцыі ў зеляніне і прыдарожныя платы і дарога зацярушаная свежым сенам.

З другога боку станцыі паўз агароджу тоўпілася чародка падвод. Да іх спяшаліся пасажыры з цягніка.

Бацька стаяў ля фурманкі запрэжанай у пару гнядых. Апрануты ў выцвілую на плячах картовую сарочку і чорныя штаны-суконнікі ён выцягваў жылістую шыю і зіркаў вакол шукаючы вачамі қанечне ж мяне. Убачыўшы я ледзь не заплакаў смяшліва жмурачыся бы ад сонца якое ўжо садзілася ў недалёкіх mestачковых прысадах. (*Паводле С. Кухарава*)

- Зрабіце сінтаксічны разбор першых двух сказаў. Вызначце, што агульнае ў гэтых сказах і чым яны адрозніваюцца.
- Знайдзіце сказы з адасобленымі членамі; пабудуйце іх схемы.

*** 40.** Скараціце тэкст шляхам спрашчэння будовы сказаў і запішыце.

Прыйшла даспелая пажоўкляя восень. У вырай на крылах панеслі журавы бабіна лета. У яго белае павуцінне заблытаўся адзін жораў. Ён, мусіць, быў вельмі стары і слабы, а таму не мог плысці ў жураўліным шнурочку.

Прынёс я птушку дамоў і пусціў у садзік, агароджаны тынам. Паставіў там два карытцы: адно для яды, другое для вады...

Карміў я свайго жорава хлебнымі крошкамі, аўсом, просьам, грэчкаю. Ён вельмі любіў грэчку. Авёс і хлебныя крошкі фанабэрсты птах дазваляў падзяўбаць курам і залацістаму пеўню з чырвоным, як ружа, грабянём, а да грэчкі іх не падпускаў.

Не спадабалася гэта задзірыстаму пеўню. Ён аднойчы нават наскочыў на жорава, а той дзеўбануў яго ў грэбень так моцна, што грэбень яшчэ больш пачырванеў, а пасля пачарнеў і авбяў.

З гэтага часу павадыром курэй стаў жораў. Неўзабаве пацяплела і добра прыгрэла сонца. Жораў вадзіў курэй на прыгуменне, а пасаромлены певень валокся збоку, баяўся далучыцца да чародкі.

А як прыляцелі, заспявалі ў небе жаваранкі, павесялеў і жораў. Але сам ён не спяшаўся ўзлятаць у неба. Я думаў, што птах забыўся пра сваё жыццё на журавінным балоце ці лятаць развучыўся. Але аднойчы, пачуўшы вясновую песню сваіх сяброў, птах насцярожыўся, прабег па двары, узмахнуў крыламі, лёгка ўзляцеў і паплыў на любімае балота.
(A. Бялевіч)

41. Прачытайце. Скажыце, чаму пісьменнік называе праўду самым цяжкім крыжам на свеце. Успомніце легенду, на аснове якой напісаны тэкст.

Спішыце, расстаўце і растлумачце знакі прыпынку. Падкрэсліце граматычныя асновы ў сказах.

САМЫ ЦЯЖКІ НА СВЕЦЕ КРЫЖ

Праўда самы цяжкі на свеце крыж. Не кожнаму стае сілы несці яго праз усё сваё жыццё. Колькі светлых душ адмаўлялася яго несці спасылаючыся на бессэнсоўнасць намаганняў і гэтым самым апраўдваючы сваю духоўную немач. Колькі людзей гэты крыж прыгнуў да зямлі колькі раструшчыў а колькі скідалі яго з плячэй на паўдарозе? И мабыць толькі адзінкі ўпарты праз пакуты і боль знявагу і прыніжэнне ад тых жа дзеля каго і нясецца гэты крыж, крок за

кrokам, крывянячы ногі і душы, падымаюцца ўсё вышэй і вышэй. Падымаюцца загадзя ведаочы што нясуць свой уласны крыж на сваю ўласную галгофу.

Не бывае рознай праўды — рознай бывае хлусня. Зменлівая і здольная мяняць сваю скульптуру ў адпаведнасці са зменлівымі ўмовамі. (*A. Дудараў*)

● Растлумачце значэнне слоў *скульптура, галгофа*. (Пры неабходнасці карыстайцесь тлумачальнымі слоўнікамі.)

42. Прачытайце. Вызначце стыль і тып тэксту.

Выпішыце назвы тых прадметаў і з’яў, пра якія паведамляецца ў тэксле, разам са словамі, што іх характарызуяць.

ПЕРАД НАВАЛЬНІЦАЙ

У сонечнай далечыні на шырокіх і роўных, як стол, слуцкіх палетках палавела жыта. Ад спякоты пабялелі, вылінялі пяшчотныя і халаднавата-мяккія пялёсткі валошкі на ўзмежках і пры дарогах. Мроілася разагрэтае сонцам паветра і нібыта цякло да жытнёвага небакраю. А адтуль чорным крылом разгортвалася навальніца. І перад ёю ўсё заціхала, неяк паспешна, быццам захопленае знянацьку, нават паменшалі хвалі на тугаватай роўнядзі калосся і нідзе ні душы. Толькі светлы палетак і пацямнелая дымчыня, як з пясчанага бера-га, глядзіць на цёмнае мора. І перад навальніцаю ўсё на зямлі быццам паменшылася, і нават вёска здалася малень-кай, нібы глядзіш на яе з вышыні, з гэтага магутнага чорнага навальнічнага крыла. (*A. Жук*)

● Знайдзіце сказы з адасобленымі членамі, растлумачце знакі прыпынку.

§ 9. СКАЗЫ СА ЗВАРОТКАМИ, ПАБОЧНЫМІ СЛОВАМІ І СКАЗАМІ

43. Прачытайце сказы, захоўваючы патрэбную інтанацыю. Спішыце, падкрэсліце звароткі, выдзеліце іх знакамі прыпынку. Вызначце, чым выражаны звароткі.

1. Добры дзень суседзі будзем век сябрамі. (*Панч.*) 2. Ад плошчаў да лісточка на вярбе мы зноў цябе стварылі родны

город. (Панч.) 3. Дзень добры сястра дарагая дзень добры сябры і браты. (Грах.) 4. Дзень добры гасцінныя вёскі і пушчы і Нёман сівы. (Грах.) 5. Ах дружа-клён цябе я зноў успомніў. (П. Тр.) 6. Краіна родная прымі ж маё вітанне, прымі мой зорны спеў далёкая сястра! (П. Тр.) 7. Сад мой сад зялёны мой ты адзін аберагаў тут наш спакой. (А. Б.) 8. Гуляйце вейце снежныя вятры ад ранній да вячэрняе пары. (М. Т.) 9. Чуеш вецер веснавы шалёны я цябе не выпушчу з грудзей. (Бур.) 10. І вось я прыйшоў да цябе развітаца мой кут незабыўны мой горад прыветны. (Бур.)

44. Прачытайце верш А. Вярцінскага. Вызначце ў ім звароткі. Як называеца паэтычны прыём, выкарыстаны аўтарам?

Вялікія светлыя будынкі!..
Вы — нібы светлых людзей абдымкі.
Вітаю цябе, канцэртная зала!
Ты многа сэрцу майму сказала.
Убачу вас, тэатральныя люстры,
і шэпчуць штосьці мае вусны.
Дзень добры, брат мой, кінематограф!
Ты сам не ведаеш, як ты мне дораг!..
Вялікія светлыя памяшканні!
Прыміце мой боль, мае шуканні.

45. Прачытайце сказы. Знайдзіце звароткі, вызначце іх структуру і месца ў сказе. Выпішыце прыклады ў наступным парадку: звароткі, якія стаяць у пачатку сказа, у сярэдзіне сказа, у канцы сказа. Расстаўце знакі прыпынку.

1. Не ляціце рукі ў вырай нада мной кружыце шчыра. (Сін.) 2. Бор шумны бор грозны вяшчун наш зялёны гамоніш вячыста сівой галавой. (Бр.) 3. Ты шмат рассказаў бы мне друг старажытны пра даўнія думы пра даўнія справы. (Бур.) 4. Я зноўку прыйшоў да цябе пакланіца мой даўні знаёмы мой кут незабыўны. (Бур.) 5. О брат зямлі будзь радасны і юны! (Вярц.) 6. Сястрыца любая сястрыца дарагая пішу сягоння ліст і шлю ўсім паклон. (П. Тр.) 7. Зашумі галлём сасоннік. (П. Тр.) 8. Мілая мая бабулечка родная мая так хораша з табой. Давай заўсёды будзем

разам. (Я. В.) 9. Ой вы гусі мае гусі што паснулі на вадзе? (Нар. песня) 10. Не спяшайся галубок лесам хадзіць. У лесе трэба глядзець слухаць і думаць. (П. М.)

46. Выпішыце з твораў мастацкай літаратуры 3—5 (на выбар) развітых простых сказаў са звароткам. Адкажыце, якую сэнсава-стылістичную ролю выконваюць звароткі; у тэкстах якога стылю яны часцей ужываюцца.

47. Прачытайце. Спішыце сказы, раскрываючы дужкі. Падкрэсліце пабоchnыя слова і сказы, вусна ўкажыце іх значэнне.

1. Відаць, гаспадар дуба-волата ўсё яшчэ (*не*)дзе лётаў. (Кул.) 2. Напэўна, малыя буслянты, яшчэ бяскрылыя, бездапаможныя, абсталяваліся ў гняздзе. (Кул.) 3. На краі дзялянкі ўзвышаецца стары волат-дуб, магчыма, самы стары ў гэтым гаі. (Шам.) 4. На маю думку, вучыцца (*ni*)колі (*не*)позна. (Шам.) 5. Віця (*ne*)узабаве налаўчыўся, набіў, як кожуць, руку і з работай пачаў упраўляцца хутка. (Сін.) 6. Дзівос на планеце, я знаю, багата. (А. Б.) 7. Ён навучыў, здаецца, гаварыць (*pa*)беларуску нават кіпарысы. (Багд.) 8. На шчасце, (*ня*)добрая хмарнасць паміж бацькам і дзецьмі праз (*ne*)каторы час спакваля развеялася. (І. М.)

- Раствумачце правапіс *не* (*ня*) са словамі.
- Зрабіце сінтаксічны разбор 3, 5, 7-га сказаў.

48. Прачытайце прыклады і ўкажыце, дзе выдзеленыя слова з'яўляюцца пабоchnымі, а дзе — членамі сказа. Спішыце сказы, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Падкрэсліце пабоchnыя слова і спалучэнні слоў.

1. **Здавалася** яшчэ не знала такое раніцы зямля. (Сін.)
2. **Здавалася** ты герайнюю казкі **здавалася** ціхаю песняй заўжды. (Грах.) 3. Надвор'е сапсавалася **відаць** надоўга. (Хадк.) 4. На гэты раз вавёркі **не было відаць**. (Я. К.) 5. **Можа** гэта песня ў вячэрній цішы над бацькоўскай хатай неба раскалыша. (К. Б.) 6. Сёстрам падабалася, што іх старэйшы брат **усё можа**. (Шам.) 7. Дождж **на наша шчасце** хутка перастаў. (Кул.) 8. Здаецца з усіх акругі сабраліся людзі паглядзець **на наша шчасце**. (Хадк.)

49. Прачытайце. Перакладзіце тэкст на беларускую мову і запішыце. Вызначце сказы, у якіх заключана галоўная думка аўтара.

Помните: человек должен быть всегда недоволен собой. Никогда не вините обстоятельства в своих неудачах, вините только себя. Не останавливайтесь. Не успокаивайтесь, не остывайте, не старейте душой. Не соблазняйтесь легкодоступными, мелкими радостями жизни за счет менее доступных больших радостей. Есть в жизни ближняя и есть дальняя перспективы. Никогда не довольствуйтесь ближней и всегда думайте о дальней. (*B. Ажаев*)

- Падкрэсліце слова, якія ў беларускай і рускай мовах маюць аднолькавае значэнне і блізкае гучанне, але адрозніваюцца будовай, вымаўленнем і напісаннем.

СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ

§ 10. ПАНЯЦЦЕ ПРА СКЛАДАНЫ СКАЗ

50. Прачытайце. Спішыце, падкрэсліце граматычныя асновы. Вызначце, чым адрозніваюцца сказы другой (II) часткі ад сказаў першай (I) часткі.

Якую ролю ў мове выконваюць сказы? Раствумачце, што вы разумееце пад будовай сказа.

I. 1. Я зноў адчуў вясёлы пах палёў, спеў жаўранкаў і шэлест тапалёў. 2. Не раз прыходзіў я з далёкае дарогі па слухаць звон тваіх блакітных хваль, вады папіць, натруджаныя ногі абмыць і зноўку рушыцца ўдалъ. 3. Усё вясна стаццяна палічыла, сонцам абагрэла кожны кут. (*П. Панчанка*)

II. 1. Сваёй любові шчодрыя дары мы аддаём, не ведаючы меры, і кожны дзень ва ўсе календары ўвойдзе датай мужнасці і веры. (*Грах.*) 2. Плыў грукат па каналах вузкіх вуліц, а сіверы паўночныя два дні і дзве начы са злосцю дзікай дзьмулі на яркія асення агні. (*Панч.*) 3. Іду я, дом свой аглядаю ды сам з сабою размаўляю, а на душы такі спакой! (*K-c*)

Сказ, які можна падзяліць на дзве ці больш сэнсава-граматычныя часткі, падобныя на простыя сказы, называецца **с к л а д а н ы м:** *Туманы кружыліся над хатай, і дзяцінства чарадой гадоў паляцела воблакам стракатым маладых пярэстых галубоў.* (*М. А.*)

Колькі ў складаным сказе граматычных асноў, столькі і частак. Сказ, у якім больш за дзве граматычныя асновы, называецца складаным сказам з некалькімі сэнсава-граматычнымі часткамі: *Неба сяла цяпло, ўсплы дожджык церушыў, у думках радасна было, беглі песні ад души.* (*Куп.*)

51. Прачытайце. Выпішыце складаныя сказы, падкрэсліце ў іх граматычныя асновы. Вызначце колькасць частак і іх межы.

Дыміцца жоўты мох, птушыны спеў замоўк,
І млеюць яшчаркі, зялёныя ад смагі...
Я цэлы дзень блукаў, стаміўся і знямог.
Прысеў і прагна п'ю ваду з паходнай флягі.


* * *

Вечар поле цемраю ахутае,
Цьмяны месяц прыплыве здалёк.
Загарыцца на маўклівым хутары
Ледзь прыкметнай зоркай аганёк.

П. Панчанка

● Назавіце граматычныя прыметы, уласцівія простым сказам і сэнсава-граматычным часткам складаных сказаў. Знайдзіце складаны сказ з некалькімі сэнсава-граматычнымі часткамі.

52. Разгледзьце схему. На якія тыпы падзяляюцца складаныя сказы па колькасці ў іх сэнсава-граматычных частак? Складзіце па два сказы ў адпаведнасці са схемай.



53. Прачытайце тэкст. Выпішыце складаныя сказы ў наступным парадку: сказы, у якіх дзве сэнсава-граматычныя часткі; сказы, у якіх некалькі сэнсава-граматычных частак; абгрунтуйце свой падзел. Вызначце, якімі членамі сказа з'яўляюцца выдзеленыя слова.

МАЦНЕЙШЫ ЗА СОН

Усяслаў імчаўся праз ноч, праз маўклівую сінюю цемру. Чалавек дваццаць вершнікаў скачуць за ім. Вецер змёў з неба хмары, і адкрылася бясконцае блакітнае поле з безліччу зорак — залатых няшчасных вачэй. Неба глядзела ўніз, глядзела на прыціхлую зямлю, на морак глухіх лясоў, на чорныя люстранныя азёры, на бяздонныя балоты, на пясчаныя

выспы, **што** тырчалі між гэтых балот. Усюды панаваў сон. Ён заплющваў вочы, затыкаў вушы, расслабляў руکі, і цяжкі меч валіўся з учэпістай жорсткай далоні на траву. Сэрца чалавека і сэрца звера ў абдымках усемагутнай ночы рабілася цёплым слабым камячком, які нямоцнымі штуршкамі гнаў па жылах кроў. Спаў чалавек. Спаў мозг — князь цела, але палахлівымі прывідамі поўніўся гэты сон. І чалавек пачынаў крычаць, стагнаць, лапаў рукою наўкол сябе, шукаючы меч або кап’ё. «Куды імчацца гэтыя вершнікі? — думала неба, гледзячы на Усяслава і ягоных людзей. — Няўжо для сваёй мурашынай мітусні ім не хапае дня? Няўжо ёсьць нешта лепшае, чым сон, спачатку зямны, часовы і кароткі, а потым вечны?»

Усяслаў імчаўся праз вецер. Ён з маленства любіў яго, любіў нябачнага крылатага асілка, **які** празрыстым халодным кулаком так можа стукнуць у грудзі, што займае дых. (Л. Дайнека)

- Растлумачце сэнс слова *морак* шляхам падбору сінонімаў.
- Вyzначце ў тэксле сказы з элементамі разважання. Скажыце, якія пытанні хвалююць пісьменніка. Паспрабуйце даць на іх адказ, выкарыстоўваючы сказы з элементамі разважання.

54. Спішице, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. У складаных сказах падкрэсліце граматычныя асновы, абазначце межы частак.

Мірон і Віктар стараліся ісці ціха пільна прыгляджаючыся навокал. За гэты невялічкі час, як яны апынуліся на востраве, прырода значна змянілася. Лісце на дрэвах распусцілася трава паднялася. Здавалася і птушак больш стала мацней разлягаліся па лесе іх галасы. Вось пінькае ліловагрудая зябка, вось заліваецца чорны дрозд, свішча жоўтая івалга, стукаюць дзятлы. Заварушыліся розныя казулькі а ў цяньку ўжо пачуўся непрыемны звон камароў. Сям-там пераскакваюць з дрэва на дрэва вавёркі. (Я. Маўр)

- Выпішице з тэксту прыслоўі разам са словам, да якога яны адносяцца. Вызначце сінтаксічную ролю прыслоўяў.

Часткі складаных сказаў, як і слова ў простых сказах, знаходзяцца ў сэнсавых і граматычных узаемаадносінах. Гэтыя адносіны з'яўляюцца той сутнасцю, на аснове якой вызначаецца граматычнае значэнне складаных сказаў.

Пад граматычным значэннем складанага сказа разумеюць сэнсавыя адносіны, якія ўстанаўліваюцца паміж часткамі сказа: пералічэння (адначасовасць і паслядоўнасць), супастаўлення (супрацьпастаўлення), размеркавання (магчымасць аднаго факта ці з'явы з названных, чаргаванне падзей); аб'ектныя, азначальныя, акаличнасныя (прычынна-выніковыя, прасторавыя, часавыя і інш.). Сэнсава-граматычныя адносіны афармляюцца з дапамогай інтанацыі і злучнікаў ці толькі інтанацыі. Называюцца яны сінтаксічныя сувязі. Напрыклад, сказ *Ды толькі сэрца нельга ашукаць, хоць ты маўчыш, стрымаўшы хвяляванне.* (Грах.) перадае ўступальныя адносіны, якія ўстанаўліваюцца з дапамогай інтанацыі і злучніка **хоць**, а сказ *Сёння ў полі трактарыст — зайдра ў арміі танкіст.* (Пр.) — супастаўляльныя. Адносіны складваюцца з дапамогай інтанацыі, па сенсе, без удзелу злучнікаў.

55. Выпішыце складаныя сказы: спачатку тыя, у якіх сувязь частак афармляецца з дапамогай інтанацыі і злучнікаў, затым тыя, у якіх часткі аб'ядноўваюцца без удзелу злучнікаў.

Скажыце, што такое сінтаксічная сувязь.

СІМВАЛ ЖЫЩЦЯ

Міхал сядзеў доўга пад дубам. Блізка, цераз дарогу, раслі бярозы, цвіла чаромха, пахла зелянінаю, кветкамі. Сонца, што ўзнялося высакавата над вёскаю, шчодра асвятляла паяну і лес за ёю. Міхал ужо і адпачыў як след, а ўсё сядзеў. Ён успамінаў, як у вайну разам з Гарпінаю яны хаваліся ў гэтым лесе ад карнікаў. Лес бамбілі, ён гарэў, ад яго засталіся адны пеньчукі, абгарэлыя месцы ды акопы. Дуб выжыў. Ён амаль адзін узышаўся тады тут. Міхал, калі наведваўся сюды, дык не даваў веры, што на гэтым месцы зноў будзе лес. А ён вырас, асабліва бярозкі. Яны дружна ўзняліся ў рост, маладой зелянінай буялі цэлья бярозавыя зараснікі. (M. Лупсякоў)

● Абазначце межы частак у складаных сказах. Абгрунтуйце сваё меркаванне. Дайце сінтаксічную характеристыку часткам як простым сказам.

● Раствумачце сэнс загалоўка тэксту. Пры тлумачэнні ўжывайце складаныя сказы (стыль — публіцыстычны, тып — разважанне).

56. Зрабіце сінтаксічны разбор словазлучэнняў *бярозавыя зараснікі, маладыя дрэўцы; расці на паляне; спакойна шумець*. Вызначце від і спосабы сінтаксічнай сувязі слоў.

* Пабудуйце складаныя сказы з дадзенымі вышэй словазлучэннямі. Раскажыце пра віды і спосабы сінтаксічнай сувязі слоў у пабудаваных сказах. Назавіце сродкі, з дапамогай якіх афармляеца сувязь слоў.

§ 11. СРОДКІ СУВЯЗІ ЧАСТАК У СКЛАДАНЫХ СКАЗАХ

У складаных сказах паміж сэнсава-граматычнымі часткамі могуць існаваць розныя віды і сродкі сінтаксічнай сувязі. Сувязь паміж часткамі можа быць злучальная, падпарадковальная, бяззлучнікавая або адначасова злучнікавая (злучальная і падпарадковальная) і бяззлучнікавая. Кожны від сувязі частак забяспечваеца пэўнымі моўнымі сродкамі.

З л у ч а л ь н а я с у в я з ь забяспечваеца інтанацыяй і злучальнымі злучнікамі *i, a, але, ды* (у значэнні *i, але*), *то—то, не то—не то* і інш.): *Ранак скончыўся, і поўдзень з хмарак сонейкам бліснуў.* (М. К.) *Сонца яшчэ не ўзышло, але паўнеба ўжо набракла малінавай фарбай.* (Хомч.) *У карых вачах чалавека свяцілася не то хітрынка, не то прарывалася лёгкая ўсмешка.* (Лыньк.)

Злучальныя злучнікі графічна абазначаюцца квадратам — □.

Падпарадковальная сувязь забяспечваеца інтанацыяй і падпарадковальнымі злучнікамі *бо, што, як, калі, каб, хоць, нягледзячы на тое что* і інш. або злучальнымі словамі, ролю якіх звычайна выконваюць адносныя займеннікі ці прыслоўі *хто, што, які, чый, чым, каторы, чаго, чаму, калі, як, дзе, куды, адкуль, колькі, наколькі* і інш.: *Сашы здавалася, что гарачыя і суроўыя слова ідуць з глыбіні яе ўласнага сэрца.* (Шам.) *Каб паслухаць прыроду жывую, рана-рана ўстаю на зямлі.* (Бял.) *Я слухаю пільна паданні, якія гаворыць мне бор.* (Кір.)

Пры вызначэнні сродкаў сувязі ў складаным сказе можна заўважыць, што злучнікі і злучальныя слова *што,*

калі, як, чыл і інш. могуць быць аманімічныя, г. зн. быць падпарадкавальными злучнікамі і злучальными словамі.

Падпарадкавальная злучнікі графічна абазначаюцца авалам — , злучальныя слова — двумя аваламі — .

Б я з з л у ч н і к а в а я с у в я з ь у вуснай мове забяспечваецца інтанацыяй і сэнсам, у пісьмовай мове — адпаведнымі знакамі прыпынку: *Зацвілі вакол сады, забажына стаіць густая.* (А. З.) *Мы адчулі: вяртаюца птушкі дадому.* (Кір.) *Шумяць сосны ў лесе — шум нясеца весні.* (М. Т.)

У складаных сказах з рознымі відамі сувязі — злучнікавай (злучальнай і падпарадкавальнай) і бяззлучнікавай — могуць ужывацца адначасова розныя сродкі: злучнікі (злучальныя і падпарадкавальнай) ці злучальныя слова, сэнс, інтанацыя: *Лес на момант расступіўся, і дорога пайшла па лужку, над якім рассцілаўся туман.* (Хомч.) *Сад не шуміць, бо не ўзняць галін: яны сагнуты цяжкімі пладамі.* (Вярц.) У першым сказе сэнсава-граматычныя часткі звязваюцца рознымі відамі сувязі (злучальнай і падпарадкавальнай), якая забяспечваецца адпаведнымі моўнымі сродкамі: злучальным злучнікам *i* і злучальным словам **над якім**, выражаным спалучэннем займенніка з прыназоўнікам. У другім сказе сэнсава-граматычныя часткі таксама звязваюцца рознымі відамі сувязі (злучнікавай і бяззлучнікавай). Злучнікавая сувязь забяспечваецца падпарадкавальным злучнікам **бо**, бяззлучнікавая — сэнсам, інтанацыяй і адпаведным знакам прыпынку.

Акрамя асноўных сродкаў сувязі сэнсава-граматычных частак у складаным сказе, якімі з'яўляюцца злучальныя і падпарадкавальные злучнікі, злучальныя слова, сэнс, інтанацыя, могуць існаваць дадатковыя сродкі сувязі: указальныя слова (займеннікі і прыслоўі), парадак размяшчэння частак, ужыванне пэўных форм дзеясловаў-выказнікаў і інш.: *Навокал ціха, і сон да дзяцяла пасля працоўнага дня прыйшоў такі салодкі, што яму нават жукі-караеды перасталі сніца.* (Як.) *Вожык так моцна сціснуўся, што разбойнік-ліс ніяк не мог падступіцца да яго.* (У. Л.)

57. Выкарыстаўшы план у форме пададзеных пытанняў, падрыхтуйце вуснае паведамленне на лінгвістычную тэму пра сродкі сувязі частак у складаных сказах.

Якія віды сувязі паміж сэнсава-граматычнымі часткамі ў складаных сказах?

Якімі моўнымі сродкамі забяспечваецца сувязь частак у складаных сказах?

Якія злучнікі адносяцца да злучальных, а якія — да падпараткавальных?

Якія часціны мовы могуць выконваць ролю падпараткавальных злучнікаў, якія — злучальных слоў?

Якія сродкі з'яўляюцца асноўнымі, а якія — дапаможнымі?

58. Прачытайце тэкст. Спішыце, падкрэсліце граматычныя асновы. Вызначыце складаныя сказы, віды і сродкі сувязі частак у іх.

Наstaунік **падыходзіць** да пераезду, паварочвае **ўправа** ў лес і выходзіць на дарогу, што ідзе на станцыю з **яго** вёскі. Колькі часу ідзе ён між маладых хвойнікаў, выходзіць на круглую палянку, дзе калісь спаткаўся з паннаю Людмілаю. Адгэтуль ужо блізка вёска. Але раніца такая **слаўная**, у лесе так добра, **што** ён садзіцца на пень і слухае, як спяваюць дразды, як дзесь на ўзлесці кукуе зязулька. Ён думае, чым зоймецца цяпер, калі так многа вольнага часу, колькі пабудзе яшчэ ў школе, якая так спадабалася яму. (*Якуб Колас*)

- Зрабіце марфалагічны разбор выдзеленых слоў.

Каб адрозніць злучнік ад злучальнага слова, неабходна мець на ўвазе наступнае:

• злучнікі адносяцца да службовых часцін мовы і не з'яўляюцца членамі сказа, злучальныя слова захоўваюць значэнне самастойнай часціны мовы — адноснага займенніка ці прыслоўя — і выконваюць ролю членаў сказа: *Вучні падышшли да гістарычнага помніка, які хораша выглядаў сярод новых будынкаў.* (Кул.) Злучальнае слова **які** з'яўляецца дзейнікам і адначасова сродкам сувязі частак у складаным сказе. Пры перабудове складанага сказа ў просты сказ замест **які** можна ўжыць слова з першай

часткі складанага сказа *помнік*: *Вучні падышылі да гістарычнага помніка*. Помнік хораша выглядаў сярод новых будынкаў;

- злучнікі можна апусціць, перабудаваўшы складаны злучнікавы сказ у бяззлучнікавы, злучальныя слова апусціць нельга: Сказ *Хлопцы спадзяваліся, што лясная сцяжынка прывядзе іх да якога-небудзь паселішча*. (Я. М.) можна перабудаваць у бяззлучнікавы, апусціўшы злучнік *што*: *Хлопцы спадзяваліся: лясная сцяжынка прывядзе іх да якога-небудзь паселішча*;

- з'яўляючыся службовымі часцінамі мовы, злучнікі не могуць мець лагічны націск, яго звычайна маюць злучальныя слова (як самастойныя часціны мовы): *Мірон памятае толькі, што ў яго галаве, нібы маланка, мільганула думка аб учарашній сустрэчы*. (Я. М.) *Пазней* *Mіron не мог прыпомніць, што з ім тады здарылася*. (Я. М.) У першым сказе *што* з'яўляецца злучнікам, у другім — злучальнікі словам, на яго падае лагічны націск.

59. Прачытайце тэкст. Выпішыце спачатку складаныя сказы, у якіх адносіны паміж часткамі афармляюцца з дапамогай злучальных злучнікаў, а затым з дапамогай падпарафавальных злучнікаў ці злучальных слоў. Злучальныя злучнікі пазначце квадратам, падпарафавальная — авалам, злучальные слова — двумя аваламі.

У з о р: *Дарожак пратаптаных многа, ды не для нас яны былі.*
(Неп.) *Праясняеца пагода, бо вярнулася вясна.* (Багд.) *Над ракой,*
ձе млела ціша, раптам گрункуў гром. (Кір.)

МАЁ МАЛЕНСТВА


Як толькі белым пухам першы снег ахінаў палі, мы не хадзілі болей з дзедам глядзець на жыту. І ўсё ж дзесьці ў глыбіні душы верылі, што вясна выправіць наш кволы пасеў **на рукаве**. Але вясна не паляпшала, а часта пагаршала яго. У марозныя зімы частка руні вымірзала, а ў лёгкія, дажджлівія, яна вымакала ля межаў. І мы аніяк не маглі прычакаць добра га ўмалоту.

Скончыўшы работу на полі, мы з дзедам браліся за маляцьбу жыту, якое засталося на хлеб. Яго трэба было хутчэй

хаваць у мяшкі, ратаваць ад мышынага нашэсця ў зімовыя халады. Ачышчанае і прасушанае зерне мы ў мяшках падвешвалі да гуменных бэлек. Адзін мяшок дзед прыносіў у хату і ставіў за печчу ў куток. З гэтага мяшка ён кожныя два тыдні адсыпаў паўпуда ў **сявеньку** і ставіў на печ. Па некалькі разоў на дзень перамешваў яго, каб добра прасыхала. Сухое жыта мы з дзедам малолі ў **жорнах**, якія ён сам некалі змайстраваў. (Л. Ялоўчык)

● Высветліце лексічнае значэнне выдзеленых слоў. (Пры ўзнікненні цяжкасцей карыстайцца тлумачальным слоўнікам.) Скажыце, пра які час паведамляеца ў тэксле. Што дae падставу так меркаваць?

► 60. Разгледзьце схему. Чаму ў прыведзеных ніжэй прыкладах сродкі сувязі частак абазначаны неаднолькава?



I. 1. [Яшчэ і не развіднела як след], [ўжо грыміць трамвай на скрыжаванні].

2. [Артыстаў адпусцілі раней], (паабедалі і сабраліся ў клубе).

3. [Я думаю пра першых касманаўтаў], (што павядуць да зораў караблі).

II. [На цёмным небе высыпалі буйныя зоры], [мяцеліца пацішэла].

III. [На ўсходзе чырвань грае], [ценъ радзее, нікне мрок], [зямелька ўжо вітае новы радасны дзянёк].

- Адкажыце на пытаниі:

Якія сказы называюцца складанымі?

З дапамогай якіх сродкаў могуць афармляцца адносіны паміж часткамі ў складаных сказах?

Чым адрозніваюцца злучнікі ад злучальных слоў?

61. Запішыце сказы пад дыктоўку: спачатку тыя, у якіх часткі звязаны злучальными злучнікамі, потым тыя, у якіх часткі звязаны падпарадкавальнымі злучнікамі і злучальными словамі. Злучнікі і злучальные слова абазначце графічна.

1. Плывуць у змроку рыбакі, а дождж сячэ бязлітасна і тупа. 2. Я думаю, што ўстану заўтра рана і ў промнях чыстай восеніскай зары ізноў убачу вежавыя краны і Салігорска першыя капры. 3. Грукоча гром, і спорны дождж між небам і зямлёю ніткі сучы. 4. На вёслы налягаюць рыбакі, а неба рэжуць вольтавыя дугі. 5. Крыгчу ад шчасця, радасці і страху, а гукі заміраюць на губах... 6. Лячу і не зайдрошу болей птаху, што гнёзды ўе на соснах і дубах. 7. Пасядзелі, паспявалі, а на золку акурат хлеб у торбачку паклалі, і пайшоў далей салдат. 8. Рукамі расхінуўшы вецце, устаў стары, прыбавіў крок, ідзе туды, дзе ярка свеціць жывы маленькі аганёк. (*С. Грахойскі*)

- Падкрэсліце граматычныя асновы сказаў. Раствумачце знакі прыпынку.

62. Прачытайце тэкст і дайце загаловак. Падзяліце тэкст на абзацы і перакажыце змест.

Выпішыце складаныя сказы ў наступным парадку: сказы, часткі якіх спалучаюцца з дапамогай злучнікаў; часткі якіх аб'яднаны бяззлучнікавай сувяззю; сказы з рознымі відамі сувязі частак.

Ужо вечарэла. Сонца садзілася ў хмару — на дождж. Далёкі цягнік, які ішоў недзе над Мамонамі, татахкаў вельмі гулка, быццам ён бег вось тут, за кустамі. Гэта таксама на дождж: на пагоду той жа цягнік ідзе ціха-циха, амаль нячутна. Ішлі моўчкі, бо, відаць, асаблівага задавальнення ніхто з нас не меў: рыбы было мала, ды і тую, можна сказаць, безабаронную і бездапаможную, мы пабралі рукамі. Дык якая ж тут рыбацкая радасць можа быць! Ішлі і толькі ад-

хукваліся ад белага пуху — лёгкіх парашуцікаў асоту, які паспей ля кустоў; пух прыліпаў да твару, да вуснаў, прыклійваўся да мокрай адзежы. Раніцай, як усё роўна на ноч, закрываліся кветкі, акуратна складваючы пялёсткі, нібы заплюшчвалі вочы, каб спаць. Кветкі, відаць, адчувалі дождж. Тое, што нам бачыцца як нейкая іхняя прыхамаць, на самай справе было працаю: кветкі хавалі ад блізкага дажджу аплодненае насенне. (*Я. Сіпакоў*)

- Зрабіце марфалагічны разбор слоў у спалучэннях *недзе над Мамонамі, акуратна складваючы пялёсткі, татахкаў вельмі гулка.*

63. Выпішыце з мастацкага твора ці прыдумайце чатыры складаныя сказы, у якіх адносіны паміж часткамі афармляюцца з дапамогай розных сродкаў. Раскажыце пра гэтыя сродкі.

* **64.** Перабудуйце складаныя сказы ў простыя так, каб асноўная іх думка захавалася. Сказы запішыце, падкрэсліце ў іх граматычныя асновы.

1. Павел пайшоў на кухню, каб прынесці талерку. 2. Каля наступаў вечар, Алесь браўся за сваю ўлюблёную справу. 3. Мы своечасова спрэвіліся з задачай дзяякоўчы таму, што дапамагла Наташа. 4. Ішоў дождж, і на экспурсію мы не паехалі. 5. Міхась ніколі не навучыўся б працаўца на камбайні, каб не дапамаглі сябры. 6. Нягледзячы на тое што бушавала навальніца, школьнікі дабраліся да вёскі своечасова. 7. Калі празвінеў званок, пяцікласнікі сабраліся на спартыўнай пляцоўцы. 8. Калі хлопцы сустрэнуцца, Павел раскажа ім пра адпачынак у летніку.

● Раствумачце, чым адрозніваецца будова простага сказа ад будовы складанага.

65. Прачытайце тэкст, дайце яму загаловак, вызначце стыль і тып. Спішыце. У складаных сказах абазначце межы частак і сродкі іх сувязі.

Раніца была расістая. У лесе ўсё спявала і ўсё жыло. Дразды пырхалі, і цокала недзе ў вершаліне вавёрка. А на поплаве, перад самай ракою, сінела на траве мноства павуцінак. Рыгор выбраў вір, што бліжэй да моста. Тут, ля калод,

заўсёды былі акуні і плоткі. Іншым разам боўтала і буйная рыба. Так што можна было палавіць і на жыўца. Сонца хоць і стаяла ўжо над лесам, але было яшчэ халаднавата. Трэба было рухацца. Рыгор закінуў вудачку — адразу клюнула. Ён падсек і выцягнуў першага ярша. (*М. Лупсякоў*)

- Назавіце моўныя сродкі, з дапамогай якіх афармляюцца адносіны паміж часткамі ў складаных сказах.

66. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль, тып, адрасата і мэтанакіраванасць. Абазначце складаныя сказы. Абвядзіце двумя аваламі часціны мовы, якія выконваюць ролю злучальнага слова, зрабіце іх марфалагічны разбор.

БЕЛАРУСКІ ШОЎК

Лён — старажытная культура. Яго ведалі людзі тысячы гадоў назад, калі яшчэ карысталіся каменнымі прыладамі ў гаспадарцы. Гэта расліна дала матэрыйял для замены звярыных шкур, у якіх тады хадзіў чалавек.

Шмат песенъ і прыказак склаў народ пра лён, пра яго хараштво, пра багацце, якое прыносиць ён чалавеку. «Пасееш лён — збярэш золата», — кажуць людзі. Але не лёгка дастаецца чалавеку гэта багацце. Лён любіць, каб яго добра даглядалі: палолі, падкормлівалі, а дзе трэба, і палівалі. Не дагледзіш як след — і знізіцца ўраджай, валакно будзе горшае. (*Т. Цулукідзе*)

- Выпішыце з тэксту апорныя слова і словазлучэнні. Прыдумайце з імі складаныя сказы.
- Раствумачце, якую сінтаксічную ролю могуць выконваць назоўнікі ў назоўным склоне. Прывядзіце прыклад.
- * Падрыхтуйце паведамленне з элементамі разважання на тэму «Лён — наша багацце». Выкарыстоўвайце складзеныя вамі сказы.

§ 12. ТЫПЫ СКЛАДАНЫХ СКАЗАЎ

У залежнасці ад сродкаў сувязі і сэнсава-граматычных адносін паміж часткамі складаныя сказы падзяляюцца на злучнікавыя, бяззлучнікавыя і сказы з рознымі відамі сувязі частак.

Складаныя сказы, у якіх сэнсава-граматычныя часткі звязаны з дапамогай інтанацыі і злучнікаў, называюцца складанымі злучніковымі сказамі: *У нагах трава нізка сцелецца, а вакол ляжыць травяністы луг.* (К-с.)

Сярод злучніковых складаных сказаў выдзяляюцца сказы са злучальнай сувяззю частак (складаназлучаныя сказы) і падпрадкавальной сувяззю частак (складаназалежныя сказы): *Азвайся лес тужлівым рэхам, і ўсё замерла.* (Грах.) — складаназлучаны сказ. *I слухалі разбуджаныя далі, як мірна шэпчуцца навокал саснякі.* (А. Б.) — складаназалежны сказ.

Складаныя сказы, у якіх сэнсава-граматычныя часткі звязаны інтанацыяй і сэнсам, без удзелу злучнікаў, называюцца складанымі бяззлучніковымі сказамі: *Пляюць вятры, нясуць яны халодных змрокай сум і сцелюць лісцяй дываны — асеннюю красу.* (М. Хв.)

Складаныя сказы, у саставе якіх больш за дзве сэнсава-граматычныя часткі, звязаныя рознымі відамі сувязі, называюцца складанымі сказамі з рознымі відамі сувязі частак: *Нікла жыцце ў шумным лесе, агалляўся твар зямлі, і ляцелі ў паднябессі з звонкім крыкам жураўлі.* (К-с.)

На мяжы частак у складаных сказах звычайна ставіцца коска. У бяззлучніковых складаных сказах можа ставіцца коска, кропка з коскай, двукроп'е і працяжнік: *Вечер распранае ў садзе дрэвы, не гучаць птушыныя напевы.* (Мур.) *Далёкі ранак абудзіла жалейка ціхаю журбою:* звініць вясны забытай дзіва струною вечнасці — вярбою. (К. Б.) *Пальюцца гукі — жах агорне.* (К. Б.) *Зліліся рэкі ўсе ў адно разводдзе, шумяць, іскрацца, пеняцца, гудуць;* ужо дзядзькі на белым параходзе пра сенажаці гутарку вядуць. (Грах.)

67. Прачытайте тэкст, падзяліце на сказы. Дайце загаловак тэксту. Спішыце, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Вызначце складаныя сказы.

Дарога ішла каля самай вёскі, захопліваючы нават адзін канец вуліцы зараз жа за пераездам пачынаўся лес.

Нізкае сонца ледзь прабілася скроль яго макушкі неба праяснялася падыхаў усходні вецер лёгкі марозік зацягваў лужынкі тонкай плёнкай лёду вісеўшы ўсе гэтыя дні туман развеяўся усюды пасвятлела і павесялела нават гэты пануры лес крыху праясніўся і меў больш прыветны выгляд...

Настаўнік з цікавасцю назіраў за палешуком яму падабалася **паляшущая** вонратка дзядзькі: чорная выцвівшая світка, пашытая да стану, шырокі ў чырвоныя палоскі даматкны пояс і шапка-кучомка свайго вырабу доўгія, як у папа, **цёмна-русыя** валасы, **светла-шэрыя** вочы, сярэдні рост, шырокія плечы, павольнасць руху і нейкая сур'ёзнасць выразу твару як не трэба лепей стасаваліся з агульным малюнкам **палескай** прыроды. (*Паводле Якуба Коласа*)

- Карыстаючыся слоўнікам, растлумачце сэнс слова *макушки*.
- Знайдзіце апісанні. Скажыце, на чым засяроджваецца аўтар — на малюнках прыроды і людзях ці ўражанні ад іх.
- Растлумачце правапіс выдзеленых прыметнікаў.

► 68. Разгледзьце схему. Падрыхтуйце вуснае паведамленне пра тыпы складаных сказаў.



На схемах складаныя сказы абзначаюцца так:

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Складаныя сказы, часткі якіх спалучаюцца з дапамогай злучальных злучнікаў, — складаназлучаныя сказы | [], [i] []. |
| 2. | Складаныя сказы, часткі якіх спалучаюцца з дапамогай падпарадкавальных злучнікаў, — складаназалежныя сказы | [], (бо ...). |
| 3. | Складаныя сказы, часткі якіх спалучаюцца з дапамогай злучальных слоў, — складаназалежныя сказы | [], (які ...). |
| 4. | Складаныя сказы, часткі якіх спалучаюцца па сэнсе і інтанацыі без дапамогі злучнікаў і злучальных слоў, — бяззлучніковыя сказы | [], [].
[] — [].
[] : []. |

69. Спішыце, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Падкрэсліце складаныя сказы і абзначце графічна сродкі сувязі іх частак. Кожную частку разбярыце па членах сказа.

Нёман застаўся ззаду. Зоська і Антон нядоўга паазіраліся на яго ідучы полем, хаця ракі ўжо не было відаць. Амаль не стала відаць на тым беразе і лесу. Знік патануў між берагоў астрэвок. Памаячыла здалі і прапала нейкая вёсачка ніжэй вострава.

Пайшоў снег. Шэры палявы прастор навокал усё болей цямнеў затканны бялявай смугой завеі. Неўзабаве амаль нічога не стала відаць. Трэба было добра натужыць зрок, каб за мільготкаю сеткай сняжынак згледзець які-небудзь прыцьмельлы ў полі куст ці адзінокае дрэўца на ўзмежку.

Усчайдзіце вецер. Часам яго шалёныя парывы так моцна шыбалі ў грудзі што забівалі дыханне, і Антон на хвіліну адварочваўся падстаўляючы ветру шырокую ў кожуху спіну. (*B. Быкаў*)

• Падрыхтуйцеся і перакажыце змест тэксту, звяртаючы ўвагу на апісанне прыродных з'яў.

70. Спішыце сказы. Пабудуйце іх схемы. Чым адрозніваецца будова апошняга сказа ад усіх папярэдніх?

1. Я вырас там, дзе лес кранае аблокаў светлыя чубы.
(*К. Іл.*) 2. Ляціць пагоня грозная Ярылы, і сонца ўзыходзіць на мячы. (*Кам.*) 3. Дрэмле вечар у ціхай дуброве, летний стомаю ные зямля. (*Луж.*) 4. Мы салдат аддаём, памятаючы свой абавязак, і не плачам, бо слёзы суровых саромяцца касак. (*А. К.*)

71. Прачытайце тэкст. Вызначце яго асноўную думку, адрасата і мэтанакіраванасць. Назавіце моўныя сродкі, уласцівя публіцыстычнаму стылю. Складзіце план і напішыце пераказ тэксту.

ВОЛАТЫ

Янка Купала і Якуб Колас!..

Чыё сэрца не адгукнецца пачуццём глыбокай пашаны да грамадзянскага подзвігу гэтых двух слайных сыноў беларускай зямлі. Яны навечна ўвайшлі ў народную памяць як казачныя браты-волаты, што разам узняліся на змаганне за народнае шчасце. Гэтamu змаганню песняры аддалі ўсе свае сілы, жыццё і талент.

Мінае год за годам, аддаляеца час, калі жылі і тварылі пісьменнікі, а значэнне іх спадчыны становіцца ўсё большым і шырэйшым.

Янку Купалу і Якуба Коласа шануюць не толькі ў нашай краіне. Іх імёны сталі вядомымі ва ўсім свеце. Многія народы на сваёй мове чытаюць творы Янкі Купалы і Якуба Коласа.

Прайшло ўжо шмат часу, калі з'явіліся першыя творы нашых выдатных песняроў, а іх дзейсная сіла, іх прыгажосць застаюцца такімі ж свежымі, прывабнымі і хвалюючымі, нібы яны пісаліся ў нашы дні. Многія і многія пакаленні будуць чытаць і захапляцца гэтай чароўнай маладосцю іх творчасці, хараством іх думак і пачуццяў.

Паэзія Янкі Купалы і Якуба Коласа неўміручая, як неўміручы сам народ, яго слава, яго гісторыя. Вялікі подзвіг паэтаў, якія звязалі сваю творчасць з самымі запаветнымі спадзяваннямі народа, з барацьбой за яго вызваленне, за яго шчасце, стаў увасабленнем народнага подзвігу.

I гэта не дзіўна. Таму што жыццё і творчасць вялікіх песняроў назаўсёды зліліся з гісторыяй народа ў яе самых яркіх і выдатных падзеях. (*Паводле В. Біткі*)

• Знайдзіце ў тэксле складаныя сказы, назавіце сродкі сінтаксічнай сувязі іх сэнсава-граматычных частак.

72. Прачытайце тэкст, дайце загаловак. Назавіце слова, ужытыя ў форме, неўласцівай сучаснай літаратурнай мове. Як гэта можна раслумачыць?

Назавіце птушак, якія гняздуюцца ў вашай мясцовасці. Падрыхтуйцеся і раскажыце пра іх, выкарыстаўшы змест тэксту.

Хутка настане халодная пара года, і птушкам не будзе чым жывіцца. Яны ядуць чарвячкі, жучкі, мошкі, а ўсе гэтыя страшэнныя ворагі нашых дрэў і раслін на зіму зарываюцца глыбока ў зямлю або гінуць.

Ужо ў другой палавіне лета птушкі рыхтуюцца да адлёту ў цёплыя краіны. Маладыя збираюцца ў грамадкі і вучацца высока лятаць, а старыя ліняюць, каб перамяніць пёркі на новыя, крапчэйшыя. Дзеля гэтага лясыя птушкі хаваюцца ў гушчары лясоў, а вадзяныя адплываюць на глыбейшыя воды.

Адлятаюць птушкі па-рознаму. Жоравы — ключом, гусі — клінам, а качкі — папяроначнымі роўнымі радамі. Певуны-саладуі ляцяць чарадой, а зязулі — адзінокімі. (*Паводле Цёткі*)

• Падкрэсліце граматычныя асновы ў складаных сказах, абзначце межы частак. Дайце ім сінтаксічную характеристыку. Раскажыце, якімі знакамі прыпынку могуць раздзяляцца ці выдзяляцца часткі ў складаных сказах.

• Растлумачце пастанову злучка ў словах і працяжніка ў сказах трэцяга абзаца тэксту.

73. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль, тып і жанравую разнавіднасць. Перакладзіце тэкст на беларускую мову і запішыце.

С неизменным чувством благодарности я вспоминаю одну старую книгу, которая попала мне в руки в начальную пору обучения грамоте. Это была грамматика с многочисленными примерами из классической литературы. Там впервые прочел

я чудесные строки Гоголя и навсегда остался под очарованием могучего таланта, живописующего слова.

Приведенные в учебнике отрывки были малы, и я сразу заучил их, а заодно запомнил и все названия упоминавшихся произведений Гоголя. Хотелось поскорее узнать все, что вышло из-под его пера.

Мое горячее желание прочесть Гоголя вскоре осуществилось. Я остался на зимние каникулы в общежитии учительской семинарии в Несвиже. Скромная семинарская библиотека казалась тогда неисчислимым богатством. Я собирался прочесть не менее полусотни книг. Но, найдя в шкафу «Вечера на хуторе близ Диканьки», так и не расстался с книгой до возобновления занятий. (*Якуб Колас*)

● У перакладзеным тэксле вызначце дзеясловы, расскажыце пра іх сінтаксічную і сэнсава-граматычную ролю ў тэксле.

74. Прачытайце тэкст, дайце яму загаловак. Спішыце, рассстаўляючы знакі прыпынку. У складаных сказах падкрэсліце граматычныя асновы, абазначце графічна сродкі сувязі частак.

Нарэшце сасняк расступіўся адкрыўся шырокі простор прыгожага лугу. Мільярды малюсенькіх вясёлак зазіхацелі на маладой траве.

Узыходзіла сонца і прамяні яго адбіваліся ад нерухомага люстра старыка. На густым лазняку павісла самая сапраўдная вясёлка няяркая як бы засланая пялёнкай туману але ўсё адно непаўторна прыгожая. Сашы было не да гэтага харства аднак і яна залюбавалася ўсім прыроды. (*I. Шамякін*)

● З дапамогай тлумачальнага слоўніка высветліце значэнне слоў *стáрык*, *вясёлка*. Складзіце з імі развітыя словазлучэнні, потым сказы.

75. Перабудуйце складаныя сказы так, каб яны сталі простымі. Запішыце простыя сказы, падкрэсліце ў іх граматычную аснову. Адкажыце, ці змяніўся сэнс перабудаваных сказаў.

1. Ля берага рака была травяністая, і да чыстай плыні вяла кладка з вялікіх камяней. (*Марц.*) 2. Пахлі сосны, узнімаўся над вадою блакітны вецер, і такі звонкі і чисты чуўся на беразе смех. (*Стр.*) 3. Хуткая на адкрытым месцы рака збаўляла свой бег у маладым лесе, які падступаў да яе

з двух бакоў. (*Kan.*) 4. Кусты скончыліся, пачалося зноў поле, вялікае, зялёнае. (*Sac.*) 5. І вось надышла парá, калі ўсё перайначылася на гэтым кавалачку сухадолу, што быў адrezаны ад свету балотамі. (*Acin.*)

- Растлумачце правапіс выдзеленых літар.

76. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль, тып, адресата і мэтанакіраванасць. Назавіце ў тэксце моўныя сродкі, характэрныя для дадзенага стылю. Пералічыце лагічныя часткі тэксту. Якая праблема хвалюе аўтара? Выкажыце свае адносіны да гэтай праблемы. Дайце загаловак тэксту. Складзіце план пераказу тэксту ў выглядзе пытанняў.

Любоў да Радзімы мае перадумовай веданне мінулага свайго народа — яго перамог і паражэнняў, здабыткаў і страт, яго герояў, мысліцеляў, вялікіх майстроў, помнікаў духоўнай і матэрыяльнай культуры.

Памяць патрабуе клопату. Гэта тым больш тычыцца мінуўшчыны беларускага народа, які так часта апынаўся пад смерчам ваеных дзеянняў і цярпеў незаменныя страты людзей, каштоўнасцей, духоўных скарбаў.

Любоў да Радзімы не з'яўляецца вынікам атрыманых ведаў; хутчэй імкненне да ведаў ёсць вынік любові да Радзімы. Менавіта любою да Радзімы дыктуеца жаданне прасякаць загадкі даёніны, даведвацца пра тое, што было, але чаго ўжо няма, што засталося малапрыкметнымі слядамі ў скупых словах летапісаў і нешматлікіх дакументах.

Цікавасць да даёніны мае духоўныя характар. Яна караніцца ў сутнасці чалавека, жыццё якога вельмі кароткае, але чый розум жадае агарнуць неахопны час, зазірае ў будучыню і пранікае ў мінулае.

Жыццё народа не мае зыходнага пункта, ва ўсякім выпадку, ён не паддаецца пазнанню. Ніводная дата не з'яўляецца пачынальнай: заўсёды нешта было і раней. Дзейнасць кожнага пакалення цягнецца гадоў дваццаць, потым яго змяненне наступнае і само саступае месца новаму. І ў гэтай змене, у працягу клопатаў, у перадачы канкрэтнымі людзьмі вопыту і традыцый, сваіх духоўных здабыткаў і прадзецца нітка часу.

Не заўсёды паказваецца ў яўных прыметах, як, напрыклад, у помніках матэрыяльнай культуры. У духоўнай

спадчыне больш складана разглядзець далёкае і цяперашніе. Тут напластавані часоў знітоўваюцца і набываюць цэласнасць.

Любыя веды аб мінулым набліжаюць яго да нас, узбагачаюць нашы пачуцці, запаўняюць навакольную прастору і папярэдні нам час мноствам падзей і асоб. Гісторыя дазваляе ўбачыць у далёкай дауніне тое, што было для яе будучыній. Гэта ж дазваляе і вучыцца ў яе. Веданне гісторыі, пад якім бы вуглом яна не разглядалася, магчыма толькі пры засваені даступнага гістарычнага матэрыялу — навуковай, мастацкай і публіцыстычнай літаратуры.

Прыслушайся, чытач, і ты пачуеш грукат друкарскага станка, гаворку майстроў, размовы кніжнікаў, рыпанне кошыкаў, крык варты, гул бітваў... Нішто не маўчыць для таго, хто навучаны слухаць. (*К. Тарасаў*)

- Вызначце ў тэксле складаныя сказы, назавіце віды і сродкі сінтаксічнай сувязі сэнсава-граматычных частак.
- Падрыхтуйце пераказ тэксту, блізкі да аўтарскага.

Парадак сінтаксічнага разбору складаных сказаў

1. Назваць від сказа па мэце выкazвання.
2. Абазначыць лічбамі, колькі ў ім сэнсава-граматычных частак.
3. Вызначыць, спалучаюцца яны з дапамогай злучнікаў (злучальных слоў) ці без іх.
4. Абазначыць злучальныя злучнікі ; падпарадковальнія злучнікі ; злучальныя слова .
5. Разабраць кожную частку па членах сказа як прости сказ.

Узоры сінтаксічнага разбору складаных сказаў

1. **Пісьмовы:** [¹ Дождж перастаў на світанні], і [² хлопцы зараз жа пачалі рыхтавацца у дарогу]. (*Я. М.*)

Схема сказа: [¹], [²].

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, злучнікавы, складаназлучаны, складаецца з дзвюх сэнсава-граматычных частак, якія далучаюцца адна да адной злучальнай сувяззю пры дапамозе злучальнага (спалучальнага) злучніка *i*. Паміж часткамі выражаютцца прычынна-выніковыя адносіны. На мяжы частак перад злучнікам ставіцца коска.

У першай частцы складанага сказа — *Дождж перастаў на світанні* — члены сказа: (ш т о?) *дождж* — дзейнік, выражаны назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *дождж* (ш т о з р а б і ў?) *перастаў* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., адз. л.; *перастаў* (к а л і?) *на світанні* — акалічнасць часу, выражана назоўнікам у форме М. скл., адз. л. у спалученні з прыназоўнікам.

У другой частцы складанага сказа — *хлопцы зараз жа началі рыхтавацца ў дарогу* — члены сказа: (х т о?) *хлопцы* — дзейнік, выражаны назоўнікам у форме Н. скл., мн. л.; *хлопцы* (ш т о з р а б і л і?) *началі рыхтавацца* — састаўны дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., мн. л. (*началі*) і неазначальний формай дзеяслова (*рыхтавацца*); *началі рыхтавацца* (к у д ы?) *у дарогу* — акалічнасць месца, выражана назоўнікам у форме В. скл., адз. л. у спалученні з прыназоўнікам; *началі рыхтавацца* (к а л і?) *зараz* — акалічнасць часу, выражана прыслоўем; *жа* — часціца, членам сказа не з'яўляецца.

2. **Пісьмовы:** [¹ Жыцё я не зблытаю з сонечным зяннем],
(² бо гэтулькі колераў мае яно). (M. T.)

Схема сказа: [¹ дзеясл.], (² бо ...).

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, злучнікавы, складаназалежны, складаецца з дзвюх сэнсава-граматычных частак. Галоўная частка — *Жыцё я не зблытаю з сонечным зяннем*, даданая акалічнасная частка — *бо гэтулькі колераў мае яно* — паясняе галоўную частку, указвае на прычыну дзеяння, адказвае на пытанне ч а м у? Яна стаіць пасля галоўнай часткі, спалучаецца з ёю пры дапамозе падпарадкавальнага злучніка *бо*. На мяжы частак перад злучнікам ставіцца коска.

У галоўнай частцы члены сказа: (х т о?) *я* — дзейнік, выражаны асабовым займеннікам у форме Н. скл., адз. л.;

я (ш т о з р а б л ю?) *не зблытаю* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., буд. ч., 1-й ас., адз. л.; *не зблытаю* (ш т о?) *жыццё* — прамое дапаўненне, выражана назоўнікам у форме В. скл., адз. л.; *не зблытаю* (з чы м?) *з зязннем* — ускоснае дапаўненне, выражана назоўнікам у форме Т. скл., адз. л. у спалучэнні з прына-
зознікам; *зязннем* (*я к і м?*) *сонечным* — дапасаванае азна-
чэнне, выражана прыметнікам.

У даданай частцы члены сказа: (ш т о?) *яно* — дзейнік, выражаны асабовым займеннікам у форме Н. скл., адз. л.; *яно* (ш т о р о б і ц ь?) *мае* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., цяп. ч., 3-й ас., адз. л.; *мае* (ш т о?) *гэтулькі колераў* — прамое дапаўненне, выражана спалучэннем указальнага займенніка з назоўнікам у форме Р. скл., мн. л.

3. **Пісьмовы:** [¹ Навечна мне памяць той дзень захавала],
(² *які* я праз годы журботна нясу). (А. Б.)

Схема сказа: [¹ ук. сл. + наз.], (² *які* ...).

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, злучні-
кавы, складаназалежны, складаецца з дзвюх сэнсава-грама-
тычных частак, якія далучаюцца адна да адной падпарад-
ковальнай сувяззю. Галоўная частка — *Навечна мне памяць*
той дзень захавала, даданая азначальная частка — *які я*
праз годы журботна нясу — паясняе ў галоўнай спалучэнне
назоўніка з указальным словам, адказвае на пытанне *я к і?*
Даданая частка стаіць пасля галоўнай, спалучаецца з ёю
пры дапамозе злучальнага слова *які*. На мяжы частак перад
злучальным словам ставіцца коска.

У галоўнай частцы члены сказа: (ш т о?) *памяць* — дзей-
нік, выражаны назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *памяць*
(ш т о з р а б і л а?) *захавала* — просты дзеяслоўны выказнік,
выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., адз. л.; *заха-
вала* (ш т о?) *дзень* — прамое дапаўненне, выражана агуль-
ным назоўнікам у форме В. скл., адз. л.; *дзень* (*я к і?*) *той* —
дапасаванае азначэнне, выражана ўказальным займеннікам;
захавала (*к а м у?*) *мне* — ускоснае дапаўненне, выражана
займеннікам у форме Д. скл., адз. л.; *захавала* (*як доўга?*)
навечна — акалічнасць часу, выражана прыслоўем.

У даданай частцы члены сказа: (х т о?) я — дзейнік, выражаны асабовым зaimеннікам у форме Н. скл., адз. л.; я (ш т о р а б л ю?) нясу — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., цяп. ч., 1-й ас., адз. л.; нясу (я к?) журботна — акалічнасць спосабу дзяяння, выражана прыслоўем; нясу (я к?) праз годы — акалічнасць спосабу дзяяння, выражана назоўнікам у форме В. скл., мн. л. у спалучэнні з прыназоўнікам.

4. Пісьмовы: [¹ Сонца схіляецца да небакраю], [² гасне асенні дзень]. (А. З.)

Схема сказа: [¹], [²].

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, бяззлучнікавы, з аднатыпнымі часткамі, якія спалучаюцца пры дапамозе сэнсу і інтанацыі, выражуюць адносіны паслядоўнасці дзяяння. Паміж часткамі ставіцца коска.

У першай частцы — Сонца схіляецца да небакраю — члены сказа: (ш т о?) сонца — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; сонца (ш т о р о б і ць?) схіляецца — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., цяп. ч., 3-й ас., адз. л.; схіляецца (к у д ы?) да небакраю — акалічнасць месца, выражана назоўнікам у форме Р. скл., адз. л. у спалучэнні з прыназоўнікам.

У другой частцы — гасне асенні дзень — члены сказа: (ш т о?) дзень — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; дзень (ш т о р о б і ць?) гасне — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., цяп. ч., 3-й ас., адз. л.; дзень (я к і?) асенні — дапасаванае азначэнне, выражана прыметнікам.

5. Пісьмовы: [¹ Міхась выйшаў з хаты і зажмурыўся]: [² у вочы балюча ўдарыла тугое ранішняе сонца]. (Cin.)

Схема сказа: [¹] : [²].

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, бяззлучнікавы, складаецца з дзвюх разнатаўпных частак, якія спалучаюцца пры дапамозе сэнсу і інтанацыі. Другая частка абазначае прычыну таго, што адбываецца ў першай. Паміж часткамі ставіцца двукроп'е.

У першай частцы — *Міхась выйшаў з хаты* — члены сказа: (х т о?) *Міхась* — дзейнік, выражаны ўласным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *Міхась* (ш т о з р а б і ў?) *выйшаў і зажмурыўся* — простыя аднародныя дзеяслоўныя выказнікі, выражаныя дзеясловамі абв. л., пр. ч., 3-й ас., адз. л.; *выйшаў* (а д к у л ь?) *з хаты* — акалічнасць месца, выражана назоўнікам у форме Р. скл., адз. л. у спалучэнні з прыназоўнікам; *i* — злуннік, злучальны, спалучальны, членам сказа не з'яўляецца.

У другой частцы — *у вочы балюча ўдарыла тугое ранішнле сонца* — члены сказа: (ш т о?) *сонца* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *сонца* (ш т о з р а б і л а?) *ударыла* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., адз. л.; *сонца* (я к о е?) *тугое ранішнле* — дапасаваныя неаднародныя азначэнні, выражаны прыметнікамі; *ударыла* (к у д ы?) *у вочы* — акалічнасць месца, выражана назоўнікам у форме В. скл., мн. л. у спалучэнні з прыназоўнікам; *ударыла* (я к?) *балюча* — акалічнасць способу дзеяння, выражана прыслоўем.

6. Пісьмовы: [¹Заціхла песня] — [²адгалоскі ў сіней
далечы расталі]. (*Гаўр.*)

Схема сказа: [¹] — [²].

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, бяззлучнікавы, складаецца з дзвюх разнатыпных частак, якія сполучаюцца пры дапамозе сэнсу і інтанацыі. Паміж часткамі выражуюцца адносіны часу, паміж імі ставіцца працяжнік.

У першай частцы — *Заціхла песня* — члены сказа: (ш т о?) *песня* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *песня* (ш т о з р а б і л а?) *заціхла* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., адз. л.

У другой частцы — *адгалоскі ў сіней далечы расталі* — члены сказа: (ш т о?) *адгалоскі* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., мн. л.; *адгалоскі* (ш т о з р а б і л і?) *расталі* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., мн. л.; *расталі* (д з е?) *у далечы* — акалічнасць часу, выражана назоўнікам у форме М. скл., адз. л. у спалучэнні з прыназоўнікам; *далечы* (я кой?) *сіней* — дапасаванае азначэнне, выражана прыметнікам.

СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ

§ 13. ПАНЯЦЦЕ ПРА СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫ СКАЗ

[], [i].¹

77. Падрыхтуйце і адкажыце на пытанні:

У якіх адносінах знаходзяцца слова ў словазлучэннях і сказах?
Як называюцца такія адносіны?

Якія віды сінтаксічнай сувязі слоў вы ведаеце?

У якіх сэнсавых і граматычных адносінах знаходзяцца слова прызлучальныя сувязі?

З дапамогай якіх сродкаў афармляеца злучальная сувязь слоў?

78. Прачытайце складаны сказ, разгледзьце яго схему.

[Прайшло некалькі хвілін], [i] [ў начным паветры пачуўся
гучны трэск]. (B. B.)

[], [i].

Якой сувяззю звязаны часткі сказа? Абгрунтуйце сваё меркаванне.
Чаму на схеме абедзве часткі сказа абазначаны аднолькава?

79. Выпішыце складаныя сказы, у якіх адносіны паміж часткамі афармляюцца з дапамогай злучальных злучнікаў. Графічна абазначце злучнікі. Падкрэсліце граматычныя асновы. Назавіце, якімі часцінамі мовы выражаны галоўныя члены.

ЛЯСНЫ ДОКТАР

У птушак ёсьць свае любімыя мясціны. Няхай іншыя хваляць зацішныя лясы, пералескі, але стары стракаты дзяцел з чырвоным аколышкам любіць толькі свой лес.

¹ Часткі складаназлучаных сказаў могуць спалучацца з дапамогай іншых злучальных злучнікаў: *i, ды; a, але, аднак; цi, або; то—то, не то—не то*.

Дзяцел чамусьці баяўся блізкага суседства з чалавекам, і пасяліўся ён у густым ельніку, перамешаным з высокімі асінамі і бярозамі.

Тут, паміж каранёў дрэў, выбівалася невялікая рачулка. Летам яе можна было пераступіць у любым месцы, але затое вясною широкая плынь талай вады залівала кусты і лес.

На невялічкай прагаліне сярод ельніку стаяла асіна. Ды такая высокая, што нават дзяцел здзівіўся. Пад самай верхавінай на яе гладкім ствале выдзеўб дзяцел дупло і зрабіў сабе гняздо. Адсюль быў відаць увесь лес, і многія птушкі зайдзросцілі лясному доктару.

Вясной на золаку і вечарам дзяцел слухаў звонкія песні драздоў, івалгі і пералівы салаўя.

Ішлі дні за днямі, і ў дзятлавым дупле вывеліся птушаняты. Хутка дзееці ўбралися ў пер'е, і цяпер бацька вылятае з імі шукаць спажыву, прывучае да працы. (Я. Зазека)

• Якія з выпісаных складаных сказаў можна перабудаваць у простира з аднароднымі выказнікамі? Перабудуйце і запішыце гэтыя сказы, растлумачце будову граматычнай асновы.

• Падрыхтуйце тэкст-разважанне на тэму «Чаму дзятла называюць лясным доктарам?»

Складаназлучаны мі называюцца такія складаныя сказы, у якіх сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі афармляюцца з дапамогай інтанацыі і злучальных злучнікаў — сполучальных, супраціўных, размеркавальных. На схеме складаназлучаныя сказы можна паказаць так:

[] , [i, a, ці, то—то] [].

У складаназлучаным сказе можа быць дзве сэнсава-граматычныя часткі, трэй і больш: *Зязюля век людзям лічыла, а сонца цешылася з ній.* (Куп.) *Ніхто рэдактару не дапамагаў, і яму прыходзілася вельмі цяжка, але ён гнуў свою лінію і ні на якія кампрамісы не ішоў.* (К-с)

80. Прачытайце тэкст, растлумачце сэнс загалоўка. Выпішыце складаназлучаныя сказы. Абазначце графічна злучальныя злучнікі на мяжы частак. Злучнікі, што звязваюць аднародныя члены, падкрэсліце.

Вызначце, што агульнае паміж аднароднымі членамі сказа і часткамі складаназлучаных сказаў.

РОЗДУМ

З раніцы Сяргей Іванавіч пісаў лісты, хадзіў на пошту і вяртаўся адтуль заўсёды занепакоены. Ляжаў, быццам гартаў свайго «Дон-Кіхота», а вочы былі скіраваны паўзверх старонак, на стол. Перад вечарам нібыта крыху супакоіўся і прапанаваў мне прайсціся да бухты.

Мы не прыкмецілі, як выйшлі далёка за горад. Прытомленыя, селі ў выцягнутую на бераг лодку.

Буйныя асеннія зоры зрываліся з неба над самай вадою. Здавалася, мора падхоплівае іх і гасіць, а яны шыпяць, раскідваючы пырскі. Аднак гэты гук нараджаўся пры беразе, дзе ляніва набягалі на пясок і лагодна шумелі дробныя хвалькі. Было падобна, нібыта дзесяці ў шырокай пасудзіне закіпае малако.

Мы доўга і лёгка маўчалі, абнятыя пачуццём з'яднанасці з вялікай цішынёй прасторы.

— Дзіўная рэч,— хутчэй да сябе, чым да мяне, прамовіў Сяргей Іванавіч.— Нахадзіўся я па зямлі, здаецца, да ўтомы. Наглядзеўся благога і добрага... На некалькі душ хопіць. І ўсё мала. Цяпер кожнае гадзіны шкада. Прагаварыў ты је ці прастаяў, а за гэты час сонца закацілася і чалавек прайшоў міма цябе. Невядома, шчодры ён сэрцам ці безнадзейны скнара. І ты ўжо ніколі не дазнаешся, што прапусціў, якія дзівосы нарадзіў свет у ту ю змарнаваную гадзіну.
(*M. Лужанін*)

- Параўнайце два першыя сказы тэксту. Вызначце ў іх агульнае і тое, што характэрна кожнаму асбнаму сказу.
- Падзяліце тэкст на лагічныя часткі. Вызначце, якая частка найлепш выражает сэнс загалоўка тэксту.
- Перакажыце змест тэксту, выкарыстоўваючы выпісаныя складаназлучаныя сказы і простую нову.

► **81.** Прачытайце тэкст. Вызначце яго мэтанакіраванасць. Выпішыце выдзеленыя слова і словазлучэнні. Пастаўце іх у пачатковай форме, прыдумайце з імі складаныя сказы.

УЖЫВАННЕ СКЛАДАНЫХ СКАЗАЎ

Складаныя сказы шырокая выкарыстоўваюцца ва ўсіх стылях пісьмовай **літаратурнай мовы** — афіцыйна-дзелавым, навуковым, мастацкім, публіцыстычным. Частотнасць іх

ужывання абумоўлена спецыфікай літаратурных жанраў і задачамі, якія ставяцца перад пісьмовай мовай. Яны дазваляюць ужываць у адным сказе вялікую колькасць слоў і **сэнсава-граматычных частак**, выражаяць паслядоўныя, суправіціўныя, размерковальныя, узаемна-выключальныя, прычынна-выніковыя, прасторавыя і іншыя адносіны. Тым самым дапамагаюць паведамляць пра тыя разнастайныя жыццёвые ситуацыі, у якіх знаходзяцца людзі, прадметы, з'явы прыроды.

Складаныя сказы лёгка ўключаюцца ў **кантэкст** і таму часта сустракаюцца ў творах мастацкай літаратуры. Пісьменнікі выкарыстоўваюць іх пры апісанні прыроды, перадачы пачуццяў людзей у разнастайных жыццёвых ситуацыях, складаных перапляценняў лёсаў, пры стварэнні вобразаў літаратурных герояў. Яны даюць магчымасць не толькі зрабіць тую ці іншую замалёўку, але і паказаць падзеі, з'явы ў руху, у дзеянні. Аднак неабгрунтаванае ўжыванне такіх сказаў у вуснай мове робіць яе грувасткай, ускладняе ўспрыманне сэнсу. Таму важна ўмець хутка і правільна перабудоўваць складаныя сказы ў простыя і наадварот.

Часткі ў складаных сказах звязваюцца ў адно цэлае дзяякуючы сэнсу. Гэтая сувязь забяспечваецца граматычнымі формамі слоў з дапамогай інтанацыі, **злучальных ці падпрадкавальных злучнікаў** або **злучальных слоў**. У адрозненне ад злучнікаў злучальныя слова не толькі звязваюць часткі і ўдзельнічаюць у выражэнні сінтаксічных адносін паміж імі, але і самі з'яўляюцца **членамі сказа**. Іх ролю звычайна выконваюць **адносныя займеннікі** і **прыслоўі**.

- Складзіце і запішыце план тэкstu ў выглядзе пытанняў.
- * У адпаведнасці з планам падрыхтуйце вуснае паведамленне на лінгвістычную тэму «Ужыванне складаных сказаў». Выкарыстоўвайце прыдуманыя вамі складаныя сказы.

82. Прачытайце. Раствумачце расстаноўку знакаў прыпынку. Перабудуйце складаныя сказы ў простыя і запішыце. Ці змяніўся сэнс сказаў пасля перабудовы?

ПЕРШАЕ ВЫПРАБАВАННЕ

Шэрае, завейнае надвор’е снежня змяніла яснае, студзеньскае. Дзень крыху пабольшаў, а ночы паменшалі. Маразы паступова мацнелі. У сярэдзіне месяца ўсталявалася сапраўдная

лютая сцюжа і перад заходам сонца неба становілася **высокім-високім**. Блакіт яго не азмрочвала ніводная хмурынка. Паступова блакіт цямнеў і пачыналі запальвацца першыя зоркі. Спачатку адна, вялікая і яркая, а пасля другая, трэцяя.

Вечар насоўваўся з усходу. Мароз ціснуў наваколле, халадэча ўладарыла ўсюды: і пад шатамі лесу, і нават у вавёрчым дупле. Сценкі яго пакрыліся інеем, і сагрэцца, **па-са-праўднаму** адпачыць, **ніяк** не ўдавалася. Хоць і затыкала Гарэза (так звалі маладую вавёрку) дупло наnoch шматком моху, але сцюжа ўпартая прабівалася ўсярэдзіну, не давала спакою. Заставалася адно выратаванне: рух і корм. (*Паводле В. Жунімы*)

- Вызначце, да якой часціны мовы адносяцца выдзеленыя слова, растлумачце іх правапіс.

83. Напішыце апавяданне на тэму «Дапамога бацькам». Пачніце яго сказамі *Ужо набліжаўся вечар. Кароткі зімовы дзень скончыўся, але Антось не спяшаўся ісці дамою...*

У сваім тэксле абазначце складаныя сказы, раскажыце пра іх будову.

84. Прачытайце тэкст. У адпаведнасці са зместам падзяліце яго на дзве сэнсавыя часткі і запішыце, расстаўляючы знакі прыпынку. Раскажыце, пра каго паведамляецца ў кожнай частцы.

Пачалі збірацца вучні але далёка не ўсе прыйшлі ў гэты дзень. Ніхто не з'явіўся з суседніх вёсак хутароў. Дарога пасля мяцеліцы была яшчэ не працёrtая. Усё ж Лабановіч адчуваў нейкую маральную палёгку. Ён любіў сваю школьную справу і яму надакучыў вымушаны адрыў ад яе.

Настаўнік меў ужо даволі значную школьнную практыку але тым не меней першая сустрэча з вучнямі ў новай школе і цікавіла і трохі хвалявала.

Вучні сядзелі ціха не бегалі не падымалі гармідару як уласціва школьнікам. Відаць, і іх цікавіла асоба новага настаўніка яго характеристар і адносіны да іх у далейшым. (*Якуб Колас*)

- Падкрэсліце граматычныя асновы сказаў. Раскажыце аб сэнсава-граматычнай ролі выказнікаў. Абазначце складаныя сказы.

- Падрыхтуйце невялікае паведамленне на тэму «Якуб Колас — пісьменнік і педагог». Выкарыстайце матэрыял з біяграфіі пісьменніка, які вывучалі на ўроках літаратуры ў папярэдніх класах.

* 85. Прачытайце. Вызначце тэму тэксту, яго стыль, тып, мэтана-
кіраванасць і адрасата.

Якія якасці ў чалавека аўтар лічыць галоўнымі?

ЗАПАВЕТ ДЛЯ СЯБРОЎ

У кожным чалавеку, несумненна, ёсьць і станоўчыя, і адмоўныя рысы. Справа не ў тым, каб зусім не заўважаць у чалавеку благога. Справа ў тым, як заўважаць. Калі штораз пры самай дробязнай памылцы і промаху ўказваць на іх чалавеку, ён можа пакрыгдзіцца. Больш таго, гэта можа прынізіць яго. Калі ты хочаш, каб твой сябар ці знаёмы пазбавіўся якой-небудзь кепскай звычкі ці рысы характару, трэба тактоўна, нібы мімаходзь, не закранаючи ягонага са-
малюбства, падказаць яму, што лепш было б зрабіць так. Упэўнены, што знаёмы ці сябар зразумее ўсё і па стараецца
выправіцца.

Пры работе ўдвух гэта мае асаблівае значэнне. Трэба ста-
рацца цвяроза ацэніваць сітуацыю, цвяроза глядзець на
рэчы. Канечне, цяжка прызнаваць вінаватым сябе. Здаецца,
што гэта твой таварыш дапусціў памылку, а не ты. Аднак
трэба ўмець мысліць шырэй, уznімацца вышэй уласных
інтэрэсau. Можна нават прыняць агонь на сябе, прызнаць
памылку таварыша сваёй. Урэшце таварыш зразумее гэта, і
твой аўтарытэт у ягоных вачах толькі ўзрасце. Галоўнае —
не сарвацца, не пераступіць мяжу даверу, шчырасці і чала-
вежнасці. Калі пераступіш гэту мяжу, табой авалодае абыя-
кавасць, і ты страціш над сабой контроль. (*П. Клімук*)

- Выпішыце некалькі ключавых слоў і словазлучэнняў, прыдумай-
це з імі складаназлучаныя сказы.
- Падзяліце тэкст на часткі, складзіце план.
- Падрыхтуйце пісьмовае паведамленне на тэму «Сапраўдны ся-
бар». Абазначце складаныя сказы. Раскажыце пра іх будову і сродкі
сувязі частак.

86. Прачытайце тэкст. Спішыце, раскрываючы дужкі, вызначце
складаныя сказы. Абазначце графічна злучнікі і злучальныя слова, з
дапамогай якіх спалучаюцца часткі сказаў. Успомніце, як пішацца
не з рознымі часцінамі мовы.

ЛЯЛЯК

Прыехаў Вася да бабулі ў вёску пагасціць. Лес быў
(*не*)далёка, і пасля абеду хлопчык пайшоў пагуляць.

Усё тут было цікава для Васі. Угары заліваліся спевам птушкі, а па зямлі на **прагалінках** чырванелі суніцы.

Ідзе хлопчык сцяжынкай, песню напявае. **Раптам** перад ім упала з дрэва шэрэя птушачка. Вася нахіліўся, хацеў падняць яе, але тая хуценька ўстала на ногі, зірнула на яго вялікімі вачамі і пабегла са сцяжынкі ў глыбіню лесу. Хлопчык — следам. Тады птушачка яшчэ раз упала на мох, але на гэты раз зусім як (*не*)жывая.

Вася зноў нагнуўся падняць, ды тая так **спрытна** ўспырхнула з-пад рукі, што хлопчык войкнуў ад здзіўлення.

Гэта быў ляляк — птушачка вельмі асцярожная і хітрая. (*Не*)кожны чалавек робіць ёй шкоду, але яна (*не*)давярае людзям. (*B. Раманенка*)

- Вызначце, да якой часціны мовы адносяцца выдзеленыя слова, ролю якіх членаў сказа яны выконваюць.
- Пабудуйце з выдзеленымі словамі складаныя сказы.
- * Абгрунтуйце мэтазгоднасць ужывання ў тэксце складаных сказаў.

§ 14. СЭНСАВЫЯ АДНОСІНЫ ПАМІЖ ЧАСТКАМИ У СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫХ СКАЗАХ

У складаназлучаных сказах паміж часткамі могуць выражацца спалучальныя, супастаўляльныя і размеркавальныя адносіны. Больш пашыраны складаназлучаныя сказы, у якіх паміж сэнсава-граматычнымі часткамі выражаютца спалучальныя сэнсавыя адносіны.

Складаназлучаныя сказы са спалучальнымі сэнсавымі адносінамі аб'ядноўваюць у сваёй структуры тыя часткі, якія перадаюць адначасовасць ці паслядоўнасць падзей, з'яў: [*Расінкі дрыжачь на асіне*], *i* [*падаюць зоры ў раку*]. (Грах.) [*Ранак скончыўся*], *i* [*поўдзень з хмарак сонейкам бліснуў*]. (М. К.) Могуць таксама аб'ядноўвацца часткі, якія выражаютца прычынна-выніковыя дзеянні, падзеі, з'явы: [*Вільготны змрок спаўзае на лугі*], *i* [*гасне заходу журботная ўсмешка*]. (К-с) [*Веџер дзымуў*], *i* [*шумеў па-над Нёманам бор*]. (М.Т.)

Складаназлучаныя сказы з супраціўнымі сэнсавымі адносінамі ўказываюць на супастаўленне ці супрацьпастаўленне фактаў, падзей, з'яў, пра якія паведамляеца: [*Дарожак пратаптаных многа*], **ды** [*не для нас яны былі*]. (Неп.)

[Сонца зайшло], але [над горадам яичэ не патухлі яго апошнія водбліскі]. (К. Ч.) Могуць аб'ядноўвацца і такія часткі, у якіх дзеянне, пра якое паведамляеца ў другой частцы, абмяжоўвае дзеянне першай ці супастаўляеца з ім: [У лесе было цёпла], але [нейкі няўлоўны подых блізкай восені ўжо адчуваўся ў прыродзе]. (Алекс.) [Зямля тамілася], а [ноч над ёй спявала]. (Панч.)

Складаназлучаныя сказы з размеркавальнымі сэнсавымі адносінамі паведамляюць аб чаргаванні падзей або ўказваюць на магчымасць аднаго факта ці з'явы з ліку названных: *To* [лепіць снег], *то* [дробны дождж імжыць]. (Грах.) *Ці то* [бліскавіца яго спаляліла], *ци* [хвала з духмнянага поплаву змыла]. (Панч.)

87. Прачытайте. Дайце загаловак тэксту, вызначце яго стыль. Выпішыце складаназлучаныя сказы, паставіце знакі прыпынку, пабудуйце схемы. Вызначце сэнсавыя адносіны паміж часткамі.

Сіняе неба прыметна пашарэла і па ім паплылі аблачынкі па-вясноваму высокія і лёгкія. Яны не засцілі сонца. Сонца свяціла на поўную сілу і цеплыня ўсё больш насычала паветра. Бярэзняк пры лесе скінуўшы інай пацямнеў а хваёвы лес за ім быццам стаў гусцейшы. За рэчкай з-за пагорка паказаўся кучараўы дымок. Ён рухаўся расплываючыся прыгожым белым шлейфам. Потым над палоскай ельніку мы ўбачылі паравоз а за ім жвава беглі пазвоńваючы на рэйках цыстэрны і чырвоныя вагоны таварнякоў. Паравозны гудок скалануў наваколле і звонкае водгулле пракацілася па ўсім даляглідзе. (Т. Хадкевіч)

88. Прыдумайце тры складаназлучаныя сказы, якія адразніваюцца сэнсавымі адносінамі паміж часткамі.

Якія граматычныя значэнні выву чаюцца ў сінтаксісе? Што вы ведаеце пра гэтыя значэнні?

* **89.** Дапішыце сказы так, каб яны сталі складаназлучанымі. Падкрэсліце граматычныя асновы. Абазначце межы частак і злучнікі, вызначце сэнсавыя адносіны паміж часткамі.

1. Вядома, Міхась дапускае памылкі ў дыктанце, але 2. Тамаш даў мне цікавую кнігу, аднак 3. Днём тэмпература паднімалася да трыццаці, але 4. Мой сябар

запрашаў мяне на экспкурсію, але . . . 5. На вуліцы ішоў дождж, і . . . 6. Кветкі чырвоных руж глядзелі мне пра-ма ў акно, і . . . 7. Месяц схаваўся за цёмную хмару, і . . . 8. Ноч ужо хавалася за лесам, і . . . 9. Навакольная пра-стора абмылася прамянімі ранішняга сонца, а . . . 10. Госці сядзелі каля стала, а . . . 11. . . , і возера пакрыеца тоў-стым лёдам. 12. . . , і птушкі пакінулі нашы лугі і балоты. 13. . . , аднак дзядзька Пятро па-ранейшаму малады, вясёлы, працавіты. 14. . . , а вёска з кожным днём разбудоўвалася, прыгажэла.

§ 15. СРОДКІ СУВЯЗІ ЧАСТАК У СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫХ СКАЗАХ

Сэнсава-граматычныя часткі ў складаназлучаных ска-
зах звязваюцца пры дапамозе **злучальных** злучнікаў, якія
адначасова з'яўляюцца сродкамі выражэння пэўнага ты-
пу сэнсавых адносін: спалучальных, супастаўляльных,
размерковальных.

Сродкам выражэння спалучальных сэнсавых адносін
паміж часткамі ў складаназлучаным сказе з'яўляюцца
спалучальная злучнікі *i*, **ды** (у значэнні *i*), **ні—ні**: [*На
кутках туман асеў густы*], *i* [*возера дзяды зрабілі каз-
каю*]. (Панч.)

Сродкам выражэння супраціўных адносін паміж ча-
сткамі ў складаназлучаным сказе з'яўляюцца супраціў-
ныя злучнікі **a**, **але**, **ды** (у значэнні **але**), **толькі**, **аднак**,
затое: [*Не паспелі мы разгаварыца*], **a** [*ўжо птушкі пер-
шыя звіняць*]. (Панч.) [*Сляды гарачыні яичэ на тварах
носім*], **ды** [*паплылі ӯжо дні ў залатую восень*]. (Панч.)

Сродкам выражэння размерковальных адносін паміж
часткамі ў складаназлучаным сказе з'яўляюцца размерко-
вальныя злучнікі **ци**, **ци—ци**, **або—або**, **то—то**, **не то—
не то**, **ци то—ци то**: **To** [*хмызнікі ўздымаюцца*], **то**
[*векавыя волаты ў бары ў край не пускаюць таямнічы
свой, сукамі пераплётшыся ўгары*]. (М. Т.)

► 90. Выкарыстаўшы табліцу і матэрыял § 14, падрыхтуйце невя-
лікае паведамленне на лінгвістычную тэму «Сэнсавыя адносіны паміж
часткамі і сродкі сувязі ў складаназлучаным сказе». Сваё паведамленне
ілюструйце прыкладамі.

Сэнсавыя адносіны	Злучнікі, што садзейнічаюць іх выражэнню, схемы сказаў
Спалучальныя — адначасовасць ці паслядоўнасць, прычына і вынік падзеі, фактаў, з'яў	<i>i, ды</i> (у значэнні <i>i</i>), <i>ni—ni</i> [], i [].
Супраціўныя — супастаўленне ці супрацьпастаўленне, абмежаванне падзеі, фактаў, з'яў	<i>a, але, ды</i> (у значэнні <i>але</i>), <i>аднак, затое</i> [], a [].
Размеркавальныя — чаргаванне, магчымасць аднаго факта ці з'явы з ліку названых	<i>ци, ці—ци, або—або, то—то,</i> <i>не то—не то, ці то—ци то</i> [], то [], то [].

91. Прачытайце тэкст, дайце загаловак. Вызначце яго стыль і тып.

Знайдзіце складаназлучаныя сказы, расскажыце пра сэнсавыя адносіны паміж часткамі. Назавіце, з дапамогай чаго гэтыя адносіны афармляюцца.

Вечер уціхамірыўся, заціх зусім. Сонца высока стаіць на небе і без жалю паліць зямлю. К поўдню сталі паказвацца вадзяністыя з цемнаватымі сярэдзінкамі хмаркі. Сонца пачынала брадзіць па гэтых хмарках, і цень невялічкімі лапінкамі памаленъку паўзе па зямлі. Вось адна прайшла праз сонца, і зноў яно стала на чыстым небе і яшчэ гарачэй прыпякае. А там, проці сонца, зноў паўзе хмарка, за ёю другая, трэцяя, і ўсё часцей і часцей блудзіць гарачае сонца ў смутных хмарках.

Маланка часцей і ярчэй барануе неба і часцей грыміць гром, і надыходзіць ўсё бліжэй і бліжэй хмара. Птушкі змоўкі, і перасталі трашчаць у траве конікі. Усё як бы чакае чагосыці страшнага. На сэрцы і боязна, і неяк весела разам, а хмара ўсё чарнее. Нарэшце маланка бліснула над самай галавою, і за ёю адразу трэснуў гром, аж ўсё затраслося, закалацілася. Спачатку кінуліся першыя буйныя кроплі, а затым дожджык з ветрам паліўся як з вядра. (*Паводле Якуба Коласа*)

- Спішыце тэкст, перабудаваўшы складаназлучаныя сказы ў простыя.

* Параўнайце другі і чацвёрты сказы ў першым абзацы.

Вызначце, што агульнае ў гэтых сказах і чым яны адрозніваюцца.

92. На аснове простых сказаў пабудуйце, дзе магчыма, складаныя. Ужывайце злучнікі *i*, *a*, *але*, змяніце, дзе неабходна, парадак частак і формы слоў.

1. Закончылася вясёлая звонкая восень. Наступіла сумная сярдзітая халодная зіма. 2. Спела гародніна. Мароз аж трашчаў. 3. Прыгравала ўсё мацней. Спелі яблыкі ў садзе. 4. Лісты на дрэвах хутка пажоўклі. Стала холадна. 5. Ужо трэці дзень завея не спынялася. У лесе раслі грыбы. 6. Каля калгаснага саду сяліцца не дазвалялася. Зайцы ў зімовыя халады любяць паласавацца карой садовых дрэўцаў.

93. Прачытайце тэкст і дайце загаловак. Pra падзеі якога часу ў ім паведамляецца? Якія думкі абуджае ў воіна навакольная рэчаіснасць?

Спішице, устаўляючы прапушчаныя літары.

Нагл..дальны пункт мы абстал..валі на ўскрайне вёскі.
¹Прадралі страху, прыладзілі вышкі, устанавілі стэрэатрубу. Унізе на саломе ўладкаваліся сув..зісты з тэл..фонным апаратам. І вось у ранішн..й шэрані адкрылася поле бою. Н..высокія пагоркі з п..ралескамі. Між імі палеткі і лугавіны. Чарнеоць р..дкія вёскі. І ўсё гэта прысыпана б..люткім снегам. Прыгожа, нібы ў казцы. Першы зазімак лёг на з..млю. Ад яго стала св..тлей і відней. У маленстве такія зазімкі прыносялі радасць. Пад нагамі скрыпіць сн..жок, хрусціць яшчэ лёгкі лёд на лужынах. Др..вы і хмызнякі пакрыла ш..рань. А што цяпер застанецца ад гэтага хараства праз гадзіну-дзве? ²Звычайна ў такія дні яшчэ сям-там дамалочвалі збожжа, гулі малатарні. ³І тут з хвіліны на хвіліну павінна загудзець, уздыбіцца з..мля. Пачарнене яна ад гус..ніц і варонак. Снег пачырванее ад крыві. Хіба такая малацьба патр..бна людзям, паліам і п..ралескам? (*P. Няхай*)

● Зрабіце сінтаксічны разбор абазначаных лічбамі сказаў.

*** 94.** Дапішице простыя сказы так, каб яны сталі складаназлучанымі. Падкрэсліце граматычныя асновы, абазначце межы частак. Абвядзіце злучнікі на мяжы частак. Вызначце сэнсавыя адносіны паміж часткамі.

1. Яркае жнівеньскае сонца паволі садзілася за вершаліны высокіх старых ліп 2. Неўзабаве з-за новага будынка школы, афарбаванага ў светлы колер, выскачыла легкавая

машына . . . 3. На вокнах школы, пераліваючыся распласту́леным золатам, зіхацелі вячэрнія блікі . . . 4. Машына павярнула на плошчу, абсаджаную ліпамі, і, спыняючыся ля агароджы, лёгка зашуршэла па сухой траве . . . 5. Агністыя прамяні, вечарам раскінутыя па небе, раптам праніклі праз бэзавае воблака . . .

- На аснове ўтвораных сказаў складзіце тэкст і дайце загаловак.

95. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і тып. Для якой галіны науки ён характэрны? Абгрунтуйце падзел на лагічныя часткі. Прапануйце свой варыянт падзелу тэксту на лагічныя часткі. Перакладзіце тэкст на беларускую мову і запішыце. Растворумачце расстаноўку знакаў прыпынку.

СОЮЗ

Союз — служебная часть речи, которая связывает однородные члены предложения или части в составе сложного предложения и выражает разные отношения между ними.

По своим функциям союзы делятся на сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы соединяют однородные члены предложения и равноправные части в составе сложносочиненного предложения. По своим основным значениям сочинительные союзы делятся на соединительные, противительные и разделительные.

Подчинительные союзы связывают части в сложном предложении, которое называется сложноподчиненным. В таких предложениях одна часть зависит от другой, а это значит, от одной части сложного предложения к другой можно поставить вопрос. Подчинительные союзы делятся на причинные, целевые, временные, условные, сравнительные, уступительные, изъяснительные.

По структуре союзы могут быть простыми и составными. Союзы, состоящие из одного слова, называются простыми (*и, а, но, да, или, либо* и др.). Союзы, состоящие из нескольких слов, называются составными (*в связи с тем что, в то время как, ввиду того что, несмотря на то что* и др.). («*Русский язык. Справочные материалы*»).

- У перакладзеным тэксле вызначце складаныя сказы, падкрэсліце ў іх граматычныя асновы, графічна абазначце сродкі сувязі.
- Пры перакладзе падбярыце да выдзеленых простых і састаўных злучнікаў беларускія адпаведнікі.

* 96. Знайдзіце ў другой частцы сказы, якія можна далаўчыць да сказаў першай часткі і ўтварыць складаназлучаныя сказы. Як гэта можна зрабіць?

I. 1. Сідарэвіч падняўся і нейкі час моўчкі стаяў за сваім пісъмовым сталом. 2. Красавік — месяц цёплы і вільготны, час першых дажджоў і паводак. 3. У садах ужо свішчуць шпакі. 4. За акном неспакойны, але цёплы і лагодны вясенні вецер калыхаў кволыя галінкі бэзу.

II. 1. Вераб'і ўпарты не хочуць пакінуць аблюбаваных за зіму чужых хатак. 2. У гэтым годзе вясна была позняя і халодная. 3. На душы ў маладога настаўніка становілася асабліва хораша. 4. Хлопца непакоіў лёс гэтых прыгожых мясцін.

97. Прачытайце. Размясціце сказы так, каб атрымаўся тэкст, і дайце загаловак. Запішыце тэкст.

1. Чыстай вады было мала. 2. Там, дзе канал перасох, бачны былі сляды падвод, машын. 3. Толькі перад Залессем пачалі часцей трапляцца палосы вады, але зноў-такі ўкрытай дзе жоўтым гарлачыкамі, дзе травой, а дзе трыснягом ці звычайнім хвашчом. 4. Дарога ўвесь час ішла паўз канал, і з акна аўтобуса можна было добра разгледзець яго. 5. Яшчэ кінулася ў вочы: на беразе канала сям-там узвышаліся шэрыя кіраўнічыя збудаванні. 6. Часам траплялася нешта накшталт масткоў або кладак — з парэнчамі і без іх. 7. Канал нагадваў старое, пакрытае раскаю рэчышча. 8. Іншы раз такія ўчасткі былі ўтаптаны сотнямі капытоў.

• У складаных сказах абазначце межы частак, растлумачце знакі прыпынку, пазначце сродкі сувязі.

• Знайдзіце складаназлучаны сказ, зрабіце яго сінтаксічны разбор.

98. Прачытайце. Дайце загаловак тэксту. Спішыце. Пастаўце знакі прыпынку і растлумачце іх. Абазначце складаназлучаныя сказы лічбамі. Вызначце сінтаксічныя адносіны паміж часткамі: спалучальныя, супраціўныя і інш.

Ясным летнім днём прыпарыла нахмурылася. Неўзабаве па небе па лесе па траве па рэчцы Шачы пракаціўся гром і пайшоў цёплы дожджык густы ціхі вельмі лагодны. Умытая ім вясёлка залатым вянком ахінула Лаўскі лес палеткі

паплавы і спусцілася на Шачу. Я добра бачыў як яна чэрпае ваду з рэчкі.

Уткнуўшы сярпы ў духмяныя цёплыя снапы жыта са сваіх загончыкаў да рэчкі беглі дзяўчаты маладзіцы але гром паехаў на хмары за лес. Выглянула сонейка а вясёлка стаяла ў небе плавала купалася ў вадзе. Гэтаю вадою з вясёлкаю мыліся дзяўчаты маладзіцы каб стаць прыгожымі і шчаслівымі. (A. Бялевіч)

• Знайдзіце прыметнікі, вызначце іх сэнсавую і граматычную ролю ў тэксле. Абазначце, якімі членамі сказа яны з'яўляюцца, да якога разраду паводле свайго значэння адносяцца, у якім родзе, ліку і склоне ўжываюцца.

99. Дапішыце да складаназлучаных сказаў новыя сэнсава-граматычныя часткі. Межы частак абазначце. Пастаўце знакі прыпінку. Раскажыце пра будову і значэнне сказаў.

1. Стаяла позняя восень а ў лесе каля балота было холадна і сыра... 2. У садзе зацвілі белыя жоўтыя чырвоныя вяргіні і Аленка цэлымі днямі любавалася іх прыгажосцю. 3. Пахла вільгаццю блізкімі замаразкамі апалым лісцем але сонца старалася грэць па-летняму... 4. Вадой размыла дамбу каля прычала і параход спыняўся недалёка ад прыстані каля высокага берага... 5. Спявалі ціха але праз адчыненое акно галасы былі добра чуваць... 6. З дня ў дзень губляла блакітную празрыстасць неба і хмурнеючы яно як бы ніжэй апускалася да зямлі...

► **100.** Прачытайце. Дайце тэксту загаловак, вызначце яго стыль і мэтанакіраванасць. Складзіце план у выглядзе пытанняў, затым падрыхтуйце паведамленне на лінгвістычную тэму пра будову і значэнне частак у складаназлучаным сказе.

У складаназлучаных сказах можа быць дзве і некалькі сэнсава-граматычных частак.

У складаназлучаных сказах з некалькімі сэнсава-граматычнымі часткамі ўсе часткі спалучаюцца з дапамогай злучальнай сувязі і звычайна аддзяляюцца адной ад другой коскай або крапкай з коскай.

Па сэнсе і будове такія сказы нагадваюць невялікія тэксты і лёгка ў іх перабудоўваюцца. Яны могуць перадаваць

адно або некалькі тыповых сэнсавых значэнняў. Адно значэнне перадаецца тады, калі часткі спалучаюцца з дапамогай злучальных злучнікаў, якія адносяцца да адной групы: *То піскне нейкая птушка, то храсне сухая галінка, то пачуеца ледзь значны шолах.* (Я. М.) — значэнне паслядоўнасці перадаецца пры дапамозе пералічальна-размеркавальнага злучніка ***то*—*то***.

Складаназлучаныя сказы, часткі ў якіх аб'ядноўваюцца ў адно цэлае з дапамогай злучальных злучнікаў, што адносяцца да розных груп, перадаюць розныя, але звязаныя значэнні, напрыклад адначасовасці і абмежавальныя: *На працягу ўсяе вуліцы то там, то сям стаялі кучкі палешукой і паляшучак, і ў кожнай кучцы ішла спрэчка аб свяце, але што-небудзь пэўнае ніхто не мог сказаць.* (К-с) — значэнне адначасовасці паміж часткамі сказа перадаецца пры дапамозе спалучальнага злучніка *i*, значэнне абмежаванасці — пры дапамозе супраціўнага злучніка ***але***.

* 101. Прачытайце сказы, растлумачце пастановуку знакаў прыпынку. Выпішыце складаназлучаныя сказы з некалькімі сэнсава-граматычнымі часткамі.

1. Неспакойная зелень прапрвецца з узлесся на дарогі, абмытыя першым дажджом, і ажыве ў бурных водах лясное Палессе, і грымне стрэлам далёкім па-новаму гром. (А. Б.)
2. Навокал росная зямля дрыжэла ясным летнім раннем, і лес, што вырваўся на шлях, так і застыў тады ў тумане. (А. Б.)
3. Вароты на вуліцу хутка расчыняліся, і каровы павольна, са шляхецкай паважнасцю сышодзіліся ў статак. (І. М.)
4. Вось ужо гром груюча над самай галавой, і маланка зіхаціць безупынна, і вечер хістает дрэвы. (Я. М.)
5. Пачуўся хруст, і хлопцы зноў напружыліся, і зноў з'явілася надзея, але гэта праціскаўся праз зараснік дзік. (Я. М.)
6. Стаяў гарачы жнівень, на агародах даспявалі гарбузы і цвілі вяргіні, але раніцай ужо адчуваўся лёгкі подых восені, і жураўлі збираліся ў вырай. (К-с)
7. Вітай жа дарогі і новыя далі, і вечнага руху святая скрыжалі, і юнасць людскую, і мудрае слова, і ясную радасць дабра, перамог, і гэты шырокі, чароўны разлог. (К-с)
8. Згодна ў полі ўздоўж дарогі каляіны ўюцца, ды ніколі між сабою яны не сальюцца. (К-с)

102. Пабудуйце і запішыце чатыры складаназлучаныя сказы з некалькімі сэнсава-граматычнымі часткамі на тэму школьнага жыцця. У пабудаваных сказах абазначце межы частак і сродкі іх сувязі. Што вы разумееце пад сінтаксічнай сувяззю частак?

§ 16. ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ Ў СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫХ СКАЗАХ

Сэнсава-граматычныя часткі ў складаназлучаным сказе аддзяляюцца адна ад другой **к о с к а й**: *За акном над хутарамі ночь, і маўчаць за возерам таполі.* (П. Тр.)

Калі другая частка складаназлучанага сказа паказвае вынік, супрацьпастаўленне, хуткую змену падзеі, тады на мяжы частак перад злучнікам замест коскі ставіцца **п р а ц я ж н і к**: *Прайшло некалькі хвілін — і ў начным паветры пачуўся гучны трэск.* (В. В.) Пры чытанні такіх сказаў сэнс патрабуе на мяжы частак большай паўзы.

Калі сэнсава-граматычныя часткі складаназлучанага сказа знаходзяцца ў цеснай узаемасувязі, тады на мяжы частак можа ставіцца **к о с к а** або **п р а ц я ж н і к**: *Дыхнула вясна, і зямля стала вясёлая.* (К. Ч.) — сэнсава-граматычныя часткі выражаютъ паслядоўнасць адносін, на мяжы частак перад злучнікам ставіцца коска. *Дыхнула вясна — і зямля стала вясёлая.* — другая частка выражаетъ выніковыя адносіны з адценнем часу, на мяжы частак перад злучнікам ставіцца працяжнік.

Калі часткі маюць ускладненую будову і свае знакі прыпрынку, а сэнсавая сувязь паміж імі аслаблена, яны раздзяляюцца **к р о п к а й** з **к о с к а й**: *Вечарам, перад самым заходам сонца, над зямлёй быццам навісаў невідочны цяжар; і павевы ветру, насычаныя пахамі расцвіўшай грэчкі і свежаскошанага сена, былі густыя, цягучыя.* (Хадк.)

Калі ў складаназлучаным сказе з адным спалучальнымі ці размеркавальнымі злучнікамі ёсць агульны даданы член, пабочнае слова або часціца, **к о с к а** паміж сэнсава-граматычнымі часткамі не ставіцца: *Тут расліяліны і трапляліся бярозы.* (К. Ч.) *Напэўна, у аўтобус прыйшлі яшчэ не ўсе пасажыры і шафёр пакуль чакаў.* (Сіп.) *Няхай гудзе вецер і сыпле снег.* (У. М.)

103. Прачытайце. Дайце загаловак тэксту, вызначце яго стыль і тып. Выпішыце складаназлучаныя сказы, падкрэсліце граматычныя асновы. Абазначце межы частак. Пастаўце знакі прыпынку. Злучнікі, з дапамогай якіх спалучаюцца часткі складаназлучаных сказаў, абазначце графічна. Скажыце, да якога тыпу і віду адносяцца гэтыя злучнікі.

Дзесьці бліжэй да жаночага дня **разгулялася** сонца а снег **увачавідкі** пачаў асядаць. Забулькала весялей вада і тамсям у спадзінах **засінелі** лужыны. З раніцы над сядзібай вісела мяккая смуга і яна **лашчыла** не толькі вочы але і душу. Кастусёк любіў такія раніцы. Ён забываўся тады на крыўды. Яму хацелася расчуленаму да слёз любіць усю зямлю абдымаша і цалаваць маці браціка сястрычку бабулю Аксюту. І вёску сваю любіў ён бясконца яе пачарнелыя за вясну хаты з мокрымі, як заплаканымі, вокнамі. На вуліцы пахла прэллю ды гноем але аднекуль з глыбіні зямлі прабіваўся тонкі і ледзь улоўны нейкі саладкаваты водар чагосці вельмі хвалюючага і жыццяйнага. У такія хвіліны хлопчыку здавалася што любы хворы чалавек імгненна ачуяў бы калі б толькі глынуў гэтага водару. (*Паводле У. Рубанава*)

• Падбярыце па тры—пяць слоў і словазлучэнняў, якімі можна перадаць той сэнс, што выражаецца выдзеленымі словамі.

*** 104.** Да залежных слоў у словазлучэннях *ранняя зіма, свежая рыба, свежая думка, люты мароз, цвёрдые характеристар, цяжкая доля, трывожнае часце* падбярыце сінонімы. Запішыце з імі складаназлучаныя сказы.

105. Прачытайце. Перакажыце змест тэксту, выкарыстоўваючы апісанні. Выпішыце складаназлучаныя сказы. Падкрэсліце ў іх граматычныя асновы. Абазначце межы частак.

ЛУЖКІ

Моцны, басавіты гудок прагучаяў над ракой і пакаціўся па асенніх зарэчных лугах. Параход, зусім замарудзіўшы ход, асцярожна ткнуўся носам у бераг. Лужкі — невялікая прыстань. Тут нават не было дэбаркадэра і параходы прыстаявалі проста да крутога пясчанага берага.

Узяўши з-пад лаўкі чамадан, Рыгор Беразняк ускінуў на руку дажджавік, спусціўся з палубы і па хісткіх вузенькіх сходках сышоў на бераг.

Тут, па левы бок ад дарогі, стаяла маленъкая, збітая з пахучых смалістых дошак кантора прыстані і складскі будан, а па правы — раскінулася прыгожая дуброва.

Пасажыраў у той дзень было мала, і пароход не затрымліваўся. Выгрузіўши дзесяткі са тры парожніх лазовых кашоў з-пад рыбы ды яшчэ некалькі мяхоў з поштай, ён даў развіタルны гудок і адразу ж, шумна залапатаўши па вадзе магутнымі пліцамі, пачаў адплываць ад берага. (*У. Краўчанка*)

• Карыстаючыся тлумачальнымі слоўнікам, высветліце значэнне слоў *дэбаркадэр, прыстань, палуба, пліца*. Для якой галіны гаспадарчай дзейнасці характэрны гэтыя слова?

§ 17. СЭНСАВА-СТЫЛІСТЫЧНАЯ РОЛЯ СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫХ СКАЗАЎ У ТЭКСТАХ

Складаназлучаныя сказы шырока выкарыстоўваюцца ў тэкстах розных функцыянальных стыляў: мастацкім, навуковым, афіцыйна-дзелавым, публіцыстычным. Ужо сама аб'яднанне простых сказаў у складаназлучаны паказвае неабходнасць у вырашэнні такіх агульных значэнняў, якія патрабуюць больш цесных сэнсава-граматычных сувязей.

У творах **мастацкага стылю** складаназлучаныя сказы з'яўляюцца сродкам стварэння вобразнай, канкрэтна-пачуццёвай карціны, эстэтычнага ўздзейння на чытчика, выражэння пачуццяў, ацэнак. Яны могуць перадаваць з'явы, падзеі, факты, якія адбываюцца адначасова ці паслядоўна, чаргаванне з'яў, супастаўленне або супрацьпастаўленне:

*Ходзяць хмары, як на моры,
Праз жытнёвыя прасторы,
А ячмень раскінуў вусы
На палову Беларусі.*

У. Дубоўка

*Начуе гром за пералескам,
Як дзед у шэрым армяку.
Начны агонь шугае з трэскам,
І зоры сыплюцца ў раку.*

С. Гаўрусаў

*Нічога не забыў, нішто не адбалела,
То лепіць снег, то дробны дождж імжыць.
С. Грахоўскі*

У **навуковым стылі** ўжываюцца складаназлучаныя сказы для выражэння складанай думкі, абгрунтавання той ці іншай з'явы, падзеі, абагульнення навуковых паняццяў: *Усе разрады словазлучэнняў могуць сустракацца ў розных стылях мовы, але ўжываюцца яны не адноўкава. Так, словазлучэнні з аддзеяслойным назоўнікам у ролі галоўнага члена сказа больш уласцівия літаратурна-кніжнай мове, а ў гутарковым стылі яны часта замяняюцца дзеяслойнымі канструкцыямі. Звычайна словазлучэнне адлюстроўвае рэальныя сувязі з'яў і прадметаў, і гэтыя сувязі абумоўліваюць прадметна-паняцційную сумяшчальнасць слоў.* (А. Міхневіч)

У творах **публіцыстычнага стылю** складаназлучаныя сказы выкарыстоўваюцца для адлюстравання розных падзей, фактаў, асоб, а таксама для супастаўлення і супрацьпастаўлення. Яны з'яўляюцца сродкам выражэння эмацыйнальнасці і экспрэсіўнасці — стылёвай рысы публіцыстычнага стылю. Але гэтыя сказы выкарыстоўваюць не толькі ў выяўленчых мэтах. Іх ужываюць і для перадачы інфармацыі, аналітычнай думкі, аўтарскай ацэнкі, пазіцыі. Гэта дасягаецца ўключэннем у текст такіх складаназлучаных сказаў, часткі якіх указваюць на супастаўленне ці супрацьпастаўленне фактаў, падзей, з'яў: *Кузьма Чорны прыйшоў у беларускую літаратуру са сваёй уласнай тэмай. Сутнасць яго тэмы не проста выяўляеца ў этнаграфіі, а здзяйсняеца ў творчай ідэі, уласцівай усім творам пісьменніка ад першага апавядання да апошняга рамана... Кузьма Чорны становіцца празаікам у поўным сэнсе гэтага слова, становіцца эпічным мастаком у саміх творчых і жанравых сродках, аднак у сутнасці сваіх мастацкіх абагульненняў ён заўсёды быў і застаўся паэтам. У лепшых сваіх творах пісьменнік узнімаеца да вяршины сапраўднай народнай паэзіі, але скарбы паэзіі ён здабывае сродкам прозы.* (Паводле В. Віткі)

У тэкстах **афіцыйна-дзяловога стылю** ўжыванне складаназлучаных сказаў дазваляе выразна, сцісла выкладзіць афіцыйнае паведамленне або расказаць пра падзеі, звяз-

заныя з асабістым жыццём людзей. Вось урывак з аўтабіографіі пісьменніка А. Гурло: *Нараадзіўся я 1 лютага 1892 года ў мястэчку Капыль. Бацька меў званне ветэрынарнага фельчара, але на дзяржаўнай службе ён не быў, а займаўся земляробствам і зредку прыватнай практикай па ветэрынарыі.*

Вучыць мяне пачалі рана. Спачатку даваў урокі бацька, а пасля вучыў вандроўны настаўнік. У 1906 годзе ў Капылі адкрылася двухкласнае вучылішча, і я пайшоў адразу на другое аддзяленне...

106. Спішыце. Пастаўце знакі прыпынку і растлумачце іх. Абазначце складаназлучаныя сказы. Падкрэсліце граматычныя асновы.

А вечар чуткі гутарлівы
Разносіць гоман смех шчаслівы
І ў сэрцы паліць парыванні
І тчэ красёначкі кахання.
Ружовы заход повен ласкі
І ціха зніклі агнепаскі
Брыжы тасёмкі і каралі...
Адзенне хмаркі пазнімалі
І самі леглі спаць на ночку
Адзеўшы лёгкую сарочку.

Якуб Колас

* Раскажыце аб сэнсава-стылістычнай ролі складаназлучаных сказаў у мастацкіх тэкстах.

● Зрабіце марфалагічны разбор слоў, якія выконваюць ролю дзеяйніка і выказніка.

107. Падбярыце сінонімы да слоў *многа, спалохаца, дрэнны, блізка, беспадстаўны*. Пабудуйце з імі складаназлучаныя сказы. (Пры ўзнікненні цяжкасцей карыстайцеся слоўнікам сінонімаў і блізказначных слоў М. К. Клышкі.)

* **108.** Дапішыце сказы так, каб яны сталі складаназлучанымі з некалькімі часткамі. Падкрэсліце граматычныя асновы, абазначце графічна сродкі сувязі частак.

1. Брат закончыў школу . . . 2. Да нас прыедзе бабуля . . . 3. Яшчэ толькі ўзышло сонца . . . 4. Настаўніца

толькі адзін раз прачытала тэкст . . . 5. Была ўжо сярэдзіна мая . . . 6. Настаў вечар . . . 7. Жыта ўжо пачынала каласіцца . . .

109. Спішыце, раскрываючы дужкі. Пастаўце і растлумачце знакі прыпынку. Абазначце складаназлучаныя сказы. Зрабіце сінтаксічны разбор першага складаназлучанага сказа.

ТРЫПУТНІК

Ён (*не*)пераборлівы (*не*)патрабавальны. І сустрэць яго можна ўсюды але часцей за ўсё ўзбоч сцежак і палявых дарог. Таму і назуву такую мае.

Яго вытоптваюць нагамі (*ня*)вечаць коламі а ён (*не*)толькі (*не*)аддаляеца ад дарог а надварот сам цягнеца да іх а значыць да чалавека. Нібыта хоча сказаць: вось я тут бяры мяне добры чалавек (*не*)грэбуй хоць я і (*не*)дару табе пахучых суквеццяў.

І людзі з даўніх часоў бяруць яго для гаючых запараў і настойё абмываюць зялёны ліст у халодным струмені і прыкладаюць да балючых мясцін і ран.

Так і іншы чалавек нібы той трывпутнік — просты душэўны. Слухаеш гаючыя яго слова і яны лечаць твае раны душэўныя. (A. Альфяровіч)

- Раскажыце, якую карысць прыносяць лекавыя расліны.
- * Абгрунтуйце мэтазгоднасць ужывання складаназлучаных сказаў у творах публіцыстычнага стылю.

110. Дапішыце сказы так, каб яны сталі складаназлучанымі.

I. 1. Празвінеў званок, і . . . 2. Быў званок, але . . . 3. Я чакаў цябе ўвесь дзень, і . . . 4. Я чакаў цябе ўвесь дзень, але . . . 5. Наташа ведае майго брата, а . . . 6. Алена ніколі не выступае на сходах, але . . .

II. 1. . . , але сонца прыпякала па-ранейшаму. 2. . . , але мужны твар яго запомніўся на ўсё жыццё. 3. . . , але поезд ужо адышоў ад станцыі. 4. . . , і мы зможем падехаць у горад самі. 5. . . , а Янка слухае і запісвае. 6. . . , і Алеся напісала заяву.

* 111. Перакладзіце на беларускую мову спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі: *от горя, от ненависти, от радости, от страха, от счастья, по болезни, по ошибке, по предложению, по причине, по примеру, по привычке.*

Выберыце чатыры з іх і пабудуйце складаназлучаныя сказы, затым сказы ўвядзіце ў кантэкст звязнай мовы.

112. Прачытайце і па старайцеся запомніць тэкст. Пра якую пару года паведамляецца ў вершы?

Рыбы абудзіліся з застою,
А ваўкі халодныя насы
Узнялі на воблака густое
І спрабуюць ціха галасы.
На паляне ў светлым пералеску
Расцвілі налітая расой
Сінія падснежныя пралескі
Пад аховай урачыстых хвой.

П. Панчанка

- Прачытайце на памяць вершы, якія вы ведаеце пра гэтую пару года.
- Зрабіце сінтаксічны разбор сказаў, назавіце іх агульнае значэнне.

113. Прачытайце. Дайце загаловак тэксту. Раствумачце правапіс прыставак у выдзеленых словах. Знайдзіце складаназлучаныя сказы, вызначце адносіны паміж часткамі.

Абгрунтуйце пастаноўку знакаў прыпынку.

Улетку мы **ажывалі**. Нашай карміцелькай была рака. У яе вузкіх, неглыбокіх затоках хмарамі насліся верхаводкі, сіняўкі, яршы, а ад печкуроў наогул шарэла дно. На вялікую рыбу мы **не разлічвалі**, а драбязы лавілі шмат. Рабілася гэта вельмі проста. Два хлапчуку браліся за канцы посцілкі і падводзілі яе да берага. Астатнія, галёкаючы, здаля **заганялі** рыбу. Затым усе разам дружна **падхоплівалі** посцілку і цягнулі на бераг. У ёй ажно кішэла драбязы. Некалькі такіх уловаў — і ў кожнага былі і абед, і вячэра. (*М. Парахневіч*)

- Перабудуйце сказы так, каб галоўнымі дзеячымі асобамі сталі Алесь і Міхась. Запішыце, ужываючы, дзе магчыма, сіонімы. Падкрэсліце граматычныя асновы ў сказах, вызначце іх будову.

- Якую ролю выконваюць у тэксце дзеясловы?

114. Спішыце. Падкрэсліце граматычныя асновы ў складаназлучаных сказах, расскажыце пра сэнсавыя адносіны паміж часткамі. Складзіце схемы гэтых сказаў.

1. Восеньскія кветкі жаўцелі над **прывялай** травой, а ў вадзе **люстралася** неба і зубчасты верх лесу. (*К. Ч.*) 2. Ці то ішлі на працу сяляне, ці паставшкі дзе гналі кароў на паласу, ці мо рухаўся паблізу які вайсковы атрад. (*Лынък.*) 3. Край неба наліўся зарою, і неба ўстала, агнём **прамяністым** палі і лясы прывітала. (*Панч.*) 4. **Зноў** сонца зазяла ў палескай старонцы, і з попелу ўсталі ў Замосці пад сонцам чатыры хаціны. (*Панч.*) 5. Правы бераг быў пясчаны, і пясок з абрыву спаўзаў у рэчку, засыпаў яе. (*Шам.*) 6. Спакойна, нават неспагадна сустрэлі сяброў маўклівия **панямонскія** вуліцы і хаты на гэтых вуліцах, і **толькі** халодны пясок шуршаў пад іх ногамі няўцямнай мнагазначнай гутаркай. (*К-с.*) 7. Прыйгожы наш Мінск і ў звычайныя будзённыя дні і вечары, але цяпер, пад Новы год, ён прыхарашаны яшчэ **больш.** (*Хадк.*) 8. Уесь дзень пякло, прыпарвала, а пад вечар прагрымела навальніца. (*Хадк.*)

● Зрабіце марфалагічны разбор выдзеленых слоў, падбярыце да іх роднасныя слова, складзіце з імі 2—3 складаназлучаныя сказы (на выбар).

115. Спішыце. Абазначце складаназлучаныя сказы. Падкрэсліце граматычныя асновы і вызначце сродкі сувязі частак.

На дварэ было сыра і холадна. Толькі што прайшоў даждж, і на асфальце ад ветру маршчыніліся лужыны. Вольга Міхайлаўна, гледзячы на іх, успамінала родную вёску, адзінокую маці, былую сельскую настаўніцу. Там, у яе родных мясцінах, вось-вось зазелянеюць дрэвы, а тут, у Сібіры, вясна прыходзіць пазней...

¹Улетку Вольга Міхайлаўна зноў паедзе ў Савічы, бо нідзе лепшых мясцін ёй бачыць не давялося. Там усё сваё: і сцежка каля матчынай хаты, і скрып жураўля над замшэльым калодзежам, і клёкат бусла на старой ліпе. (*Паводле М. Парахневіча*)

● Параўнайце сказы: першы і другі, трэці і чацвёрты. Вызначце, што ў іх агульнае і чым яны адрозніваюцца. Якую ролю выконвае злучнік *i?*

● Зрабіце сінтаксічны разбор абазначанага лічбай сказа.

116. Запішыце слова, якія абазначаюць назвы гарадоў або вёсак (5—6 на выбар). Складзіце з імі спачатку словазлучэнні, а затым складаназлучаныя сказы. Падкрэсліце граматычныя асновы, растлумачце знакі прыпынку.

* **117.** Прачытайце і дайце загаловак тэксту. Вызначце яго стыль, тып і мэтанакіраванасць. Які настрой выклікала вёска ў маладога настаўніка? Які прыём выкарыстоўвае аўтар, каб данесці асноўную думку тэксту?

Прыехаў я настаўнікам у пачатковую школу адразу ж пасля заканчэння кароткатэрміновых педагогічных курсаў. Вёска, дзе была гэтая школа, спадабалася мне. Яна была невялікая, з адной вуліцай, і ўся нібы замаскіраваная ў зеляніне. Высокія ліпны пахілялі сваё раскошнае галлё над сялянскімі хатамі, стройныя шыракалістыя клёны заўзята цягнуліся да сонца. Рабіна ля школы звесіла свае багатыя ярка-чырвоныя гронкі а яблыні на многіх прысадзібных участках вабілі сваім жоўта-васковым адлівам антонавак.

А вакол віднеліся лясы. Здавалася, што палеткаў тут няма. Па той бок Іпуці за густымі радамі алешыны пачыналіся заліўныя лугі але і яны ўпіраліся ў сцяну велічнага маўклівага быццам заснуўшага лесу.

Школа змяшчалася ў звычайнай сялянскай хаце-пяціспенцы. У першай палове жыў гаспадар Сцяпан Яўменчык а ў другой стаяла штук дзесяць парт класная дошка і шафа з усёй школьнай маёмасцю. Шафу мы крыху адсунулі ад сцяны і за ёю ўтварыўся невялічкі куточак. Гаспадыня звесіла яго паласатай посцілкай, і мы паставілі там мой ложак. (*П. Кавалёў*)

• Выпішыце складаназлучаныя сказы з супраціўнымі злучнікамі, пастанаўце знакі прыпынку, пабудуйце схемы, якія адпавядаюць структуры гэтых сказаў.

118. Складзіце складаназлучаныя сказы, пачынаючы іх сэнсава-граматычныя часткі словамі:

1. Лета … , зіма … . 2. Удзень … , начкай … . 3. Добрая … , дрэнныя … . 4. Святло … , цемра … . 5. Свой … , чужы … . 6. Рана … , позна … .

• Успомніце, як называюцца прапанаваныя для ўтварэння сказаў пары слоў.

119. Прыйдумайце складаназлучаныя сказы, пачынаючы спалучэннямі слоў *па панядзелках і пятніцах, удзень і ўначы, за дзве гадзіны, за месяц, на месяц, праз месяц, праз трэы гады.*

120. Пабудуйце складаназлучаныя сказы з супраціўнымі адносінамі паміж сэнсава-граматычнымі часткамі. Пачынайце сказы словамі *па-першае, магчыма, відавочна, па-мойму, бясспрэчна, безумоўна, зразумела.*

- Як называюцца прапанаваныя для ўтварэння сказаў слова?

121. Утварыце з простых сказаў складаназлучаныя са злучнікам *i*. Вызначце, чым адрозніваюцца новыя сказы ад тых, на аснове якіх яны ўтварыліся.

1. Непрыкметна пралящела ўёплае лецейка. Наступіла панурая дажджлівая восень. 2. Дні паменшалі. Школьнікі большую частку свайго вольнага часу праводзілі дома. 3. Пачаліся прымараразкі. Пачарнеўшае лісце асыпалася з дрэў. 4. Набрынялае вільгаццю неба нізка навісла над стрэхамі хат. Гэта надавала тутэйшым мясцінам нейкую аднастайнасць і панурасць.

122. Прачытайце тэкст, перакладзіце на беларускую мову і запішыце.

Сложное предложение представляет собой объединение нескольких предложений при помощи тех или иных синтаксических средств в grammatische целое, служащее выражением законченной мысли. Как и всякое предложение, сложное предложение в целом характеризуется интонацией завершенности. Отдельные предложения, входящие в состав сложного предложения, не обладают самостоятельностью и законченностью. Они представляют собой взаимосвязанные и дополняющие друг друга элементы целого сложного предложения. Связь между отдельными предложениями осуществляется специальными структурными средствами: союзами, союзовыми словами, интонацией.

В соответствии со средствами связи частей сложные предложения делятся на три типа: сложные предложения с союзами, сложные предложения без союзов, сложные предложения с разными видами связи. («*Русский язык. Энциклопедия*»)

- У перакладзеным тэксле абазначце складаныя сказы, вызначце іх тып і від.

123. Дапішыце простыя сказы так, каб яны сталі складаназлучанымі. Падкрэсліце граматычныя асновы, абазначце межы частак і злучнікі.

1. Свая хата пазірала на Алеся няветліва, але 2. Маці вярнулася дамоў позна, але 3. Каля самой вады і на горных схілах стаялі блакітныя, сінія домікі санаторыяў, але 4. Змоўклі птушыныя звонкія песні, і 5. Нячутна і нябачна падкрадвалася зіма пад самую вёску, і 6. Там, у горадзе, мне не ставала прастору, і 7. То ластаўка зашчабеча пад саламянym дахам, то 8. Іці то кажан праляцеў у начной цішы, ці то

- Вызначце сэнсавыя адносіны паміж часткамі.
- * Згрупуйце сказы па сінтаксічных прыметах. Назавіце гэтыя прыметы.

124. Прачытайце тэкст і дайце загаловак. Выпішыце складаназлучаныя сказы, парайтайце іх: вызначце, што ў іх агульнае і чым яны адрозніваюцца. Абгрунтуйце мэтазгоднасць іх ужывання. Пастаўце праpusчаныя знакі прыпынку і растлумачце іх.

Па высокай дзвінскай вадзе плылі ў мора апошнія крохкія крыгі. Сівы ў яблыкі конь спынены на самай строме пругка пераступіў нагамі але вершнік злёгку сціснуў яму бакі і сівы супакоіўся. Застыўшы ў сядле, князь Валодша глядзеў на горад за ракой. Над нізкімі прысадамі насупраць амаль схаванай паводкаю выспы падымаліся ўжо кранутыя зелянінаю валы дзядзінца а яшчэ вышэй плылі па небе ў лазуркавую далічынь сем вярхоў Сафіі. Зазванілі да палудніцы. Першы ўдарыў па сонечнай цішы сафійскі званар. Яму адразу адказалі Спас-Еўфрасіння і Бельчышчы а трохі спаквала ўступілі ў перазвоны астатнія манастыры і цэрквы.
(У. Арлоў)

- Дзе і калі адбываліся падзеі, пра якія паведамляецца ў тэксле. Абгрунтуйце сваё меркаванне, выкарыстоўваючи слова з тэксту.
- Растлумачце вусна значэнне слоў і словазлучэнняў *строма, вершнік, пасад, леваруч, дзядзінец, сем вярхоў Сафії, палудніца, Спас-Еўфрасіння, Бельчышчы*. (Пры неабходнасці карыстайцеся тлумачальнымі слоўнікамі.)
- Дайце марфалагічную і сінтаксічную характеристыку слова *сівы*, улічваючи тую ролю, якую яно выконвае ў першай і трэцяй частках складанага сказа.

125. Прачытайце і дайце загаловак тэксту. Пра чыё дзяцінства ў ім паведамляеца? Параўнайце абазначаныя лічбамі сказы. Якія прыметы ў іх адноўкасвяя і якія яны адрозніваюцца?

Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку.

¹На пагорку за мястэчкам Пасадзец пры самым Даўгінаўскім гасцінцы здавён-даўна стаялі старыя дрэвы клёны ясені бярозы.

Пад імі пышна разрасталіся кусты шыпшынніку бэзу па-рэчкі баярышніку і маліны.

Дрэвы і кусты служылі надзеінай дамоўкай для рознага птаства. ²Ад раніцы аж да вечара ўсё наваколле звінела ад іх галасоў і ў гэтым птушынным царстве былі свае гаспадары — буслы.

Маленьki Самуіл любіў гэта. Забавак на пагорку многа. Дол укрыты сінім званцом жоўтым пералетнікам беленькім дзяцельнікам паучай бярозкай. Тут весела зумкаюць пчолы і басавіта гудуць чмялі. Надакучыць збіраць кветкі — рабі свісцёлкі будуй хатку з сучча. Можна пайсці паглядзець гняздо жаўтабрушкі. Птушачка не баіцца гэтага кудлатага хлопчыка з вялікімі вачамі і тоўстымі губамі і падпускае яна яго блізенька-блізенька.

Яшчэ лепш легчы ў цяньку на мяккай траве палажыць рукі пад галаву і слухаць як звініць вакол дзівосная мелодыя-песня. У ёй чуйнае вуха Самуіла адрознівае птушынныя галасы пчаліны звон шэлест лісточкай пад лёгкім подыхам ветру. (*С. Александровіч*)

* Раскажыце аб сэнсава-стылістичнай ролі складаназлучаных сказаў у мастацкіх тэкстах.

*** 126.** Утварыце словазлучэнні на аснове складаных слоў *сельскагаспадарчы, этнакультура, сярэдневяковы, добрасардэчны, далёкаўсходні, добрасумленны, дабраякасны, шматгадовы, трохметровы*.

Складзіце на выбор пяць складаназлучаных сказаў, увядзіце іх у кантэкст (стыль — навуковы, тып — апісанне).

Раскажыце аб сэнсава-стылістичнай ролі складаназлучаных сказаў у навуковых тэкстах.

127. Дапішыце простыя сказы так, каб яны сталі складаназлучанымі.

1. Учора надвор'е было цёплае, а 2. Гэта кніга цікавая, але 3. Гэта рэчка широкая, але 4. Я вучуся ў

дзесятым класе, а . . . 5. Мне цяжка было выконваць дамашнє заданне, аднак . . . 6. Ішоў моцны халодны дождж, і . . . 7. На другі дзень надвор'е наладзілася, і . . .

► 128. Прачытайце. Вызначце мэтанакіраванасць тэксту. Скажыце, пра якую галіну ведаў у ім паведамляеца. Выпішыце ключавыя слова і словазлучэнні.

СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫ СКАЗ

Складаназлучаны сказ з'яўляеца цэласнай сінтаксічнай адзінкай. Яго сэнсава-граматычныя часткі нагадваюць самастойныя, незалежныя простыя сказы. Кожная з іх мае сваю граматычную аснову, сэнсавую і структурную дасканаласць. Але гэта самастойнасць чыста ўмоўная і толькі знешняя. Пра яе можна было б гаварыць, каб часткі складаназлучанага сказа не мелі сэнсавай і граматычнай агульнасці. Гэта агульнасць заўважаеца як у будове, так і ў лексічным напаўненні кожнай часткі. З дапамогай злучальных злучнікаў у складаназлучаных сказах паміж часткамі фарміруеца пэўныя від адносін. Яны могуць успрымацца як спалучальныя, супраціўныя ці размеркавальныя. Дзякуючы гэтаму складаназлучаны сказ і ўспрымаецца як цэласная сінтаксічная адзінка, якая ў вуснай мове афармляеца інтанацыяй завершанасці сказа, а ў пісьмовай — знакамі прыпынку. У складаназлучаным сказе можа быць дзве і больш сэнсава-граматычныя часткі.

- Складзіце план тэксту ў выглядзе пытанняў.
- * Падрыхтуйце вуснае паведамленне на лінгвістычную тэму пра складаназлучаны сказ.

* 129. Пакажыце два магчымыя варыянты падзелу тэксту на сказы. Варыянты падзелу запішыце. Пастаўце і растлумачце знакі прыпынку.

РАНІЦА

Вуліца прачнулася ўжо і ажыла заспаныя кабеты спяшацца з вёдрамі да студні мужчыны на падворках ладкавалі калёсы і мажары знаёмым пошчакам перагукваліся малаткі хто не паспеў ці паленаваўся накляпаць касу з вечара мусіў цяпер завіхацца мне стала сумна і неяк балюча заўтра чакае мяне развітанне ростань з усім гэтым такім дарагім для маёй душы. (С. Кухараў)

130. Падзяліце тэкст на сказы. Спішыце, пастаўце прапушчаныя знакі прыпынку. Абазначце складаназлучаныя сказы. Раскажыце пра сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі.

РОДНЫ КУТ

Дзяцінства беларускага мастака Паўла Васільевіча Масленікава прайшло ў вёсцы Нізкая Вуліца, што на Магілёўшчыне прыгожыя берагі Лахвы высокія ўзгоркі і крутыя схілы бярозавыя гай і задумлівыя сасновыя бары захаплялі казачнай маляўнічасцю і клікалі да сябе.

На ўсё жыццё Павел Васільевіч запомніць гэтае хараство зіма вабіла ўрачыстай маўклівасцю лясоў і снегавымі завеямі а летам цешыўся ён духмянасцю кветак пахам хвоі морам жытнёвых палёў восенъ захапляла хлопчыка стракатасцю фарбаў нязвыкласцю адценняў туманнымі раніцамі зорнымі вераснёўскімі вечарамі але больш за ўсё хвалявала і радавала вясна зямля абуджалася ад снегу і лес напаўняўся чароўнай сімфоніяй птушынага гоману зелянела трава а навокал ружовай квеценню палымнелі сады. («Мастацтва»)

* Абгрунтуйце мэтазгоднасць ужывання складаназлучаных сказаў у тэксце.

● Раствумачце напісанне і значэнне слова *Магілёўшчына*. Напішыце пяць слоў, якія называюць аналагічныя паняцці. Пабудуйце з імі складаназлучаныя сказы.

● Падрыхтуйтесь і раскажыце пра аднаго з беларускіх мастакоў, ужываючы складаназлучаныя сказы.

§ 18. ПАРАДАК СІНТАКСІЧНАГА РАЗБОРУ СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫХ СКАЗАЎ¹

1. Назваць тып сказа па мэце выкавання. Вызначыць колькасць сэнсава-граматычных частак і іх межы.
2. Устанавіць адносіны паміж часткамі.
3. Раствумачыць знакі прыпынку.
4. Расказаць пра будову частак.
5. Назваць члены сказа ў кожнай частцы.
6. Складсці схему сказа.

¹ Узор сінтаксічнага разбору складаназлучаных сказаў гл. у Дадатку 1, с. 236.

131. Зрабіце сінтаксічны разбор сказаў першай (І) ці другой (ІІ) часткі (на выбар).

I. 1. Ёсць у ягадніц руплівых мамы і сястрычкі меншыя таксама, і глядзяць на ўзлесак з-пад рукі гэткія ж чубатыя браткі. 2. Ноч застыла на шашы, а навокал — ні души. 3. Князі, каралі будавалі палацы, а гэты плебей з барадою аршыннай не бачыў багацця з нялёгкае працы, не меў збудаванняў прывабнасці слыннай. (*Еўдакія Лось*)

II. 1. Радзіма, голас твой мяне спяваць вучыў, і ты мне аддала ад родных слоў ключы. (*Я. П.*) 2. І сцелецца ў цішы сяброўская размова, і спеліцца ў душы Купалавае слова. (*Янк.*) 3. Юнак прыгожы, малады спяшае з кнігамі кудысьці, а на шырокія сляды з дрэў восень асыпае лісце. (*К. Б.*) 4. На дрэвах не прабіўся ліст, і снег яшчэ ляжыць дзе-недзе, а чорны шпак свой дом агледзеў і выдаў першы шчасны свіст. (*К. Б.*) 5. Лёд на рацэ быў тонкі, але калія берага можна было смела хадзіць. (*М. Д.*)

КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ

1. Які сказ называецца складаназлучаным?
2. Якія сэнсавыя адносіны выражаютца паміж часткамі ў складаназлучаных сказах?
3. Якія сродкі ўдзельнічаюць у выражэнні сэнсавых адносін паміж часткамі ў складаназлучаных сказах?
4. Якімі знакамі прыпынку могуць раздзяляцца часткі ў складаназлучаных сказах?
5. Калі на мяжы частак у складаназлучаных сказах ставіцца коска?
6. Калі на мяжы частак у складаназлучаных сказах ставіцца працяжнік?
7. Калі на мяжы частак у складаназлучаных сказах ставіцца крапка з коскай?
8. Калі на мяжы частак у складаназлучаных сказах коска не ставіцца?

СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ

§ 19. ПАНЯЦЦЕ ПРА СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫ СКАЗ

[], ((што) ...).

[], ((што) ...)¹.

132. Падрыхтуйцеся і адкажыце на пытанні:

Якія віды сінтаксічнай сувязі слоў і частак сказа вы ведаеце?

У чым сутнасць сінтаксічнай сувязі? З дапамогай якіх сродкаў яна афармляецца?

Што вы ведаеце пра злучальную сувязь?


Што вы ведаеце пра падпарадковальную сувязь?

Прывядзіце прыклады злучальнай сувязі слоў і частак сказа.

Прывядзіце прыклады падпарадковальнай сувязі слоў і частак сказа.

133. Прачытайце складаны сказ, разгледзьце яго схему. Вызначце, у якіх сэнсавых і граматычных адносінах знаходзяцца часткі сказа. Чаму на схеме яны заключаны ў розныя дужкі? Якія сінтаксічныя адзінкі ведаеце вы з такімі адносінамі? Як называецца такая сувязь?

[Я не помню ўжо], (з якой прычыны лёс мяне закінуў незнарок у той сад наднёманскі, шпачыны, той далёкі, ціхі гарадок). (Бур.)



¹ Часткі складаназалежных сказаў могуць спалучацца з дапамогай падпарадковальных злучнікаў і злучальных слоў **бо, каб, як, пакуль, таму што, які, для таго каб, дзе, пасля таго як** і інш.


134. Запішыце сказы. Падзяліце іх на сэнсава-граматычныя часткі. Абазначце сродкі сувязі частак. Якія злучнікі выконваюць гэтую ролю?

I. 1. Непрыкметна прайшоў час, і настаў дзень экзаменаў. (*K-c*) 2. І азіміна, і яравое раслі на вачах, і разам з азімінаю, з яровым раслі ў асцярожных, звыклых да ўсяго куранёўца надзеі на лета. (*I. M.*) 3. У Глушаковым гумне ўжо таксама тлела страха, але людзям усё ж удалося абараніцца. (*I. M.*)

II. 1. Дружа мой, ці чуеш, як плююць палі песню маладую аб жывой зямлі? (*A. K.*) 2. Машы спачатку здалося, што спываюць недзе там, за сцяной, на вуліцы, у полі. (*Шам.*) 3. Сонца, што ўзнялося высакавата над вёскаю, шчодра асвятляла паляну і лес за ёю. (*Лунс.*)

• Параўнайце сказы ў I і II частках. Вызначце, што ў іх агульнае і чым яны адрозніваюцца.

Складаназалежны мі называюцца такія складаныя сказы, у якіх сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі афармляюцца з дапамогай падпарадкавальных злучнікаў і злучальных слоў: [*Людзі кажуць*], (*што птушкам, зблудзіўшым уночы, Млечны Шлях служыць сцежкай-пуцінай у вырай*). (*Куп.*) На схеме будову складаназалежнага сказа можна паказаць так:



У складаназалежным сказе можа быць дзве або некалькі частак, з якіх адна — галоўная, а астатнія даданыя. Галоўная называюць тую частку, якая непасрэдна ці апасродкована падпарадкоўвае сабе даданыя. Тыя часткі, якія паясняюць галоўную, называюцца даданымі.

Даданыя часткі могуць паясняць увесы галоўны сказ, якое-небудзь слова ці словазлучэнне ў ім або ў папярэдній даданай частцы. Яны адрозніваюцца ад галоўнай не толькі сваёй роляй, але і будовай. У іх састаў уваходзяць падпарадковальныя злучнікі і злучальныя слоў, з дапамогай якіх даданая частка падпарадкоўваецца галоўнай частцы.

Ролю падпараткавальных злучнікаў могуць выконваць адносныя займеннікі і прыслоўі. Іх называюць з л у ч а л ь н ы м і с л о в а м і: *На заходзе, на ўзлессі Белавежскай пушчы, на палявым узвышши бялее вежа, што ў далёкім-далёкім мінулым дала назvu гэтym дрымучым зубрыным лясам.* (Б.)

Злучальныя слова не толькі забяспечваюць узаемадзейнне паміж часткамі ў складаназалежных сказах, але і самі з'яўляюцца членамі сказаў.

Складаназалежныя сказы ў большай ступені, чым складаназлучаныя, маюць магчымасць перадачы разнастайных адносін. Яны шырока выкарыстоўваюцца ў навуковых, мастацкіх і публіцыстычных тэкстах, для якіх харэктэрна падкрэсленая лагічнасць выкладання думкі. Гэтаму садзейнічаюць даданыя часткі, якія могуць вы ражаць розныя значэнні.

135. Спішыце. Абазначце складаназалежныя сказы. Абвядзіце злучнікі, якія ўдзельнічаюць у афармленні адносін паміж часткамі, адным авалам, злучальныя слова — двума. Раствумачце, чым адрозніваюцца злучальныя слова ад падпараткавальных злучнікаў. Раствумачце напісанне *не* (*ня*) са словамі.

ЯНЫЧАР

Мінулай зімой на адным з рымскіх мастероў Гусоўскі спаткаў жабрака, які гінуў ад голаду і холаду. Гэта быў беглы янычар. Гусоўскі хацей уратаваць чалавечую істоту, што вырвалася з крывавай (*ня*)памяці. Але былы султанскі (*ня*)вольнік вырашыў памерці. Пачуўшы ягоную гісторыю, Гусоўскі зразумеў, што іншага выйсця ў гэтага чалавека (*не*)было.

Ён (*не*)мог прамаўчаць пра гэты лёс і цяпер узгадаў дні і ночы, калі пісаў ту ю паэму. Усё пачалося, бадай, (*не*) з самай сустрэчы, а з таго сну, што стаў мучыць яго пазней. Ён сніў сябе янычарам. Гэта яго навекі забралі людзі султана. Гэта па ім, надзеўшы жалобны ўбор, галасіла маці, а бацька пасыпаў попелам галаву. Гэта яго разам з тысячамі іншых хрысціянскіх хлопчыкаў змушалі забыць сваё імя і вучылі чужой мове, веры і майстэрству забіваць людзей... (*У. Арлоў*)

* Растлумачце сэнс словазлучэнняў *беглы янычар, крывавая няпамяць, пасыпаць попелам галаву, жалобны ўбор*. Пабудуйце складаназалежныя сказы з гэтымі словазлучэннямі. Выкарыстайце змест тэксту.

136. Прачытайце. Выпішыце спачатку складаназалежныя сказы, а затым складаназлучаныя. Абазначце сродкі сувязі частак. Вызначце, што агульнае ў гэтых тыпах складаных сказаў і чым яны адрозніваюцца.

Пятрусь, Алеся і Даша не спяшаліся, але палатачны гарадок усё аддаляўся і аддаляўся. Яны і **не заўважылі**, што ідуць так, без мэты. Проста прыемна **любавацца скошаным лугам, углядацца** ў цемру.

Неўзабаве з ракі пацягнула вільготнай свежасцю, і ветрык, разарваўшы пасмы туману, пагнаў яго кудзелістыя абрыўкі на луг.

Было позна, і галасы паступова змаўкалі. Паходзіўшы яшчэ колькі часу па лузе, школьнікі наблізіліся да рэчкі, пастаялі крыху на беразе, сочачы, як узнікае і гойдаецца над чорнай водой белавата-празрыстая пара. Захапіўшыся навакольнай прыгажосцю, яны зусім забыліся, што недзе там, у палатачным гарадку, іх чакаюць, пра іх **турбууюцца**. Сябры нават **не падумалі**, што занепакоеныя аднакласнікі могуць кінуцца ў пошук і **заблудзяцца** ў незнамай мясцоўсці: недалёка ад палатачнага гарадка быў цёмны лес. (*Паводле В. Вольскага*)

● Якімі часцінамі мовы з'яўляюцца выдзеленые слова. Растлумачце іх напісанне.

137. Спішыце, вызначце, колькі ў кожным складаназалежным сказе даданых частак і што яны паясняюць: слова, словазлучэнне ці ўсю іншую частку. Пастаўце пытанне да кожнай даданай часткі.

Якімі знакамі прыпынку аддзяляецца адна частка ад другой? Пастаўце прапушчаныя знакі прыпынку.

1. Захар глядзеў на пажар і ўпершы раз убачыў як людзі дружна і шчыра працавалі не шкадуючы сіл у барацьбе з агнём. (M. З.) 2. Калышучы дзіцё Хіма заўважыла што твар у жанчыны немалады добры і нейкі строгі. (M. З.) 3. Каб схадзіць да суседа ці даць корму жывёле трэба было лапатаю

раскапаць сцежку. (М. З.) 4. Замаўкаюць птушыныя звонкія спевы калі восень прыходзіць у край наш лясны. (А. К.) 5. І сонца ўсё вышай і вышай імкне бо просіць зямля цеплыні. (Кір.) 6. Не дзіва што тут каля крынічкі кіпела жыццё бо кожнаму хацелася стаць бліжэй да вады каб **палюбавацца** на сваё ўласнае харство ў яе люстры як гэта любілі рабіць прыгожыя краскі. (К-с) 7. Гэты агенъчык хлопцы і пачалі абараняць таму што ён быў маленечкі. (Я. М.)

- Растлумачце значэнне і будову выдзеленага слова. Падбярыце пяць слоў такой будовы. Складзіце з імі складаназалежныя сказы.

138. Дапішыце канчаткі ў словах, падкрэсліце граматычныя асновы сказаў. Абазначце межы частак і сродкі іх сувязі.

1. Чуваць было, як свішча вецер у коміне, як на вуліцы гуля.. мяцеліца. 2. Хочацца зноў мне спаткацца з кра.., дзе некалі рос. (Калесн.) 3. Ехалася лёгка, хутка, як ездзіцца ў такую часіну з горада. (Янк.) 4. Пуста ў вёсцы і ціха, як быва.. толькі ў часы ліхалецця. (Гал.)

- Раскажыце, як утварыліся слова *лёгка, хутка, пуста*. Зрабіце марфемны разбор гэтых слоў.

139. Спішыце, паставіце і растлумачце прапушчаныя знакі прыпынку. Абазначце складаназалежныя сказы: тыя, у якіх адна даданая частка, лічбай 1, тыя, у якіх дзве і больш часткі, лічбай 2. Раскажыце пра сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі і сродкі, з дапамогай якіх яны афармляюцца.

Пасля спрэчак сябры адчулі, што іх сяброўства дало вялікую расколіну, што іхнія дарогі скіраваны ў розныя бакі, што ніякія гаворкі іх ужо не злучаць.

Турсевіч шчыра шкадаваў свайго сябра як чалавека відаўочна ступіўшага на небяспечны шлях як чалавека свядома выбраўшага пакуты астрог і няволю...

У сваю чаргу Лабановіч спачуваў Турсевічу як добраму другу дзіцячых і юнацкіх дзён. Перад вачамі паўсталі Палессе вандроўка ў Любшына, куды перабраўся Турсевіч з Цельшынскай школы, іх гутаркі і спрэчкі. Тады спрэчкі не разлучалі іх а наадварот яшчэ болей умацоўвалі дружбу. Шка-

да было Турсевіча як чалавека, якога заела мяшчанскае імкненне да спакойнага і сытнага кавалка хлеба і мірнага беспурботнага жыцця.

Але ні Лабановіч ні Турсевіч нічым сябе не выяўлялі.
(Якуб Колас)

● Падкрэсліце займеннікі як члены сказа. Замест якіх часцін мовы яны ўжываюцца?

140. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і тып. Назавіце адметныя рысы стылю. Выпішыце складаназалежныя сказы. Перака-жыце змест тэксту, выкарыстаўшы выпісаныя сказы.

СЛОВА ПРА ВАСІЛЯ БЫКАВА

Пісьменнікі звычайна прыходзяць да чытача кнігаю ці творам. Калі згадваецца імя Васіля Быкава, то ў маёй памяці адразу ўзнікае — «Жураўліны крык». І мяне ніхто не пераканае ў тым, што ёсё напісанае пісьменнікам, уключаючы яго апошняя апавяданні, не прасякнута гэтым несмяротным і журботным крыкам...


Васіля Быкава гэтулькі лаялі і хвалілі, што да таго і да другога цяжка і дадаць што-небудзь, каб хто і хацеў. Праўда, лаялі больш дома, а хвалілі ў свеце. У тым вялікім свеце, дзе кнігі Васіля Быкава былі візітнай карткай Беларусі, пра якую не ведаў абывацель у еўрапейскай Францыі, не кажучы ўжо пра далёкія ЗША...

У кароткім слове не буду сіліцца ацаніць напісанае Быка-вым, яго значэнне для беларускай, еўрапейскай ды ўсёй су-светнай культуры. Пра гэта ёсць і будуць яшчэ спецыяль-ныя даследаванні. Гэтым распараціцца ўрэшце яе вялікасць Гісторыя.

Але ўжо сёння бяспрэчны прыклад Быкава-пісьменніка, Быкава-грамадзяніна не толькі для сваіх равеснікаў, не толькі для людзей сярэдняга веку, але і для маладзейшага і зусім маладога ўзросту. Прыйклад самаахвярнасці і подзвігу ў служэнні сваёй Бацькаўшчыне годнага мастака і сапраўднага сына. (*A. Жук*)

* Вызначце сэнсава-стылістичную ролю складаназалежных сказаў у тэксле.

► 141. Разгледзьце схему. Раскажыце, на якія віды падзяляюца складаназалежныя сказы па сваёй будове і сэнсава-граматычнай ролі даданых частак? Прывядзіце прыклады (на выбор).



142. Прачытайте, растлумачце знакі прыпрынку. Выпішыце складаназалежныя сказы. Вызначце, што ў іх аднолькавае і чым яны адрозніваюца (бярыце пад увагу сэнс, мэту выказвання, колькасць сэнсава-граматычных частак, сродкі іх сувязі і будову). Знайдзіце сказы, у якіх даданая частка ўзаемадзейнічае з галоўнай праз пасрэднасць яшчэ адной даданай.

1. Азвалася свету волатава сіла, што ў паставе сціплай да пары тайла. 2. Чайныя ружы ў мяне на стале свецяцца квола ў вячэрній імгле, свецяцца бляскам сваім залацістым, дыхаюць водарам, тонкім і чыстым. 3. Ці ж калі на свеце гэтак дзе было, каб дарогай шчасце міма сэрца йшло? 4. Мо засвецяць зоры на тваім пуці, і без шчасця можна праз жыць

цё прайсці? 5. Можа нават не захочаш, а згадаеш ты мяне, калі цёплы вецер вочы лёгкім подыхам кране. 6. Таго, чаго так сэрца хocha, не будзе, ведаю, ніколі. 7. Люблю агонь, што нельга патушыць, што свеціць іншым — непагасным бляскам. 8. Я хацела б, каб пальцы мае мелі чуласць такую нязвычную, каб усё, што душа пазнае, адгукнулася нотай музычнаю. (*К. Буйло*)

У складаназалежным сказе даданая частка можа стаяць пасля галоўнай часткі, перад ёю або ў сярэдзіне яе: *[Былі і іншыя факты], (якія) гаварылі ў карысць палкоўnika.* (*Як толькі* заружавела неба на ўсходзе), *[хлопцы рушилі ў дарогу]. [Стромкія хвоi, (што) стаялі збоку), надавалі бору нейкую святоную ўрачыстасць].* (М. Лынькоў)

Ёсць і такія складаназалежныя сказы, у якіх месца даданай часткі можна мяніць: *[Трэба працу любіць], (каб у паshanе быць). (Каб у паshanе быць), [трэба працу любіць].*

Даданая частка ў складаназалежным сказе выдзяляецца або аддзяляецца коскай.

143. Прачытайце тэкст. Выпішыце складаназалежныя сказы, падкрэсліце ў іх даданую частку. Вызначце яе месца ў адносінах да галоўнай часткі. Скажыце, што яна паясняе — слова ў галоўнай частцы, словазлучэнне ці ўсю галоўнью частку.

Янук праставаў загуменнем, прыпыняючыся за лаўжамі збуцвелага бульбоўніку ды за лазнямі, што былі амаль як не на кожнай сялібе. Каб зноў схавацца за плот, хлопец намерыўся перабегчы завулак. Неўзабаве насустрач яму выбегла ўспалашаная жанчына. Зблелая, яна шэптам паведаміла, што ў вёсцы немцы. Жанчына не ведала, колькі іх. Карнікі ў Выкрутным не вельмі баяліся партызанаў, бо да іхнай добра ўмацаванай управы было ўсяго недзе кіламетры трыватыры. У пагодлівия дні, якіх у тую восень было нямала, з пажарнай старапольскай каланчы ў бінокль відаць усё. Выкрутнае як на далоні. Янук ведаў, што будынак пажарнай зaimалі паліцаі, і стараўся застацца незаўважаным.

Праўда, наўрад ці мог што ўбачыць дзяжурны гэты раз, бо дзень выдаўся туманлівы, змрочны, з рэдкай імжакай — плаксівы дзень глыбокай восені.

Толькі жанчына схавалася ў прыбудове, як прагучаў не-дзень на сярэдзіне вёскі вінтовачны стрэл. Дарма Янук пералазіў плот: яго маглі заўважыць... (*A. Масарэнка*)

● Якое месца ў адносінах да галоўнай часткі можа займаць у складаназалежнымі сказе даданая частка?

* Раствумачце вусна сэнс словазлучэння *праставаў загуменнем, збуцвелы бульбоўнік, успалашаная жанчына, пагодлівы дзень, стара-польская каланча, рэдкая імжака, плаксівы дзень*. Складзіце з імі складаназалежныя сказы з адной даданай часткай. Раскажыце пра ўзаемазалежнасць частак у складаназалежных сказах з адной даданай часткай.

● Як вымаўляюцца гукі пры суседнай мяккасці ў словах *збуцвела-га, лазнямі, зблелая*; пры асіміляцыі па глухасці ў словах *перабегчы, наўрад, мог, рэдкай*?

► 144. Прачытайте тэкст. Вызначце яго асноўную думку. Ахарактарызуйце публіцыстычны стыль: назавіце сферу і мэту выкарыстання, асноўныя функцыі і адметныя якасці, моўныя асаблівасці, сувязь з іншымі функцыянальнымі стылямі, жанры (мастацкія формы) рэалізацыі.

Вусныя выказванні, пісьмовыя тэксты афармляюцца ў пэўным стылі, які адпавядае мэце сітуацыі і сферы моўных зносін. Звычайна вылучаюць афіцыйна-дзелавы, навуковы, мастацкі, публіцыстычны, гутарковы стылі. У грамадска-палітычнай літаратуры, перыядычным друку, выступленнях і прамовах на сходах, мітынгах, па радыё і тэлебачанні, у іншых сродках камунікацыі выкарыстоўваецца публіцыстычны стыль. Гэта разнавіднасць кніжнага стылю.

Асноўнае прызначэнне твораў публіцыстычнага стылю — асвятляць грамадска-палітычныя падзеі, паведамляць навіны штодзённага жыцця, культуры, навукі.

Мэта выкарыстання тэкстаў публіцыстычнага стылю — уздзеянне на слухачоў і чытачоў для ўзбуджэння іх актыўнасці.

Публіцыстычны стыль выконвае інфармацыйную і экспрэсійную функцыю. А гэта азначае, што публіцыстычным стылем карыстаюцца тады, калі неабходна не толькі перадаць пэўную інфармацыю, але і адначасова ўздзейнічаць на адрасата (слухача, чытача), пераканаць яго ў чым-небудзъ, выклікаць адпаведнае стаўленне да інфармацыі або да якіх-небудзъ

падзей, поглядаў, канкрэтных ідэй, заахвоціць або заклікаць да пэўных дзеянняў і ўчынкаў пры вырашэнні грамадска-палітычных, культурных і надзённых задач.

Публіцыстычныя тэксты, радыё- і тэлеперадачы на грамадска-палітычныя, культурныя, спартыўныя і іншыя тэмы адрасуюцца масаваму слухачу, чытчу, а таму для іх мовы характэрны адпаведныя стылёвые рысы: дакладнасць, даступнасць, выразнасць, пабуджальнасць, ацэначнасць (станоўчая ці адмоўная), эмацыянальнасць. Дасягнуць гэтых якасцей тэксту дазваляе выкарыстанне, з аднаго боку, грамадска-палітычнай і маральна-этычнай лексікі і фразеалогіі, з другога боку — разнастайных моўных сродкаў для выражавання настрою, пачуццяў, у прыватнасці, эмацыянальна-экспрэсіўной лексікі. Тэкстам публіцыстычнага стылю ўласцівыя пафаснасць і ўрачыстая ўзнёсласць мовы, ужыванне слоў і выразаў у пераносным значэнні, наяўнасць слоў і выразаў у новым значэнні, ацэначных і эмацыянальна-экспрэсіўных слоў (трапныя метафары, парыўнанні і інш.).

Для тэкстаў гэтага стылю характэрны адметныя рысы сінтаксічных канструкцый. У іх адзначаецца выкарыстанне ў ролі галоўных членаў сказа неазначальнай формы дзеяслова, іменных выказнікаў, ужыванне сказаў з адсутнім дзеяслоўным выказнікам, вялікай колькасці азначэнняў, якія выражаны прыметнікамі і дзеепрыметнікамі, прыналежнымі зaimеннікамі. Шырока ўжываюцца ўскладненныя сказы (з аднароднымі і адасобленымі членамі, развітымі звароткамі), рытарычна-пытальныя, клічныя і пабуджальныя сказы, паўторы, інверсіі (адваротны парадак слоў). Адзначаецца наяўнасць складаных сказаў, структура якіх лёгка перабудоўваецца ў простыя сказы і не вызывае цяжкасцей у пісьмовым маўленні.

У залежнасці ад тэмы і мэты паведамлення ў публіцыстычных тэкстах могуць быць выкарыстаны моўныя сродкі іншых функцыянальных стыляў: афіцыйна-дзелавога, навуковага, мастацкага.

Публіцыстычны стыль рэалізуецца *ў жанрах інфармацийнага публічнага выступлення, прамовы, артыкула, на маткі, інтэрв'ю, рэпартажу, нарыса, фельетона і інш. (Паводле А. Каўруса)*

- Вызначце ў тэксце складаназалежныя сказы, колькасць і месца размяшчэння даданых частак у іх.

* 145. Прачытайце. Вызначце стыль, жанр і мэтанакіраванасць тэксту. Абгрунтуйце сваё меркаванне.

ХЛЕБ — ГАЛОЎНЫ КЛОПАТ СЕЛЯНІНА

Адзвінелі вёскі дажынкамі, заціх на палях гул камбайнаў. Скончыўся самы напружаны час у нялёгкай хлебаробскай прафесіі, але людзі не пераставалі працаўца. Яны аралі, рыхтавалі глебу пад наступны ўраджай, сеялі.

Наступіла пара вяселляў, урачыстых праводзін у армію, падвядзення вынікаў. Кожны, хто быў далучаны да сялянскіх клопатаў, можа з гонарам сказаць: «Вось ён, наш хлеб, наш плён, наша багацце».

Яшчэ свежая ў памяці кожная падзея, кожная падрабяз-насць сёлетняга змагання за ўраджай. Сёлетні ўраджай краіны асабліва смачны, бо здабыты ён нялёгкай працай у не-спрыяльнных умовах надвор’я. Прырода быццам выпрабоўвала здольнасці людзей арганізоўвацца, рабіць усё ў сціслыя тэрміны, і хлебаробы скарыстоўвалі кожную магчымасць, каб своечасова і без страт убраць збожжа. («Полымя»)

● Назавіце складаныя сказы, вызначце ў іх віды і сродкі сувязі сэнсава-граматычных частак. Якімі знакамі прыпынку раздзяляюцца ці выдзяляюцца сэнсава-граматычныя часткі?

● Падрыхтуйцеся і напішыце рэпартаж з месца якой-небудзь падзеі (уборка ўраджаю, адкрыццё новай школы, новай станцыі метро і інш.).

З вярніце ўвагу. Рэпартаж — інфармацыя аб падзеях, мерапрыемствах і інш. Звесткі ў рэпартажы паведамляюцца аператрыўна, дакладна, выразна. У рэпартажы звычайна расказваецца пра тыя падзеі, сведкам якіх быў сам аўтар.

146. Спішице, устаўце прапушчаныя літары. Пастаўце знакі прыпынку. Злучнікі на мяжы частак абвядзіце адным авалам, часціны мовы ў ролі злучальных слоў — двумя. Зрабіце марфалагічны разбор злучальных слоў.

У СТОЛЬНЫМ ПОЛАЦКУ

Тры в..лікія стругі белымі ветразямі **прысталі** побач з дз..дзінцам, акурат там дзе Дзвіна прымае ў свае б..рагі павольную Палату. Наладаваныя футрам і воскам караблі прыв..лі віц..бскія купцы, што ўп..ршыню пасля зімы кіраваліся воднымі шляхамі у Рыгу. Разам з імі сышоў на бераг

рослы чалавек у свіце з грубага сукна. Два дні таму ён не таргуючыся заплаціў купцам паўгрывуні каб давезлі да стольнага Палацка. Назваўся аршанскім майстрам-лúчнікам Богушам. Едзе па навуку да полацкіх майстроў бо чуў: іхнія са-мастрэлы за сотню кроکаў **прабываюць** н..мецкую браню, нібы тую кл..новую дошчачку. (*У. Арлоў*)

- У якім значэнні ўжыты выдзеленыя слова?
- Раствумачце значэнне слоў *струга*, *дзядзінец*, *світа*, *паўгрывуні*, *лúчнік*. (Пры неабходнасці карыстацца тлумачальнымі слоўнікамі.)

147. Прачытайце. Вызначце асноўную думку тэксту. Спішыце, пастаўце і раствумачце знакі прыпынку. Вызначце складаныя сказы, раскажыце пра іх будову, назавіце агульныя прыметы.

ВАЕННАЕ ЛЕТА НА ПОЎНАЧЫ

Такой гарачыні тут не было семдзесят год. Паўмесяца на небе ніводнай хмурынкі ніводнага воблачка. Сонца пякло як у нас у Беларусі падчас сенакосу. Нават уначы калі сонца схавалася за паўночную гару што закрывае ад нас аэрадром у паветры не адчуvalася прахалоды. А ўдзень можно было купацца. Унізе пад сопкай працякае ручэй. Мы з зайдзрасцю глядзелі на тых шчасліўцаў якія мелі магчымасць акунуцца ў халоднай вадзе.

Там, у горадзе, ішло сваё жыццё. Мы разумелі што яно нялёгкае ваеннае і не менш небяспечнае чым у нас. Але жыццё. А ў нас яго не было. У нас — толькі вайна. Нам было не да купання не да адпачынку і нават не да размоў аб чым-небудзь іншым акрамя вайны. (*I. Шамякін*)

- Скажыце, пра які час паведамляеца ў тэксле. Што вы пра яго ведаецце? Якую ролю ў тэксле выконвае першы сказ?
- Абазначце займеннікі, вызначце іх сэнсавую і граматычную ролю. Падкрэсліце ключавыя слова ў першым і другім абзацах. Зрабіце марфемны разбор слоў *акунуцца*, *купацца*.
- Раствумачце напісанне прыставак *не*, *ni* і часціцы *не* ў тэксле.

148. Прачытайце. Абгрунтуйце прыналежнасць тэксту да публіцыстычнага стылю. Складзіце план тэксту і перакажыце змест.

ПАЧАТАК ВАСІЛЯ БЫКАВА

«Космас Васіля Быкава». Ён сілкуе дух беларускай нацыі. Ён дазваляе зрабіць небасхіл нашага слова далёкім і глыбо-

кім, неба слова нашага ўдумлівым і высокім, сцежкі слова нашага прыступнымі і роднымі.

Космас Васіля Быкава недасяжны і хатні. Дык дзе ж усё-такі пачатак ягоны? З чаго ўтварыўся ён? Чым трывае, чым вабіць і палоніць нас, чым наступнікам стане?

Космас Васіля Быкава шчодра выдаткоўваецца самім стваральнікам. А космас ад гэтага не бяднее, не прыніжаеца.

А пачатак Васіля Быкава зямны.

Вёска з брыклівым імем на ўшацкай зямлі дала свету і беларускаму чалавецтву чалавека, які ўласціві сабою сумленне і інтэлект Беларусі. Вёска гэтая Бычкі.

Можа, азёры, і ў прыватнасці адно з іх — Горадня, дзе яшчэ жылі дубы і не зусім сцерліся сляды паганскаага капішча, хвялемі ды чаратамі нашапталі хлопчыку Базыльку пра таямніцы душы чалавечага, пра таямніцы роду людскага.

Можа, узгоркі, якія на ўшацкай зямлі часцей за ўсё завуцца гарамі, пасадзілі яго на плечы па звычай бацькі і скіравалі позірк маладога задуменца ў неба, якое пазней прызнае яго за свайго. (*P. Барадулін*)

- Знайдзіце ў тэксле складаныя сказы, перабудуйце іх у простыя і запішыце.
- Растворыце выражэнне «*космас Васіля Быкава*».

149. Спішыце тэкст. Пастаўце і растворыце знакі прыпынку. Падкрэсліце граматычныя асновы. Знайдзіце складаныя сказы, расскажыце пра іх будову. У складаназалежных сказах абазначце даданую частку. Пастаўце да яе пытанне ад галоўнай часткі, вызначце сэнсава-граматычную ролю даданай часткі.

У ЛЕСЕ

Добра ў лесе і страшна. Прыйгнятае незвычайная цішыня якая нібы павісла ў паветры і не зварухнецца. Толькі гайданеца часам галіна і пасыплецца з кудлатае хвоі срэбны пух. Зацярушыцца ён ціха-ціха па зялёных іголках а вуха адразу напружана ловіць гэтых ледзь чутныя гукі, насярожваеца. Яно гатова ўцягнуць у сябе ўсю цішыню каб не прапусціць не абмінуць аніводнага шораҳу ні трэску замерзлай галінкі. (*M. Лынкоў*)

- Падкрэсліце службовыя слова, вызначце іх ролю ў тэксле.

150. Прачытайце тэкст. Вызначце стыль і тып паведамлення. Абгрунтуйце сваё меркаванне.

НЕСПАКОЙНЫ ХАРАКТАР

Прыехалі мы ў вёску рана, калі яшчэ толькі бралася на дзень. На ўсходзе заружавела, а праз паўгадзіны паказалася сонца. Прыходзілася спяшацца, каб застаць дома лесніка Харкова. Яшчэ напярэдадні ў лягасе мне сказаў, што Харкоў дома не сядзіць.

— Пастарайцеся завітаць да ўсходу сонца, — парай ў галоўны ляснічы. — Цяпер гарачая парá. Ён днёю ў лесе, а часам і ноч прыхоплівае.

Злева ад дарогі ў кустах плешчацца Бярэзіна. Яна то набліжаецца да бальшака, то знікае далёка за гарызонтам, дзе сцяной сінен лес. Жывавы «газік» выносіць нас у Весялова. Цудоўныя тут мясціны, гістарычныя. («Звязда»)

● Знайдзіце ў тэксле характеристыку лесніка. Вызначце, якім прыёмам карыстаецца аўтар.

151. Прачытайце прыведзенае ніжэй азначэнне паняцця «інтэрв’ю».

Інтэрв’ю — прызначаная для друку, радыё, тэлебачання гутарка пэўнай асобы з карэспандэнтам пра падзеі, з’явы, якія адбываюцца ў грамадскім ці асабістым жыцці. Адметнай асаблівасцю інтэрв’ю з’яўляюцца дакладнасць, сцісласць, праўдзівасць адлюстрравання падзеі, з’явы.

● Выкарыстаўшы папярэднє практыкаванне, запішыце яго ў выглядзе інтэрв’ю з лесніком. Вызначце тэму гутаркі, прычыну звароту да гэтай тэмам. Сфармулюйце пытанні, якія вы можаце задаць лесніку ў час інтэрв’ю.

152. Прачытайце тэкст. Выпішыце складаназалежныя сказы, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Падкрэсліце граматычныя асновы, абазначце сродкі сувязі частак. Вызначце месца даданых частак.

ПОЗНЯЯ ВОСЕНЬ

Прымаразкі змянілі выгляд лесу.

За ноч сухая трава, апалая лістота, мох пакрыліся белым налётам інею. Першымі гінулі густыя зараснікі папаратніку.

Яго мудрагелістыя зазубраныя лісты што зусім нядаўна яшчэ раскашавалі па хвойніках і ўзлесках сталі шэрымі паскручваліся нахіліся да зямлі. Пасыпалася лісце з чарнічніку. Толькі бруsnічнік і нізкарослыя кусцікі талакнянкі ярка зелянелі на фоне ранішняй шэртані, ды бярозы свяціліся жоўтымі стромкімі стужкамі. Трымаліся пакуль грабы і дубы. Чырвона-барвовым полымем шугалі клёны.

Гарэза (так звалі маладую вавёрку) адчуvalа што прыгажосць гэтая хутка адышлае прападзе. Дастаткова дыхнуць лёгкаму ветру, і з кожнага дрэва яркай мяцеліцай пачынае сыпацца багаты асенні ўбор. Лісце доўга кружыцца ў паветры, быццам не жадае развітвацца з галінкамі, а пасля ціхенъка, мякка кладзецца пад ногі лесу.

Вавёрка-маці чамусьці перастала зважаць на сваіх дзяцей. Калі раней яна ахвотна прытульвала ў дупле маладых вавёрачак то цяпер усё часцей незадаволена цакатала. Гордай прыгажуні гэта вельмі не спадабалася, і яна нагледзела непадалёку пустое гняздо вароны нацягнула туды моху і начавала там адна.

Вострыя крышталікі намаразі прыемна казыталі лапкі маладой вавёркі паколвалі ў зубкі калі яна спрабавала злізаць гэтыя празрыстыя кавалачкі. Холад цяпер адчуваўся менш. Зімовае футра грэла добра і амаль не прапускала ветру які часта гуляў сярод анямелых дрэў. (*Паводле В. Жунімы*)

- Растворычце напісанне выдзеленых літар.
- Складзіце план тэксту, перакажыце змест, выкарыстоўваючы выписаныя сказы.


§ 20. СКЛАДАНА ЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ З ДАДАНЫМІ АЗНАЧАЛЬНЫМІ ЧАСТКАМИ

► **153.** Падрыхтуйцеся і адкажыце на пытанні. Адказы ілюструйце прыкладамі.

- Што вы ведаеце пра азначэнне?
Якую сэнсава-граматычную ролю яно выконвае?
Якія сэнсава-граматычныя адносіны паміж словамі называюцца азначальнymi?
Якія часціны мовы часцей за ўсё выконваюць ролю азначэння?
Якія азначэнні называюцца адасобленымі?
Чым могуць выражацца адасобленыя азначэнні?

154. Прачытайце сказ. Разгледзьце яго схему. Чаму яго часткі абазначаны неаднолькава? У якіх сэнсава-граматычных адносінах знаходзяцца часткі сказа? Якую ролю выконвае даданая частка? Пасля якога слова яна стаіць? Раствумачце правапіс слова *рэзнакалляровымі*.

Святочнае ўражанне стваралі дзеці, якія прыбіралі і абсаджвалі пляц вакол станцыі рэзнакалляровымі кветкамі. (*Бр.*)



155. Запішыце складаназалежныя сказы. Абазначце ўмоўным зnam словам ці спалучэнне слоў, да якога адносіцца даданая частка. Вызначце, якая гэта часціна мовы. Раскажыце, якую сэнсава-граматычную ролю выконвае даданая частка ў адносінах да галоўнай. Пастаўце пытанне да даданай часткі.

1. Прывемна было хадзіць па новых мясцінах, углядацца ў малюнкі, што трапляюцца ў падарожжы, і разважаць з самім сабою аб розных падзеях і праявах на свеце. (*K-c*)
2. А побач з любаваннем новымі малюнкамі снаваліся і розныя думкі, лёгкія і лагодныя, якіх часамі нават не заўважаеш. (*K-c*)
3. Гэта было ўлюбёнае месца, куды часта хадзіў Лабановіч у вольныя хвіліны на пагулянку. (*K-c*)
4. Набліжаўся дзень, калі трэба было развітвацца з Бацькавічамі, з сябрамі. (*Кухар.*)
5. На маленькім лапіку зямлі, дзе я прылёг, ідуць свае клопаты і турботы. (*I. H.*)
6. У пакой ўстанавілася цішыня такая, што ніхто з прысутных не адважваўся парушыць яе. (*Cін.*)
7. У летнія гарачыя дзіянькі смалісты пах разносіцца такі, што п'еш яго ў ветравым павеве. (*K-c*)

Даданымі азначальнымі называюцца такія часткі складаназалежных сказаў, якія выконваюць ролю, блізкую да разгорнутых азначэнняў. Яны звычайна паясняюць члены сказа, выражаныя назоўнікамі або спалучэннем назоўніка з указальным займеннікам, і стаяць пасля іх: [З-пад гаці спакойна цякла рэчка, несучы далей тую порцу ю вады], (*(якую)* прызначылі ёй будаўнікі). (*K-c*) [*I* нада мной шумяць лісты прысадаў], (*(што)* калісь дагледзеў ты). (*Грах.*)

Азначальныя адносіны паміж часткамі ўстанаўліваюцца з дапамогай злучнікаў *што*, *каб*, *як*, *нібы* і інш. і злучальных слоў *які*, *дзе*, *куды*, *адкуль*, *калі* і інш. і вызначаюца пытаннямі *як і?* *чы й?* *як а?* *якое?*

У галоўнай частцы, да якой адносіцца даданая азначальная, могуць ужывацца ўказальныя слова *той*, *такі*, *гэтакі* і інш. [Мала выпадала такіх начэй], ((*калі* б) можна было паспаць па-людску). (І. М.)

Даданыя азначальныя часткі звычайна стаяць у канцы складаназалежнага сказа або ў сярэдзіне яго¹.

1. [*У пачатку красавіка неяк раптам адступіла зіма*], ((*якая*) ўсё упарицілася вясноваму сонцу). (М. Дубоўскі)

2. [*Люблю паперы аркуш белы*], ((*што*) пазірае ў вочы мне). (Е. Л.)

3. [*З таго краю лесу, (*дзе*) рос алешикі*], *выплыў туман*. (М. Дубоўскі)

Калі даданая азначальная частка стаіць пасля галоўнай часткі, то яна аддзяляецца ад галоўнай коскай (сказы 1, 2).

Калі даданая азначальная частка стаіць у сярэдзіне галоўнай часткі, то яна выдзяляецца коскамі з абодвух бакоў (сказ 3).

156. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль, адресата і мэтанакіраванасць. Спішыце, расстаўце і растлумачце знакі прыпынку. Абазначце складаназалежныя сказы з даданымі азначальнымі. Вызначце месца і ролю даданых частак у такіх сказах, раскажыце аб іх сэнсава-стылістычнай ролі.

ГАРАДСКАЯ РАНИЦА

З чаго пачынаецца раніца ў горадзе? Яна пачынаецца са слабых гукаў якія пранікаюць праз вокны з вуліцы з шораху

¹ Ролю, блізкую да азначальных даданых частак, выконваюць азначальна-займенніковыя часткі: тыя, якія паясняюць займеннікі *той*, *кожны*, *усякі* і інш.: Дабраца летам да Глухога вострава мог толькі *той*, хто дасканала ведаў звлістывя тропкі між дрыгвы і куп'я, зарослага алешикам, дзікаю лазою, кустамі нізкарослага бярэзніку і рознаю зараслю. (К-с)

аўтамабільных колаў з рэдкіх людскіх галасоў з птушынага шчэбету і свісту.

А яшчэ гарадская раніца пачынаецца з блакітнага асфальту які шчодра абмываюць палівачныя машыны. Настолькі шчодра што ён здаецца блакітным. Гэта вада на асфальце адлюстроўвае ў сабе вышыню.

І калі вы хочаце ўбачыць асфальт блакітным прачынайцеся хутчэй. Не залежвайцеся ў ложку! Пройдзе паўгадзіны і асфальт стане звычайнім. Высахнуць у яго сподачках блакітныя азёрцы. Людзі спяшаючыся на працу хлынуць патокам і з блакітнага ён стане шэрым.

Спяшайцеся сябры ўбачыць асфальт блакітным! (A. Альфяровіч)

● Скажыце, якое ўражанне ад асфальту перадае аўтар. Якім здаецца асфальт раніцай? Чаму?

Якой мэты дасягае аўтар, выкарыстоўваючы слова *блакітны* некалькі разоў?

● Зрабіце марфалагічны, а затым марфемны разбор слоў *блакітны* і *птушыны*. Скажыце, што агульнае ў гэтых словах і чым яны адрозніваюцца.

157. Прачытайце тэкст, растлумачце знакі прыпынку. Складзіце план, падрыхтуйцеся і перакажыце змест.

Выпішице складаназалежныя сказы з даданымі азначальнімі часткамі. Абгрунтуйце свой выбар.

ПЕРШЫ ДЗЕНЬ У НОВАЙ ШКОЛЕ

Усё тое пачалося з першага дня, калі нас размеркавалі па групах. Наш клас назвалі 9 «А» і размясцілі яго на другім паверсе. Мне выпала ўтульнае месца з сонечнага боку. Майм суседам па парце стаў Косцік Іваноўскі. Раней ён жыў у Чачэрскім раёне.

Першым быў урок роднай мовы. Настаўніца Марыя Сцяпанайна, прыгожая, у новай з вішнёвага аksamіту сукенцы, расказала нам, вясковым хлоццам і дзяўчатам, пра значэнне роднай мовы ў развіцці нацыянальнай культуры, жыцці чалавека і грамадства. Яна па-майстэрску і з густам прачытала тыя выказванні беларускіх паэтаў, дзе называліся лепшыя якасці нашай мовы.

Урок праляцеў вельмі хутка. На перапынку пачалі знаёмыцца.

Высветлілася, што ў нашай школе вучыцца шмат маіх землякоў — дзяцей і падлеткаў з Гомельскай вобласці.

Так пачаўся мой першы дзень вучобы ў новай школе, якая пакінула добры ўспамін на доўгія гады. («Бярозка»)

- ✿ Вызначце сэнсава-стылістычную ролю апошняга сказа ў тэксце.
- Зрабіце сінтаксічны разбор даданай часткі ў апошнім сказе.

*** 158.** Прачытайте. Вызначце стыль, тып і мэтанакіраванасць тэксту. Пастаўце да яго пытанні. Дайце азначэнне прыметніка.

УЖЫВАННЕ ПРЫМЕТНІКАЎ У ЗНАЧЭННІ НАЗОЎНІКАЎ

У беларускай мове ёсьць прыметнікі, якія ў сказе могуць ужывацца і ў значэнні назоўнікаў. У такіх словах форма і роля, якую яны выконваюць у сказе, могуць супадаць і не супадаць. Так, у сказе *Садоўніку спатрэбіўся паляўнічы нож* слова *паляўнічы* адказвае на пытанне *я к і?* (Які нож спатрэбіўся садоўніку? — *Паляўнічы нож*.) Яно абазначае прымету прадмета і з'яўляецца прыметнікам. Выконвае ролю азначэння.

У сказе *Паляўнічы залюбаваўся маладым прыгожым ласём* слова *паляўнічы* адказвае на пытанне *х т о?* Яно набывае значэнне назоўніка і выконвае ролю дзеяніка. (Хто залюбаваўся маладым прыгожым ласём? — *Паляўнічы*.)

Бывае і так, што прыметнікі канчаткова пераходзяць у назоўнікі і выконваюць толькі іх лагічна-сінтаксічную ролю. Напрыклад, слова *шампанскае, шашлычная, булачная* звычайна ўжываюцца толькі ў значэнні назоўніка, але скланяюцца яны, як прыметнікі *рулявы, рулявога, рулемому*. Яны нават могуць мець пры себе паясняльныя слова: *Шхунай кіраваў вопытны рулявы. На нашай вуліцы пабудавалі новую булачную*.

- Выпішыце складаназалежныя сказы з даданымі азначальными часткамі.

- Зрабіце сінтаксічны разбор даданых частак.

* 159. Перабудуйце простыя сказы ў складаназалежныя. Той сэнс, які выражаеца прыдаткамі, перадайце з дапамогай азначальных да-даных частак. Абазначце даданыя часткі і сродкі сувязі частак. Дайце ім марфалагічна-сінтаксічную характарыстыку.

У з о р. Гэтым летам *Mіхась паехаў адпачываць у вёску да цёткі, якая працуе настаўніцай*.

1. Гэтым летам Міхась паехаў адпачываць у вёску да цёткі-настаўніцы. 2. Мама параіла прасіць дапамогу ў яе брата, зубнога тэхніка. 3. Шмат цікавага пра мінералы расказаў нам бацькаў сябар Мікалай Пятровіч, геолаг. 4. Усе назвы тутэйшых зёлак ведае хіба толькі бабуля Алеся, ча-раўніца. 5. Дзядуля вырашыў падзяліцца сваёй радасцю з малодшай унучкай, Зосаяй, сваёй любіміцай. 6. Пачынаючы перабудову клуба, сяляне разлічвалі на дапамогу палкоўніка Адамовіча, свайго дэпутата.

- Раствумачце напісанне *e*, *я* ў словах.
- Падкрэсліце граматычныя асновы ў перабудаваных сказах, дайце граматычную характарыстыку кожнаму выказніку.

160. Адкажыце на пытанні складаназалежнымі сказамі. Даданыя часткі падкрэсліце, улічваючы сінтаксічную ролю, якую яны выконваюць.

1. Якія кінафільмы вам больш за ўсё падабаюцца?
2. У якім лесе вы любіце гуляць? 3. Якія кнігі чытае ваш сябар? 4. З якім чалавекам вы хочаце сустрэцца? 5. Пра якую падзею вы хочаце даведацца? 6. У якім горадзе (вёсцы, пасёлку...) вы жадаецце жыць?

161. З дзвюх прыведзеных ніжэй частак складзіце складаназалежныя сказы. Вызначце іх будову і значэнне. Пастаўце і раствумачце знакі прыпынкі.

1. Я не атрымліваў пісьма і таму нічога не ведаю. Пра якое ты гаворыш. 2. Дарога была шырокая, прямая, абсаджаная ліпамі. Па якой мы ехалі. 3. Мы зайдлі ў светлы пакой. Вокны якога выходзілі ў вішнёвы сад. 4. Канцэрт ужо пачаўся. На які вы прасілі купіць білеты.

162. Перадайце сэнс словазлучэнняў, выкарыстоўваючы лексічныя і сінтаксічныя сінонімы.

У з о р. *Аловак брата* — *братаў аловак; аловак, які належыць брату.*

Банка для фарбы, прывітанне ад бабулі, паліца для кніг, домік для птушак.

163. Дапішице сказы так, каб яны сталі складаназалежнымі з даданымі азначальнымі. Падкрэсліце даданыя часткі. Пастаўце і раслумачце знакі прыпынку.

1. Я напісаў пісьмо брату 2. Мы падышлі да дома ... і спыніліся. 3. Заяц выскачыў на паляну ... баязліва аглянуўся і зноў паймаў у лес. 4. Вёска разбудавалася на беразе рэчкі 5. Альпіністы спыніліся ля вяршыні ... і вырашылі застацца тут на начлег. 6. Алесь жыў у невялікім, але прыгожым доміку

164. Прачытайце тэкст. Спішице. Падкрэсліце слова і словазлучэнні, якія з'яўляюцца лінгвістычнымі тэрмінамі.

Перакажыце змест тэксту, выкарыстоўваючы лінгвістычныя тэрміны.

УСТАРЭЛЫЯ СЛОВЫ

Значную перашкоду пры ўспрыманні зместу маствацкага тэксту ствараюць гістарызмы і архаізмы — гэта слова, якія выйшлі з актыўнага ўжытку і сталі фактамі пасіўнага слоўнікавага складу.

Сэнс пераважнай большасці ўстарэлых слоў незразумелы без адпаведнага каментарыя. Асабліва многа такіх слоў у творах XIX стагоддзя. Вось адзін сказ з п'есы В. Дуніна-Мартынкевіча «Пінская шляхта»: *На пасаг дам два гарцы грошай і шляхецкую худобу.*

Тут з сямі знамянальных слоў чатыры патрабуюць лінгвістычнага каменціравання:

пасаг — маёмасць ці грошы, што даваліся нявесце бацькамі;
гарцы — мера сыпкіх цел, а таксама пасудзіна ёмістасцю 3,28 літра;

шляхецкі — які азначае тое, што належыць шляхціцу, дробнапамеснаму двараніну, або варты шляхціца;

худоба — свойская жыўнасць. (*Паводле І. Лепешава*)

* Знайдзіце складаназалежны сказ з даданай азначальнай часткай. Для чаго ўжываюцца сказы такой будовы ў навуковым стылі? Пабудуйце тры сказы, якія выкарыстоўваюцца з такой мэтай.

* 165. Перабудуйце простыя сказы ў складаназалежныя. Вызначце. Вызначце від даданай часткі. Абгрунтуйце сваё меркаванне.

1. Яблыні, пасаджаныя чатыры гады таму, дружна зацвілі. 2. Хаткі баброў, падобныя на кучы ламачча, мелі выхад пад ваду. 3. Забалочаная паляна млела ад гарачыні. 4. Ва ўсіх казках, складзеных у школе Сухамлінскага, б'еща яго сэрца, жыве яго душа. 5. Справа ляжала нізіна, густа зарослая лазой і маладой сакавітай травой.

166. Перабудуйце складаназалежныя сказы ў простыя, замяніўшы займеннікі, якія выконваюць ролю падпарадковальных злучнікаў, назоўнікамі з паясняльнымі словамі або без іх.

У з о р. *Неўзабаве Дубок дакладваў аб сваім падарожжы Мірону, які толькі што з часткай атрада вярнуўся з аперациі*. — *Неўзабаве Дубок дакладваў аб сваім падарожжы Мірону. Мірон толькі што з часткай атрада вярнуўся з аперациі*.

1. Метраў за сотню адзін з пасажыраў заўважыў чорныя палосы, што выцягнуліся двумя роўнымі шнурамі. 2. Падарожнікі прымасціліся ў кутку, дзе ляжаў цэлы ахапак зляжалай саломы. 3. Стромкія хвоі, што стаялі збоку, надавалі бору нейкую святочную ўрачыстасць. 4. Другі батальён, які рабіў глыбокі рэйд у тыле партызан, накіраваў на станцыі больш за дзвесце добраахвотнікаў.

* 167. Прачытайце. Вызначце стыль і тып тэксту.

Растлумачце знакі прыпынку. Вызначце даданыя азначальнія часткі ў складаназалежных сказах. Пастаўце да іх пытанні. Раскажыце пра іх сэнсава-стылістычную ролю. Абазначце сродкі сувязі частак.

Перакажыце змест тэксту.

НАША КАЛЫСКА І РАДАСЦЬ НАША

Рэчка... Мы ніколі не звалі яе ракою. Яна была рэчка, невялічкая і ціхая, разліўная і бруйлівая і, галоўнае,— знамітая. З гонарам мы любілі дэкламаваць Купалава: «А на рэчцы, на Арэсе... А над рэчкай, над Арэсай...» Мусіць, не

было таго вучня, хто не атрымаў бы пяцёрку. Але гэта — потым, у тым ужо крыху асэнсаваным свеце, калі сам можаш нешта вырашыць, рабіць учынкі, думаць і здагадвацца.

Рэчка была нашай калыскай. Мы несвядома цягнуліся да яе пяшчотных хваль. Рэчка жыла ў нас саміх. Яна цякла праз нас. Немаўлятамі, яшчэ ні разу не пабачыўши яе, не акунуўшыся ў яе пякуча-ласкавую мяккую ваду, не палюбалаўшыся на яе хвалі, ведалі, што яна ёсьць. (Н. Маеўская)

168. Прачытайце прыведзенае ніжэй азначэнне паняцця «нататка».

Нататка — кароткае пісьмовае або друкаванае паведамленне, артыкул (для газеты, часопіса) пра пэўныя жыщёвія падзеі, з'явы, факты. Гэта найбольш просты і распаўсюджаны жанр публіцыстычнага стылю. У нататцы звычайна падаюцца цікавыя звесткі аб чым-небудзь, аб кім-небудзь, матэрыял выкладаецца лагічна, сцісла, пераканаўчы.

● Выкарыстаўшы тэкст папярэдняга практыкавання, падрыхтуйце паведамленне ў выглядзе нататкі пра сваю любімую мясціну (рэчка, возера, лес, луг — на выбар). Пры падрыхтоўцы нататкі зварніце ўвагу на наступнае: загаловак павінен адпавядаць зместу напісанага; у пачатку нататкі неабходна адлюстраваць праблему; выкарыстаць масцяцкія дэталі, каб лагічна, сцісла, але вобразна ўзדзейнічаць на адрасата; зрабіць абагульненне выкладзенага і выказаць свае адносіны да роднай вам мясціны.

169. Прачытайце тэкст. Выпішыце сказы ў наступным парадку: складаназлучаныя; складаназалежныя; простыя з аднароднымі членамі. Абгрунтуйце свой выбар.

Познім звычайным вечарам, апошнім вечарам дваццаць дзесятага года, вяртаўся Апейка з «раёна» дадому. Вечер, што ні на момант не ўціхаў, налятаў то збоку, то спераду. Збоку і спераду гнаў снег, кідаў яго на коней, на вазок, у твар Ігнату, у твар Апейку. Клубы абодвух коней былі белыя, а ў вазку было поўна снегу. Снег лажыўся на грудзі, на плечы, біўся ў вочы. Коні то беглі, паслізгваючыся па голым шляху, то грузлі. Яны важка пераадольвалі сумёты, якія ўжо часта перагароджвалі шлях. У посвіце ветру амаль няўціхна было чуваць цягучае, неспакойнае гудзенне правадоў.

Было цёмна. Ад завеі не было відаць агнёў нават недалёкіх вёсак, ды і блізкія слупы ішлі ў цемры ледзь прыкметнымі мутнымі знакамі. Відаць былі толькі рухлівы перадок вазка, конскія клубы ў мерным пакалыхванні ды хвасты, якія матляліся ад бегу і ветру. (*I. Мележ*)

- Вyzначце аднолькавыя прыметы ў азначэннях і азначальных даданых частках. Чым адрозніваюцца азначальныя даданыя часткі ад азначэнняў?

170. Прачытайце. Вyzначце асноўную думку тэксту. Як вы лічыце, чаму пісьменнік у цэнтр увагі ставіць мару пра неўміручасць. Ці можа чалавек дасягнуць гэтай мары?

Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Падкрэсліце складаныя сказы, раскажыце пра іх будову.

Неўміручасць! Хто пра яе не марыў! З таго часу, як чалавек стаў чалавекам, ён не можа прымір..цца са смерцю. Таму ён верыць у неўміручасць душ.., якую прапаведуюць амаль усе рэлігіі. Нават калі бач..ць неж..вога чалавека і тады ён не вер..ць, што ўсё скончана. Не можа быць, каб знік **бяssследна** такі цуд, як чалавечася ж..ццё. Ён вер..ць, што вызваленая з цела чалавечася душа будзе ж..ць вечна. Чалавек заўсёды імкнецца пашыр..ць сваё ж..ццё за меж.. фіз..чнага існавання. Нават той, хто добра ведае законы прыроды, і ён у большай ці меншай меры дабіваецца **неўміручасці**. Тым, што робіць добрыя справы, за якія яго будуць успамінаць людзі, калі яго самога ўжо не будзе. (*Паводле К. Крапівы*)

- Растворычце правапіс прыставак у выдзеленых словах.

171. Напішыце невялікае апавяданне на тэму «Летам у вёсцы» або «Летам у лагеры». Уключыце ў яго прапанаваныя сказы. Пастаўце знакі прыпынку.

1. Жыта шаптала ціхім летнім пошумам звінела птушкамі і трашчала цвиркунамі а між яго сцяблін цякла празрыстая зялёная цішыня. 2. Каласы што хіліліся над дарогай пахлі як свежы боксан хлеба.

- У сваёй працы абазначце складаныя сказы, раскажыце пра іх будову. Вyzначце тып сказаў.



172. Па магчымасці перабудуйце сказы так, каб іх даданая частка стала галоўнай. Галоўную частку абазначце графічна. Вызначце тып перабудаваных сказаў. Сваё меркаванне аргументуйце.

1. Верталёт прыязмліўся на паляне, на якой знаходзіўся палатачны гародок. 2. Хлопцы і дзяўчата, што вярталіся з поля, спявалі народныя песні-вяснянкі. 3. Дзецы адпачывалі на беразе рэчкі, якая прыгожай стужкай вілася праз жытнє поле. 4. Дзесяцікласнікі, якія вясёлым гуртам выйшлі са школьнага двара, толькі што здалі выпускны экзамен. 5. Вучні накіраваліся да дома-музея, недалёка ад якога ўзвышаўся помнік Янку Купалу.

173. Дапішыце сказы так, каб яны сталі складаназалежнымі з даданымі азначальными часткамі.

1. Сёння да мяне зайшоў сябар 2. Нядаўна Міхась выступіў з паведамленнем.... 3. Алеся купіла кнігу 4. Мой дзядзька Адам Міхайлавіч пабудаваў новы дом 5. Да-рослыя і дзецы накіраваліся на плошчу 6. Лекцыю ... прачытала настаўніца беларускай мовы Таццяна Пятроўна Краўчанка. 7. Лес ... заўсёды вабіў нас сваёй прыгажосцю.

§ 21. СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ З ДАДАНЫМІ ДАПАЎНЯЛЬНЫМІ¹ ЧАСТКАМИ



174. Абазначце графічна ў складаназалежных сказах даданыя часткі і слова, якія яны паясняюць. Паставіце пытанні да даданых частак. Абазначце сродкі сувязі.

1. Дружы мой, ці чуеш, як пяюць палі песню маладую аб жывой зямлі? (*Панч.*) 2. Панасюк узрадаваўся, што ёсьць,

¹ Да гэтай разнавіднасці складаназалежных сказаў аўтары адносяць тэя сказы, якія ў рускай мове называюць «изъяснительными».

нарэшце, з кім пагаварыць, падзяліцца думкамі, і пачаў расказваць пра апошні бой у Альпах. (Хомч.) 3. Бачу я, з прыродай зліўшыся душой, як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной. (Багд.) 4. Не ведаеш, якою песняй увойдзеш у народны дом... (Е. Л.) 5. Тоё, што ўсё навокал ажыло і загаманіла, не толькі ўзнімала яго настрой, але і напаўняла сэрца гонарам. (Бр.) 6. Няма сумнення, што ў рэспубліцы будзе свая металургія. (М. Ш.)

- Растлумачце, чым адрозніваюцца сказы: першы ад другога, трэці ад чацвёртага. Што агульнае ёсьць ва ўсіх сказах?

Даданымі дапаўняльнымі называюцца такія часткі складаназалежных сказаў, якія выконваюць ролю, блізкую да разгорнутых дапаўненняў. Яны звычайна паясняюць у галоўнай частцы выказнікі ці дапаўненні са значэннем думкі, меркавання, успрымання, маўлення, якія патрабуюць удакладнення: [Андрэю здаецца], (*што*) вось ужо каторы дзень яго непакоіць нейкая трывога). (П. М.)

Даданыя дапаўняльныя часткі могуць служыць для перадачы ўскоснай мовы: *Данік зразумеў думкі Сашы і дадаў: «Хутка і ты атрымаеш заданне» — [Данік зразумеў думкі Сашы і дадаў], (*што*) хутка яна атрымае заданне).* (Шам.)

Адносіны паміж галоўнай і даданай часткамі афармляюцца пры дапамозе падпрацавальных злучнікаў *што, каб, быццам, як* або злучальных слоў і вызначаюцца з дапамогай пытанняў ўскосных склонаў: [*Прыпомні*], (*як* мы, маракі, на прывале за супам наварыстым піравалі)¹. (Панч.) [*Міколка вельмі хацеў ведаць*], (*што*) прынёс бацька). (М. Л.)

¹ Да складаназалежных з даданымі дапаўняльнымі адносяцца і такія сказы, у якіх даданая частка паясняе ў галоўнай спалучэнні слоў са значэннем думкі, успрымання, меркавання, маўлення з указальнымі словамі *той, тая, тое: Надзя думала пра тое, што яна будзе рабіць у вялікім горадзе.* (Лупс.)

Даданая дапаўняльная частка аддзяляеца ад галоўнай часткі коскай, калі стаіць перад галоўнай або пасля яе:

(*Якую*) аперацыю меў на ўвазе Арэхаў), [Галя не ведала].

(Р. Н.) [Максім вельмі хацей], (*каб* спартыўны комплекс упрыгожваў адну з плошчаў горада). (Шам.)

Даданая дапаўняльная частка выдзяляеца коскамі, калі стаіць у сярэдзіне галоўнай часткі: [Пра тое, (*што*) чакала яе ў мястэчку), Саша не думала]. (Шам.)

* 175. Прачытайте тэкст, вызначце яго тып, жанр і мэтанакіраванасць.

Спішице, расстаўляючы знакі прыпынку. Вызначце складаназалежныя сказы, графічна абазначце сэнсава-граматычныя часткі і сродкі іх сувязі.

ЖАРТ

На экзамене настаўнік папрасіў Алеся растлумачыць як уздзейнічае змена тэмпературы на паводзіны рэчаў зробленых з металаў. Вучань падумаў і адказаў што пры награванні ўсе металічныя прадметы расшыраюцца становяцца большымі. На холадзе яны сціскаюцца і становяцца меншымі.

Тады настаўнік зноў запытаўся ці не можа хлопец прывесці прыклад. Алесь хуценька дадаў што летам дні становяцца даўжэйшымі, а зімой — карацейшымі. («Наст. газета»)

● Вызначце сэнсава-граматычную ролю даданых дапаўняльных частак. Пастаўце да іх пытанні.

176. Спішице, расстаўце і растлумачце знакі прыпынку. Графічна абазначце часткі і слова, якія яны паясняюць. Вызначце значэнне і будову частак.

1. Нават і не заўважыла Ірына як адляцела бесклапотнае дзяцінства з песнямі пагулянкамі з познімі карагодамі з лёгкімі і мінучымі дзяячымі крыўдамі з вясновымі світаннямі. (Лынък.) 2. Дзяўчынкі зрабілі некалькі няпэўных кроکаў наперад. Варвара Міхайлаўна выбрала чацвярых падвяла да станкоў паказала за чым трэба сачыць на што звяртаць асаблівую ўвагу. (Хомч.) 3. Гэты паход навочна паказаў сялянам што іх сіла — дружны калектыў арганізаванасць і строгая

дысцыпліна. (К-с) 4. Чуваць было як свішча вецер у коміне як на вуліцы гуляе мяцеліца. 5. Археалагічныя раскопкі сведчаць што на тэрыторыі Беларусі вытворчасць школа існавала ўжо ў III—IV стагоддзях. («Полымя»)

177. Прачытайце, вызначце стыль і жанр тэксту. Спішице.

Вызначце ў складаназалежным сказе галоўную і даданую часткі. Раскажыце пра іх будову. Абазначце графічна сродкі сувязі.

Ніхто ўжо і не помніць, з якіх пор наша вёска Плаксамі завецца. Некалі мая бабка рассказала такую казку, а можа, і праўду.

Расла яшчэ за князем на ўзбярэжжы Дзвіны-ракі дзяўчына-красуня, разумніца і ружадзельніца, з голасам салаўіным, з косамі, як чысты лён. Звалі яе Аленкаю. Кожнага яна засланяла ад крыўды і знявагі, заступалася за слабых і небараакаў. Для кожнага ў яе добрае слова было. А выйдзе на бераг Дзвіны, заспівае песню — званы змоўкнуць у княжацкім Полацку, хвалі прыціхнуць каля берагоў. Жаўранкі злятаюцца да яе, садзяцца на плячо і слухаюць тую Аленчыну песню... (С. Грахойскі)

- Знайдзіце займеннікі, вызначце іх сэнсавую і граматычную ролю. Зрабіце марфалагічны разбор, растлумачце правапіс.
- Абазначце назоўнікі, якія выконваюць ролю азначэнняў.

* **178.** Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль, адрасата і мэтанакіраванасць. Для якой галіны науки харектэрны дадзены тэкст?

ГРАМАТЫЧНЫЯ ЗНАЧЭННІ

Граматычнымі ліцацца абагульненая значэнні, якія маюць у мове фармальнае выражэнне. Так, пры вывучэнні марфалогіі ўказываюць на граматычнае значэнне слова, пад якім разумеюць здольнасць слоў аб'ядноўвацца ў пэўную часціну мовы. Напрыклад, назоўнікі маюць абагульненое значэнне прадметнасці, прыметнікі — абагульненое значэнне прыметы і г. д. Калі гаварыць пра граматычнае значэнне слова, то неабходна нагадаць і пра лексічнае значэнне. Лексічнае значэнне слова — гэта яго змест, сэнс.

Пры вывучэнні сінтаксіса ўказываюць на граматычнае значэнне словазлучэння і сказа. Абагульненое граматычнае значэнне словазлучэння звязана з яго будовай. Граматычнае

значэнне простага сказа выражает яго граматычная аснова. Сутнасць граматычнага значэння складанага сказа выражаютъ сэнсавыя і граматычныя адносіны, якія ўзаемадзейнічаюць паміж часткамі сказа.

Нельга пазбегнуць фармальнаі характеристыкі моўнай з'явы, калі яна ўключаеца ў граматычнае апісанне. Аднак вузкае, абмежаванае часцей за ўсё рамкамі марфалогіі разуменне граматычнай формы не дазваляла расшырыць граматычнае апісанне за кошт тых значэнняў, якія ўяўляліся прыдатнымі для гэтай мэты. У гісторыі мовазнаўства нярэдкія выпадкі, калі тое ці іншае лінгвістычнае значэнне даследчыкамі ўстанаўлівалася, але ў граматычнае апісанне не ўключалася. Гэта тычыцца і шмат якіх значэнняў сінтаксісу. (*Паводле А. Міхневіча*)

● Адкажыце на пытанні:

Якія значэнні называюцца граматычнымі?

Якія вы ведаеце граматычныя значэнні ў марфалогіі?

Што азначае лексічнае значэнне слова?

Якія граматычныя значэнні апісваюцца ў сінтаксісе?

Назавіце граматычныя значэнні, пра якія вы даведаліся, вывучаючы складаныя сказы.

179. Прачытайце. Пра які час паведамляеца ў тэксле. Абгрунтуйце сваё меркаванне, выкарыстоўваючы лексіку тэксту. Успомніце, як называюць слова, якія дапамагаюць вызначыць тэму тэксту. Дайце заголовак тэксту і перакажыце змест.

Валошын з усяе сілы ўпіраўся ў дзверы абцасам бота, і ў яго ледзь хапала сілы ўтрымаць там нагу пры выбухах. Уся верхняя палова тоўстых дзвярэй, пасечаная асколкамі, засвяцілася дзесяткамі шчылін і дзір, з якіх тырчэлі доўгія трэскі. Напружваючы нагу, Валошын чакаў, калі гэтыя дзвёры рухнуць у бліндаж ці разляцяцца ў трэскі... Тады настане апошняя сутычка з мінімальным шанцам застацца жывымі. Але дзверы трымаліся. Гранаты ўсё ж ірваліся воддарль метры праз тры ў траншэі. Камандзір здзівіўся, што ніводная з іх не разарвалася пад дзвярыма. (*В. Быкаў*)

* Выпішыце спачатку складаназлучаныя сказы, а затым складаназалежныя з даданымі дапаўняльнымі часткамі. Абгрунтуйце мэтагоднасць іх ужывання.

● Пабудуйце схемы сказаў.

180. Вызначце стыль і тып тэксту. Знайдзіце апісанне. Скажыце, якімі прыёмамі карыстаецца аўтар, ужываючы апісанне.

Растлумачце, якую ролю ў тэксце выконвае першы сказ.

ПАЧАТАК ЗІМЫ

Ноччу выпаў сняжок. Прыкметна пабялелі без таго белыя бярэзіны. Выразней сталі глядзецца камлі сосен. Чорная вольха так і крэсліць неба графікай галін.

Пасвятлелі ельнікі. На кожнай яліне вунь колькі снегу! Белы колер у спалучэнні з зялёным вельмі пасуе дрэвам.

Дубровы таксама выглядаюць урачыста. Ствалы дубоў імкнуць увысь. Кожны з іх заканчваецца нібы каронай — мудрагеліста перакрученымі галінамі. Снег, што наліп на іх, ажно ззяе ў сонечных промнях.

На доле таксама ўсё выглядала казачна. Колькі колераў адразу бачыцца ў лесе! Нібы там папрацаваў удумлівы мас-так. На белым фоне залаціцца лушпавінка сасновай кары. Прабіваецца скрэз снег пажоўклы пучок зуброўкі. Схілілася і паблісквае серабрыстымі вочкамі колішніх кветак галінка верасу. Аднекуль апусціўся кляновы ліст, чырвоны, як гусіная лапка. Рабінавы камялёнк абвіла зелянюткая ліяна. Хораша глядзяцца імхі. На дрэвах, на пнях, на каранях вываратняў яны, прыцярушаныя снегам, здаюцца аксамітнымі.
(Я. Пархута)

- Перабудуйце, дзе магчыма, прстыя сказы ў складаныя і запішыце. Вызначце іх будову і значэнне.
- Падрыхтуйцеся і перакажыце змест тэксту.

*** 181.** Вызначце тэму тэксту, яго стыль і тып. Знайдзіце ў тэксце характэрныя прыметы стылю. Абгрунтуйце мэтазгоднасць ужывання складаназалежных сказаў.

Адукаваным чалавекам называецца той, хто набыў шмат ведаў і, акрамя таго, прывык хутка і правільна меркаваць, што добра і што кепска, што справядліва і што несправядліва. Або, як выражаютца адным словам, прывык думаць і, нарэшце, у каго паняцці і пачуцці набылі высакародны і ўзвышаны напрамак — вялікую і моцную любоў да ўсяго добра і прыгожага. Усе гэтыя тры якасці — рознабаковыя веды, уменне думаць і высакародства пачуцця — неабходны для таго, каб чалавек быў адукаваным у поўным сэнсе слова.

У каго мала ведаў — той невук. У каго розум не прывык думаць — той абмежаваны тугадум. У каго няма высакародных пачуццяў — той чалавек благі. (*М. Чарнышэўскі*)

● Выкарыстаўшы тэкст практыкавання, адкажыце на пытанні складаназалежнымі сказамі.

Каго называюць адукаваным чалавекам?

Як называюць таго, у каго мала ведаў?

Як кажуць пра чалавека, які не прывык думаць?

Як называюць чалавека, які не мае высакародных пачуццяў?

182. Прачытайце тэкст, дайце яму загаловак, знайдзіце ключавыя слова. Спішице. Абазначце складаназалежныя сказы, вызначце сэнсавую і граматычную ролю даданай часткі. У галоўнай частцы абазначце слова, якое яна паясняе.

За вечар было столькі перадумана і пераговорана, столькі планаў закрэслівалася і складалася. Моцна абняліся франтавыя сябры, а Міша нават прыпаў да пляча і зашморгай носам. Аляксей гладзіў яго па спіне і суцяшаў.

Паронька з сянец прынесла ладны кавалак застылай адваранай бараніны, якая была завернута ў чыстую ануручку, і працягнула Аляксею, сказаўшы:

— Вазьмі на дарогу. Хто цябе там накорміць? А гэта сваё, свежанькае.

Дырэктар, памаўчаўшы, уздыхнуў, але сказаў Аляксею самае будзённае:

— Вам жа за некалькі дзён належыць заработка плата, дык напішыце каму-небудзь даверанасць, каб атрымалі яе.

Доўга развітваліся ў парозе. Вера ледзь стрымлівалася, і толькі калі сціхлі на рыплівай сцежцы крокі, уткнулася ў падушку і дала волю слязам. (*Паводле С. Грахоўскага*)

183. Спішице, устаўляючы прапушчаныя літары. Пастаўце і раслумачце знакі прыпынку. Падзяліце тэкст на часткі. У кожнай частцы знайдзіце сказ, у якім заключана галоўная думка, і сказы, што яе развіваюць.

У ЛЯЎКАХ

Не згасла пам..ць народная пра паэта ў Л..ўках. І як лагодна п..радаецца ўспамін. Вось тут на беразе Дн..пра быў домік Янкі Купалы. Тут паэт жыў хадзіў па вузкіх сцежках і крутых б..рагах...

Зараз па гэтых м..сцінах праляглі турысцкія маршруты. Звініць дзіц..чыя галасы палаюць вогнішчы.

Людзі назаўжды ўдзячныя паэту. Яны не забываюцца на тое добрае што зрабіў ён для іх. (В. Рабкоў)

- Выпішыце складаназалежны сказ, зрабіце яго сінтаксічны разбор.
- Раствумачце напісанне прапушчаных літар *e*, *я*.
- Падкрэсліце слова, якія ўжываюцца замест назоўнікаў. Зрабіце іх марфалагічны разбор.

• Дома падрыхтуйце план і тэзісы паведамлення на тэму «Пясняр волі і думак народных». Пры падрыхтоўцы выкарыстайце матэрыял з біяграфіі паэта.

184. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль. Абгрунтуйце сваё меркаванне. Складзіце план і перакажыце змест.

ЭНТАМАЛОГІЯ

Энтамалогія — наука пра насекомых. Яна ўключае ў сябе цэлы комплекс дысцыплін, што вывучаюць жыццё і дзейнасць гэтых вельмі маленъкіх, але шматлікіх і разнастайных істот. У сучасны момант вучоныя апісалі каля мільёна відаў насекомых. Гэта значна перавышае колькасць відаў жывёл і раслін, якія існуюць на Зямлі.

У многіх краінах, асабліва афрыканскіх, фауна насекомых вывучана яшчэ недастаткова. Мяркуеца, што агульная колькасць відаў гэтых істот дасягае на нашай планеце паўтара мільёна.

Насекомымі заселены, па сутнасці, усе магчымыя сферы бытавання. Яны жывуць у вадзе, на зямлі, у глебе, паветры, паразітуюць на паверхні і ўнутры жывёл і раслін. Гэтыя невялічкія істоты выконваюць вялікую ролю ў кругавароце рэчываў і ва ўтварэнні біясфery Зямлі. Насекомыя істотна ўплываюць на жыццё і гаспадарчую дзейнасць чалавека. Яны садзейнічаюць гніенню арганічных астатак. Тым самым выконваюць ролю санітараў. («Навука і чалавецтва»)

• З дапамогай тлумачальнага слоўніка высветліце значэнне слоў і словазлучэнняў *дысцыпліна, фауна, сфера бытавання, паразітаваць, біясфера Зямлі, арганічныя астатакі*.

* Выпішыце складаназалежныя сказы. Вызначце іх сэнсава-стылістичную ролю. Сродкі сувязі частак абазначце графічна. Да якой часціны мовы адносяцца гэтыя слова? У якую частку сказа яны ўваходзяць?

185. Спішыце, расстаўце і растлумачце знакі прыпынку. Вызначце складаназалежныя сказы. Назавіце іх від. Абазначце графічна сродкі сувязі частак, расскажыце пра іх ролю і марфалагічную прыналежнасць.

ЯДАВІТЫ МЁД

Трэба памятаць што сярод кветкавага мёду ёсць і ядавіты. Выкарыстоўваць яго ў ежу небяспечна. Да ядавітага, або п'янага, адносіцца мёд які збираюць пчолы з кветак азалеі багуну анапіту і іншых раслін.

Раслінныя яды што пападаюць у арганізм «неімунізаваных» жывёл дзейнічаюць на цэнтр блукаючага нерва. Абуджэнне гэтага нерва ўзмацняе ці запавольвае скарачэнне сэрца да поўнага яго спынення.

Звычайна самі пчолы неадчувальныя да ядавітых рэчываў што ўтрымліваюцца ў кветках названых тут раслін. Менавіта гэтыя рэчывы часта абараняюць іх ад ворагаў. («Родная природа»)

- Запішыце назвы зёлак, якія растуць у вашай мясцовасці або якія вы ведаецце. Пабудуйце з гэтымі словамі сказы.
- Запішыце 3—5 слоў, якія называюць колеры або іх адценні. Утварыце слова злученні з гэтымі словамі, пабудуйце складаназалежныя сказы. Складзіце схемы пабудаваных сказаў.

186. Прачытайце. Вызначце асноўную думку тэксту, стыль і яго мэтанакіраванасць. Спішыце, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Падкрэсліце ключавыя слова.

НАЙВАЖНЕЙШЫЯ СКАРБЫ ДУХОЎНАЙ КУЛЬТУРЫ

Найлепш служыць сусветнай цывілізацыі той народ які ўмее і стараецца давесці сваё роднае да ўзору вышэйшай дасканаласці. Менавіта таму адукаваныя людзі заўсёды з павагай і пашанай ставіліся і ставяцца да нацыянальнага.

Вядома, найважнейшай жыццесцвярджальнай духоўной каштоўнасцю кожнага народа з'яўляецца яго родная мова. Яна фарміруе цэласны духоўны воблік нацыі асаблівасці інтэлекту і культуры кожнага чалавека. У структуры роднай мовы захаваліся сляды думак бацькоў дзядоў і прадзедаў іх жыццёвая псіхалогія і філософія. У сваёй мове вусна-паэтычнай творчасці гісторыі мастацкай і навуковай літаратуры

героях і сімвалах кожны народ сцвярджае і пакідае нашчадкам для наследавання сваё разуменне высакароднага каштоўнага і прыгожага. Тым самым ён уносіць уклад у сусветную скарбніцу духоўнай культуры, сцвярджае сябе як суб'ект гэтага працэсу, даказвае сваё права на існаванне ў вялікай шматгалосай сям'і дзяржаў і народаў.

Культурны чалавек аналітычна глядзіць на свет і на тое што робіцца ў ім. Гэта дапамагае яму правільна ацэніваць свае і чужыя думкі меркаванні учынкі імкненні жаданні і магчымасці.

У імклівым супярэчлівым дваццатым стагоддзі людзі парушылі шмат якія жыццесцвярджальныя духоўныя запаветы. Многія забыліся што такое сумленне дабрадзеянасць сорам страх перад Богам людзьмі і законам. Усё тое што аб'ядноўваецца ў прыгожым і высакародным слове — духоўнасць. (*Васіль Протчанка*)

● Знайдзіце складаназалежныя сказы, вызначце іх будову і значэнне, установіце іх ролю ў тэксце пэўнага стылю.

* Падрыхтуйцесь і зрабіце вуснае паведамленне на тэму «Народ і яго культура не могуць існаваць адзін без аднаго». Выкарыстоўвайце складаназалежныя сказы.

187. Спішыце, расстаўце і абгрунтуйце знакі прыпынку. Вызначце складаныя сказы, раскажыце пра іх будову і значэнне. У складаназалежных сказах графічна абазначце даданыя часткі, раскажыце пра сродкі іх сувязі з галоўнай часткай.

На нашай вуліцы — свята. Прыйшоў час якога чакалі доўгія гады. Ён прыйшоў разам з вясной і сонцам. Не жарты — Берлін акружаны. Там пачаліся вулічныя баі а мы спяшаємся на Эльбу.

Хлопцы як памаладзелі яшчэ больш зблізліся. За Эльбай ціха. Мы ўжо забыліся што такое нямецкія бамбёжкі. Неба чыстае а над галавой замест самалётаў кружаць жаўранкі. Сапраўдныя вясёлыя яны заклікаюць вясну якая ідзе ва ўсёй велічы. На лугавінах каля ракі зялёны травянны дыван усеяны жоўтымі і белымі кветкамі. Так і хацелася крыкнуць што зямля кветкамі нас сустракае. (*P. Няхай*)

● Раскажыце, пра якую вясну паведамляеца ў тэксце, што вы пра яе ведаец?

188. Прачытайце тэкст. Падзяліце яго на сэнсавыя часткі. Выпішыце складаныя сказы. Абазначце графічна сродкі сувязі частак. Вызначце від даданых частак, падкрэсліце іх так, як падкрэсліваюцца члены сказа з адпаведным значэннем.

НАЧЛЕГ НА ВОЗЕРЫ

З дзядзькам Сцяпанам мы ляжым на беразе невялікага азярца. Зырчыць агонь, сіпіць сыраватымі вярбовымі сукамі. Ужо далёка за поўнач. На tym беразе, дзе вёска, ніводнага агенъчыка. Нядайна патух і той, апошні, у Адэльчынай хаце. Мусіць, заходзіў на некалькі хвілін павячэрাць яе муж.

Толькі на гэтым баку, дзе недалёка чыгунка і раз-пораз ляскочуць цягнікі, слаба цьмее на пераездзе чырвонае вока.

Сырым альховым кійком я паварушваю вогнішча, і яно страляе іскрамі. Разам з дымам іскры роўна ляцяць уверх і дзесь там ціха згасаюць у цемрадзі. Падсохлыя сукі абхоплівае полымя, і яны ўраз чарнеюць і роўна гараць. Здаецца, што цемната вакол гусцее. (*A. Дзяятлаў*)

● Перакажыце змест тэксту. Выкарыстоўвайце выпісаныя складаныя сказы.

189. Прачытайце тэкст, дайце загаловак. Вызначце яго стыль і жанр. Выпішыце складаназалежныя сказы і падкрэсліце іх даданыя часткі як члены сказа. Абазначце графічна сродкі сувязі частак.

Работа ў школе наладзілася. Малады настаўнік укладаў сваю душу і сэрца. Кароткія зімнія дні праходзілі вельмі хутка. Іх не хапала на тое, каб як след правесці работу. Як толькі добра развіднелася і была магчымасць весці лекцыі, Лабановіч ішоў у школу, размеркаваўшы сваю работу між чатырох груп.

Многа патрабавалася ўмення на тое, каб кожная група была занята і не сядзела без работы. Многа трэба было прыкласці намаганняў, каб кожная група была зацікаўлена ў сваёй працы.

Удзень вучні распускаліся на паўтары гадзіны для абеду. Пасля лекцыі зноў ішлі вучыцца да самага вечара, пакуль не цямнела.

Маладых сіл было многа. Здавалася, ніколі не вычарпаеш іх. Расходаваліся яны так, як расходуе з восені заможны,

але маладасведчаны і непрактичны гаспадар багаты збор ад свае нівы. (*Паводле Якуба Коласа*)

- Перакажыце змест тэксту, выкарыстоўваючы выпісаныя сказы.
- Скажыце, чаму аўтар надае больш увагі: апісанню працы ці адносін да яе настаўніка.

* 190. Прачытайце верш. Вызначце яго асноўную думку і сродкі, з дапамогай якіх яна выражаетца. Спішыце, расстаўце і аргументуйце знакі прыпынку.

Устань світанкам выйдзі ціха
Дзесь пад асінкамі прысядзь
І ўбачыш як з ласём ласіха
Над ласянятакам трымцяць.
І ўбачыш як да траў нястрымна
Струменьчык выб'еца з глыбінь.
І раптам нешта ў сэрцы грымне...
І гэта будзе шчасцю гімн!

K. Кірзенка

- Вызначце складаныя сказы, устанавіце іх тып.
- Падкрэсліце слова з зычнымі [д], [дз'], [н], [н'], [т], [п'], растлумачце іх вымаўленне і правапіс.

191. Прачытайце, дайце загаловак тэксту. Вызначце яго стыль і жанр. Выпішыце выдзеленыя слова і слова злучэнні. Растворыце іх сэнс з дапамогай слоўніка.

Васіль Быкаў — **страсны**, нават **жорсткі** паводле пісьма, реаліст, калі ён узнаўляе абставіны бою, усю атмасферу вайны. Гэты самы Быкаў — дзіўным чынам **«рамантык»** у сваёй схільнасці да **крайніх кантрастаў** дабра і зла, святла і ценю. Усё гэта можна растворыць, калі мець на ўвазе той маральны **максімалізм**, які стварае агульную атмасферу ў большасці аповесцей Быкава. Але ў гэтым заўважаецца праяўленне чагосці, што выходзіць за рамкі творчасці аднаго Васіля Быкава і складае ўжо асаблівасць сучаснай беларускай прозы ўвогуле. (*A. Адамовіч*)

- Выпішыце складаназалежныя сказы. Параўнайце. Скажыце, што ў іх агульнае і чым яны адрозніваюцца. Вызначце іх сэнсава-стылістичную ролю. Аргументуйце свае меркаванне.

192. Уважліва прачытайце, што азначае паняцце «нарыс».

Нарыс — невялікі літаратурны твор, у аснове якога ляжаць рэальныя факты з жыцця і дзейнасці цікаўных людзей — рабочых, сялян, дзеячаў науки, культуры, адукаты і інш.

Падрыхтуйцеся і напішыце нарыс пра Васіля Быкава.

Выкарыстайце матэрыялы практыкаванняў 140, 148, 191.

193. Прачытайце тэкст, спішыце, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Абазначце складаназлучаныя сказы лічбай 1, складаназалежныя — лічбай 2. Вызначце від даданай часткі. Абгрунтуйце свой выбар.

КАРМА

У самым паўднёва-ўсходнім кутку Гомельшчыны дзе Добрушскі раён мяжуецца з Браншчынай і Чарнігаўшчынай знаходзіцца старадаўняя вёска Карма. Менавіта тут 30 студзеня 1921 года нарадзіўся Іван Пятровіч Шамякін — вядомы беларускі пісьменнік.

Коліс сюды падыходзілі лясы князя Паскевіча але адразу пасля скасавання панішчыны купцы пачалі няшчадна секчы і вывозіць чыгункаю дрэвы. Таму сінія бары хутка адступілі на поўнач а вакол Кармы раскінуліся палеткі і зялёныя лугі.

Карма — вёска вялікая і малазямельная. Калі секлі лясы ў ваколіцах сякая-такая капейка перападала тутэйшаму люду. Але ўжо ў канцы дзвесятнаццатага стагоддзя мясцовыя жыхары пацягнуліся хто куды. Адны перабраліся ў Гомель а іншыя ў Навазыбукаў ці Бранск. Шмат хто падаўся ў Чарнігаў або Кіеў і Данбас. Зямлі ў Карме на ўсіх не хапала, а людзям трэба было жыць. (*Паводле С. Александровіча*)

194. Прачытайце. Вызначце асноўную думку верша. Спішыце, расстаўце і абгрунтуйце знакі прыпынку.

ПЕРАПРАВА

Крыху шкада таго што засталося
На скрыжаваннях дзён вятроў і рэк.
А сэрца зноў такіх нябёсаў просіць
Якім бы я спатрэбіўся навек.

На пераправе гэтай я паверыў
Што развітаўся з пошлай драбязой.
Знікае ў цёплым дыме ціхі бераг
Зарослы да вачэй сівой лазой.

П. Панчанка

* Абазначце даданую частку ў складаназалежных сказах. Вызначце яе месца ў адносінах да галоўнай часткі і сэнсава-стылістичную ролю.

195. Спішыце сказы, расстаўляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце даданыя часткі ў складаназалежных сказах. Абазначце графічна сродкі сувязі, зрабіце іх марфалагічны разбор.

1. Дзяўчата каханыя вершаў маіх герайні прабачце мне сёння што я легкадумна не раз вадзіў за сабою па фронце па снах па краіне а ўсё ж не даводзіў да шчасця канкрэтнага вас. 2. Чуваць, як дыша вераснем зара па ўсей зямлі, што ў вечаровым дыме. 3. Навекі слава тым, што ў полі ратным загінулі за родныя палі за наш народ за лёс народаў братніх за дзень наступны ўсяе зямлі. (*П. Панчанка*)

* Вызначце тэму і асноўную думку кожнага сказа.

196. Спішыце. Растворыце знакі прыпынку. Падкрэсліце словазлу-чэнні, якімі аўтар называе Мінск. Вызначце іх сэнсава-стылістичную ролю ў тэксле.

РОДНЫ МІНСК


Я кожны дзень хаджу на спатканне з табою, мой родны горад, хаджу і слухаю, як шапочка лісце ў Купалаўскім скверы, як шумяць над Свіслаччу вербы, як весела смяюцца і співаюць закаханыя пары. Іду, успамінаю, думаю і гавару з табою, горад маёй маладосці і сталасці, горад маіх на-дзей і летуценняў. Ды хіба толькі маіх? Кожны, хто адной-чы сустракаўся з табою, палюбіў і запомніў твае прастор-ныя праспекты і ўтульныя плошчы, твае светлыя магістра-лі і ціхія бульвары з дыванамі самых яскравых і водарных кветак, твае блакітныя світанні і пурпуровыя заходы. (*C. Грахоўскі*)

• Выпішыце складаназалежныя сказы, расскажыце пра іх будову. Вызначце сэнсава-граматычную ролю даданых частак. Назавіце сродкі іх сувязі.

• Выпішыце дзеясловы, якія абазначаюць дзеянні, што належашць асобе, пра якую паведамляеца ў тэксле.

§ 22. СКЛАДАНА ЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ З ДАДАНЫМІ АКАЛІЧНАСНЫМІ ЧАСТКАМІ

► 197. Разгледзьце схему, а потым прачытайце складаназалежныя сказы. Высветліце, якія значэнні выражаюць іх даданыя часткі.



1. Ігнатовічу прыемна было слухаць Максіма, бо ў душы ён падтрымліваў галоўнага архітэктара. (*Шам.*) 2. Калі суцішаецца дзённая спёка, на луг вечаровы кладзецца туман. (*Бур.*) 3. Алень спружыніста падскочыў, нібы хацеў дастаць рагамі сонца. (*Парх.*) 4. Між двух астраўкоў Янка выгнаў човен на раку і зноў паглядзеў туды, дзе не так даўно стаяла воблачка. (*Лупс.*) 5. Калі б не дапамога танкістай, Міколу з Таняй цяжка было б выканаць заданне. (*Н.*) 6. Так загуста насыпана месяцаў у бяздонную прорву вод, што не пройдзе ніяк, не памесціцца сярод гэтых вод параход. (*Панч.*) 7. Наш завадатар-журавель так лёгка падскокваў, што, здавалася, не кранаўся зямлі. (*Заз.*) 8. Нарадзілася ма́ра, як песня, каб лящець у нязведенны шлях. (*Панч.*) 9. Хоць плынь ракі зрабілася яшчэ мацнейшая, процілеглы бераг набліжаўся. (*Лупс.*)

Даданыя акалічнасныя часткі ў складаназалежных сказах выконваюць сэнсава-граматычную ролю, падобную той, што і акалічнасці ў простых сказах. Звычайна яны адносяцца да ўсёй галоўнай часткі. Паясняючы галоўную частку, яны ўдакладняюць месца, час, умову, прычыну, мэту і спосаб дзеяння, якое названа саставам выказніка, і адказваюць на пытанні дзе? куды? калі? па якой прычыне? чаму? і інш. Адносіны паміж часткамі ў складаназалежных сказах з акалічнаснымі даданымі часткамі афармляюцца з дапамогай падпарадковальныхных

злучнікаў або злучальных слоў як пры ўдзеле ўказальных займennікаў і прыслоўяў у галоўнай частцы, так і без іх. Гэты вывад можна пацвердзіць, прааналізаваўшы сказы:

1. [Дружба сапраўдная пачынаецца тады], (*(калі)* людзі як мае быць ведаюць адзін аднаго). (К. Ч.) 2. [Мусіць, яна не была б такая прыгожая, італьянская зямля], (*(калі б)* не абрабілі, не аздобілі яе сваім потам і рукамі працаўтыя людзі). (І. М.) 3. [На першым «Салюце» экіпажу трэба было самому арыентаваць станцыю на Сонца], (*(каб)* сонечныя батарэі маглі працаўваць з максімальнай аддачай). (П. Кл.)

У выніку аналізу мы пераканаемся, што ў першым сказе сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі афармляюцца пры дапамозе злучальнага і ўказальнага слоў, у другім і трэцім — пры дапамозе падпарадковальных злучнікаў.

Даданыя акалічнасныя часткі аддзяляюцца ад галоўнай коскай, калі стаяць перад галоўнай або пасля яе (сказы 1, 2, 3). Калі даданыя акалічнасныя часткі стаяць у сярэдзіне галоўнай часткі, то яны выдзяляюцца коскамі з абодвух бакоў: 1. [Паблізу, (*(дзе)* заходзілася розныя пчаллярскія прылады), нас сустрэў гаспадар пасекі]. (Парх.) 2. [Генадзь і Мікола хутка адшукалі рэчышча і паволі, (*(каб)* не пашкодзіць днішча лодкі), пайшли ўверх, супраць цячэння]. (Парх.)

● Адкажыце на пытанні:

Якую сэнсава-граматычную ролю выконваюць акалічнасныя даданыя часткі ў складаназалежных сказах?

На што яны могуць указваць?

На якія пытанні яны адказваюць?

198. Выпішыце складаназалежныя сказы з акалічнаснымі даданымі часткамі. Пастаўце пытанне да даданай часткі. Раствумачце знакі прыпынку.

Башлыкоў выехаў з Юравіч зацемна з такім разлікам, каб дабрацца да Алешнікаў у **самым белым ранку**. Калі

яго вазок узніяўся на гару, уся шырокая раўніна паказалася шэрай, непраніклівай.

Каля Вадовіч, як ён і спадзяваўся, стала прыкметна раз-відняцца. Са шляху Башлыкоў мімаволі неспакойна і востра зірнуў туды, дзе павінна была быць глінішчанская школа. **Спадзяваўся ўбачыць** агенъчык з акон, але яго не было. Магчыма, закрывала поле.

Толькі развіднела, калі ён выйшаў з вазка каля сельсавета. У сельсавецце быў адзін дзяжурны. Ён, відаць, драмаў перад гэтym. Калі Башлыкоў, моцна грукаючы ботамі, абіваючы снег, ступіў у пакой, дзяжурны **сустрэў яго вінавата**. (*I. Мележ*)

● Запішыце сіонімы і сінанімічныя выразы, блізкія па сэнсе да выдзеленых словазлучэнняў, пабудуйце з імі складаназалежныя сказы.

199. Дапішыце сказы так, каб яны сталі складаназалежнымі з акалічнаснымі даданымі часткамі. Даданыя часткі абазначце. Пастаўце да іх пытанні.

1. Калі мы выйшлі з лесу, 2. Я абавязкова паступлю вучыцца туды, 3. Мы дружна працавалі, 4. Я ча-каў, 5. Каб быць добрым пілотам,

● Абазначце графічна сродкі сувязі, а таксама ўкажыце, што паясняе даданая частка — слова, словазлучэнне або ўсю галоўную частку.

Віды акалічнасных даданых частак і іх прыметы

► **200.** Выкарыстоўваючы табліцу, падрыхтуйцесь і раскажыце аб акалічнасных даданых частках складаназалежных сказай па плане.

План

1. Від даданай часткі.
2. Сродкі сувязі з галоўнай часткай.
3. Пытанні.
4. Прыйклады.

Від даданай часткі	Сродкі сувязі з галоўнай часткай	Пытанні	Прыклады
месца	<i>дзе, куды, адкуль</i>	д з е? к у д ы? а д к у л ь?	<i>Дзе каза рогам, там жытва стогам.</i> (Пр.)
часу	<i>калі, пакуль, пасля таго як і інш.</i>	ка л і? з я к о га часу? да якога часу?	<i>Калі партызаны мінулі Сушкава, дорога пайшла полем.</i> (І. Пт.)
умовы	<i>калі, каб</i>	п р y я к о й у м о в e?	<i>Калі б сабраць усе паты, праз акіян ляглі б масты.</i> (Грах.)
прычыны	<i>таму што, бо, па прычыне таго што</i>	ч а м у? п а я к о й п р y ч y н e?	<i>Весяляцца старыя і дзеткі, што прыбытак ад працы ў іх гэткі.</i> (Куп.)
мэты	<i>каб, для таго каб</i>	д л я ч а г о? з я к о й м э т а й?	<i>А каб агонь душы не згас, няхай жыве ў кожным з нас хлапчук вясёлы і ласкавы.</i> (Грах.)
уступаль-ныя	<i>хоць (хаця), нягледзячы на тое і інш.</i>	н я г л е д з я чы на ш т o?	<i>Хоць заплаціць прыходзіцца дорага, затое ж ехаць будзе выгадна.</i> (К-с)
параў-нальныя	<i>як, нібы, бы, быццам і інш.</i>	я к?	<i>Усё зацвіло, загаманіла, бы жыватворчая тут сіла ад сну прыроду абудзіла.</i> (К-с)
спосабу дзеяння	<i>што, як і інш.</i>	я к? я к і м чы на м?	<i>У іншых месцах хмель так абкручваў алешину, так спавіваў ле, што дрэва не вытрымлівала — памірала.</i> (Парх.)
меры і ступені	<i>як, што, нібы і інш.</i>	я к д о б р а? у я к о й м е р ы?	<i>Алесь апісаў партрэт свайго сябра так дасканала, як гэта робяць сапраўдныя журналісты.</i>

201. Запішыце сказы пад дыктоўку. Раствумачце знакі прыпынку. Вызначце будову і значэнне сказаў, а затым перабудуйце іх у склада- назалежныя з акаличнаснымі даданымі часткамі.

1. Нарэшце прыйшла доўгачаканая вясна, і лес напоўніўся дзівоснымі птушынамі галасамі. 2. Прыходзіла звонкае лецейка, і ў вёску на свежае паветра, маладую бульбу, сонца і цішыню наяджала шмат гараджан. 3. Восенню над вёскай кружылі чародкі ластавак, праляталі шнурыв журавоў, дзікіх качак і гусей. 4. Наступалі цёплыя вечары, і з навакольных вёсак у палатачны гарадок даносіліся маладыя звонкія галасы.

202. Запішыце сказы, расстаўце і аргументуйце знакі прыпынку. Зрабіце сінтаксічны разбор сказаў.

1. Калі зярнты праасталі расла і радасць у грудзях. (Е. Л.) 2. Той лясок невысок дзе бярозавы сок веснім сонечным днём лъецца ў звонкае дно. (А. Л.) 3. Бачу я дарогу тую па якой юнацтва йшло. (Ал.) 4. Пра тое як хадзілі ў бежанцы помніла яшчэ амаль палова вёскі. (Араб.) 5. Мы ціха-ціха гаворым каб нават сон не пачуў. (Е. Л.)

§ 23. СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ З ДАДАНЫМІ ЧАСТКАМІ МЕСЦА, ЧАСУ, УМОВЫ

Даданыя часткі месца, часу, умовы ўказваюць адпаведна на месца, час або ўмову дзеяння, названага ў галоўнай частцы саставам выказніка. Іх адносіны з гэтай часткай афармляюцца з дапамогай падпрадкаўальных злучнікаў ці злучальных слоў як з удзелам суадносных указальных займеннікаў ці прыслоўяў у галоўнай частцы, так і без іх.

З а ў в а г а. Даданыя часткі месца і часу могуць ужывацца для ўдакладнення акаличнасцей месца і часу.

Даданыя часткі месца адказваюць на пытанні дзе? куды? адкуль?: [Там, (дзе дарогі з берага сыходзіліся ў адну і ўздымаліся на шашу), Макоўчыку давялося спыніцца]. (І. М.) [Жыта красуе], (дзе раней было непраходнае балота). (Асіп.)

Даданыя часткі часу адказваюць на пытанні калі? як доўга? з якога часу? да якога часу?: (*Пакуль твой боль маім не стане болем*), [*датуль не загартуеца радок*]. (Грах.) [*Вярнуліся дамоў позна*], (*калі ўжо сонца паднялося над лесам, высушыла расу*). (Хадк.)

Даданыя часткі ўмовы адказваюць на пытанне пры якой умове?: (*Калі б не зналі мы пра спады*), [*не быў бы величны ўзлёт*]. (Неп.) Значэнне ўмовы ў даданых частках складаназалежных сказаў нярэдка пераплятаецца са значэннем часу: [*Тужыць, браток, не маём часу*], (*калі з клопатамі ідзе з палёў вільготных да калгаса сяўбы вясновай рупны дзень*). (Панч.)

203. Знайдзіце складаназалежныя сказы, падкрэсліце ў іх граматычныя асновы, вызначце від даданай часткі.

1. О, як лёгка было б працаўаць настаўнікам, каб навокал зніклі гультаі, дармаеды, п'янюгі, зладзеі, дэмагогі, хлусы, ханжы. (*Шам.*) 2. Я павольна крочу туды, дзе гай спавіў зялёны дым. (*Панч.*) 3. Паслухаць бы драздоў свістанне ў час ружовага світання, калі цяжкі мядзведзь з бярлогі высоўвае на сонца нос. (*Панч.*) 4. Гудуць пад коламі масты, дзе перакінуў кладку ты. (*Грах.*) 5. Красуе жыта і авёс, што ты за пазухай прынёс на ляды ў даўнюю вясну, на колішнюю цаліну. (*Грах.*)

204. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку. Абазначце складаназалежныя сказы, вызначце іх від. Пабудуйце схемы, назавіце, да чаго і з дамогай якіх сродкаў далучаеца даданая частка ў кожным сказе.

ГЛЫБКАЯ ВОСЕНЬ

Непрыкметна адыходзілі светлыя і спакойныя вераснёўскія дні. Яшчэ не пачаліся дажджы касыя з хлёсткім пранізлівым ветрам калі на цэлыя суткі шарэе прыпадае да зямлі цяжкае неба. Стомлена самлела выстойліваліся на сонцы бярозы клёны асіннік у барвовым чырвоным жоўтым лісці налітым густым свежым **весенскім** сокам. Страшна было падумаць пра лістабой які за адну ноч абкалоціць разнясе па свеце дарагую залатую плату за пражытую радасць

зялёнага лісціка за дабрату **чэрвеньскай** зорнай цішыні за **жнівеньскі** водар жытнёвых палеткаў. (A. Жук)

- Раствумачце напісанне **в** перад **-ск-** у выдзеленых прыметніках.

*** 205.** Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль і мэтанакіраванасць. Дайце загаловак. Падзяліце тэкст на часткі. Вызначце ключавыя сказы і слова ў кожнай частцы.

Дакладныя межы летапіснай Літвы даволі пераканаўча вызначыў Мікола Ермаловіч у сваёй кнізе «Па слядах аднаго міфа». На яго думку, племя літва было балцкага паходжання. Па сведчанні ж іншых, літва не балцкага і нават не угра-фінскага, як гэта лічыць Іван Ласкоў, а славянскага паходжання. Так, чэшскі даследчык П. Шафарык сцвярджае, што слова «літва» — гэта скажонае «лютва». Славянскае ж племя велеты-люцічы добра вядома гісторыкам, і рассялялася яно таксама на тэрыторыях Гродзеншчыны і Віленшчыны.

Пазней, калі пачалося ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага, літва асімілявалася з іншымі славянскімі плямёнамі: крывічамі, дрыгавічамі, утварыўшы сучасных беларусаў. Сведчаннем таго, што люцічы-літва былі народы з мовай, блізкай да суседніх народаў, з'яўляеца тое, што іх мова стала дзяржаўнай у Вялікім княстве Літоўскім. Зараз яна завецца старабеларускай. (A. Астапенка)

• Выпішице складаныя сказы, раскажыце пра іх будову і значэнне. Падкрэсліце граматычныя асновы, растворумачце знакі прыпынку.

206. Прачытайце і прааналізуйце змест тэксту. Вызначце яго лагічныя часткі. Выпішице складаныя сказы, растворумачце іх будову і значэнне.

ВЯРТАННЕ

Максім прыйшоў на гарадскую кватэру гадзін у **адзінаццаць**. Памыўся, надзеў халат, сеў за рабочы стол, дастаў даўно зробленыя эскізы партызанскага мемарыяла. І як бы цудадзейна ператварыўся, быццам змыў усё мылам і вадой. Знікла трывога, згрызоты сумлення, неспакой, **незадаволенасць**. Нібы раптам усё, што некалі было сарвана ўраганам, пасля вірлівага кружэння ў прасторы вярнулася на сваё месца. Нават кватэра, якая ў апошні час здавалася **ненавіснай**, зноў

зрабілася ўтульнай, сваёй, **неабходнай** для працы і адпачынку. Здзівіўся, чаму ён не хацеў заходзіць сюды, у сваю кватэру? Неразумна. Усё ж тут, як і на дачы, зроблена яго рукамі...

Некалі найменшы пакой у кватэры быў яго кабінетам. Але пасля таго як падрасла дачка, яго непрыкметна выціснулі. Тады ён заказаў мэблю для пакоя, які называлі залай, па ўласным праекце, спалучыўшы прадметы сталоўкі і кабінета. Стол быў вялікі, складаны, універсальны — выконваў мноства функцый. Цяпер ён быў рабочым сталом архітэктора. (*I. Шамякін*)

- Зрабіце спачатку марфемны, а затым словаўтаральны разбор выдзеленых слоў.
- Знайдзіце займеннікі, якія ў сказе выконваюць ролю падпарадковальных злучнікаў. Абазначце, якімі членамі сказа яны з'яўляюцца.

207. Прачытайце тэкст. Складзіце план і перакажыце змест. Выкарыстоўвайце ключавыя слова. Спішице, расстаўце і растлумачце знакі прыпынку.

МАЯ РАДЗІМА

Я ўраджэнец той часткі Беларусі якая ляжыць на Дняпры. Люблю Беларускае Палессе і казачна мяккую Навагрудчыну і адзінную ў свеце Белавежу і суровую прыгажосць паўночнага азёрнага краю. Іх нельга аддзяліць ад мяне. Але ў Прыдняпроўі мне неяк больш прытульна.

На Украіне берагі Дняпра нагія а тут яны ўсе ў лясах курганах у вёсках на ўзгорках у садах у забытых гарадзішчах густа ўкрытых шыпшынаю і чартапалахам у запушчаных парках.

Калі раніцаю плывеш на чаўне праз рачны туман і бачыш след за галавою выдры адчуванне шчасця адзінства з гэтай зямлёй і любоў да яе перапаўняюць цябе. (*У. Караткевіч*)

- Растлумачце правапіс вялікай літары і дапоўніце іншымі прыкладамі.
- Абазначце графічна сродкі сувязі сэнсава-граматычных частак у складаназалежных сказах.

*** 208.** Прачытайце. Дайце загаловак тэксту. Спішице. Вызначце ключавыя слова.

Знайдзіце і графічна абазначце складаныя сказы. У складаназалежных сказах выдзеліце даданыя часткі, улічваючы іх граматычнае зна-

чэнне. Раскажыце, якую сэнсава-граматычную ролю яны выконваюць у складаным сказе.

Маці не раз казала: хто коней мяняе, у таго хамут гуляе. Бацька не верыў гэтай прымаўцы. Ён вельмі часта мяняў коней. Раней ў нас быў чырвоны, лысы, таўставаты ардэн, якога бацька купіў у Слуцку. Я вельмі любіў нашага лысага, рахманага, высокага каня. Калі мне трэба было сесці на яго, дык ён нагінаў галаву. Я садзіўся яму на шыю, і ён уздымаў галаву, кідаў мяне на сваю шырокую гладкую спіну. Хутка бацька памяняў ардэна на Бурана. У прыдачу за Бурана ён даў цыганам мяшок аўса, баранчыка і кавалак сала.

Калі цыганы ўжо хацелі весці з двара лысага, я крадком выскуб пасмачку з ягонай шаўкавітай грывы. Доўга хаваў тую пасмачку ў хляве, у шчыліне сцяны. Бывала, дастану агністых валасы грывы, пазіраю на іх — і, здаецца, зноў бачу лысага. Зноў ён нагінае мне сваю шыю, зноў ускідвае мяне на сваю щёплую, шырокую спіну.

Ці палюблю я так моцна Бурана, нашага новага каня? Ён чорны, як той цыган, што прывёў яго нам. Доўгая, валакністая чорная грыва, чорны тонкі хвост, стройныя, сухаватыя ногі, а капыты белыя, купчастыя, моцныя, звонкія. Пыса ў яго аксамітная, шыя нібы лебядзіная, тонкая, харошая.

Конь — агонь! Як жа мне не палюбіць такога? (*Паводле А. Бялевіча*)

● Падрыхтуйце нататку ў газету (школьную, гарадскую) пра свойскіх жывёл.

* 209. Размясціце сказы ў такім парадку, каб атрымаўся тэкст на тэму «На вайнене як на вайнене». Пачынайце яго прапанаваным першым сказам. Тэкст запішыце. У складаназалежных сказах падкрэсліце даныя часткі ў адпаведнасці з тым, якую сінтаксічную ролю яны выконваюць. Абазначце графічна сродкі сувязі.

1. Уткнуўшыся тварам у снег і нічога не бачачы навокал, Антон і Зоська прapaўзлі з паўкіламетра.
2. З усіх сілы перабіраючы рукамі і размолваючы каленямі гразь пад снегам, яна, сціскаючы зубы ад болю, кінулася за Антонам.
3. Прabірацца па яшчэ незамёрзлым балоце было цяжка.
4. Дзяяўчыне пачало ўжо здавацца, што яна болей не вытрывае.
5. У грудзяx яе гарэла ад стомы, а спіна, плечы і жывот абліваліся ліпкім гарачым потам.
6. Адчуваючы блізкую,

затоеную да пары небяспеку, яна разумела, што трэба рухацца далей. 7. Яна ўзрадавалася нечаканаму перапынку, але сяржант, азірнуўшыся, ярасным шэптам загадаў бегчы наперад. 8. Збоку пачаліся рэдзен'кія кусцікі. 9. Здаецца, ужо недалёка быў хвойнік, калі дзяўчына ледзь не налезла ў канаве на нерухомы Антонаў бот і сама знерухомела таксама. 10. Боты Антона замільгацелі з такой хуткасцю, што Зоська адстала. (*Паводле В. Быкава*)

- Параўнайце складзены вамі тэкст з аўтарскім.
- Вызначце, ці вытрыманы парадак размяшчэння сказаў у складзеным вамі тэксле.

210. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку. Графічна абазначце складаныя сказы і межы іх частак.

Знайдзіце сказ, у якім можна памяняць месца даданай часткі. Раскажыце пра значэнне і будову гэтага сказа.

ПАРА РАНІШНІХ ТУМАНАЎ

Калі пачынаецца пара ранішніх туманаў усё тады падуладна цішыні журботнай доўгай як роздум чалавека над пражытым жыццём. У гэту пару маладое некалі звонкае рэха коціцца па прывялай траве слабее ў густых прырэчных туманах і гукі здаюцца такімі ціхімі нібы прыляцелі аднекуль здалёку. У такія раніцы не хочацца спяшацца. Хочацца ісці паволі ўдыхаць вільготнае паветра якое пахне маладою незакусцелую рунню. (*А. Жук*)

- Растворыце сэнс загалоўка.

§ 24. СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ З ДАДАНЫМІ ЧАСТКАМІ ПРЫЧЫНЫ, МЭТЫ

Даданай часткай прычыны называюць частку складаназалежнага сказа, якая, паясняючы галоўную, указвае на прычыну дзеяння і адказвае на пытанні чаму? з якой прычыны? Яе адносіны з галоўнай часткай афармляюцца з дапамогай падпарадковальных злучнікаў *бо, таму што, што:* [*Можа ад таго, (што) яму так даліся ўчараашнія дзень і нач*), *Башлыкоў так хутка пачаў зноў нервавацца*]. (*I. M.*)

Даданай часткай мэты называюць частку складаназалежнага сказа, якая, паясняючы галоўную, указвае на мэту дзеяння і адказвае на пытанні д ля чаго? з якой мэтай? Яе адносіны з галоўнай часткай афармляюцца з дапамогай падпарадковальных злучнікаў **каб**, **для таго каб**: [Іншы раз мне хацелася вучыцца на ляснічага], (**каб** садзіць сосны і бярозы, слухаць спеў звонкіх лясных птушак). (І. Н.)

211. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль. Назавіце прыметы, харэктэрныя гэтаму стылю. Дайце тэксту загаловак. Прыдумайце канцоўку. Складзіце план, перакажыце змест.

Выпішыце складаназалежныя сказы з даданымі часткамі мэты.

Вечарам 17 лістапада ў аэрапорце Мінск-1 дзяжурый лётчык Станіслаў Сідарэнка. Вядома, дзяжурсты бываюць розныя. Іншы раз даводзілася рабіць некалькі вылетаў, каб своечасова аказаць дапамогу цяжкахворым. На гэты раз ёсё, здаецца, было спакойна.

Неўзабаве паступіў загад: тэрмінова даставіць хірурга ў адзін з раённых гарадкоў. Станіслаў зайшоў на метэастансцую, каб азнаёміцца з прагнозам надвор'я. Затым ён завёў матор, каб праверыць рухавік. Праз 35 хвілін былі ўжо на месцы прызначэння. Хірург агледзеў хворага і вырашыў везці яго ў Мінск. Лётчык дапамог урачу пасадзіць чалавека ў санітарны самалёт, а сам сеў у кабіну. Машына пачала набіраць вышыню. Пад крылом было балота. Толькі злева віднелася шырокая заасфальтаваная дарожка.

У гэты момант нешта здарылася з маторам. Сідарэнка адчуваў, што рухавік спыняецца. А вышыня ўсяго трывалаць метраў... (З газеты)

212. Выпішыце спачатку простыя сказы, затым складаныя. Вызначце будову і значэнне сказаў. Расстаўце і абраўтуйце знакі прыпынку.

1. Гудуць паводкай **Прыпяць** і Стакод, і на світанні ў туманны Тураў прыходзіць першы белы параход. (Грах.)
2. Сняжыначкі-пушыначкі ляцелі матылькамі над хмызамі над шызымі дыміліся дымкамі. (Бяд.)
3. Дай паэзія меч прамяністы слова-гарт слова-кліч слова-бой! (П.)
4. Хвалуюць душу мне жаданні і надзеі бо шмат яшчэ імкненняў у

душы. (К. Б.) 5. Прайшло столькі гадоў ад тае ночы а прыгожы лётчык здаецца Міхаліне і зараз сядзіць вось тут у купэ на табурэтцы з другога боку вагоннага століка і кідае даверлівы позірк на гаспадыню. (Пальч.) 6. Яшчэ не знайдзе-на мерка каб веру людскую змераць. (П. М.) 7. Над гарадком вісіць чысты, празрысты **месяц** які пасылае на зямлю сваё таямнічае свято. (І. Н.) 8. Мікалай Цішкевіч вырашыў прыкладці ўсе намаганні каб перайначыць ранейшы ход свайго жыцця. (К. Ч.) 9. Каб трапіць на другі бераг ракі неабходна было знайсці лодку. (Шам.) 10. На сваіх трапятках лёгkих крыльцах прынеслі снегіры мяцельную зіму з далёкай тайгі ў нашу вёску. (Бял.) 11. Трэба было спяшацца бо набліжалася навальніца. (Лупс.)

● Растлумачце напісанне **я ў** выдзеленых словах. Падбярыце некалькі слоў, якія падпарадкоўваюцца гэтаму правілу. Прыдумайце з імі складаныя сказы.

213. Прачытайте тэкст, вызначце яго стыль і тып. Растлумачце значэнні выдзеленых слоў і словазлучэнняў.

Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку.

Яўгену Шымановічу падабаюцца мэтанакіраваныя людзі таму што сам ён з такой **кагорты**. Калі **што-небудзь дзелавое** засядзе ў галаве не адмахнецца, настойліва будзе дабівацца вырашэння. Не раз такое здаралася.

Патрэбна сказаць што іншы з **канструктараў** часам бывае занадта **самаўпэўнены**. Зробяць па яго чарцяжах станок і ён лічыць яго самым **арыгінальным**. Ёсць і такія людзі што вельмі скептычна ставяцца да розных новаўвядзенняў, рацыяналізатарскіх прапаноў. Яўген Лявонцьевіч не з такіх. Хоць і раілі яму іншы раз пайсці на **кампраміс** адступіцца ад **вынашанай** ідэі не згаджаўся. Галоўнае для яго — ка-рысьць для справы. Калі бачыць што яго раашэнне лепшае не зважае на аўтарытэты. Абавязкова дабіваецца свайго. Чалавек з цэльным мэтанакіраваным харектарам, Яўген і цягнецца да падобных да сябе людзей. (А. Астрэйка)

● Графічна абазначце складаныя сказы, вызначце іх будову і значэнне. Пабудуйце схемы.

● Складзіце самастойна па два сказы, якія адпавядаюць кожнай з пабудаваных схем.

214. Прачытайце. Знайдзіце ключавыя сказы і слова. Падзяліце тэкст на часткі, складзіце план.

У ДАРОЗЕ

У той дзень я сабраўся ехаць на Князь-возера, бо даўно хацеў пабачыць гэты цуд прыроды. Мабыць, н..ма іншага такога месца на Палессі, пра якое складзена столькі л..г..нд. Да жаданага месца было далёка. Дарога ішла пол..м. На ім цвіла бульба, а далей калыхалася жыта, сінеў лес. Сонца ішло ўжо да заходу, хоць было яшчэ высока і добра прып..кала. На паўдарозе м..не заманіў пад свой цень шырокі дуб.

Набліжалася навальніца. Не ведаю як каго, а м..не яна звойсёды неяк узрушае. Я не раз, асабліва ў дз..цінстве, трапляў пад яе разгул. Лъюць, лупцуюць па спіне, па твары, па галаве халодныя вадз..ныя пугі. Недзе зусім побач б'юць, аж закладае ў вушах, грамавыя гаўбіцы. Здаецца, вось-вось расколецца напалову з..мля.

Але ты, не зважаючы ні на што, ідзеш, мокры з галавы да пят, гарланіш на ўсе грудзі дзёрзкую в..сёлую песню, стараючыся п..ракрычаць навальніцу. Сп..ваеш песню радасці ад таго, мусіць, што вось спусцілі на ц..бе ўсё неба, усю яго ваду і агонь, цаляючы ў ц..бе, бухаючы з усіх гарматных ствалоў. А ты ўсё яшчэ жывы, і ніякі чорт ц..бе не б..рэ.
(*K. Цвірка*)

- Раствумачце правапіс прапушчаных літар.
- Выпішыце спачатку складаназалежныя сказы, а затым складаназалежныя. Раствумачце расстаноўку знакаў прыпынку. У складаназалежных сказах вызначце від даданай часткі.
- Перакажыце змест тэксту па плане, ужываючы ключавыя сказы. Змяніце асобу апавядальніка з першай на трэцюю.

§ 25. СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ З ДАДАНЫМІ ЎСТУПАЛЬНЫМІ І ПАРАЎНАЛЬНЫМІ ЧАСТКАМІ

Даданай уступальнай называюць частку складаназалежнага сказа, якая, паясняючы галоўную, паведамляе пра падзею, якая магла бы перашкодзіць адбыцца таму, пра што гаворыцца ў галоўнай частцы. Яна адказвае на пытанне на ягледзячы на што? Яе адносіны з галоўнай часткай афармляюцца з дапамогай

злучнікаў **хоць, нягледзячы на тое што**. Напрыклад: [Ды толькі сэрца нельга ашукаць], ((**хоць**) ты маўчыш, стрымаўшы хваляванне...). (Грах.) [Брыгада бурыйльшчыкаў старалася закончыць працу да заходу сонца], ((**нягледзячы на тое што**) двое рабочых яшчэ раніцай былі адкамандзіраваны ў горад). (Кухар.)

Даданая ўступальная частка можа стаяць перад галоўнай часткай, пасля яе або ў сярэдзіне галоўнай: ((**Хоць**) і прыходзілася крутa), [адолець мы ўсё змаглі]. (Грах.) [Усе чакалі дзеянняў ад Варвары Міхайлаўны], ((**хоць**) не-пасрэдна да яе зараз ніхто не звяртаўся). (Хомч.) [І ўсё ж, ((**хоць**) у Славы і не было якой-небудзь прыхільнасці да незнаёмага), гэты вайсковец не здаваўся ўжо такім страшным]. (І. М.)

З а ў в а г а. Злучнік **нягледзячы на тое што** неабходна адрозніваць ад дзеепрыслоўя **не гледзячы**, з якім часціца **не** заўсёды пішацца асобна: Чалавек, часам **не гледзячы** ні на што, становіца вышэй за свой лёс і, значыцца, вышэй за магутную сілу выпадку.

(Бык.)

215. Спішыце тэкст, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Знайдзіце і абазначце графічна складаназалежныя сказы з даданай уступальнай часткай.

У сучаснай сельскай гаспадарцы нашай краіны існуе дзве асноўныя галіны вытворчасці. У залежнасці ад якасці зямельных угоддзяў і іншых прыродных умоў адным гаспадаркам даводзіцца аддаваць перавагу развіццю жывёлагадоўлі, іншым — раслінаводству. Тыя хто цікавіцца жывёлагадоўляй разводзяць буйную рагатую жывёлу мясных і малочных парод свінёй авечак птушку.

Хоць жывёлагадоўля з'яўляецца галіной сельскай гаспадаркі умовы працы людзей набліжаюцца тут да прамысловых. Нягледзячы на тое што сяляне ўвесе год даглядаюць жывёлу ім даводзіцца арганізоўваць цэхі па перапрацоўцы

малака мяса скуры, выпускаць сыры масла тварог каўбасы вяндліну і іншыя прадукты, займацца гандлем.

Тыя хто абраў раслінаводства вырошчваюць жыта пшаніцу ячмень авёс кукурузу грэчку садавіну агародніну. Праца хлебаробаў звязана са зменай прыродных цыклаў і носіць сезонныя характеристар.

Адметнай асаблівасцю сельскагаспадарчай вытворчасці з'яўляецца тое што яна заўсёды шматгаліновая. Хоць многія гаспадаркі і зарыентаваны на выраб пэўнага віду прадукцыі ім даводзіцца выпускаць іншую. Так, жывёлагадоўчыя гаспадаркі сеюць зерневыя культуры і вырошчваюць агародніну, а раслінаводчыя займаюцца жывёлагадоўляй. («Полымя»)

- Растлумачце правапіс складаных слоў.
- Выкарыстоўваючы складаназалежныя сказы, расскажыце, чым займаюцца сяляне ў жывёлагадоўчых гаспадарках, а чым — у раслінаводчых.

216. На аснове простых сказаў утварыце складаназалежныя з даданымі ўступальными.

1. Стаялі моцныя маразы. Mixась і Каствусь цэлымі днямі каталіся на каньках. 2. Усе стаміліся. Было вырашана дапамагчы суседзям. 3. Алеся рана пайшла дамоў. Сяброўкі прасілі яе застацца да вечара. 4. Узышло сонца. Дарога не высыхала.

217. Перабудуйце простыя сказы з адасобленымі дапаўненнямі ў складаназалежныя з даданымі ўступальными часткамі.

1. Нягледзячы на ранні час, на вуліцы было шмат народу. 2. Нягледзячы на сваю занятасць, Каця старалася чытаць усе навінкі мастацкай літаратуры. 3. Нягледзячы на выдатныя здольнасці, Пяцрусь не паказваў прыкладу ў вучобе. 4. Нягледзячы на навальніцу, самалёт прылягаеў своечасова.

218. Перабудуйце складаназлучаныя сказы ў складаназалежныя з даданымі ўступальными.

1. Я празью ў вашай вёсцы ўсяго некалькі дзён, але ўжо паспей прывыкнуць. 2. Была ўжо сярэдзіна кастрычніка, а надвор'е стаяла ціхае. 3. Да прыстані было некалькі кіламетраў, але мы паспелі да першага рачнога трамвая. 4. Было ўжо дзесяць гадзін, але заняткі ў школе не пачыналіся.

219. Выпішыце з мастацкіх твораў або складзіце два-тры сказы з дзеепрыслоўем *не гледзячы*. Раствумачце, у чым адрозненне злучніка *нягледзячы* на і дзеепрыслоўя *не гледзячы*. Падкрэсліце ў сказах граматычныя асновы.

Даданай параўнальнай называюць частку складаназалежнага сказа, якая, паясняючы галоўную, харектарызуе яе шляхам параўнання. Яна адказвае на пытанне *я к?* Сэнсава-граматычныя адносіны паміж галоўнай і даданай часткамі афармляюцца з дапамогай параўнальных злучнікаў *як*, *як бы*, *быццам*, *нібы* і інш.: [Глядзелі з вонкай аганькі мне ўслед з трывогай шчырай], (*нібы*) ў далёкі і цяжкі я падняўся вырай). (А. К.)

220. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку. Графічна абазначце складаназалежныя сказы з даданымі параўнальнымі часткамі. Раскажыце аб спосабах сувязі частак сказа.

1. Як свіран вывелі нашчэнт і не знайшлі нідзе нічога рашыў сямейны наш савет напражыць бобу маладога. (Бр.)
2. Жаўцеў сланечнік быццам на бясконцай прасторы свяцілі маленькія сонцы. (М. Д.) 3. На лугавінах каля ракі раскінуўся зялёны травяны дыван быццам нехта расфарбаваў яго жоўтымі і белымі кветкамі. (Р. Н.) 4. Як бы хто самавіта ў стагі ўсё пазнёс быццам меддзю наліты груши яблыні скроў. (Бр.) 5. Выйдзі летам паслушай як зямля нам пле. (Бр.) 6. Як помнік лету за ракою стаялі стройныя стагі. (Бр.) 7. Пачуўся раптам такі гук быццам упала ў лужыну вялікая кропля. (П.) 8. Глуха поле замірала як бы дух пранёсся злы. (К-с) 9. Дружна струны гаманілі бы іх віхар калыхаў. (К-с) 10. А на хмарах на маланках громы кідае Ілья аж калоціцца зямля. (К-с)

● Падрыхтуйце невялікае паведамленне на тэму «Вясна», уключыце ў яго складаназалежныя сказы.

221. Прачытайце тэкст. Зрабіце яго пераклад на беларускую мову, ператварыўшы, дзе магчыма, адасобленыя разгорнутыя азначэнні ў даданыя азначальныя часткі, а адасобленыя разгорнутыя акалічнасці — у даданыя акалічнасныя. Падкрэсліце граматычныя асновы, расскажыце, чым выражаны галоўныя члены сказа.

Самым важным фактором в общественной жизни белорусского народа в другой половине XIX века является то, что

из его среды вышла собственная интеллигенция, оказавшаяся в силах противостоять могучему инонациональному влиянию и сохранить на всю жизнь связь со своим народом. Более того, представители ее любили свой народ не молчаливо-беспримечательной любовью, боясь об этом признаться во все-слушание, а любовью граждан-патриотов, для которых личная слава и общественный успех не мыслимы были без всеобщего преусервания своей обездоленной отчизны. Это были в лучшем случае дети бедной шляхты, как, например, Я. Чечот, Р. Друцкий-Подберезский, А. Киркор, К. Калиновский, Ф. Богушевич, или же выходцы из самых глубинных недр народных. Вот несколько весьма красноречивых и убедительных примеров. Известные белорусские этнографы и фольклористы, положившие своими трудами основы национальной науки, происходили из низов. Н. Никифоровский был сыном пономаря вымненской церкви. Окончив Витебскую духовную семинарию, он хотел быть священником, а пошел работать учителем в начальную школу. И лишь некоторое время спустя стал учителем семинарии. Большая загруженность повседневной педагогической работой не помешала ему, однако, заниматься научной деятельностью и создать ряд работ, поставивших его имя в ряд крупнейших ученых страны. Е. Романов родился в мещанской семье в местечке Белице. Каким-то чудом ему удалось окончить гимназию и стать учителем начальной школы, а впоследствии инспектором народных училищ. Наука для него была той страстью, тем предметом увлечения, которому он отдавал не только все свободное время, но и деньги, заработанные тяжелым трудом, потому что сбор материалов и печатание книг не только не приносили ощутимых материальных благ, но, наоборот, требовали больших расходов. (Ю. Пширков)

§ 26. СКЛАДАНА ЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ З ДАДАНЫМІ ЧАСТКАМІ СПОСАБУ ДЗЕЯННЯ, МЕРЫ І СТУПЕНІ

Даданыя часткі спосабу дзеяння, меры і ступені ў складаназалежным сказе ўказваюць на спосаб ціхарактар дзеяння, названага ў галоўнай частцы саставам выказніка, або абазначаюць меру ці ступень яго прайяўлення. Яны адказваюць на пытанні як? як ім чынам? як добра? Іх адносіны з

гaloўnай частkай афармляюцца з дапамогай падпарадкавальных злuchнікаў *аж*, *ажно*, *быццам*, *што*, *каб*, *як* і зlучальнаага слова *як*: [Гулі кастры, масты і зоры], (*аж* сёння гэта ловіць слых). (Кам.)

У гaloўnай частцы могуць ужывацца ўказальнныя слова *так*, *такі*, *столькі*, *настолькі* і інш., да якіх даданая часткі далучаюцца з дапамогай падпарадкавальных злuchнікаў: [Васіль так зблеў], (*што*) Маша, глянуўши на яго, спалохалася). (Шам.)

222. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку. Графічна абазначце ў складаназалежных сказах гaloўную і даданую часткі і сродкі сувязі частак. Вызначце, на што ўказвае даданая частка. Пастаўце да яе пытанне.

1. Завея круціла ўжо так што за які дзесятак метраў цяжка было заўважыць чалавека. (Лыньк.) 2. І гэты дворык так змяніўся так гожа траўкай заіскрыўся, што проста глянуць было люба. (К-с) 3. У хвойніку бліснулі два зеленаватыя аген'чыкі бы ўсё роўна матнуў хто папяросай. (Сач.) 4. Марозы грукаюць аж дуб стары гудзе. (Бач.) 5. Лагуновіч разгарнуў роту фронтам да дарогі расставіў так каб усе маглі весці агонь адначасова. (І. М.) 6. Бусел спаважна сігаў па свежай пакошы нібы ён і сапраўды праходжваўся залажыўшы рукі назад. (Бр.) 7. На ясным небе загараліся зоркі дрыгачелі свяціліся рознакаляровымі аген'чыкамі пераліваліся як бы там трапяталі крыльцамі нейкія дыяментныя матылькі. (К-с)

- Раствумачце напісанне *ь* у слове *аген'чыкі*.
- Напішыце апавяданне на тэму «На начлезе». Першым яго сказам зрабіце сёмы сказ.

223. Пабудуйце схемы складаных сказаў. Чым адрозніваецца другі сказ ад першага, трэці ад другога?

1. Падыдзі з душою шчырай, дзе рака шуміць над жвірам. (У. Д.) 2. Хоць у казках гавораць мінулага дні, але ёсць і наступнага ў казках агні. (У. Д.) 3. Як вулей пчол перад раеннем, гудзе народ у Петрушах. (К-с)

- Раствумачце значэнне слова *раенне*. Падбярыце да яго роднасныя слова. Пабудуйце з імі складаназалежныя сказы.

224. Дапішыце сказы так, каб яны сталі складаназалежнымі і перадавалі зварот да людзей, якіх вы вельмі шануеце. Вызначце будову і значэнне сказаў і іх частак. Часткі разбярыце па членах сказа. Па магчымасці ўжывайце дзеясловы-сіонімі.

У з о р. *Я нікога так не паважаў, як я шаную цябе, мая дарагая матуля.*

1. Я ні пра каго не чуў так многа прыемнага, як
2. Ніхто не дапамагаў мне так старанна і самаахвярна, як
3. Я не адносіўся ні да аднаго чалавека ў свеце з такой пашанай і любоўю, як
4. Я не ведаў ні аднаго чалавека ў нашай вёсцы так добра, як

- Падкрэсліце службовыя часціны мовы. Раствумачце, якую сэнса-ва-стылістычную і граматычную ролю яны выконваюць у сказах.

225. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і тып. Спішыце, рас-стаўляючы знакі прыпынку. Абазначце складаназалежныя сказы. На-звавіце іх від.

ВЕРХАЛАЗ

Муравалася ўжо верхняя частка коміна. **Пляцоўка** для працы была такая малая што на ёй мог **памясціцца** толькі адзін чалавек. Забраўшыся на **трыщцаціметровую** вышыню Андрэй сеў на свежы мур і глянуў навокал. Пад ім быў горад. Па вуліцы як жукі плылі машыны. Дыміліся каміны сярод якіх брыгадзіру асабліва кінуўся ў вочы комін сталовай. Хлопец доўга не мог адарваць ад яго вачэй, быццам каля гэтага дома нехта памахаў яму шалем. За становай былі відаць яшчэ з **дзесятак** мураванак якія нагадвалі сабой паракіданыя цагліны. За мураванкамі — палі узгоркі лес. **Удалечыні** муляр разгледзеў сваю вёску а над усім гэтым плылі хмары. Адтуль даносіўся магутны подых ветру. **Верхалац** адчуў у сабе дзіўную адвагу і ўпэўненасць калі без ценю страху ўзняўся на сценку коміна стаў на яе краі і ўздыхнуў на поўныя грудзі. Яму захацелася крыкнуць так каб заклу-блісці ў небе хмары загойдаліся ўзгоркі каб пачулі яго нават у вёсцы. (*У. Ліпскі*)

- Раствумачце напісанне *e*, *я* ў выдзеленых словах.
- Знайдзіце слова, якія аўтар ужывае замест слова *Андрэй*. Як называюцца такія слова? Як кожнае з іх характарызуе хлопца?

226. Прачытайце. Якім уражаннем ад прыроды дзеліцца аўтар? Спішице. Раствумачце знакі прыпынку, графічна абазначце складаныя сказы.

Над ціхай талаю зямлёю
Навісла ночка той парою.
Было спакойна і лагодна,
Як бы сама прырода тая
Паважнасць свята адчувае,
З людзьмі жыве супольна, згодна.
Маўчаць хваіны, ані зыку,
Не шэпні гэты бор-музыка,
Стайць маўчком і разважае,
Відаць, Вялікадня чакае. (*Якуб Колас*)

* **227.** Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і мэтанакіраванасць. Назавіце харектэрныя прыметы стылю, у тым ліку і сінтаксічныя.

Знайдзіце зваротныя дзеясловы, вызначце іх сэнсавую і граматычную ролю ў тэксле, растворумачце напісанне.

Любая праца чалавека, разумовая ці фізічная, патрабуе расходу энергіі, якая няспынна папаўняеца дзякуючы разумнаму спосабу жыцця і правільному харчаванию. Прадукты харчавання павінны ўтрымліваць бялкі, тлушчы, вугляводы, мінеральныя солі, вітаміны.

Галоўная састаўная частка жывога арганізма — бялок. Гэта асноўны матэрыял, з якога складаюцца тканкі і органы нашага цела. Тлушчы таксама ўваходзяць у састаў цела чалавека, але яны могуць часткова стварацца і самім арганізмам з іншых рэчываў. Тлушчы выкарыстоўваюцца як крэніца энергіі. Згараючы ў арганізме, яны даюць яму энергию ў два разы большую, чым тая ж колькасць бялкоў ці вугляводаў.

Пры правільным харчаванні чалавек павінен атрымліваць ад ежы ў суткі столькі калорый, колькі ён іх растрачвае. На прыклад, школьнік ва ўзросце ад 12 да 15 гадоў у сярэднім страчвае да 2400 калорый у суткі. Ва ўзросце да 25 гадоў ежа павінна, акрамя таго, кампенсаваць энергию, якая затрачваецца на рост і развіццё арганізма. (*Паводле Л. Любімава*)

- Выпішице складаныя сказы, раскажыце пра іх будову і значэнне.
- Складзіце план. Перакажыце змест.
- Напішице пераказ, выкарыстоўваючы выпісаныя сказы. Лічэбнікі запішице словамі.

228. Запішыце сказы пад дыктоўку, растлумачце знакі прыпынку.

1. Думкі лятуць, як дэпешы без адраса, многа ў іх смутку, а больш яшчэ радасці. (У. Д.) 2. Неба сіняе стала самой сінявой, бо красуюць фіялкі адна ля адной. (У. Д.) 3. Грае скрыпка ціха-ціха, аж палохаецца ліха. (У. Д.) 4. Б'еца люд з нялюдской змрочнай прадгісторыяй, каб свайго тварэння скарбы, міру верныя, вырваць з прыцягнення пашчы ненажэрнае. (А. К.) 5. Шматфарбны свет у мае ўваходзіць знічкі, каб акунуцца ў крыніцу сэрца і песняй непаўторнай празвінець. (Панч.) 6. Так пачыналася дарога ў новы дзень, у новы свет, хоць я тады зусім нічога не ўмееў рабіць як след. (Грах.)

§ 27. ПАРАДАК СІНТАКСІЧНАГА РАЗБОРУ СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫХ СКАЗАЎ¹

1. Вызначыць тып сказа па мэце выказвання.
2. Даказаць, што сказ складаназалежны.
3. Назваць галоўную і даданую часткі.
4. Графічна абазначыць сродак сувязі частак.
5. Вызначыць, што паясняе даданая частка ў галоўнай і да чаго далучаецца (да слова, словазлучэння, усёй галоўнай часткі).
6. Паставіць пытанне да даданай часткі і назваць яе від.
7. Разабраць па членах сказа кожную частку.
8. Пабудаваць схему сказа.


229. Прачытайте сказы. Растлумачце знакі прыпынку. Зрабіце сінтаксічны разбор трох сказаў (на выбар).

1. Калі мы рыхтаваліся да новага наступлення, на наш участак фронту пачалі прыбываць новыя часці. (Р. Н.) 2. Сцвярджаць не падручуся, але, як сведчыць дзед, у кожным беларусе жыве крыху пает. (Луж.) 3. Аднаго разу на танцах у Млынарах малады і прыгожы лётчык у новай афіцэрскай форме, якую ён атрымаў толькі што скончыўшы вучылішча, запрасіў Свету на польку. (Сін.) 4. Калі пачало

¹ Узор сінтаксічнага разбору складаназалежных сказаў гл. у Дадатку 1, с. 237.

цямнечъ, Надзя сабралася ў дарогу. Дзяўчына, ні хвіліны не марудзячы, падалася лесам у той бок, адкуль пачуўся гудок паравоза. Хутка яна перабралася праз чыгунку і спынілася толькі тады, калі магістраль засталася ззаду. (Сін.)

230. Падбярыце з маствацкага твора або складзіце самі і запішыце сказы, будова якіх адпавядае схемам:



* **231.** Перабудуйце сказы з параўнальнымі зваротамі ў складаназалежныя. Вызначце значэнне даданай часткі і сродкі, што забяспечваюць яе ўзаемадзеянне з галоўнай.

У з о р: *Ганна паводзіла сябе ў доме Андрэя, як гаспадыня.* — *Ганна паводзіла сябе ў доме Андрэя так, быццам яна была гаспадынай.*

Алесь Іванавіч глядзеў на мяне як на даўно знаёмага чалавека. На сцэне ён паводзіў сябе, як артыст. Ён клапоціцца пра мяне, як пра сына.

232. Дапішыце сказы, уставіўшы зайденнікі ў патрэбным склоне з прыназоўнікам ці без яго.

1. Я ні аднаго чалавека не ведаў так добра, як 2. Я ні з кім у жыцці не сябраваў так, як 3. Гэты хворы адчувае сябе куды лепш, чым 4. Гэтая кніга патрэбна мне так, як 5. Гэта пытанне ў межах маёй прафесіі цікавіла нас так глыбока, як

• Перабудуйце адзін сказаў (на выбар) у складаназалежны; зрабіце яго сінтаксічны разбор.

§ 28. СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ З НЕКАЛЬКІМ ДАДАНЫМ ЧАСТКАМІ

233. Прачытайце. Падрыхтуйцеся і перакажыце змест тэксту. Выпішыце складаназалежныя сказы, вызначце ў іх галоўную і даданую часткі. Вызначце, колькі даданых частак у кожным сказе і што кожная з іх паясняе. Як называюцца складаназалежныя сказы, у якіх не адна, а некалькі даданых частак?

Вандроўкі на хутар не дужа вабілі Лабановіча. Гэта быў непрыемны абавязак. Уся бяда ў tym, што вінаваты ён сам, бо ніхто не прасіў яго хадзіць на гэтыя заняткі. Ды ўжо а(*m/ð*)ступаць позна. Узяўся за гуж, не кажы, што не дуж. Але былі і дадатныя бакі ў гэтых вандроўках, таму што па дарозе добра а(*n/b*)мяркоўваўся даклад. Думкі плылі лёгка і гладка. Многа трапных сказаў складалася ў галаве. Часамі настаўнік нават прыпыняўся, даставаў з кішэні запісную кніжку, азіраўся, каб не было лішніх сведак, бо людзі маглі б чорт ведае што падумаць, і запісваў дасціпныя выразы. Тады здавалася, што варта сесці за стол, што ўсё пацячэ на паперу так жа гладка і вольна, як пацяклі яго мыслі ў дарозе. На справе ж выходзіла іначай, бо запісаныя дасканалыя сказы не маглі аднавіць той поўны і шырокі малюнак, што рысаваўся ў яго ўяўленні. Узятыя паасобку сказы выглядалі бе(*c/z*)дапаможна, як а(*n/b*)шчыпаныя вераб'і. Мімаволі прыгадваўся той чароўны замак, які ўявіўся аднойчы Лабановічу ў часе вандровак па ваколіцах Верханя. Варта было саступіць на некалькі кроکаў з той пазіцыі, адкуль рысаваўся замак, каб ён ра(*c/z*)паўся, ра(*c/z*)вейўся, як дым. (*Якуб Колас*)

- Выберыце патрэбную літару ў прыстаўках на зычны. Раствумачце свой выбар.

Складаназалежныя сказы падзяляюцца на два тыпы: складаназалежныя сказы з адной даданай часткай: У цішыні было чутно, як кроплі адна за адной цокалі ў левым, ля стала, куце. (Рыб.) Я хацеў бы блукаць Белавежай на золаку росным, дзе з зубрамі сябруюць духмяныя гонкія сосны. (Панч.) і з некалькімі даданымі часткамі: Стэпка не суцяшала

сяброўку, бо ведала, што слова ёй не дапамогуць. (Рыб.)
Маці дайшла да таго ўзгорка, да якога праводзіла нас,
калі мы ішли на аўтобусны прыпынак. (Сіп.)

234. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль і тып. Назавіце прыметы, характэрныя для гэтага стылю. Выпішыце складаныя сказы, графічна абазначце ў іх сродкі сувязі частак.

ВОЗЕРА НАРАЧ

Нарач! Колькі пра возера складзена песень, вершаў, легенд! Да нашых дзён захавалася і легенда пра тое, як уznікла яно.

…Даўным-даўно тое было, калі толькі лясы стаялі на тым месцы, дзе зараз плешчуцца аэёры-суседзі — Нарач, Мястра, Баторына і шматлікія азярынкі, схаваныя ў Гатаўскім бары. У адным з паселішчаў жылі тады прыгожая дзяўчына Галіна і хлопец Васіль, якія моцна кахалі адзін аднаго. Юнак быў майстар на ўсе рукі. Аднойчы ён падарыў Галіне цудоўнае люстэрка, адлітае ім самім. Толькі нядоўга раздаваліся каханню Васіль і Галіна. Іхняе шчасце разбурыў ненавісны багацей Барына. Ён захацеў авалодаць прыгажуніяй. Ад рук яго служжкаў загінуў бацька дзяўчыны, які спрабаваў абараніць дачку. Галіну сілком узялі ў палац, але на выручку ёй прыйшоў Васілёк. Забіў ён Барыну і вызваліў каханую, але ў няроўнай бойцы са служкамі багацяя загінуў сам. Узрушеная смерцю Васілька, Галіна страціла прытомнасць, выпусціла з рук люстэрка, і яно разблілася. Там, дзе ўпалі срэбныя асколкі, утварыліся аэёры. Самае вялікае — Нарач. А дзяўчына з тae пары крылатай чайкай кружыць над возерам, усё шукае свайго любімага. (*Я. Пархута*)

- Раствумачце напісанне *e* ў слове *легенда*. Запішыце пяць слоў, якія падпадаюцца гэтаму правілу.
- Запішыце назвы беларускіх аэёраў, якія вы ведаеце. Складзіце з гэтых словамі 2—3 складаназалежныя сказы. Раскажыце пра будову сказаў.

* **235.** Спішыце сказ. Вызначце яго будову, значэнне і мэтанакіраванасць. Падкрэсліце часціцы, вызначце іх сэнсава-стылістычную і граматычную ролю.

Колькі б мы ні хадзілі па тваіх дарогах, колькі б вёснаў
ні сустракалі пад дахам тваіх нябёс, колькі б разоў ні на-
тольвалі нашу смагу твае ручайні з баравою вадой, ніколі
не здаецца чэрствым твой хлеб і скуюю рука твая, баць-
каўшчына! (*Паводле М. Лужаніна*)

● Замянняючи асобныя слова і формы слоў, перабудуйце складаны сказ у простыя. Раскажыце пра падзеі як рэальнасць, якая ўжо адбылася. Тэкст запішыце.

236. Запішыце тэкст па-беларуску. Абазначце складаназалежныя сказы. Раскажыце пра ўзаемадзеянне іх частак. Даданыя часткі падкрэсліце як члены сказа. Раствумачце знакі прыпынку.

СТАРАЯ ЛЕГЕНДА

Две женщины заспорили о ребенке. Одна говорила, что это ее сын. Другая также утверждала, что это ее мальчик. Они решили пойти к судье. Судья выслушал их и придумал такое испытание. Он приказал обеим женщинам привести ребенка и оспаривать право на мальчика в его присутствии. Он объявил, что отдаст его той женщине, которая сможет силой вырвать ребенка у другой.

Испытание началось. Ребенку стало больно, и он громко заплакал. Настоящая мать услышала плач сына и почувствовала, что ее сердце не может выдержать этого испытания. Она опустила руку, и мальчик остался у другой женщины, которую не тронули крики ребенка и которая приложила все силы, чтобы вырвать его у своей соперницы.

Тогда судья прочитал приговор: «Та, которая проиграла, — выиграла. Ребенок ее».

● Прачытайце свой тэкст. Вызначце тую частку, у якой раскрываецца асноўны змест. Абгрунтуйце, чаму суддзя вынес такі прыгавор. Раствумачце значэнне слова *прыгавор*. Пры неабходнасці карыстайцеся тлумачальнымі слоўнікамі.

237. Запішыце дзесяць прыметнікаў, якія называюць маральныя якасці людзей, далучыце да іх слова: *дзяўчынка, хлопчык, дзядуля, маці, сястрычка, бабуля, інжынер, настаўніца, аграном, сялянка*. Придумайце з імі пяць складаназалежных сказаў.

238. Запішыце сказы, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Раствумачце будову сказаў і ўзаемадзеянне іх частак. Пабудуйце схемы сказаў.

1. Паслухаць бы драздоў свістанне ў час ружовага світання калі цяжкі мядзведзь з бярлогі высоўвае на сонца нос калі туман плыве над логам, рассейваючы краплі рос. (*Панч.*) 2. Я за тых аддам свой голас хто працуе чэсна дбала хто кладзе трудоў нямала, каб жыццё закрасавала. (*K-c*) 3. Толькі зараз ён пабачыў як свяціцца касагор дзе магутны дуб маячыў дзе гарэў машын касцёр. (*K-c*) 4. Маці пераконвала мяне што з усіх раслін якія растуць на зямлі самае чуйнае самае разумнае жыта. (*M. П.*) 5. І весела мне робіцца калі я ў мыслях зноў прайдуся па зямлі дзе туліцца закінутае Вусце. (*K-c*)

- Знайдзіце спалучэнні слоў, якія выкарыстоўваюцца як выяўленчы сродак.
- Раствумачце, чаму слова *Вусце* напісана з вялікай літары.

§ 29. СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ З ПАСЛЯДОЎНЫМ І СУЗАЛЕЖНЫМ ПАДПАРАДКАВАННЕМ ЧАСТАК

239. Прачытайце. Вызначце тып сказаў і від іх даданых частак. Установіце адносіны паміж іх часткамі. Спішыце. Пабудуйце схемы сказаў.


1. Не трэба ясным быць прарокам, каб зразумець, чаму баліць душа па любасці далёкай, якой нічым не замяніць. (*Kip.*)

2. Вясна ў прадчуванні майскіх радуг у горадзе наводзіла парадак, каб ён зазяў нябачанай красой у час, калі за гаем сонца выспіцца. (*Панч.*)


Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі бываюць двух відаў: з паслядоўным і сузалежным падпарарадкаваннем частак.

Адносіны паміж часткамі ў складаназалежных сказах з паслядоўным падпарарадкаваннем складваюцца так: першая даданая частка залежыць ад галоўнай і паясняе яе, другая частка паясняе першую даданую, трэцяя — другую даданую і г. д.: [*Лабановіч канчаткова дага-*

варыўся з гаспадынняю], (што будзе праз дзень прыходзіць сюды і займацца з Лідаю), (каб дзяўчына магла паступіць у якую-небудзь вучэбную ўстанову), (дзе рыхтуюць настаўніц). (К-с)



Асаблівасці будовы такіх сказаў паказвае схема:




240. Дапішыце сказы так, каб яны сталі складаназалежнымі з трывма даданымі часткамі, падпарадкованымі паслядоўна. Раскажыце пра адносіны паміж часткамі ў складаназалежных сказах з паслядоўным падпарадкованнем.


1. Сяргей і не думаў тады, што так запомніцца тыя двое сутак, якія яны правялі на беразе ракі, калі 2. Вольга Аляксеёўна папрасіла сяброўку, каб тая ў бліжэйшы святочны дзень наведала яе, бо 3. Хлопец папрасіў шафёра спыніцца ля рэчкі, каб агледзець тутэйшыя мясціны, пра якія так прыгожа расказваў яго сябра, калі

Пры с у з а л е ж н ы м падпарадкованні некалькі даданых частак непасрэдна паясняюць адну частку. Сузалежнае падпарадкованне бывае двух відаў: аднароднае і неаднароднае. При а д н а р о д н ы м падпарадкованні дзве ці больш даданыя часткі аднаго віду паясняюць адно і тое слова ў галоўнай частцы складаназалежнага сказа

ці ўсю галоўную частку: [Вучыў мяне лес пазнаваць прыгажоства, суладнасць і чары прыроды], ((дзе) птаства спраўляе штогод карагоды), ((дзе) тояць крыніцы празрыстыя воды). (К-с.)



Пры неаднародны м падпарадкаванні даданыя часткі рознага віду (розныя па значэнні) адносяцца да адной галоўнай часткі складаназалежнага сказа, але паясняюць у ёй розныя слова: ((Каб) павялічыць выпуск продукцыі), [брыгада прымяніла новыя тэхналогіі], ((якія) даі добрыя вынікі). (З газеты)





У адным складаназалежным сказе можа спалучацца паслядоўнае, сузалежнае неаднароднае і аднароднае падпарадкаванне: [Вялічка напружваў усю сваю памяць], ((каб) успомніць), ((з якой) часткі горада яны ішлі) і ((дзе) праходзіць тая широкая дарога), ((з якой) можна было арыентавацца). (К. Ч.)



Асаблівасці будовы такіх сказаў паказваюць схемы:

1.





241. Прачытайце. Вызначце тыпы сказаў, якія выкарыстоўвае аўтар пры харектарыстыцы персанажа. Пабудуйце схему сказа, абазначанага лічбай.

Рослы, мажны, з кучараўай галавой і маленъкімі хітраватымі вочкамі, Карп мог, не сыходзячы з трактара, працаўаць цэлый суткі. Хлопец мог танцаваць запар трох танцы, а то і ўесь вечар не выходзячы з круга. І прыбіраўся ён не так, як іншыя хлопцы. ¹Зімой і летам на вечарынкі прыходзіў у хромавых наглянцаваных ботах, у якія можна было глядзецца, як глядзяцца ў люстэрка.

Насіў Карп белую вышываную кашулю з шырокім поясам і сіняе з чырвоным канцікам галіфэ. Дзяўчата здалёк пазнавалі яго і не так па адзенні, як па паходцы. Хадзіў ён па-важнецку, уразвалку, як ходзяць людзі, якія ведаюць сабе цану. (*Паводле I. Сіняйскага*)

- Назавіце ў тэксле прыслоўі і растлумачце іх правапіс.
- Напішыце партрэтную харектарыстыку свайго сябра. Карыстаіцеся тымі прыёмамі, якія ўжывае аўтар тэксту.

* 242. Прачытайце. Выпішыце, расстаўляючы знакі прыпынку, сказы ў наступным парадку: з паслядоўным падпарадкаваннем даданых частак; з сузалежным аднародным падпарадкаваннем; з сузалежным неаднародным падпарадкаваннем.

1. Каб дабрацца да прызначанага месца, Таня старалася перайсці як мага хутчэй балотца, якое цягнулася амаль да самай чыгункі. (І. Пт.) 2. Люблю мой сад у маёвым ранку, як тоне ён у расістай мгле, як ліпа шэпчацца пры ганку і як зязулька «ку-ку» шле. (Ц.) 3. Прапанова аб падрыхтоўцы новага праекта ўсіхвалівала так, што Максім не адразу знайшоў патрэбную форму, каб адказаць, што ён згодзен. (Шам.) 4. Людміла Паўлаўна адчула, як сэрца раптам пранізаў нясперны боль, як у грудзях нешта абарвалася, як з-пад ног паплыла зямля. (Сін.) 5. Калі добра ўслухаешся ў лясное наваколле, чуваць галасы птушак, якія яшчэ не адлятаюць у вырай. (С. А.) 6. Дрэвы застылі ў зачараванай задуме, якая так кідаецца воку, калі ідзеш у лесе апошнімі цёплымі жнівеньскімі днямі. (С. А.) 7. Віцю пачало здавацца, што прабудзе ён тут да раніцы, што самалёт так і не прылягіць. (Сін.) 8. Максіму было лёгка чарціць схему планіроўкі, бо ён ведаў кожны ўзгорак і кожны ручаёк, што працякаў праз сяло. (Шам.) 9. Каб не выглядаць недасведчаным чалавекам, Панасу давялося адказаць на ўсе пытанні, якія задавалі яму будаўнікі канала. (Парх.)

● Пабудуйце схемы 2—3 сказаў (на выбар).

243. Прачытайце тэкст. Спішыце. Графічна абавязначце складана-залежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі, вызначце від падпарадкавання іх частак.

Было нават трошкі дзіўна, што якраз вясною, калі ярка і цёпла ўгрэла сонца, калі лагоднасць і ласкавасць запанавалі ў наваколлі, мяне апанавалі заклапочанасць і непакой. Бралася ўжо на вечар, калі я выехаў з горада. За Касцюковічамі пачынаўся лес. У наваколлі ўсталявалася перадвячэрняя цішыня. Сонца ў лесе не відаць, бо яно асела за дрэвамі, вяршаліны якіх свяціліся пазалотай. А мне чамусьці здавалася, што гэтая мяккая і нейкая маладая ружовасць адсвечвала ад набухлых светла-карычневых пупышак, якія яшчэ добра не распусціліся.

Усю дарогу не пакідала прыемнае, трошкі трывожнае хвяляванне, якое я адчуў раней, калі быў яшчэ ў горадзе. Думалася пра наш адвечны клопат аб хлебе, пра ўдзячную працу селяніна, пра людзей, якія шчыра і самааддана вырашаюць нялёгкія праблемы, каб наша жыццё стала лепшым і багацейшым. (*Паводле М. Аўсеенкі*)

● Пабудуйце схемы 1—2 складаназалежных сказаў з некалькімі даданымі часткамі (на выбар).

§ 30. ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ Ў СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫХ СКАЗАХ З ПАСЛЯДОЎНЫМІ СУЗАЛЕЖНЫМ ПАДПАРАДКАВАННЕМ ЧАСТАК

У складаназалежным сказе з некалькімі даданымі часткамі адна частка ад другой найчасцей аддзяляеца коскай: *Ласі з'явіліся на Палессі, каб напомніць нам, што іх далёкія продкі адчувалі сябе тут гаспадарамі.* (А. В.)

Калі даданыя часткі аднародныя і маюць пры падпарадковальным злучніку (злучальним слове) узмацняльную часціцу *i*, то яны аддзяляюцца адной ад другой, як аднародныя члены ў простым сказе, коскамі: *Дзе гоні сінеюць, і дзе шэпчуць бары, і дзе сцежкі ў восеньскім пыле, трыватыя суткі звіняць тапары.* (Бр.)

Калі злучнік *i* далучае апошнюю аднародную даданую частку, то коскай яна не аддзяляецца. У такім выпадку падпарадковальный злучнік апускаецца, а яго ролю выконвае злучальны: *Мы працуем уважліва, дбала, каб народ наш узімаўся і рос, каб не ведаў галечы і слёз, каб у золаце поле шаптала, каб увысь узляталі кварталы і шумелі бары да нябёс.* (Бр.) *Саша вельмі хацела, каб Пятро зноў вярнуўся да яе і каб у вачах яго свяцілася радасць.* (Шам.)

Калі аднародныя даданыя часткі развітыя і маюць свае знакі прыпрынку, яны могуць аддзяляцца кропкай з коскай: *У цішыні ночы чуваць было, як распраўляе малады ліст зялёная папараць, атрасаючы з сябе засохлую іглицу; як шамаціць вожык пад кустом, збіраючыся ў начныя паходы.* (Лынък.)

Пры паслядоўным падпарадкованні даданых частак можа быць збег падпарадковальных злучнікаў. Калі ўклю-

чаная даданая частка далучаецца да наступнай даданай часткі пры дапамозе адзіночнага падпараткавальнага злучніка, то яна выдзяляецца з абодвух бакоў коскамі: *Ліна разумела, што, калі яна прыляжа хоць на хвілінку, болей можа і не прачнуцца.* (У. М.)

Калі ўключаная даданая частка далучаецца да наступнай даданай часткі пры дапамозе падвойнага падпараткавальнага злучніка (*каб ... то, калі ... то, хоць ... але*), коска паміж злучнікамі перад пачаткам уключанай даданай часткі не ставіцца: *Я глядзеў на сваю маленьку хату і думаў, што каб вось цяпер сабраліся ў вёску ўсе даваенныя жыцькаўцы і захацелі забраць кожны сваё бервяно, то наша хата зусім бы знікла.* (Сіп.)

244. Спішыце. У складаных сказах графічна абазначце межы частак і сродкі іх сувязі. Растворычце знакі прыпынку.

1. Кожнаму з нас да душы, як зелена, палахліва яшчэ пахне маладая трава і маладое лісце; як, нізка прыціскаючыся да самай зямлі, цяжка ходзіць вясною густы пах свежай раллі; як кучара віецца пах дымку ля агню — у лесе ці ў полі; як шаргатліва пахнуць ѿплыя яшчэ стружкі; як суха і смаляна б'е ў нос пах толькі што расшчэпленага карча, над якім так давялося папрацаваць... (Cin.) 2. Хораша вось так, стаміўшися, глядзець, як пльывуць каля сонца і імкліва наплываюць на яго белыя, светлыя і чыстыя хмаркі, калі нават здаецца, што бяжыць некуды само сонца, спяшаючыся, коціцца ў другі бок па блакітным небе. (Cin.) 3. Смутак дзяцінства панна Ядвіся глыбока затаіла ў сэрцы, каб аб ім нават не дагадваліся людзі, бо пры ўсёй мяkkасці сваёй натуры яна была гордая дзяўчына. (K-c) 4. Спярша Лабановіч чуў, як нейкае задавальненне прыемна запаўняе яго ўсяго, бо ў гэты вечар прымечіў, што дзяўчына ім вельмі цікавіцца. (K-c) 5. Нават у хаце, калі ўсе неяк раптоўна і адразу сціхлі, было чуваць, як сеецца дождж за расчыненым акном, як шапочка ён па зялёным і яшчэ крамянім лісці бэзу ў гародчыку. (P. H.) 6. Пялёсткамі тваімі станем, каб вечна красавала ты і каб шумелі разам з намі твае зялёныя лісты. (У. Д.) 7. Людміла Паўлаўна так узрадавалася сыну, што не ведала, дзе яго пасадзіц і чым яго лепш накарміць.

(Сін.) 8. Міхась Ціханавіч разумеў, што, калі ён тэрмінова не паведаміць праз сувязнога пра намеры карнікаў, атрад можа панесці вялікія страты. (Сін.) 9. Пятро з жахам адчуў, што каб з гэтым сівым, ускудлачаным, нядужым на выгляд старым узнікла барацьба пасярод ракі, то наўрад бы ён перамог такога чалавека. (Шам.)

§ 31. СЭНСАВА-СТЫЛІСТЫЧНАЯ РОЛЯ СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫХ СКАЗАЎ У ТЭКСТАХ

Складаназалежныя сказы маюць надзвычай вялікія магчымасці, каб выразіць любы сэнс. Разам з іншымі тыпамі сказаў яны ўдзельнічаюць у фарміраванні тэкстаў розных функцыянальных стыляў. З дапамогай складаназалежных сказаў можна дакладна перадаць думку і яе самыя тонкія адценні, паказаць узаемасувязь і прычынна-выніковую абумоўленасць паміж речамі і з'явамі прыроды, выразіць розныя адносіны (азначальныя, аб'ектныя, часавыя, прасторавыя, параўнальныя, уступальныя і інш.) паміж навуковымі фактамі, гістарычнымі падзеямі і маральна-этычнымі паводзінамі людзей. Гэтаму садзейнічае структура складаназалежных сказаў, якая дазваляе выкарыстоўваць вялікую колькасць сэнсава-граматычных частак і сродкаў іх сувязі для разгортвання тэмы тэксту.

Так, складаназалежныя сказы з даданымі азначальнімі і дапаўнільнімі часткамі ўласцівы тэкстам усіх стыляў і тыпаў маўлення.

У мастацкім стылі:

*Вось перад намі сад вячэрні вырас,
Дзе зоркі сыплюцца з каштанаў маладых.*
П. Панчанка

*Не ведае, не ведае стary,
Што адышоў цягнік апошні на зары.*
П. Панчанка

У навуковым стылі: *Трэба адзначыць, што ў асвяленні гісторыі ўсходнеславянскіх моў часам прайўляюцца тэндэнцыі погляды, якія не стасуюцца з сучаснымі інтэрпрэтацыямі гісторыі ўсходніх славян.* (А. Жураўскі)

Складаназалежныя сказы з даданымі акалічнаснымі часткамі (месца, часу, парадаўнайныя, уступальныя, меры і ступені) найчасцей адзначаюцца ў мастацкіх тэкстах для стварэння экспрэсійна-вобразнай карціны, апісання месца і часу, дзе і калі адбываюцца ці адбываліся падзеі, для парадаўнання мастацкіх вобразаў і інш.:

*Там, у багатых ружамі далінах,
Дзе госціць восень, нібы светлы дзень,
Трымаюць неба дрэвы на галінах.*

В. Вярба

Толькі ўдзень, калі лагоднілася яркае красавіцкае сонца, з высокіх ялін і соснаў спадалі срабрыстыя кроплі ад талага снегу. (І. Навуменка)

*Мы помнім іх жывыя галасы,
Усмешкі і задумлівыя вочы,
Хоць і не ўсіх знаходзім адрасы
Каля дарог і лугавых абочын.*

С. Грахоўскі

Іншы раз складаназалежныя сказы з даданымі ўступальными сустракаюцца ў тэкстах навуковага стылю: *Пад уплывам газеты «Наша ніва» ў беларускім дарэвалюцыйным друку ў асноўным сфарміраваліся граматычныя і лексічныя нормы, хоць у гэтых сферах назіраўся і значны разнабой.* (А. Падлужны)

Складаназалежныя сказы з даданымі дапаўняльнымі і акалічнаснымі часткамі (прычынна-выніковыя, умовы, мэты) найбольш распаўсюджаны ў навуковых і публіцыстычных тэкстах, якія патрабуюць доказна-лагічнага характару выкладу матэрыялу: *Каб прапусціць больш святла, зренка вока ў цемнаце расшыраецца.* («Фізіка. Вучэбны дапаможнік») *Ураўненне будзе алгебраічным, калі кожная з яго частак з'яўляецца мнагачленам або адначленам у адносінах да невядомых величынь.* («Матэматыка. Вучэбны дапаможнік»)

Аднак складаназалежныя сказы з названымі даданымі акалічнаснымі часткамі адзначаюцца і ў мастацкай літаратуры:

*Каб самому блізка ўбачыць неба,
Каб запомніць родную зямлю,
Навучыцца самастойна трэба
Маладому лётаць журайлю.*

В. Вярба

Для тэкстаў навуковага стылю характэрны таксама складаназалежныя сказы са значэннем абагульненасці галоўнай часткі, калі ўвесь змест сказа ўтрымліваецца ў даданай частцы. У такім выпадку галоўная частка па значэнні і функцыі набліжаецца да пабочных слоў: *я думаю, мне здаецца, мяркуем, спадзяёмся* і інш.: *Мне здаецца, што Аляксей Кулакоўскі наўрад ці здолеў бы паказаць вайну праўдзіва, калі б не паказаў эвалюцыю да лепшага такіх людзей, як Ладуцька.* (В. Буран)

Аднак сказы з такім значэннем сустракаюцца і ў тэкстах мастацкага стылю:

*Мне здаецца, што гэта барвовае воблака
Нада мною вісіць з палацеўкіх часоў.*

П. Панчанка

Складаназалежным сказам з сузалежным аднародным падпрарадкаваннем уласцівы парадак размяшчэння іх частак, якія ідуць адна за адной, што ўзмацняе іх эмацыянальна-экспрэсійную ролю. Яны выкарыстоўваюцца найчасцей у тэкстах мастацкага і публіцыстычнага стыляў. У тэкстах навуковага і афіцыйна-дзелавога стыляў такія сказы дапамагаюць лагічна пабудаваць выказванне, паслядоўна і пераканаўча выкладзецца думкі: *Амаль у кожнага жыхара Беларусі ёсьць жаданне даведацца, калі і як яна ўзнікла, адкуль з'явілася сама назва Беларусь, што яна абазначала першапачаткова, калі гэтая назва набыла сучаснае значэнне.* (М. Піліпенка)

Складаназалежныя сказы могуць самі па сабе выступаць як тэкст, г. зн. могуць быць самастойным выказваннем, напрыклад, прыказкі, прымаўкі, крылатыя выразы: *Дзе няма ведаў, там не будзе смеласці. Самі сябе б'ём, калі нячыста косім і жнём. Калі пойдзеш нацянькі, то праходзіш тры дзянькі.* («Мудрыя дарадцы»)

* 245. Прачытайце тэкст. Абгрунтуйце назуву тэксту. Вызначце яго стыль і тып. Спішице, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Графічна абазначце складаназалежныя сказы. Раскажыце пра іх будову, значэнне і мэтазгоднасць ужывання ў тэксце.

РОДНЫ КУТ

Як многа гэта значыць — мець вёску ці горад дзе ты нарадзіўся дзе табе знаёма кожная вуліца кожны дом дзе ты ўсё ведаеш і цябе таксама ўсе ведаюць. Не менш важна мець яшчэ і сваіх людзей быць сярод іх сваім чалавекам што адкуль бы ты і які ні вярнуўся яны цябе прымуць памогуць. Ніякая дружба ніякое сяброўства не заменяць гэтага бо свае людзі помніць цябе змалку помніць тое чаго пра цябе ніхто не помніць. І не толькі пра цябе але і пра ўсю радню тваю — маці, бацьку, дзядоў і прадзедаў. І калі нейкія іхнія высновы не пацвердзяцца — а гэта здараецца вельмі рэдка, — не бяда. Яны адкапаюць нешта ў тваім родзе такое што супакоіць іх і цябе: яны не памыліліся. Як правіла, свае людзі рэдка ў кім памыляюцца. (Б. Сачанка)

- Графічна абазначце злучальныя слова. Да якой часціны мовы яны належаць? Якімі членамі сказа з'яўляюцца?
- Назавіце слова, у якіх ёсьць выбар напісання зычных, і растлумачце, чаму яны так пішуцца.

* 246. Напішице паведамленне ў выглядзе рэпартажу з месца летняга адпачынку школьнікаў. Тэму выберыце самі. Уключыце ў тэкст складаназалежныя сказы.

247. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і тып. Выпішице складаназалежныя сказы, графічна абазначце галоўную і даданую часткі, пастайце пытанне да даданай, вызначце сэнсава-стылістичную ролю. Растлумачце знакі прыпынку.

СЦЕРАЖЫЦЕСЯ МАЛАНКІ

Маланка — гэта **велізарная электрычная іскра** даўжынёю два-тры, а іншы раз і **дзесяць** кіламетраў. Там, дзе яна праскавае, паветра ў момант награваецца да некалькіх **тысяч** градусаў. Пры гэтым распаленае паветра рэзка і хутка расшыраецца і тут жа, ахалоджанае, сціскаецца зноў. Адсюль і гром.

Гукі грому адбіваюцца ад хмар, зямлі, дамоў і ствараюць шматгалосае рэха, ці **перакаты** грому. Спачатку мы бачым маланку, потым чуем гром, таму што гук ідзе павольней за **свято**.

Маланкі трэба **сцерагчыся**. Страшны не гром, а маланка. Яна можа запаліць будынак, раструшчыць дрэва ці слуп, забіць ці аглушыць чалавека.

Часам людзі не ведаюць пра тую **небяспеку**, якую **нясе** з сабой маланка. Яны не хаваюцца ад яе, пакідаюць насцеж адчыненымі вокны ці дзвёры. А то можна бачыць яшчэ такіх хлопчыкаў і дзяўчынак, што хочуць паказаць сваю адвагу і бегаюць па лужынах у навальніцу. Адвагі тут ніякай няма, а **бяду** на сябе наклікаць яны могуць.

Трэба **памятаць**, што маланка найбольш цаляе ў адзіночныя дрэвы, у стог сена, саломы. Таму хавацца пад імі **небяспечна**, асабліва пад дубам, карэнні якога глыбока ідуць у зямлю.

Нельга купацца ў навальніцу, стаяць каля адчыненых дзвярэй ці акна. Не трэба размаўляць па тэлефоне, карыстацца **электрычнымі** прыборамі.

Калі ж здарыцца, што каго-небудзь кантузіла маланка, нельга яго закопваць у **землю**, як часам робяць. Трэба зрабіць штучнае дыханне і **звярнуцца** да доктара. (A. Шклляр)

- Раствумачце напісанне *e*, *я* ў выдзеленых словах.
- Састаўце падрабязны план тэксту. Перакажыце тэкст па плане.

* **248.** Прачытайце тэкст. Дайце яму загаловак. Падзяліце на сэнсавыя часткі. Раствумачце, чаму ў тэксле некалькі разоў паўтараюцца спалучэнні з назоўнікам *вока* ці займеннікам *яно*. Што гэтым дасягаецца?

Свет пазнаеца праз пачуцці, а вока — уладар пачуццяў. Менавіта таму, ухваляючы веліч чалавечых спраў, людзі заўсёды на першае месца ставілі мастацтва, а сярод яго відаў — жывапіс. Яны лічылі і лічаць, што жывапіс з'яўляеца «уладаром усіх людзей і ўсіх рэчаў», уладаром Сусвету. Вока, на думку Леанарда да Вінчы, — гэта акно цела чалавека, праз якое ён глядзіць на свой шлях і захапляеца прыгажосцю. Дзякуючы воку душа радуеца ў сваёй чалавечай цямніцы. Без яго гэтая чалавечая цямніца — выпраба-

ванне. Вось што піша з гэтай нагоды мысліцель: «Хіба ты не бачыш, што вока ўспрымае веліч і фарбы ўсяго свету? Яно — вяршыня астрономіі. Яно стварае «касмагорью» і кіруе ўсімі чалавечымі мастацтвамі. Яно ўладарыць над матэматыкай і дае матэрыял для самых дакладных навук. Яно вымірае вышыню і велічыню зорак. Яно адкрывае галактыкі. Яно падаравала архітэктуру і перспектыву. Яно стварыла чароўны жывапіс...» Якімі словамі можна было бы перадаць тваю веліч?! Якія народы, якія мовы маглі бы да-стойна апісаць твае дасягненні?!

Хто не выбраў бы застацца хутчэй без слыху, нюху і адчування, чым без зроку?! Той, хто застаўся без зроку, падобны на таго, каго выгналі са свету, бо ён больш не бачыць ні самога свету, ні якой-небудзь рэчы. (*Паводле Л. Любімава*)

- Зрабіце марфемны і словаўтваральны разбор слова *мастацтва*.
- Выпішыце складаныя сказы, графічна абазначце часткі і сродкі іх сувязі. Раствумачце знакі прыпынку. Якія віды злучнікаў вы ведаецце? Якую ролю выконваюць гэтыя злучнікі?
- Падрыхтуйтесь і раскажыце пра адзін з відаў мастацтва.

249. Абазначце суфіксы ў словах *асенні*, *зімні*. Вызначце сэнсавае і граматычнае значэнні суфікса. Запішыце шэсць слоў з суфіксам такога значэння. Пабудуйце з гэтымі словамі спачатку словазлучэнні, а затым складаназалежныя сказы. Графічна абазначце ў сказах галоўную і даданую часткі, сродкі іх сувязі.

250. Прачытайце тэкст. Перакладзіце яго на беларускую мову. Запішыце. Падзяліце на сэнсавыя часткі, паставіце да іх пытанні. Пра што паведамляецца ў кожнай з іх? У якой частцы выражана асноўная думка? Сформулюйце яе.

В помощь своему восприятию человек изобрел часы, чтобы определять время суток, календарь, чтобы исчислять дни и годы, перо, чтобы запечатлевать движение времени в жизни людей и в эпохах. В руках историка перо отмечает течение событий, столкновения классов и государств, освободительную борьбу народов, вскрывая смысл и содержание происходящего. Художник живописует свое время — речь идет об искусстве слова, — выражая дух времени через образы и характеры мыслящих, ищащих, борющихся людей, утверждающих новое и отвергающих старое.


Для того чтобы правдиво показать действительность, добиться художественно полноценного ее изображения, писатель должен быть и философом, и историком. Не видя либо не понимая историзма события, не проникнувшись его содержанием, писатель пройдет мимо этого события или же скользнет по его поверхности. (*Якуб Колас*)

- У перакладзеным тэксце вызначацце складаназалежныя сказы, графічна абазначацце галоўную і даданую часткі, сродкі іх сувязі.

§ 32. ПАРАДАК СІНТАКСІЧНАГА РАЗБОРУ СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫХ СКАЗАЎ З НЕКАЛЬКІМІ ДАДАНЫМІ ЧАСТКАМІ¹

1. Вызначыць тып сказа па мэце выказвання.
2. Назваць галоўную і даданыя часткі, вызначыўшы ў іх граматычныя асновы.
3. Абазначыць лічбамі сэнсава-граматычныя часткі, графічна — сродкі іх сувязі.
4. Вызначыць від падпарадкавання (паслядоўнае, сузалежнае, змешанае) і від даданых частак.
5. Разабраць кожную частку па членах сказа.
6. Пабудаваць схему сказа.

251. Падбярыце з мастацкіх твораў, зменшчаных у падручніку-хрэстаматыі па беларускай літаратуре, складаназалежныя сказы ў адпаведнасці са схемамі:



¹ Узор сінтаксічнага разбору складаназалежных сказаў з некалькімі даданымі часткамі гл. у Дадатку 1, с. 239.

252. Напішыце апавяданне, зрабіўши яго пачаткам прыведзены тэкст. Тэму і загаловак сваёй працы выберыце самі. Вызначыце складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі, раскажыце пра іх будову і мэтазгоднасць ужывання.

Стаяў той асабліва прыгожы дзень, якія бываюць звычайна ў канцы жніўня месяца, калі даўно скончана жніво, зvezена жыта ў гумны і над апусцелым полем дружна ўзлятаюць стайкі шпакоў — прадвеснікаў блізкае восені. Зямля здаецца лёгкай, бязважкай. Яна ўся дыхае цішай, спакоем. Усё відаць як на далоні. Выдзяляеца кожнае дрэва на шляху, і калодзежны жураў у дальний вёсцы, і зубчаты край лесу, і блявы дымок далёка-далёка, дзе праходзіць чыгунка. Нават бачыш, як трапечацца зжаўцелы ліст на бліжній бяро-зе, як высока ў небе ляціць няведама куды самотная павучінка. (*M. Лынъкоў*)

- Растлумачыце напісанне **я** ў слове *месяц*. Запішыце 3—5 слоў, у якіх напісанне **я** падпарадкоўваецца гэтаму ж правілу.
- Выканайце сінтаксічны разбор аднаго складаназалежнага сказа з некалькімі даданымі часткамі.

КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ

1. Якія сказы называюцца складаназалежнымі?
2. Колькі частак можа быць у складаназалежным сказе?
3. Як называюцца часткі ў складаназалежным сказе?
4. Якое месца ў адносінах да галоўнай можа займаць даданая частка ў складаназалежным сказе?
5. Назавіце віды даданых частак у складаназалежных сказах.
6. Што можа паясняць даданая частка ў галоўнай?
7. Якія сродкі ўдзельнічаюць у афармленні сэнсава-граматычных адносін паміж часткамі ў складаназалежным сказе?
8. Чым адрозніваюцца злучальныя слова ад злучнікаў?
9. У чым адметнасць паслядоўнага і сузалежнага падпрадкавання?
10. Пералічыце правілы пастаноўкі знакаў прыпынку ў складаназалежным сказе.
11. Што агульнае паміж складаназалежнымі і складаназлучальными сказамі, чым яны адрозніваюцца?
12. Якая сэнсава-стылістичная роля складаназалежных сказаў у тэксце?

БЯЗЗЛУЧНІКАВЫЯ СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ



§ 33. ПАНЯЩЕ ПРА БЯЗЗЛУЧНІКАВЫ СКЛАДАНЫ СКАЗ

- | | | | | | |
|--------|------|---------|------|---------------|--------------|
| 1. [] | []. | 2. []: | []. | 3. [] — []. | 4. []; []. |
|--------|------|---------|------|---------------|--------------|

Складаныя сказы, у якіх часткі аб'ядноўваюцца ў адно сэнсава-граматычнае цэлае без узделу злучнікаў, а пры дапамозе інтанацыі і сэнсавых адценняў, называюцца б я з з л у ч н і к а в y м i: *[Звінелі птушак галасы]*, *[за луг плыла імгла]*. (Р. Б.) *[На дварэ стаяла вясна]*, *[распускаліся дрэвы]*, *[цвіў бэз]*, *[дацвітала чаромха]*, *[свяціла сонца]*, *[спявалі птушкі]*. (Лупс.)

Паміж часткамі ў бяззлучніковых складаных сказах можна вызначыць наступныя сэнсава-граматычныя адносіны:

1. Бяззлучніковыя складаныя сказы, часткі якіх адлюстроўваюць адначасовасць ці паслядоўнасць падзеяй: *[Маўчала цішыня навокал]*, *[драмаў трывожна спеў лясны]*. (Р. Б.) *[Ударыў вецер]*, *[зашумелі лазнякі]*. (Лупс.)

2. Бяззлучніковыя складаныя сказы, другая частка якіх паясняе ці ўдакладняе папярэднюю або ўказвае на прычыну таго, што вядома з папярэдняй часткі: *[Гісторыкі сведчаць]*: *[пра нашу Белавежу ведалі ўжо ў стара жытныя часы]*. (Парх.) *[Мне сніўся сон]*: *[лагодныя вятры ішли шырокі ў горад беласценны]*. (Гаўр.) *[Хлопцы не мелі часу падумаць пра свой далейшы лёс]*: *[кожную хвіліну перад імі стаяла бліжэйшая, непасрэдная спра вба]*. (Я. М.)

3. Бяззлучніковыя складаныя сказы, часткі якіх указваюць на хуткую змену падзеяй або другая частка паведамляе пра нечаканы вынік: *[Ліпеньскі малюнак незвычайны*

нечакана позірк мой спыніў] — [лётае разгубленая чайка над разлівам недаспелых ніў]. (Бур.) [Прыбеглі ў вёску] — [ціха навокал, нідзе ні души]. (Ст.) [Рантам бліснула маланка] — [стала відна як удзень]. (Грах.)

4. Змест другой часткі можа супрацьпастаўляцца змесцу папярэдняй: [*Клікнуць хацелася*] — [голос замёр]. (Бр.)

5. Нярэдка першая частка ўказвае на час (умову) таго, што гаворыцца ў наступнай: [*Сціхне бура*] — [ясна стане]. (Гур.) [*Вечер загуляе*] — [хвойнік, лозы гнуцца]. (К-с)


6. Сустракаюцца і такія бяззлучніковыя сказы, у якіх другая частка заключае ў сабе выснову таго, што гаворыцца ў папярэдняй: [*Шумяць па-новаму дубровы*] — [на край свой люба мне зірнуць]. (К-с)

Пры чытанні і ўжыванні бяззлучніковых складаных сказаў на мяжы іх частак робіцца лагічная паўза. Другая частка вымаўляецца з інтанациі, якая неабходна, каб захаваць сэнс паведамлення: [*Скрыпку ўспомніць*] — [сонца гляне, асвятляючы ўсяго]. (К-с)

Інтанация надае бяззлучніковым сказам выразнасць і экспрэсіёнасць, таму яны часцей ужываюцца ў тэкстах мастацкага стылю.

► 253. Выкарыстоўваючы табліцу і матэрыял параграфа, падрыхтуйце паведамленне аб сэнсава-граматычных адносінах паміж часткамі ў бяззлучніковых складаных сказах.

У бяззлучніковых складаных сказах могуць выражацца наступныя сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі



254. Спішыце сказы, размясціўшы іх у такім парадку, які адпавядае табліцы ў папярэднім практикаванні. Якія знакі прыпынку ставяцца паміж часткамі ў бяззлучніковых сказах?

1. Зямля радзімы прагне наступлення, шляхі мае на Міншчыну вядуць. (А. Б.) 2. Спнішся — плынню адгоніць назад. (Грах.) 3. Я вочы расплюшчыў — ля дзікай ігруши бялявывя косы начлежніца сушыць. (Грах.) 4. На луг другая коціць хваля: ідуць грабцы, жанкі, дзяўчаты, убраны хораша, бы ў свята. (К-с) 5. Лабановіч адчувае вялікае маральнае задавальненне: вучні займаліся дружна, старанна і рабілі значныя поспехі. (К-с) 6. Ведаюць людзі на свеце пра тое: смех памагае знішчаць нам ліхое. (У. Д.) 7. Жаласна-прыгожа лъюцца ў небе гукі; слухаюць лясы іх, луг, балота, лукі. (К-с) 8. Клікаць пачнеш — ніхто не адклікаецца. (І. Ш.) 9. А сонейка зверху праглянула — праменямі даль заіскрылася. (К. Б.)

255. Напішыце невялікае апавяданне. Тэму і загаловак выберыце самі. Пачаткам свайго апавядання зрабіце прыведзены ніжэй сказ.

За ноч прымаразкі змянілі выгляд лесу: сухая трава пакрылася белым налётам інею, лісце на дрэвах пацямнела, ягаднікі і кустоўнікі на балоце пажаўцелі.

256. Выпішыце з хрэстаматыі па беларускай літаратуры бяззлучніковыя складаныя сказы, якія адпавядаюць наступным схемам:

1. [], [].
2. []: [].
3. [] — [].
4. []; [].

257. Раствумачце лексічнае значэнне і марфемную будову слоў *мушкецёр*, *дублёр*, *парламенцёр*, *партнёр*. (Пры неабходнасці карыстайцесь тлумачальнымі слоўнікамі.) Пабудуйце са словамі словазлучэнні, затым — бяззлучніковыя складаныя сказы. Устанавіце сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі ў пабудаваных вамі сказах.

§ 34. ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ Ў БЯЗЗЛУЧНІКАВЫХ СКЛАДАНЫХ СКАЗАХ

258. Выразна прачытайце тэкст. Выпішыце бяззлучнікавыя складаныя сказы. Якія знакі прыпынку могуць ставіцца паміж іх часткамі?

Час нам, час у пуцявішча:
Ждзэ на возеры чаўнок...
Неспакойна неба блішча —
Навальніца йдзе, сынок.
Рэжа човен водаў лона,
След — палёт тае стралы.
Слізгаціць чаўнок шалёна:
Гоняць два яго вяслы.
Далей замак з кожным разам.
Блісь маланка — ён, бы змей,
Страшным выплыве выразам
Ды ў мрок спусціцца чарней.
Нібы грозіць і сядруе
На сваіх няверных слуг,
Човен дном пясок шаруе —
Цішыня і мрок вакруг.

Якуб Колас

- Вызначце сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах. Ад чаго залежыць выбар знака прыпынку?
- Назавіце стыль тэксту і прыметы гэтага стылю. Ахарактарызуйце вобразна-выяўленчыя сродкі мовы тэксту.

Знакі прыпынку ў бяззлучнікавых складаных сказах залежаць ад сэнсава-граматычных адносін паміж часткамі. Такія адносіны ў пісьмовай мове афармляюцца пэўнымі знакамі прыпынку, у вуснай мове — адпаведнай інтанацыяй.

259. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і тып. Вызначце аднаастаўныя сказы і часткі ў складаных сказах, выражаныя аднаастаўнымі сказамі. Раскажыце пра іх будову. Раствумачце знакі прыпынку.

ВОСЕНЬ

Гарыць агонь...

Люблю сядзець уначы каля вогнішча, падкладаць у сініяе полымя дровы ды слухаць іх трэск — мудрую неразга-

даную гаворку. Так от сядзеў бы, драмаў, думаў — і ўсё б кругом драмала і думала, зліваючыся ў адну душу...

Так было перад восенню.

Першыя замаразкі на полі, халаднавата ў паветры. На ржэйніку срэбная павуціна, пад ранне ападае на зямлю з туманам халодная раса. А ў поўдзень, як выблісне залацістое сонца, зямля будзе мокрай і свежай, зашавеліцца жоўтае лісце на дрэвах...

Мне заўсёды здаецца, што думае нач вялікую думу-казку, бо тады галасы робяцца ціхімі, з пагалоскамі, быццам прыдушенныя — плаўна разбягаючыя яны па паверхні халоднай зямлі.

Так зыкі бягучы і знікаюць, пакідаючы на дарозе сляды перадуманага і перажытага чалавекам. (*B. Каваль*)

● Параўнайце выдзеленыя сказы: што ў іх агульнае і чым яны адрозніваюцца.

* Падрыхтуйце паведамленне на лінгвістычную тэму «Сказы з аднароднымі членамі».

260. Прачытайце выразна верш. Выпішыце спачатку простыя сказы, а затым складаныя. Раскажыце пра будову і значэнне выпісаных сказаў. Раствумачце знакі прыпынку.

МАЙ

Каля кожнае хаты
Бэз расцвітае ізноў.
Вечар.
Спяваюць дзяўчатаы,
Песня плыве за акном.
Выйду насустроч я любай,
Той, з кім пабачыцца рад.
Пойдзем мы з ёю да клуба
Сцежкай, што легла праз сад.
Хіба такою часінай
Можа хто знацца са сном:
Песняй, красуняй дзяўчынай
Ходзіць вясна за акном.

У. Калеснік

● Падкрэсліце займеннікі, раскажыце аб іх лагічна-сінтаксічнай ролі. Падрыхтуйце паведамленне на лінгвістычную тэму «Займеннік як часціна мовы».

261. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тэму і мэтанакіраванасць. Дайце тэксту загаловак. Перакажыце змест. Выпішыце складаныя сказы, раскажыце пра будову іх частак, графічна абазначыўшы кожную, а ў складаназалежных сказах — і сродак сувязі.

Было ўжо за абед, але рыба не клявала. Некалькі разоў Сяргей мяняў чарвей, пляваў на іх, але ўсё было без толку. Гадзін ля чатырох, калі ён ужо збраўся абедаць, хутка і нечакана адзін паплавок кіўнуўся, знік і ўсплыў на паверхню вады, а потым стралою пайшоў на дно. Сяргей ірвануў вудзілішча ўгару. Папалася нешта вялізнае: хлопец чуў праз вудзільна глухія моцныя ўдары. Ён адразу ж забыўся на парады рыбакоў — пацягнуў на сябе вудзільна так, што тое гнулася дугою.

Белая серабрыстая рыбіна адарвалася ад вады з шумам і плёскам, бы хто пранікам па вадзе пляснуў. Праляцеўшы крыху ў паветры, яна сарвалася з кручка і плёнснула на нізкі, амаль уровень з вадою, бераг. У нейкім ап'яненні і хваляванні Сяргей, кінуўшы ўбок вуду, схапіў дрыготкімі пальцамі рыбіну, але яна выслізнула і зноў стала біцца ў траве, перавальваючыся з боку на бок і набліжаючыся да вады. «Як чуе яна гэтую раку...», — мільганула думка. Схапіўшы другі раз aberуч рыбіну, хлопец моцна яе сціснуў і цяпер не ведаў, што з ёю рабіць. Тады пачуў, як, супраціўляючыся, імкнецца на волю рыбіна. Штуршкі яе адзываліся ў Сяргеевых грудзях амаль такімі ж ударамі, моцнымі і пругкімі, бы ток праз руکі праходзіў. Нейкае імгненне Сяргей і рыбіна былі як адно цэлае. Нечакана ў рыбіны нешта хруsnула, і яна абмяякла. Разам з хrustам нешта хруsnула, зламалася ў Сяргея ў грудзях.

Тады адразу зніклі азарт і ўзрушэнне. Хлопец нават разгубіўся, калі зразумеў, што трymаў у сваіх руках другое невядомае, таемнае жыццё. I загубіў яго...

Дагэтуль неяк і не думалася, што рыбіна можа загінуць, што ўсё так проста... Як апёкшиўся, ён кінуў рыбіну ў траву. Яна ляжала непрыгожая. Сяргей доўга глядзеў на яе. Лавіць рыбу больш не хацелася. (*B. Гігевіч*)

- Растлумачце напісанне вялікай літары ў слове *Сяргеевых*.
- Напішыце сціслы пераказ тэксту.

262. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і тып. Падзяліце яго на сэнсавыя часткі. Складзіце план. Перакажыце змест тэксту па плане.

НА ДАЧЫ

Максім карміў сініц. Яго любімы занятак. Нарэзаў дробненькія кавалачкі сала, паклаў на далонь і, выйшаўшы на ганак, выставіў руку ўбок і не глядзеў на яе. Спачатку на гарачую руку падалі халодныя сняжынкі: снег пайшоў яшчэ ўначы.

Пачыналася сапраўдная зіма. Дагэтуль яе не было. Снег падаў колькі разоў і раставаў, адтавала зямлю. А цяпер на добра прамёрзлую зямлю лёг сухі снег, нейкі ажно блакітны. Џівосныя шапкі адзелі кусты ядлоўцу, якія Максім пасадзіў каля ганка. Па іх, па гэтых шапках, можна меркаваць, колькі выпала снегу. Трэба чысціць ганак, сцежку на вуліцу.

Максім радаваўся рабоце, за якую возьмецца. Пасля ўсіх мінскіх турбот і хваляванняў, звязаных з архітэктурай і сям'ёй, праца гэтая дасць адпачынк галаве і сэрцу.

Але спачатку яшчэ адна малюсенькая радасць — эксперымент з прыручэннем сініц. Раней ён дамогся перамогі — адна з сініц брала ласунак з далоні. Максім адсутнічаў не-калькі дзён, і сініца зноў адвыкла. Цяпер дзве лёталі над галавой, пераскоквалі на бярозах з галіны на галіну і піскалі гучна і весела. Яны як бы падбадзёрвалі адна адну: давай ты першая, давай ты! (*Паводле I. Шамякіна*)

• Выпішыце сказы ў наступнай паслядоўнасці: простыя, складана-злучаныя, складаназалежныя, бяззлучнікавыя. Раствумачце знакі прыпынку.

§ 35. КОСКА И КРОПКА З КОСКАЙ У БЯЗЗЛУЧНІКАВЫХ СКЛАДАНЫХ СКАЗАХ

263. Спішыце, графічна абазначце бяззлучнікавыя складаныя сказы. Вызначце сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі і растворы-мачце знакі прыпынку на мяжы частак.

Быў цёплы вечар. Волька і Дзям'ян стаялі пад вербамі. Навальніца мінулася, у бэзавых зарасніках на ўсю моц спявалі салаўі. Поўны месяц плыў у небе, асвятляючы ўсё навакольнае хараство: вялікую затоку, зараснікі і лес на беразе, гарадок з бляшанымі і чарапічнымі дахамі.

Месяц быў поўны, чырвоны, на яго паверхні чарнелі абрывы далёкага таямнічага ландшафту. На зямлі ляжалі цені ад дрэў і пабудоў, пахла зелянінаю, вадой, бэзам. Заспакоена крумкалі жабы. Па затоцы плавалі лодкі, на адной з іх нехта іграў на баяне. Задушэўныя гукі разносіліся над вадой, чуўся дзяячы смех.

Волька ў чорным пінжачку стаяла пад дрэвам. Грудзі яе парывіста ўздымаліся, рукі церабілі галінку бэзу. Яе, пэўна, узрушваў гэты вечар, падобны на добрую ласкавую казку. У вачах свяцілася спагада, замілаванне, вуши прагна лавілі кожны гук, на вуснах блукала лагодная ўсмешка. (*M. Лупсякоў*)

- Падкрэсліце граматычныя асновы сказаў.
- * Падзяліце тэкст на сэнсавыя часткі, выдзеліце ключавыя слова ў кожнай частцы. Перакажыце змест. Вызначце стыль і мэтанакіраванасць тэксту.

У бяззлучніковых складаных сказах звычайна адна частка аддзяляецца ад другой коскай або кропкай з коскай.

На мяжы частак у бяззлучніковых складаных сказах ставіцца **к о с к а**, калі часткі адлюстроўваюць пералічэнне падзей і з'яў, якія адбываюцца адначасова ці паслядоўна: *[Грыміць пагрозліва няблізкі гром], [сінеюць воддарль хмары, быццам горы]*. (А. З.) *[Выглянула сонца], [у траве заспявалі птушкі]*. (Лупс.)

У бяззлучніковых складаных сказах з некалькімі сэнсава-граматычнымі часткамі коска ставіцца тады, калі часткі маюць нескладаную будову і цесна звязаны па сэнсе: *[Лес гудзе], [дрыжаць галіны], [стогне бор хваёвы], [глуха шэпчуць верхавіны, гнуць свае галовы]*. (К-с) *[Шчасця ўсе па дарозе вам зычылі], [пад дугою звінелі званкі], [млынары, па даунейшаму звычаю, прыпынялі знарок ветракі]*. (А. К.)

Калі дзве або некалькі сэнсава-граматычных частак бяззлучніковага складанага сказа нагадваюць адносна самастойныя ўскладненныя простыя сказы і маюць свае знакі прыпынку, яны могуць раздзяляцца **к р о п к а й з к о с к а й**: *[Каля зоркі зорка ўніз глядзіць, мігціць]; [каля горкі горка снегам зіхаціць]*. (Куп.) *[Свежы, чысты ветрык раніцы застаўляй хлопцаў падбавіць крок]; [ім*

таксама хацелася хутчэй зайсі ў лес]. (Я. М.) [Зялёнаю падушкаю клаўся пад ногі мох]; [у кустах ядлоўцу цінь-кали непаседы-сініцы]; [ад імшарын, крыху правей, пачынаўся буралом]; [вецер, быццам жартуючы, павыварочваў тут дрэвы з карэннем]. (М. Д.)

264. Прачытайце тэксты і парыўнайдце ў іх апісанне восені. Дзе больш дакладна перадаюцца яе прыметы? У якім тэксле называюцца самі прыметы, а ў якім — адносіны да іх?

I. Пакарацелі дні: позна світае, рана змяркаецца. Шэрыя хмары ўсё часцей засцілаюць неба і нізка плывуць над зямляй, імжыць дробны дожджык. Ападае лісце з дрэў, і празрыстым становіцца лес.

Адлятаюць у вырай птушкі, паволі засынае прыроды. Залатая восень пераходзіць у познью, каб саступіць месца зіме.
(A. Шкляр)

II.

Неўпрыметку праляцела лета,
Апусцеў за вёскаю палетак.
Не шумяць калоссі на прасторы,
Толькі сцірты высяцца, як горы.
Вечер распранае ў садзе дрэвы,
Не гучаць птушыныя напевы.
Дні маркот для яблынкі насталі:
Усе лісты пажоўклі і апалі.

I. Муравейка

● Выпішыце складаныя сказы ў наступнай паслядоўнасці: бяззлучнікавыя, складаназлучаныя, складаназалежныя. Якія сінтаксічныя канструкцыі выкарыстоўваюць аўтары?

● Назавіце прыслоўі, вызначце іх разрад, растлумачце, дзе трэба, правапіс.

● Падрыхтуйце паведамленне на лінгвістычную тэму «Прыслоўе як часціна мовы».

265. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і тып. Растлумачце знакі прыпынку. Раскажыце пра будову і значэнне сказаў і іх частак. Прадоўжыце тэкст. У сваім тэксле графічна абазначце бяззлучнікавыя складаныя сказы.

Я ляжу на спіне. Гляджу ў высокое цёмнае неба, якое скроў паклявалі зоркі. Дзесь за кустамі ціха-ляютка пляс-

коча вада, суха шапаціць аер. Здаецца, нехта асцярожна поўзае па ім. І гэтае ціхае возера, і агонь, і noch паказаліся мне, гараджаніну, нечым таемным. Але неўзабаве ўсё перамянілася — цішыні быццам бы і не было...

266. Спішице, расстаўляючи знакі прыпынку. Падкрэсліце ў складаных сказах граматычныя асновы, графічна абазначце межы частак. Назавіце тып складаных сказаў.

Людзі лета з палеткаў пазвозілі
Гул гарачых матораў заціх...
Асцярожна хадзіце па восені
Па завулках яе залатых.

<...>

Вечер поле цемраю ахутае.
Цьмяны месяц прыплыве здалёк
Загарыцца на маўклівым хутары
Ледзь прыкметнай зоркай аганёк.

<...>

Птушаняты спяць пад крыллем матчыным
І вавёркі ў дуплах моцна спяць.
Голлямі хістаючи калматымі
Хвой старажытныя рыпяць.

П. Панчанка

* Параўнайце апісанне восені трох аўтараў у практыкаваннях 264 (I, II часткі), 266 (1-ы слупок). Вызначце сэнсава-стылістичную ролю складаных сказаў.

267. Падзяліце абзацы тэкстаў на сказы. Спішице, расстаўляючи знакі прыпынку. Графічна абазначце складаныя сказы, падкрэсліце граматычныя асновы, вызначце адносіны паміж часткамі.

I. Ранак быў сонечны балота ўсё аж нібы зіхатліва дымілася людзі толькі паглядалі гадалі але не спыняліся — касілі варушылі рады як буслы рупліва бялелі па ўсёй шырыні балота сонца пякло трава прывяла хто-ніхто кінуў ужо касіць а **гарадскі** госць усё махаў і махаў касою...

II. Дарога была шырокая і роўная стары шлях з шумлівымі бярозамі і **тэлефоннымі** слупамі коні тут не толькі ішлі а і беглі ахвотна колы лёгка каціліся ў цвёрдых каліянах дарога паволі ўсё паніжалася і паніжалася.

III. Лес выпускіў толькі каля самых **калінкавіцкіх** хат зразу за соснамі заблішчалі агенъчыкі, пачалася вуліца цяпер тут і коні і людзі пачулі сябе весялей коні здаецца без **Ігнатавых** лейцаў самі ўхапіліся ўподбег так уподбег і да-каціліся да доўгай і шырокай са святлом у вокнах будыніны вакзала. (*I. Мележ*)

- Растлумачце правапіс выдзеленых прыметнікаў.
- Падкрэсліпе назоўнікі як члены сказа. Адушаўлённыя назоўнікі абазначце літарай **a**, неадушаўлённыя — літарай **n**.

§ 36. ДВУКРОП'Е Ў БЯЗЗЛУЧНІКАВЫХ СКЛАДАНЫХ СКАЗАХ

268. Прачытайце сказы. Вызначце сэнсава-граматычныя адносіны паміж іх часткамі. Назавіце знакі прыпынку, якімі абазначаюцца межы частак.

1. Усё навокал было знаёмае і звычайнае: даверліва шапацелі груши, дрымотна чарнелі на могілках купы вербаў і акацый, шарэў ледзь відна ў цемры туман на балоце. (*I. M.*)
2. Толькі кажуць: не знікаюць слова, лётаюць заўсёды над зямлём, і людзьмі пахованыя мовы над табою кружаць, нада мной. (*Панч.*) 3. Вам з вячэрай без мяне не справіцца ніколі: я ж за год на цаліне з'еў не меней пуда солі. (*Грах.*) 4. Быццам чую: птушкі недзе нанач просяцца ў суседзяў. (*G. K.*)

Д в у к р о п ' е ў бяззлучніковых складаных сказах на мяжы частак ставіцца:

- калі другая частка раскрывае, паясняе ці дапаўняе змест папярэдняй: [*Наказ бацькоўскі я збярог на Полачыне і Палессі*]: [*не трэба мудраваць у лесе*]. (Бур.) [*Адбылося самае непрыемнае ў іхнай гісторыі*]: [*Мірон заблытаўся нагамі ў лазняку і... ляснуўся на зямлю*]. (Я. М.);
- калі другая частка ўказвае на прычыну таго, пра што гаворыцца ў першай: [*Першыя кіламетры не здаваліся надта цяжкімі*]: [*пажыткі ў хлопцаў былі невялікія*]. (Як.);
- калі другая частка дапаўняе першую, а паміж часткамі можна ўставіць спалучэнні слоў са значэннем успрымання тыпу **убачыў, адчуў, падумаў, разважыў** і г. д.: [*Апейка адчуў*]: [*цишыня зрабілася насцярожанаю*]. (I. M.)

Гэтая слова могуць і апускацца, а двукроп'е ставіцца: [Прыпынішся ў зацішку адзін], [ваколіцы акідваеш вачамі]: [струменіца цяплынь з лясоў, далін]. (К-с);

• калі другая частка выражает прямое пытанне: [Хлопчык сцішыўся за тоўстым дрэвам]: [чалавек ці звер ідзе]? (Р. I.);

• калі першая частка заключае ў сабе абагульняльны сэнс, а наступныя гэты сэнс раскрываюць. У такіх выпадках двукроп'е ставіцца звычайна пасля першай часткі: [Зямля жыве]: [у бераг б'юць прылівы], [у вырай адлятаюць журавы]. (Грах.) [Сёлетняя вясна зусім іншая]: [яна і трymаецца ўвесь час на адну толькі радасць людзям]. (Кул.).

З а ў в а г а. Калі абагульняльны сэнс заключае ў сабе апошняя частка ў адносінах да папярэdnіх, перад ёю ставіцца працяжнік: [Ніжэй стала хадзіць сонца], [пажаўцела трава на паплавах], [збіраюцца стайкамі вераб'i] — [усё гаворыць аб наступленні восені]. (Хомч.)

Двукроп'ю адпавядает спецыфічная інтанацыя папярэджання, якой уласціва лёгкае паніжэнне голасу ў першай частцы.

269. Прачытайте тэкст. Вызначце яго стыль і мэтанакіраванасць. Дайце тэксту загаловак. Падзяліце яго на сэнсавыя часткі. Перакажыце змест. Выпішыце сказы з двукроп'ем. Абгрунтуйце яго пастаноўку.

У характеристы Апейкі былі дзве вельмі розныя, несуладныя рысы: нейкая вялікая чуласць, схільнасць да элегічных адчуванняў і нязменная цвярозасць, практичнасць. Чуласць, элегічнасць яго былі, мусіць, ад прыроды: пэўна, яны і былі калісьці прычынай таму, што Апейка з усіх жыццёвых доляў выбраў сабе долю настаўніка, ды яшчэ настаўніка літаратуры.

Вырасши ля лесу, ля рэчкі, ён усё жыццё быў **неабыкавы** да лесу, да рэчак, да ціхага і вялікага жыцця прыроды.

Ішла парá, якая заўсёды хвалявала яго, — восень. Ён заўважыў яе поступ здаля, са жніўня, калі сонца падымалася яшчэ высока і ад гарачыні іншымі днямі аж млелі дрэвы, бабкі, недажатыя палосы, агароды за платамі.

Подступ яе радаваў добрым надвор’ем: палі дружна галелі, зелянелі адно палосы з картопляю. Дарогі былі поўныя працоўнага руху: усюды рыпелі вазы, сунуліся да сяла па загуменых дарогах, уцікаліся ў расчыненыя гуменныя вароты. (І. Мележ)

- Растворицце сэнс выдзеленых слоў і словазлучэнняў.
- Знайдзіце дыялектныя слова.

270. Прачытайце верш. Каму паэт яго прысвяціў? Спішице, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку, растворицце іх. Абазначце бяззлучнікавыя складаныя сказы.

Ён бачыў кінулі на горад
Магнаты цемру, цень — крыжы.
На радасць нам а ім на гора
Ён працаваў і ўпарты жыў.
Першадрукар тварыў прарочыў.
І час дарэмна не мінуў
Аззяла кніга людзям вочы
Адкрыўшы праўду і ману.
Ён першы кнігу даў славянам —
На простай мове ўзорны ліст.
Ён знаў з-за хмараў алавяных
Праб’еца сонца да зямлі...

A. Іверс

- Вызначце віды бяззлучнікавых складаных сказаў.
- Падрыхтуйце пісьмовае паведамленне на тэму «Вялікі сын роднай Бацькаўшчыны».

271. Прачытайце тэкст, вызначце яго асноўную думку і мэтанакіраванасць. Дайце яму загаловак. Растворицце знакі прыпынку. Напішице пераказ.

У нашай вёсцы хадзіла такая пагалоска: у вырай, у далёкія цёплыя краіны, за моры-акіяны журавы пад сваімі шырокімі крыламі нясуць ластавак. Пасля даведаўся, што гэта няпраўда. Яны самі, на сваіх крыльцах ляцяць восенню ў цёплыя краіны зімаваць. Ластаўкі спрытнейшыя, больш імклівые за журавоў. Дык навошта ім жураўліныя крылы?

Прывялі з выраю ластаўкі пазней за журавоў, нават пазней за марудную зязюлю, якая прыносіць у свой родны бор цёплую вясну.

Прыляцеўшы, адразу браліся за работу: на апошні вянец сцяны, пад крокву нашай старэнкай хаты, яны ў дзюбах насілі гразь, гліну, саломінкі, валасінкі, пярынкі. Усё гэта ўласнай слінай змочвалі, склейвалі, майстравалі сваё круглае гняздзечка. Яно ўжо было гатова, але шчырыя работніцы кудысьці яшчэ адлучаліся, а праз круглу дзірачку ў гняздзечка праціснуўся верабей. Гэта ён нібыта паглядзець, пацікавіцца, павучыцца ў ластавак, як трэба рабіць гнёзды. Паглядзеў, павучыўся — вылятай! А ён сядзіць. Прыляцелі ластаўкі, а ў іх маленъкай хацінцы няпрошаны госьць.

— Мы цябе не звалі, не прасілі, — зашчабяталі яны. — Выбірайся, верабей!

А ён сядзіць, не хоча выбірацца. Надзымуўся, зачырыкаў:

— От яшчэ мне знайшліся гаспадыні! Я сам сабе гаспадар!

Ластаўкі пашчабяталі, пашапталіся і паляцелі. Неўзабаве прынеслі яны ў дзюбках глейкай гразі і пачалі ёю замазваць дзірачку ў гняздзечку. Зноў паляцелі, зноў прыляцелі, а верабей сядзіць. Яго гразёю заляпілі, замуравалі ластаўкі. У глухой цямніцы сядзіць. Ні святла, ні паветра. (А. Бялевіч)

272. Прачытайце. Вызначце асобу, ад імя якой вядзеца паведамленне, і сэнсавую дастатковасць тэксту. Спішице, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Абгрунтуйце свой выбар.

Ні Валодзька ні дзед Дзяніс яшчэ не ведалі пра бяду абодва былі ў полі глядзелі пчаліныя калоды перад зімой.

Калоды праўда былі ўжо ўцеплены. Але дзеду Дзянісу карцела яшчэ паглядзець праверыць усё баяўся ён каб не забыць што-небудзь. Памяць старая tym часам і падмануцьмагла! А падмануць ёй было няцяжка калод меў дзед, як-ніяк, сем штук. Стаялі яны па ўсёй зямлі на ўзлессях на полі, усе на дрэвах высока. Валодзька ездзіў з дзедам не так сабе не з пустой ахвоты. Ён памагаў ставіць драбіну да дрэва яна была важкая і доўгая. Хлопец трymаў драбіну калі дзед асцярожна лез з папярэчыны на папярэчыну памагаў дзеду несці яе на воз.

Ехаць было добра, а стаяць трymаць драбіну — брала нуда і стылі руکі. Але Валодзька не скардзіўся не ўпершыню было цярпець яму нудоту і нядобрае. Не адно ж ужо лета з дня на дзень пасвіў ён свіней, каня нават пасвіў і мок і стыг у полі сцярог — як прывязаны быў пры ім. Спярша

цярпець нуду гэта была пакута страшная. Паступова прыцяр-
пеўся, звык нічога не зробіш памагаць трэба зарабляў на
хлеб. Не малы ж ужо — не век жа есці хлеб дармавы, ся-
дзець на чужой шыі. (*Паводле І. Мележа*)

- Назавіце ў тэксле фразеалагізмы, растлумачце іх значэнне.
- Графічна абазначце бяззлучніковыя складаныя сказы, раскажыце пра будову частак і адносіны паміж імі.

* **273.** Прачытайце. Вызначце стыль, тып, адрасата і мэтанакіра-
ванасць тэксту. Абгрунтуйце сваё меркаванне. Дайце загаловак тэксту.
Спішыце, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку, растлумачце іх.

У Аўгуста Мілаванава не **кідкае аблічча**. Амплуа яго вызначыць **няпроста**. Ён можа **іграць хлопчыкаў** можа старых. Часцей за ўсё выконвае ролі адмоўных герояў. **Творчая манера** артыста вельмі стрыманая. Здаецца, выбуховасць тэмпераменту не для яго. Акцёр выкарыстоўвае кожнае **імгненне** не **сцэнічнага часу** ён заўсёды ацэньвае сваё выкананне той ці іншай ролі і адначасова шукае новыя шляхі развіцця вобраза. Пошук захапляе яго настолькі, што ён, бывае, страчвае ісціну, ці, лепш сказаць, забываеца пра яе цану.

Усе гэтыя асаблівасці **акцёрскай індывідуальнасці** Мілаванава дапамагалі яму, калі трэба было паказаць ворагаў разумнымі, злымі, хцівымі. Артыст заўсёды схільны да **іроніі** рэзкі з аналітычным разумам здольны перамагчы праціўніка заўсёды без **грыму і парыка** са сваёй пругкай і спружыністай хадой. Ён выканаў шмат роляў у тэатры імя Якуба Коласа, у купалаўцаў, на тэлебачанні, у кіно. (*Т. Арлова*)

- Растлумачце сэнс выдзеленых слоў і словазлучэнняў.

274. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і тып. Раскажыце, пра які час паведамляецца ў тэксле. Знайдзіце месцы, якія харкторызуюць гэты час. Растлумачце сэнс загалоўка.

Выпішыце сказы з двухроп'ем. Раскажыце пра будову і значэнне гэтих сказаў.

ПАМЯТНАЯ ВЯСНА

Вясна прынесла забытых за зіму пахі: золкі, гаркаваты водар зямлі і кіславаты заечай капусты. Вясна наступіла

дружна: дапамаглі шчодрыя цёплыя дажджы і яснае сонейка. Зямля аж курылася парай. Лёгкі туман, ружаваты ў промнях сонца, сплываў у нізіны і равы.

У той год рана зацвіла лотаць. Як кінуць вокам жаўцелі паплавы, а на прыпёку рос сон, такі ж празрыста-сіні, як неба. На балотах цвілі белыя падснежнікі. Здавалася, што там усё яшчэ ляжыць снег, што пасля кожнага дажджу яго прыбаўляеца.

Кветак ніхто не рваў. Збіралі толькі дробнае шчаўе і заечую капусту, ды яшчэ смарчкі — светла-карыйчневыя грыбы.

Язэп пайшоў на Антонаўскія хутары, каб падсекчы бярозы. Вершаліна адной з іх, у добрым ужо веку, была ссечана снарадам. Два велізарныя сукі, як рукі, высока прасціраліся ў неба, нібы хацелі прыкрыць рану. Адтуль, з расшчэпленай вершаліны, па гладкім ствале ссякаў на зямлю бярозавік. Карап дрэва была мокрая, як бывае мокры твар, калі чалавек моцна плача. Язэп не стаў падсякаць гэтай бярозы. Падсек дзве другія. Зрабіў лубкі — і першыя кроплі бярозавіку скаціліся па іх у прынесеную пасудзіну.

Язэп сеў на сухі грудок...

Справа рунела жыта, аж сінле ад сілы, якую набірала яно ў гэтыя цёплыя дні. Язэп успомніў, як летасць мінёры выцягвалі з зямлі міны. «Не поле, а пастка: куды не ступі — смерць», — казаў яму старшы сяржант. І вось цяпер на гэтым полі — жыта. Хутка яно будзе каласаваць, цвісці, налівацца зернем: мёртвае поле зноў ажыло. (A. Acіpenka)

● Калі ставіцца двукроп'е ў простых і складаных сказах? Прывядзіце прыклады.

275. Дапішыце да сказаў сэнсава-граматычныя часткі так, каб простыя сказы сталі бяззлучнікавымі складанымі. Растворычыце знакі прыпынку паміж часткамі.

1. Алесь выйшаў з хаты і ўбачыў 2. Апошняя дэкада красавіка выдалася наўздріў цёплая 3. Ужо дома Серафім Іванавіч падумаў 4. У пакой Серафіма Іванавіча ўварвалася гарадское шумлівае жыццё

§ 37. ПРАЦЯЖНІК У БЯЗЗЛУЧНІКАВЫХ СКЛАДАНЫХ СКАЗАХ

276. Прачытайце сказы, вызначце іх будову і значэнне. Устанавіце сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі. Растворычце знакі прыпынку. Запішыце сказы.

1. Песня панеслася наская, нудная — рэха панеслася — бор адказаў. (*Куп.*) 2. Бліснула сонца, сонца вясновае — топіцца гурбіна, топіцца лёд. (*Куп.*) 3. Ад праўды раз адкруцішся — няпраўдаю атруцішся. (*Панч.*) 4. А стоміцца сонца, за ўзгоркамі сядзе — туман нерухома на ўсім даляглядзе. (*Калесн.*) 5. Белую хусцінку завязала — прыгажуняй велічнаю стала. (*Е. Л.*)

Працяжнік у бяззлучнікавых складаных сказах на мяжы частак ставіцца:

- калі часткі ўказваюць на хуткую змену падзеі (у тым выпадку паміж часткамі можна паставіць злучнік *i*) або другая частка паведамляе пра нечаканы вынік: [*Pantam бераг адступае*] — [*луг зялёны вырастает*]. (М. Т.) [*Не паспей бацька слова сказаць*] — [*між ялін паказаліся карнікі*]. (Ст.);

- калі змест наступнай часткі супрацьпастаўляецца зместу папярэдняй і можна праверыць гэта, паставіўшы злучнік *але*: [*Рад бы госциу*] — [*хлеба шкада*]. (Пр.);

- калі ў сказе выражаютца ўмоўна-выніковыя адносіны: [*Дажджы пройдуць*] — [*грыбы вазамі вазі*]. (Кул.) [*I вось абарваліся ніці*] — [*сышоў ты на вечны пакой, буйнейшы наш колас у жыце, наш дуб лугавы над ракой*]. (К-с);

- калі другая частка заключае ў сабе мастацкае параштыванне: [*Гаварыць пачаў*] — [*рэшата бобу на галаву высыпаў*]. (З газеты).

Задача. Выбар таго ці іншага знака прыпынку для пастановы паміж часткамі ў бяззлучнікавым складаным сказе часта залежыць ад сэнсу частак сказаў і ад таго, якія з магчымых адносін хоча ўстанавіць аўтар тэксту: *I пайшла тут ходам поўным справа ў нас, усё гудзе.* (М. К.) — сэнсава-граматычныя часткі выражаютца паслядоўнасць адносін, на мяжы частак ставіц-

ца коска. *I пайшла тут ходам поўным справа ў нас: усё гудзе.* — другая частка раскрывае сэнс першай, на мяжы частак ставіцца двукроп’е. *I пайшла тут ходам поўным справа ў нас — усё гудзе.* — другая частка заключае ў сабе вынік дзеяння, што адбываецца ў першай; на мяжы частак ставіцца працяжнік. Аднак трэба мець на ўвазе, што пры выборы адпаведнага зна-ка прыпынку неабходна карыстацца агульнапрынятымі правіламі.

277. Прачытайце верш, растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку. Спішице, дайце характеристыку сэнсава-граматычным часткам як простым сказам.

Прачынаешся раніцою —
табе ў вочы ўдарыць свято.
Не пазнаеш свайго пакою —
у ім змроку нібы не было.
У ім водсвет вясны бясхмарнай,
поўны ён маладога святла.
Зайка — променъ жывы янтарны —
на сцяне, на абрусе стала.
Яго ўбачыш — дзяцінствам павее
і яшчэ нечым светлым такім,
што, як радасная падзея,
авалодае сэрцам тваім.

A. Вярцінскі

278. Спішице, раскрываючы дужкі і расстаўляючы знакі прыпынку. Графічна абазначце бяззлучнікавыя складаныя сказы. Раскажыце пра будову і адносіны іх частак.

Глуха гулі макавіны соснаў з кароткімі перапынкамі ту-каў у глыбі лесу дзяцел конь матнуў галавою цуглі тонка і гучна зазвінелі. Звон іх хутка раставаў у марозным павет-ры. Захацелася піць. Антон зачарпнуў рукою снегу і пада-браў яго з далоні губамі крохкая белая крупка растала імгнен-на — у роце пасвяжэла. Але смага (*не*)прайшла і ён прыгадаў брыгадзіраў стол застаўлены талеркамі жлавую гаворку Воль-гі і яе ўвішныя рукі. У брыгадах Антон (*ni*)колі і (*ni*)ў кога не абедаў (*ne*)хацеў быць (*ni*)кому (*ni*)ў чым абавязаным. Сёння ён зрабіў выключэнне і гэта было цяпер як папрок

як пярэчанне Клаўдзіі. Яна абвінавачвала яго ў празмернай ганарлівасці.

Антон крануў лейцы і павярнуў на свежы сляднік у прагалах між дрэў. Ён ехаў хутка, але так і (*не*)дагнаў цесляроў і толькі на полі выбіўшыся з нізіны ля ручая на высокі пагорак убачыў удалечыні пад самай вёскаю сані. Але так і (*не*)згледзеў хто на іх едзе. (*A. Савіцкі*)

- Растлумачце напісанне выдзеленых літар.
- Дайце загаловак тэксту. Вызначце яго асноўную думку. Знайдзіце тое месца ў тэксле, дзе яна раскрываецца.

279. Прачытайце тэкст. Спішыце, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку. Абазначце бяззлучніковыя складаныя сказы.

Сам агонь у полі тлее
Нікагусенъкі няма.
Хлопчык зразу весялее
Духам падаў ён дарма.
Знікла гора як бы труска
Дым знёс цяжкую думу.
Будзе хлопчыку закуска
Будзе снеданне яму!
Бо на полі бульбы многа
Бульбы можна напячы.
І бярэ тут рух малога
На агонь нясе карчы.

Якуб Колас

- Падкрэсліце дзеясловы, назавіце іх пачатковую форму, вызначце сэнсава-граматычную ролю ў тэксле.

280. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку і ўстаўляючы прапушчаныя літары.

1. Неба было самотна-шэрае, мутнае з туману ці нізкіх ускалмачаных хмар се..лася на дол восен..ская золь відаць к ночы збіраўся дождж. (*Бык.*) 2. Вёска наша спрадвеку пал..вая ляскоў гаёў якіх-небудзь ці проста зарасніку каля яе н..ма красу птушынага голасу я ведаў перш за ўсё ад жаваранка і шпака. (*Б.*) 3. Лета было гарачае і здавалася доўгае жнів..нь падышоў да с..рэдзіны раніцай на лагу ўжо выпадала густая з ночы раса халодная аж калола ў ногі. (*Пт.*)

4. Пад узгоркам блішч..ла круглае возера яно рухалася і пералівалася як жывое срэбра над самен..каю вадою ц..гнуўся прыгожы шлях сакаўной з..л..ніны тут былі высокія гладкія сітнякі і цэлыя зараснікі аеру. (К-с)

• Растлумачце напісанне злучка ў словах, падбярыце і запішыце па пяць слоў са злучком на адпаведныя выпадкі.

§ 38. СЭНСАВА-СТЫЛСТЫЧНАЯ РОЛЯ БЯЗЗЛУЧНІКАВЫХ СКЛАДАНЫХ СКАЗАЎ У ТЭКСТАХ

Характэрнай асаблівасцю ўсіх бяззлучніковых складаных сказаў з'яўляецца тое, што ў іх адсутнічаюць спецыфічныя, прызначаныя для сувязі сэнсава-граматычных частак матэрыяльна выражаныя сродкі — злучнікі або злучальныя слова, — вось чаму адносіны паміж часткамі носяць няпэўныя харектар. Яны кожны раз устанаўліваюцца на лагічным узороні, афармляюцца інтанацыяй у вусным маўленні, а на пісьме — знакамі прыпынку. У адпаведнасці з будовай бяззлучніковых складаных сказы падзяляюцца на дзве групы: сказы з дзвюма сэнсава-граматычнымі часткамі і сказы з некалькімі сэнсава-граматычнымі часткамі.

У літаратурнай мове бяззлучніковых складаных сказы з некалькімі сэнсава-граматычнымі часткамі звычайна ўжываюцца як сродак апісання. З іх дапамогай пісьменнікі і публіцысты ствараюць ярка выражаныя, эмацыйнальна афарбаваныя бытавыя малюнкі, робяць пейзажныя замалёўкі, апісваюць ваенныя баталіі і інш. Такія сінтаксічныя канструкцыі лёгка перабудоўваюцца ў складаназлуччныя і складаназалежныя, тэматычна звязаныя паміж сабой простыя сказы.

► 281. Прачытайце тэкст. Ахарактарызуіце мастацкі стыль: назавіце сферу выкарыстання, функцыі і адметныя якасці, асноўныя жанры, моўныя асаблівасці. Складзіце план і падрыхтуйце пераказ тэксту.

МАСТАЦКІ СТИЛЬ

Мастацкі стыль займае цэнтральнае месца сярод іншых разнавіднасцей літаратурнай мовы. Гэта стыль мастацкай літаратуры. Ён выкарыстоўваецца ў эстэтычнай сферы зно-

сін, абслугоўвае патрэбы духоўнага жыцця грамадства. Асноўная функцыя мастацкага стылю — эстэтычнае ўздзейнне на адрасата (читача, слухача). Гэтым стылем пішуцца літаратурныя творы розных жанраў: апавяданні, аповесці, раманы, вершы, паэмы, п'есы.

Выступаючы сродкам фарміравання мастацкіх вобразаў, моўныя элементы ў мастацкім стылі набываюць дадатковое эстэтычнае значэнне, яны эмацыянальна ўздзейнічаюць на адрасата (читача, слухача), далучаюць яго да супольнай з пісьменнікам творчасці. Так адбываецца ўзаемадзеянне камунікатыўнай і эстэтычнай функцый.

Мастацкі стыль харектарызуецца вобразнасцю, эмацыянальнасцю, мілагучнасцю. Мастацкае слова змяшчае больш сэнсавых і эмацыянальных адценняў, чым афіцыйнае або навуковае. У тэкстах гэтага стылю ўжываюцца ўсе пласты лексікі, вобразныя сродкі мовы — эпітэты, метафоры, паралінні, ацэначныя формы розных часцін мовы, разнастайныя сінтаксічныя канструкцыі, усе тыпы простых і складаных сказаў, а таксама сказаў з простай мовай, з выкарыстаннем маналогаў і дыялогаў. Для тэкстаў мастацкага стылю харектэрна шырокое ўжыванне бяззлучнікаў складаных сказаў з разнастайнымі сэнсава-граматычнымі адносінамі. Дзякуючы майстэрскому выкарыстанню моўных і маўленчых сродкаў, пісьменнікі ствараюць яскравыя малюнкі. Пры гэтым майстры слова не абмяжоўваюцца тыповымі для мастацкай мовы сродкамі; яны звяртаюцца і да іншых стыляў, а таксама выкарыстоўваюць элементы нелітаратурнага ўжытку, падпарадкоўваючы іх ужыванне задачы мастацкага паказу. Мастацкі твор у цэлым пішацца на літаратурнай мове. Гэта забяспечвае яму выхад да кожнага адрасата, да шырокага чытача, слухача, а значыць, дазваляе з большай паянтоў выконваць сваю эстэтычную функцыю. (*Паводле А. Каўруса*)

282. Прачытаіце тэкст, падзяліце яго на сказы. Расстаўце знакі прыпынку і растлумачце іх. Вызначце бяззлучнікаў складаныя сказы, аргументуйце мэтазгоднасць іх ужывання.

ВЯСНА

Вясна прыйшла неяк раптоўна звечара снег мацаваў даволі моцны марозік нельга было падумаць што ўсё рушыцца

раніцою сонца ахутанае шэраю смугою нясмела і ленавата ўставала з-за лесу здавалася што яму не хочацца прачынацца калі сонца ўзнялося ўгору сажні на тры над лесам усё змянілася шэртань знікла а сонца расплющыла шырока вочы ды глянула на палі вакол усё скрэз закіпела снег адруз з узгоркаў памчалі ручайны на рэчцы ледзяныя брыжы пачалі адставаць ад берагоў з поўдня паказаліся чорныя плямы на скілах узгоркаў і над імі ледзь прыкметна падымалася белая пара. (*Паводле П. Броўкі*)

- Да якога стылю належыць гэты тэкст? Назавіце адметнасці стылю.

283. Напішице віншаванне мame з нагоды яе дня нараджэння ці 8 Сакавіка (на выбар). Раскажыце пра стыль і тып маўлення. У выпадку выкарыстання бяззлучнікаў складаных сказаў аргументуйце мэтацгоднасць іх ужывання.

§ 39. ВІДЫ БЯЗЗЛУЧНІКАВЫХ СКЛАДАНЫХ СКАЗАЎ

Выдзяляюць наступныя разнавіднасці бяззлучнікаў складаных сказаў:

- 1) бяззлучнікаў складаныя сказы з аднатыпнымі часткамі;
- 2) бяззлучнікаў складаныя сказы з разнатыпнымі часткамі.

Бяззлучнікаў складаныя сказы з аднатыпнымі часткамі набліжаюцца да складаназлучаных сказаў. У сказах такога віду часткі могуць перадаваць падзеі, што адбываюцца адначасова: *Дарогі пахаваліся, слядоў нідзе няма, камусь на нешта жаліцца кудлатая зіма.* (М. Б.); перадаваць падзеі, што адбываюцца ў пэўнай паслядоўнасці, адна за другой: *На заломе выбухнуў велізарны клуб белаватага дыму, за ім выкідваліся другія клубкі, следам за гэтым паказаўся паравоз кур'ерскага поезда.* (К-с) Адзначаюцца бяззлучнікаў складаныя сказы, у якіх другая і наступныя часткі развіваюць якое-небудзь слова ў першай частцы ці ўсю першую частку: *Глянь, квітнеюць старыя таполі, песні новыя ціха плююць, вечер буйны ўзняўся на полі, успаміны ў сэрцы растуць.* (М. Б.)

Бяззлучнікавыя складаныя сказы з разнаты пны мі часткамі набліжаюцца да складаназалежных сказаў. У сказах такога віду адна сэнсава-граматычная частка патрабуе ад другой дапаўнення, тлумачэння, удачлівенні, паяснення, раскрыцця прычыны або выніку дзеяння і інш.: *Сцяжынка збягае ў восень: кароткае лета прайшло.* (Грах.) *Я летнія ночы не сплю:* яны прыносяць летуценні. (Вярц.) *Хочаш жыць у святле і цяпле — сам здабывай агонь для сябе.* (Вярц.)

284. Спішыце. Пастаўце прапушчаныя знакі прыпынку, растлумачце іх. Якія пачуцці выклікае верш?

ДАГАРАЕ СВЕЧКА

Ты пабудзь са мною дарагая
Хай душа адкрыецца душы.
Не зважай што свечка дагарае
І яе дачасна не туши.
Памаўчым паверым у надзею
Як у шчасце верылі спярша.
Не зважай што сэрца халадзее
Не астыла б чулая душа.
Безнадзейная замоўкне спрэчка —
Больш няма пра што нам гаварыць.
Ты пабудзь пакуль не згасне свечка
І пакуль душа не дагарыць.

C. Грахоўскі

● Абазначце складаныя сказы. Вызначце іх будову, сэнсавыя адносіны і сродкі сувязі частак.

● Падкрэсліце часціцы, вызначце іх сэнсава-граматычную ролю.

285. Прачытайце ўрывак з артыкула А. Міхневіча пра словазлучэнне. Вызначце яго стыль і мэтанакіраванасць. Падзяліце тэкст на лагічныя часткі, пастаўце да іх пытанні. Складзіце самастойна план і падрыхтуйтесь да пераказу тэксту.

Словазлучэнне — гэта свабоднае сэнсавае і фармальнае аб'яднанне двух і болей паўназначных слоў: *ранняя вясна, нехта з нас, ісці полем, па-ранейшаму спакойны, вялікі і малыя азёры Беларусі.* У адрозненне ад сказа словазлучэнне

не ўтварае закончанага выказвання, не мае інтанациі завершанасці. У маўлennі словазлучэнне выступае ў якасці часткі паведамлення, канкрэтнае значэнне яно набывае толькі ў сказе. Па колькасці аб'яднаных слоў вылучаюцца простыя і складаныя словазлучэнні. Простыя словазлучэнні складаюцца з двух самастойных слоў (*новы дом, жыць у дому*), складаныя словазлучэнні маюць тры і больш самастойныя слова (*новы дом брата, жыць у новым доме брата*). Адно з такіх слоў называецца галоўным, другое (ці другія) — залежным (ці залежнымі). Адпаведна з гэтым прынята вызначаць будову словазлучэння. Галоўнае слова ў словазлучэнні называе паняцце, прадмет, прымету, дзеянне. Залежнае слова перадае (удакладняе, паясняе) дадатковую характеристыку паняцця. Разгледзім наступныя словазлучэнні: *стары ясень, ліст ад маці*. У словазлучэнні *стары ясень* галоўным з'яўляецца слова *ясень*, залежным — *стары*. У словазлучэнні *ліст ад маці* галоўным з'яўляецца слова *ліст*, залежным — *ад маці*. Такім чынам, залежнае слова ў словазлучэнні падпарадкоўваецца галоўнаму. Від сувязі, пры якім адно слова залежыць ад другога па сэнсе і граматычна, называецца падпарадковальнай сувяззю. Галоўнае слова ў словазлучэнні можа быць выражана ўсімі знамянальнымі часцінамі мовы. Адпаведна вылучаюцца тыпы словазлучэнняў: іменныя (*ранняя вясна*), дзеяслоўныя (*сustrакаць гасцей*), прыслоўныя (*вельми хутка*). У іменных словазлучэннях можна выдзеліць назоўнікавыя (*хата за ракой*), прыметнікавыя (*поўны захаплення*), займеннікавыя (*штосьці загадкавае*), лічбнікавыя (*пяць дзён*). Выбар залежнага слова ў словазлучэнні вызначаецца таксама паводле прыналежнасці слова да той ці іншай часціны мовы. На аснове граматычных значэнняў слоў розных часцін мовы, якія ўваходзяць у словазлучэнне, складваюцца семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж імі. Адзначаюцца наступныя семантыка-сінтаксічныя адносіны паміж словамі ў словазлучэнні: азначальныя (*ліст бярозы*), аб'ектныя (*атрыманне стыпендыі*), акалічнасныя (*рухацца насустрач*). Існуюць і змешаныя адносіны: аб'ектна-азначальныя, азначальна-акалічнасныя і інш. Варта падкрэсліць, што менавіта сінтаксіс словазлучэння складае адметнасць мовы.

- Выкарыстаўшы план, падрыхтуйце пераказ лінгвістычнага артыкула.

286. Прачытайце тэкст, падзяліце яго на сказы. Пастаўце і растлумачце знакі прыпынку. Вызначце колькасць сэнсавых частак. Абазначце і запішыце ключавы сказ у кожнай частцы. Раскажыце, што ведаеце пра ключавыя сказы.

У сяле япчэ доўга спявалі песні дзеесь з двара даносіўся брэх патрывожанага сабакі запознены месячык загарэўся залатым пажарам за tym панурым лесам што стаяў з боку чыгункі і павольна ўзнімаўся над заспакоеную зямлёю начцішэла і глушэла цяжэй налягала на зямлю.

Настаўнік яшчэ доўга сядзеў каля акна розныя думкі падымаліся ў яго галаве спаць не хацелася ён доўга варочаўся пакуль сон замкнуў вочы на століку каля ложка ляжаў букецік завяўшых красак.

Вясна ўступала ў сілу снегу ўжо зусім не было ў палях ажылі балоты жаласна застагналі кнігаўкі цяжка лятаючы над вадой высока ў небе звінелі жаваранкі абсохлая зямля пачынала іскрыцца зялёным аксамітам пахучай траўкі.
(Якуб Колас)

● Раскажыце пра будову і значэнне сказаў перабудаванага тэксту. Падкрэсліце ў іх граматычныя асновы, вызначце часціны мовы, якія выконваюць ролю дзейніка і выказніка.

§ 40. ПАРАДАК СІНТАКСІЧНАГА РАЗБОРУ БЯЗЗЛУЧНІКАВЫХ СКЛАДАНЫХ СКАЗАЎ¹

1. Назваць тып сказа па мэце выкавання і будове.
2. Вызначыць межы частак і сэнсава-граматычныя адносины паміж імі, указаўшы граматычныя асновы.
3. Растворыць знакі прыпынку на мяжы частак.
4. Разабраць кожную частку па членах сказа.
5. Пабудаваць схему сказа.

287. Спішыце сказы. Растворыць знакі прыпынку. Зрабіце сінтаксічны разбор сказаў адпаведна парадку разбору.

1. У гэту ноч Андрэю не спалася: вільготная зямля і начная цішыня даносілі разнастайныя гукі неўгамоннага

¹ Узор сінтаксічнага разбору бяззлучнікаўых складаных сказаў гл. у Дадатку 1, с. 242.

жыцця. (К-с) 2. Патрэскуваюць, кідаючы пучкі зыркіх іскраў, сухія дровы; гудзе ў чырвонай ад нагрэву трубе полымя; ляціць доўгая зімовая ноч; цячэ і цячэ размова. (Сач.) 3. Завіруха лютуе, мяце і мяце — закавала асіны ў белыя латы. (Грах.) 4. Чорная хмара адбегла, кнігаўкі п’юць ручай. (Панч.) 5. У небе высока ўзлятае арол — не чуе арлінага клёкату дол. (К-с) 6. У пакой Серафіма Іванавіча ўварвалася гарадское шумлівае жыццё: грымелі грузавыя аўтамашыны, на скразной гарадской магістралі шаркалі шынамі легкавушкі, бразгацелі трактобусы. (Ачин.)

КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ

1. Назавіце агульныя прыметы, уласцівыя ўсім тыпам складаных сказаў: складаназлучаным, складаназалежным і бяззлучнікам.
2. Складзіце самастойна ці выпішыце з мастацкага твора трыв бяззлучнікамі складаныя сказы з рознымі сэнсава-граматычнымі адносінамі паміж часткамі. Назавіце гэтыя адносіны. Раствумачце знакі прыпынку. Пабудуйце схемы сказаў.
3. Якімі прыметамі адлюстроўваюцца складаназалежныя сказы ад складаназлучаных; бяззлучнікамі складаныя сказы ад складаназлучаных і складаназалежных?
4. З дапамогай якіх сродкаў афармляюцца сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі ў бяззлучніковых складаных сказах? Як называюцца такія адносіны?
5. У якія групы аб’ядноўваюцца бяззлучнікамі складаныя сказы ў залежнасці ад сэнсава-граматычных адносін паміж іх часткамі?
6. Якія знакі прыпынку могуць ставіцца на мяжы частак у бяззлучніковых складаных сказах?
7. Калі ставіцца коска ці крапка з коскай на мяжы частак у бяззлучніковых складаных сказах?
8. Калі ставіцца двукроп’е на мяжы частак у бяззлучніковых складаных сказах?
9. Калі ставіцца працяжнік на мяжы частак у бяззлучніковых складаных сказах?
10. Якая сэнсава-стылістичная роля бяззлучніковых складаных сказаў у тэксле?

СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ З РОЗНЫМІ ВІДАМІ СУВЯЗІ ЧАСТАК: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ



§ 41. ПАНЯЦЦЕ ПРА СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ З РОЗНЫМІ ВІДАМІ СУВЯЗІ ЧАСТАК

288. Прааналізуйце сказы. Вызначце, што агульнае ў іх будове і чым яны адрозніваюцца. Абазначце лічбамі часткі, расскажыце пра сродкі іх сувязі.

1. [Зарунелі буйна нівы], [зацвілі сады], [поўніць гоман, спеў шчаслівы сёлы, гарады]. (*К-с*) 2. [Рыгорка сядзіць ля агародчыка], [над ім цвіце пахучы бэз], **[a]** [вышэй, на страсе хаты, чырыкаюць, скачуць, увесь час пазіраючы на малога, канаплянкі]. (*Лупс.*) 3. [Між рэдкіх хмар ужо іскрацца зоркі], **[i]** [**ціха-ціха** падаюць лісты], **[i]** [вецер на палях пустых разносіць спеў, для нас незразумелы]. (*Панч.*) 4. [Зямля яшчэ песцілася ў сонным змроку вясенняй ночы], **[a]** [неба ледзь-ледзь пачынала святлець на ўсходзе зорамі], (**(калі)** маладыя настаўнікі выходзілі з Панямоні). (*К-с*)

- Растлумачце, чаму выдзеленыя слова напісаны праз злучок.
- Успомніце выпадкі напісання слоў праз злучок у беларускай мове.

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі маюць у сваім складзе не менш як тры часткі, якія звязваюцца паміж сабой рознымі відамі сувязі: злучнікавай і бяззлучнікавай, злучальнай і падпрарадкавальнай, бяззлучнікавай і падпрарадкавальнай і інш. Таму іх называюць складанымі сказамі з рознымі відамі сувязі частак: [*Бясконцыяя балоты вучылі палешукой мудраму разважанню*], [*мора лясоў выхоўвала ў іх засцярогу*], (**(бо)** так лёгка напаткаць тут небяспеку). (*К-с*) [*Змучанае дарогаю і бяssonнымі на-*

чамі цела даўно патрабавала адпачынку], [але] [заснуць Лабановіч адразу не мог], (бо вельмі многа было ўсялякіх уражанняў). (К-с) [Была вясна], [хадзіла рэха па волкіх сцежках берагоў], (як быццам ранак зноў праехаў з наборам бомаў між лугоў). (Кір.)

Часткі складаных сказаў з рознымі відамі сувязі могуць спалучацца паміж сабой і нагадваць складаназлучаныя сказы, складаназалежныя і бяззлучніковыя складаныя. Таму сродкамі сувязі частак у сказах з рознымі відамі сувязі з'яўляюцца злучальныя і падпарадкавальнія злучнікі (ці злучальныя слова), інтанацыя, сэнс, адпаведныя знакі прыпынку. [*Спачатку не заўважаеш*], (что пастухі не прыганяюць ужо кароў на абед): [дзень стаў маленькі], [ды] [німа той спёкі], (якая раней была ў поўдзень). (Сіп.)

Схемы прыведзеных складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак маюць такі выгляд:

1. [], [-×-], (бо ...).
2. [], [але] [-×-] (бо ...).
3. [], [-×-], (як быццам ...).
4. [дзеясл.], (что...): [], [ды] [наз.], (якая ...).

289. Запішыце сказы, расстаўляючы знакі прыпынку. Пабудуйце схемы сказаў.

1. У жыцці чалавека бываюць такія моманты пра якія раней ці пазней чалавек думае от ён — пачатак перамены пачатак радасці ці бяды. (І. М.) 2. Можна было заўважыць што спрачацца пра гэта людзі не прывыклі многія асабліва жанкі гаварылі ня смела ня ёмка як бы прасілі загадзя пра бачэння. (І. М.) 3. У адным месцы хлопцы прасунуліся до-

сыць далёка, але далей усё роўна была такая дрыгва, што прайсці праз яе і думаць нельга было. (Я. М.) 4. Часамі нас хвалюе драбяза і глупства нам «трагедыяй» здаецца то набяжыць гарачая сляза то ў сэрцы след надоўга застанецца. (Грах.) 5. Пішу а ў памяці і ў сэрцы ажылі ўсе пачуцці колеры і гукі цвітуць рамонкі і звіняць чмялі і толькі слова не даюцца ў рукі. (Грах.) 6. Пасохлі да восені грады намокла ад поту спіна настала пара вінаграду пара маладога віна. (Грах.)

290. Вызначце будову і значэнне сказаў. Далучыце да іх з дапамогай падпрацавальных злучнікаў ці злучальных слоў сэнсава-граматычныя часткі. Вызначце тыпы складаных сказаў. Запішыце сказы, расстаўляючы знакі прыпынку.

1. Вада ў возеры была халодная дзъмуў праніzlівы **вечер** сонца схавалася за хмары... 2. Я ўжо купіў білет на поезд маці сабрала харчы на дарогу **сястрычка** пажадала шчаслівага адпачынку... 3. Учора надвор'е было цёплае і ярка **свяціла** **чэрвеньскае** сонца... 4. Ужо наступіў вечар змоўклі птушкі **неўгамонныя** конікі...

- Растлумачце напісанне **e**, **я** ў выдзеленых словах.

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак уласцівия ў асноўным пісьмовай мове. Яны ўжываюцца найчастей у мастацкіх тэкстах для стварэння мастацкавобразнай карціны, прыгожых малюнкаў, краявідаў, для перадачы падзей, з'яў, якія адбываюцца ці адбываліся адначасова або паслядоўна. Іх ужыванне ў творах мастацкай літаратуры з'яўляецца стылістычна нейтральным. У структуры гэтых сказаў заўсёды знаходзяцца адначасова складаназлучаныя, складаназалежныя і бяззлучніковыя сказы: *Была восень. Цёплыя туманы стаялі над зямлёю, і ціхімі раніцамі здалёк чуваць было, як шуршыць жоўтае лісце.* (К. Ч.) *Цішыня. Такая цішыня, што робіцца жудасна; мімаволі часам пачынаеш гаварыць шэптам, а то раптам хочацца закрычаць так, каб пачулі за сотні, за тысячи кіламетраў.* (Шам.) *Рэчка разлілася так шырока, як яна не разлівалася ўжо многа год, вада падышла пад самыя хаты, а школа апынулася на выспе.* (Шам.) *У чойне Саша з палёгкай уздыхнула: плылі ў мястэчка, дзе многія ведаюць яе.* (Шам.)

Выкарыстанне складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак адзначаеца і ў тэкстах навукова-публістычнага стылю. Тут яны ўжываюцца як сродак аргументацыі думкі, раскрыцця таго ці іншага паняцця: *Можна, вядома, са зразумелай упэйненасцю сказаць сёня: не «змоўклі песні тыя, што іграў на дудцы», не забылі паэта — шмат яшчэ чаго справядлівага і пафаснага можна сёня сказаць, але ж так усё роўна не паможаш паэту, якому, калі пісаў прыведзеныя радкі, было, мусіць, вельмі балюча.* (Стр.) *Ёсць кнігі, якія мала чытаюцца праз трывіцаць—сорак год пасля іх стварэння, але аўтары якіх назаўсёды застануцца праніклівымі, незамянімымі працаўнікамі літаратуры, бо яны першыя кінулы зерне на ту ю літаратурную ніву, якая ў шчодрае лета закрascавала буйным коласам.* (Стр.)

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак ужываюцца зредку ў тэкстах афіцыйна-дзелавога стылю для азначэння таго ці іншага дакумента: *Рахунак — дакумент, дзе вызначана сума грошай, якая павінна быць заплачана за паставку пэўнай прадукцыі, выкананую работу ці паслугу; уліковы дакумент, у якім адлюстроўваюцца фінансавыя разлікі і абавязательствы, фіксуецца наяўнасць грашовых сродкаў.* («Беларуская энцыклапедыя»)

291. Прачытайце. Выпішыце спачатку складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі, а затым складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак. Пабудуйце схемы аднаго сказа кожнага тыпу.

Не даходзячы трохі да сяла, прыяцелі развіталіся. Садовіч пайшоў далей адзін, а Лабановіч звярнуў з дарогі і накіраваўся на маленъкі хутарок, што стаяў адзінока ў полі **недалёка** ад Нёмана. Тут жылі яго родныя.

Хутарок быў пабудаваны **нядаўна** на арандаванай скарбовай зямлі. Тры гады назад выгарэлі Мікуцічы, і тады дзядзька Марцін надумаўся пабудаваць тут, дзе было прасторней і спакайней. За гэты час хутарок **не паспеў** яшчэ аbstалывацца належным парадкам і меў досыць убогі і пустэльны выгляд, бо нават **не было ніводнага** дрэўца калі хаткі, хоць ямкі для іх і пакапаў дзядзька Марцін.

Сотнямі знаёмых вачэй зірнуў хутарок на Лабановіча, зірнуў, здавалася, дакорліва, бо ён, Лабановіч, забыўся аб

гэтай беднасці, аб гэтай пустэчы, заняты сабою, сваімі мыслямі, сваім замкнута асабістым жыццём, хоць яшчэ летась меркавалі яны з дзядзькам Марцінам аб тым, каб завесці тут садок, а ў садку пчольнік. (*Якуб Колас*)

- Растлумачце правапіс *не/ня, ні* з выдзеленымі словамі ў тэксеце.

§ 42. ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ Ў СКЛАДАНЫХ СКАЗАХ З РОЗНЫМІ ВІДАМІ СУВЯЗІ ЧАСТАК

Паміж сэнсава-граматычнымі часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак ставіцца такія ж знакі прыпынку, як і ў складаназлучаных, складаназалежных, бяззлучнікаўых складаных сказах. Найчасцей ставіцца *к о с к а: Міхайл Ціханавіч разумеў, што гэта яго апошнія хвіліны, але чамусьці ён зусім не адчуваў страху.* (Сін.) *Калі прыгрэла сонца, дзед даручыў мне свае буды, а сам прылёг адпачыць.* (У. Л.)

Д в у к р о п' е ставіцца тады, калі другая частка раскрывае сэнс папярэдняй: *Пад вечар, калі пачынала цямнець, школа была прыбрана: падлога памыта, парты вычышчаны і выцерты, павуціна знята, а геаграфічныя карты набылі належны выгляд і занялі на сценах сваё адпаведнае месца.* (К-с)

П р а ц я ж н і к ставіцца, калі наступная частка паказвае вынік папярэдняй: *Сонца спускаецца ўсё ніжэй і ніжэй, і ўжо на палубе адчуваеца едкі халадок — блізіца вечар.* (Сач.)

Паміж сэнсава-граматычнымі часткамі, калі яны маюць развітую будову або слаба звязаны сэнсам, ставіцца *к р о п к а з к о с к а я:* *Пад аховай векавых хвой не адчувалася ні малейшага ветрыку; ад нагрэтай зямлі патыхала цеплынёй, як гэта часта бывае ў добрыя летнія дні.* (Я. М.)

292. Спішыце. Абазначце межы частак у складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак. Пабудуйце схемы гэтых сказаў.

Прыйшло пісьмо ад Турсевіча. Ён жыў і працаваў у сваёй ранейшай школе. У яго таксама скончыліся заняткі і адбыліся экзамены. Рэшта вясны, ўсё лета і частка восені застава-

ліся вольныя. Гэта былі канікулы, калі настаўнікі маглі рабіць усё, што ім пажадаецца: заставацца ў школе, ехаць да сваіх родных, да прыяцеляў або запісацца куды-небудзь на курсы. Наяўнасць такога вольнага часу мела вялікае значэнне для вясковых настаўнікаў. Была поўная магчымасць заняцца самаадукацыяй, калі ў каго была на гэта ахвота, або адправіцца пехатой ці паехаць на чыгунцы ў вандроўку, калі настаўнік ухітрыўся прыхаваць капейку. Турсевіч пісаў, што ён надумаўся паступаць у настаўніцкі інстытут, і калі Лабановіч будзе праводзіць лета ў сваёй школе, дык ён ахвотна прыехаў бы туды на гэты час, каб рыхтавацца ў інстытут. Апроч таго, яму, Турсевічу, цікава сустрэцца са сваім старым сябрам і паглядзець на «крамольніка». Турсевіч ведаў, за што перавялі Лабановіча з Палесся ў Верханскую школу. (*Якуб Колас*)

- Растворычце напісанне выдзеленых літар.

293. Спішыце, раскрываючы дужкі. Растворычце знакі прыпынку. Графічна абазначце часткі складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак, вызначце віды сувязі.

Гаручая канчалаася, і капітан Сяславін, спыніўшы калону, загадаў збочыць з дарогі ў лес і замаскіраваць машины.

Лес быў блізка, і быў ён густы, так што калона хутка схавалася там.

(З)аду была доўгая дарога. Калі б адзначыць яе на карце, атрымалася б пакручастая лінія, што віляла б то ў адзін бок, то ў другі, то (на)зад, то (на)перад. Але ў свядомасці людзей, якія адолелі гэтую дарогу, яна была імкліва роўная, вызначаная адзіным жаданнем: не здацца ворагу, захаваць сябе для барацьбы з ім.

І вось самае цяжкае, здаецца, мінула — вырваліся з тылу ворага. Засталося знайсці сваю дывізію ці армію.

Але скончылася гаручая. Няма нават карты. Сяславін не расшпільвае ўжо сваю планшэтку: мясціны, што абазначаны на той карце, засталіся ўжо на заходзе, іх захапіў вораг. (*A. Марціновіч*)

- Растворычце напісанне прыслоўяў: разам ці асобна.
- * Абгрунтуйце мэтазгоднасць ужывання складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак.

294. Прачытайце тэкст. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку. Знайдзіце сказ, з дапамогай якога аўтар апісвае бераг. Вызначце будову і значэнне гэтага сказа.

Палыны зацвілі позна. Зацвілі толькі ў канцы жніўня але адразу паўсяоль і на ўзбочынах дарог і на ўзмежках і асабліва густа ля Дзвіны на няроўных гліністых узвалах. Бераг ракі як бы звузеў змяніў свой колер раней ён быў сівы з рэдкімі карычневымі плямамі а цяпер гэтыя плямы рассунуліся занялі ўвесь увал і ўвесь схіл да самай вады зрабіўся цёмна-буры.

З-за ракі павольна **насоўвалася** навальніца. Антон Корбут глядзеў як вецер гайдает кароткія кусцістыя сцябліны. Яму здавалася што пакаты мяккі ўзвал паціху **вагаецца**, бы схіляецца да вады. Ён сарваў адно каліўца палыну з частымі гронкамі дробных пупышак — кветак — палын пах прыемна без ранейшай вострай гаркавасці.

За Дзвіною глуха вухнуў гром... (*A. Савіцкі*)

- Пабудуйце схемы другога і трэцяга сказаў. Параўнайце, што агульнае ў гэтых сказах і чым яны адрозніваюцца? Раствумачце знакі прыпынку.
- Падбярыце сінонімы да выдзеленых слоў.

295. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і тып. Перакладзіце тэкст на беларускую мову, запішыце, ужываючы складаныя сказы.

Читая книгу, мы часто испытываем чувство сожаления, что вот закончена последняя страница, разрешены судьбы героев, отзвучала внутренняя музыка слова. Но в памяти надолго остаются яркие образы, не угасает волнение, которое сумел передать нам автор, не исчезают картины, нарисованные смелой рукой. А через некоторое время мы вновь возвращаемся к прочитанной книге, снова радуемся и волнуемся, когда находим в ней новую красоту и новое очарование.
(*Якуб Колас*)

- У перакладзеным тэксле графічна абазначце складаныя сказы і сродкі сувязі іх частак.
- Назавіце тыпы і віды складаных сказаў.
- Зрабіце сінтаксічны разбор аднаго складанага сказа (на выбар).

296. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль, тып і мэтанакірава-
насць.

Імя Фёдара Міхайлавіча Янкоўскага шырока вядома ў беларускай лінгвістыцы. Доктар філалагічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч науки. Фёдар Міхайлавіч Янкоўскі даследаваў фанетыку і лексіку беларускай народнай мовы, фанетыку, марфалогію і сінтаксіс беларускай літаратурнай мовы, гісторыю мовы і беларускую фразеалогію. Ён з'яўляецца аўтарам каля 300 навуковых прац. Кола навуковых інтарэсаў Ф. М. Янкоўскага шырокое і шматаспектнае. Асаблівую ўвагу ён надаваў зборнню прыказак, прымавак, фразеалагізмаў. Яго працы ў галіне фразеалогіі адкрывалі новыя раздзелы беларускай лінгвістыкі. Вучоны збіраў афарыстычныя выслоўі літаратурнай мовы, якія змясціў у кнізе «Крылатыя слова і афарызымы». Тут аўтар прадставіў разнастайныя паводле структуры крылатыя выслоўі: сінтаксічна закончаныя вобразныя выразы, устойлівыя словазлучэнні, асобныя слова. Вывучэнню, асэнсаванню зместу, вобразнасці, дасціпнасці беларускага слова прысвечаны філалагічныя эцюды, абрэзкі Янкоўскага-пісьменніка, сабраныя ў асобную кнігу «Само слова гаворыць». («Беларуская мова. Энцыклапедыя»)

- Вызначце ў тэксле навуковыя тэрміны, з дапамогай тлумачаль-
нага слоўніка высыпліце іх значэнне.
- Складзіце план і падрыхтуйце пераказ тэксту.

297. Прачытайце тэкст. Раскажыце, пра які час і падзеі паведам-
ляеца ў тэксле. Дайце свой загаловак тэксту. Выпішыце сказы ў
наступным парадку: простыя, складаназлучаныя, складаназалежныя,
складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак. Раскажыце пра будову
і значэнне сказаў.

У РАЗВЕДЦЫ

Дарога кіравалася на паўднёвы заход. Стаяла зорная, гулкая ноч. Па ўсім краі небасхілу на заходзе і поўдні ўспыхвалі маланкі, чуліся выбухі, ад якіх са стогнам уздрыгвала зямля.

Гаслі на небе зоркі, і з кожным крокам рабілася цымней. Дарога, як на тое, гублялася ў нейкіх ямах. Хоць Ліна ішла

асцярожна, у адным месцы яна не разгледзела варонкі і ўвалілася, балюча ўдарыўшы нагу аб камень...

Пачаў церушыць снег. Дзяўчыне здавалася, што яна не аддалялася, а зблілася з дарогі. Завіруха разгульвалася не на жарт. Раптам перад разведчыцай узнік лес. Бярозавы гай. З поля сюды яшчэ раней нагнала сумёты снегу. Глыбока правальваючыся, дзяўчына ледзь выцягвала ногі. Неўзабаве яна адчула, што стамілася, узмакрэла. Вельмі хацелася адкінуцца на спіну і паляжаць хоць хвіліну. Але яна разумела, што гэтага рабіць нельга, бо ў такім стане можаш болей і не прачнуцца. Ішла не спяшаючыся, а бярозаваму гаю, здаецца, не было канца.

Ліна вырашыла вярнуцца, баючыся, што заблудзіцца. Але куды вяртацца? Стала. Прыслушалася. Не чутно ні гарматных стрэлаў, ні грукату шашы. Вечер выў, кідаў снег у твар. Сляпіў вочы. (*У. Мяжэвіч*)

- Растлумачце правапіс дзеясловаў з прыстаўкамі на зычную літару.

* **298.** Спішице, растлумачце знакі прыпынку. Графічна абазначце складаныя сказы, падкрэсліўшы граматычныя асновы. Вызначце тып складаных сказаў, устанавіце адносіны паміж часткамі.

З того дня, калівой-ахоўнік упершыню асмеліўся загаварыць з полацкім князем, да аckenца патрохі пачалі падпускаць людзей. Гэта **незвычайна** абрадала палонных княжычаў. Кладучыся спаць, яны ўжо **нецярпіліва** думалі і пра заўтрашнюю раніцу, меркавалі, хто першы падыдзе да аckenца. Найбольш падабалася ім, калі ў адведкі да поруба прыходзілі палаchanе і чулася крывіцкая гаворка. Твары ў княжычаў святлелі. Усяслаў з радасцю глядзеў на сыноў, бо не хацеў, каб сум і крыгуда на лёс грызлі іхнія сэрцы. «Маладое сэрца павінна жыць у весялосці, — думаў Усяслаў. — Не ад віна гэта весялосць, не ад гуляў-скокаў. Ад моцнага пляча, ад разумнай галавы і відушчай душы». (*Л. Дайнека*)

- Растлумачце правапіс выдзеленых слоў.
- У якім творы Л. Дайнекі паведамляеца пра жыццё князя Усяслава Полацкага? Напішице анатацыю на гэты твор. Укажыце:
а) пра падзеі якога часу паведамляеца ў творы; б) якая яго асноўная ідэя; в) назавіце персанажаў твора.

299. Выпішыце з тлумачальнага слоўніка тры мнагазначныя слова разам з раскрыццём іх значэнняў. Прыдумайце складаныя сказы з гэтымі словамі ў розных значэннях. Раскажыце пра будову і значэнне ваших сказаў. Раствумачце знакі прыпынку.

300. Прачытайце. Якія якасці людзей ухваляе аўтар? З дапамогай якой часціны мовы яны апісваюцца? Падрыхтуйце паведамленне пра гэту часціну мовы.

Спішыце, расстаўляючы прапушчаныя знакі прыпынку, растворумачце іх.

ПАЛЕШУКІ

Народ гэты на думку Незнаёмага належай да племя хлебаробаў. Мужчыны ўсе плячыстыя дужыя цягавітыя з цяжкімі жылістымі ад працы рукамі. Жанчыны прыгожыя зgrabныя вабныя але спрацаваныя. Яны вядома умеюць і ткаць і шыць і палоць і кароў даіць...

А дзяўчаты! Прыйгажуні! Іх хоць куды. Хочаш на выстаўку хочаш на конкурс прыйгажосці пасылай. А хочаш — праста працы аддай: лён палоць ці сена варушки ўсюды яны будуць прыгожыя ўсюды ад іх не адвядзеш вачэй.

Каралевы зямлі! Доўгія льняныя валасы і блакітныя-блакітныя як роднае неба вочы. І самі — такія ўжо беларусенькія.

А дзеткі? І жывенецкія і дапытлівенецкія і разумненецкія...
(Я. Сіпакоў)

• Выпішыце фразеалагізмы і растворумачце іх значэнне. Пры неабходнасці карыстайцеся фразеалагічным слоўнікам.

301. Прачытайце тэкст. Раствумачце пастаноўку знакаў прыпынку.

ЗІМОВЫЯ ДАРОГІ

Выпаў першы снег. Белай коўдрай улёгся ён на палеткі, лугі, рэкі і азёры, апушыў стрэхі, выбеліў вуліцы і пагоркі, павіс баваўнянымі камякамі на голлях дрэў, на парканах, платах і кустах. Прэсна запахла першай зімовай свежасцю, і дыхалася неяк асабліва бадзёра і лёгка. Усюды іскристая бель, аж слепіць вочы. Жывава і ахвотна трухае па першым зазімку конь, запрэжаны ў яшчэ не аб'езджаныя сані-развалкі.

Лейцаў з рук не выпускай, яздок! Пракладаецца першы след па новай саннай дарозе. Лёгка і мякка слізгаюць пала-

зы, пакідаючы за сабой на некранутай белі дзве раўнюткія паласы. Потым праедзе па тваім следзе безліч падарожных, утопчацца і разатрэцца шырокая дарога, па якой можна будзе ехаць і не кіруючы канём. Але гэта потым... А пакуль што моцна трымай лейцы ў руках, роўна кіруй і дзе па памяці, дзе на вока, а дзе і здагадкай намячай, знаходзь правільны шлях. Можаш кіраваць у любым напрамку, абы проста, і за табой праляжа хаджалая, моцная дарога. Скрыўш, зблытаеш — другія па ёй не паедуць. Пасмяюцца і самі пракладуць новы след, якому з часам суджана будзе стаць торнай слупавой дарогай.

Зімовыя дарогі! Усе вы пракладаецца па цаліку. Адны шырэюць у буйныя шляхі, па якіх без спыну скрыпяць палазы, другія астаюцца ледзь значнымі, абходнымі. (*M. Mashara*)

● Выпішыце сказы ў наступным парадку: простыя з аднароднымі членамі, складаназлучаныя, складаназалежныя, бяззлучнікавыя, складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак.

* Абгрунтуйце мэтазгоднасць ужывання складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак.

302. Прачытайце. Падзяліце тэкст на часткі, паставіце да іх пытанні. Прыйдумайце ўступную частку да апавядання. Прачытайце яго разам з уступнай часткай.

НА ПРЫВАЛЕ

Вечарэла. Трэба было думадзь пра начлег і пра тое, каб накарміць людзей. Спыніліся на выездзе з невялікага лесу, паўз які працякала маленькая рачулка. Па другі бок яе цягнулася нешырокая паласа зредку парослага алешнікам поплаву. Адразу за поплавам падымалася поле. Яно распасціралася да вёскі Горб, што віднелася адсюль.

Стомленыя, пачарнелыя ад поту і перажытага, байцы пачягнуліся туды, дзе быў капітан Сяславін. Хто сеў, а хто лёг на дол, на траву. Зямля дыхала прыемнай прахалодай і здавалася мяккай губкай, што так і выбірае з цела стому.

Капітан Сяславін не прысёў на зямлю. Ён стаяў, прыпёршыся плячом да чорнага ўнізе ствала сасны, парослага шэразялённым мохам, і, дастаўшы з планшэткі карту, углядаўся ў яе. Усе ведалі, аб чым ён думаў, вывучаючы карту, бо перад усімі стаяла адно пытанне: што будзе далей? (*A. Marціновіч*)

* 303. Прачытайце. Дапоўніце і працягніце тэкст. У сваім тэксле абазначце складаныя сказы, раскажыце пра іх будову і значэнне. Раствумачце знакі прыпынку.

ПАМЯТНАЕ ЗДАРЭННЕ

Займалася на золак. Неба пасвятлела, а з-за густога зарасніку альхойніку, што рос абапал дарогі, выплываў белы туман. Рабілася зябка. Алесь праходзіў пост ужо трэці раз, але было ясна, што нічога непрадбачанага не здарыцца, і хлопец вырашыў пайсці ў вагончык, дзе мяккая і цёплая пасцель.

Аднак неўзабаве ўсё перамянілася...

304. Прачытайце тэкст. Раствумачце знакі прыпынку. Выпішыце дзеясловы, вызначце іх сэнсавую і граматычную ролю ў тэксле. Падрыхтуйцеся і перакажыце змест, выкарыстоўваючы выпісаныя слова.

Настаўнік падыходзіць да пераезду, паварочвае **ўправа** ў лес і выходзіць на дарогу, што ідзе на станцыю з яго вёскі. Колькі часу ідзе ён між маладых хвойнікаў, выходзіць на круглую палянку, дзе калісьці спаткаўся з паннаю Людмілаю. **Адтуль** ужо блізка вёска. Але раніца такая слаўная! У лесе так добра, што ён садзіцца на пень і слухае, як спяваюць дразды, як десьці на **ўзлесці** кукуе зязулька. Ён думае, чым зоймецца цяпер, калі так многа вольнага часу, колькі пабудзе яшчэ ў школе. Напэўна, яшчэ досыць доўга і ва ўсякім разе не будзе спяшацца, пакуль тут яшчэ застаецца і панна Ядвісія. Чым бліжэй ён да яе, тым з большаю сілаю ажываюць у ім пачуцці, тым жывей устае перад ім гэта слаўная дзяўчына. Ён падымаецца, ідзе далей.

Дарога выходзіць з лесу на грэблю. За грэбллю відаць Сяльцо, капліца, высокія дзікія груши, а за сялом, нерухома падняўшы крылі, стаяць два ветракі, захоўваючы ўсё той жа выраз здзіўлення. (*Паводле Якуба Коласа*)

● Раствумачце правапіс выдзеленых слоў.

305. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль, тып і мэтанакіраванасць. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку. Графічна абазначце часткі складаных сказаў, раскажыце пра іх будову і значэнне.

Усе былі не ў гуморы толькі адной Алесі ўсё было хоць бы што. А было дзяўчыне гадкоў васемнаццаць. Яна сядзела

на носе аднаго з пярэдніх чаўноў і ўсміхалася такой светлай усмешкай што і сляпы ўсміхнуўся б ёй у адказ.

Празрыстыя славянскія вочы быццам майскae неба ў ранішнім тумане тупы носік румяны рот з мяккімі ямачкамі ў куточках вуснаў. І лепей за ўсё была каса таўшчынёю з рукu залацістая як сухі ліст каштана.

А жыць было на самай справе добра! Наперадзе далёкая дарога сярод затопленых лясоў віднеліся верхавіны дрэў што плаваюць у блакітнай смузе чуліся дрымотныя крыкі пеўняў над вадою.

Вясна ўсё ж прыйшла. Першая і апошняя такая. І ніхто нават маці не разумеў што здарылася за гэтыя дні дзіва. Алеся ўзышла на бацькоўскую байду **калючым і рэзкім падлеткам** а цяпер плавае дарослая дзяўчына паўнапраўны член рыбацкага калектыву. (*Паводле У. Караткевіча*)

- Растворыце напісанне літары *e* ў ненаціскным становішчы.
- Растворыце значэнні выдзеленых слоў і слова злучэнняў. Складаціце з імі сказы.
- Апішыце знешні выгляд свайго сябра. Напішыце пра яго нататку ў школьную газету.

306. Прачытайце тэкст, дайце яму загаловак. Выпішыце сказы ў наступным парадку: складаназлучаныя, складаназалежныя, сказы з рознымі відамі сувязі частак. Падкрэсліце граматычныя асновы, раскажыце аб узаемадзеянні частак.

Растворыце знакі прыпынку.

Андрэй увайшоў у палату, дабраўся да свайго **ложка**. Такой прывабнай здалася пасцель, і хлапец з асалодай выцягнуўся на ёй, адчуваючы стому ва ўсім целе. Не згледзеў, як і заснуў. Прыснілася яму родная хата і старая дашчаная канапа ля кутавага акна, аздобленая **разьбой**. Канапу рабіў дзед Якуб у той год, як паставіў хату. На канапе Андрэй мусіў спаць, калі ў іх начаваў госьць, якому **аддаваў** ложак. І вось Андрэю сніцца, што ён спіць на канапе, але чамусьці не раздзеты і з вайсковой сумкай каля боку, напакаванай грашымі і атэстатамі. Яна не дае добра ўлегчыся, але Андрэй баіцца **адсунуць** яе ад сябе. Нарэшце ён засынае, а калі прачынаеца, то бачыць, што сумка сплюснутая, пустая.

Ён хапаецца за яе дрыготкімі рукамі і раптам усведамляе, што сам ён не ў роднай хаце, а на хутары Дзераць. (A. Marціновіч)

- Растлумачце правапіс выдзеленых слоў.
- З дапамогай тлумачальнага слоўніка выспектліце значэнне мнагазначных слоў *канапа, атэстат*.
- * Абгрунтуйце мэтазгоднасць ужывання складаных сказаў.

307. Прачытайце. Падбярыце і запішыце слова, якія можна ўжываць замест выдзеленых. Пабудуйце схему апошняга складанага сказа. Дапішыце тэкст.

У прыродзе **гаспадарыла** восень. Дрэвы скідалі з сябе летнюю вонратку. Лісце цяпер не зялёнае, а то падпаленае прахалодай і золлю, то ярка-чырвонае, як золата, то меднае з зялёным адценнем. Цэлымі суткамі, не перастаючы, **сыпаў** дождж-імжа, і на дарогах **стаялі** лужыны мутнай вады...

308. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку, растлумачце іх. Вызначце будову і значэнне сказаў. Раскажыце пра сувязь і ўзаемадзейнне іх частак.

1. Чуваць як дыша вераснем зара па ўсёй зямлі што ў вечаровым дыме і добра нам маўчаць і пазіраць на родны край вачыма маладымі. (Панч.) 2. Непадалёк дзе жыў Машэка быў двор вялікі а ў двары стаялі хорамы ад векаў над самым Днепрам на гары. (Кун.) 3. Бацькі з магіл цяплом дыхнулі з узгоркаў снег схаваўся ў роі і кожны горб шуміць як вулей ад спрэчак кветак і чмялёў. (Каратк.)

- Назавіце слова, ужытыя ў пераносным значэнні. Складзіце з імі сказы.
- Чаму слова *Днепр* напісана з вялікай літары? Запішыце некалькі слоў, якія падпрадкоўваюцца гэтаму правілу.

309. Карыстаючыся тлумачальнымі слоўнікамі, выспектліце значэнне і напісанне слоў *петыт, легальны, метро, селекцыя, семантыка, семестр*. Прыйдумайце з імі складаныя сказы.

Раскажыце пра будову і значэнне вашых сказаў, растлумачце знакі прыпынку.

310. Прачытайце тэкст. Выдзеліце складаныя сказы, перакладзіце іх на беларускую мову. Запішыце сказы, расстаўляючы знакі прыпынку.

Бригада которой командовал теперь Блещик вступила в Минск на второй день после его освобождения. Еще дымились некоторые дома не были убраны многочисленные трупы гитлеровцев. На улицах, заваленных мусором, битым кирпичом, белели обрывки топографических карт и разной фашистской макулатуры. То и дело слышались взрывы саперы выискивали мины собирали их в кучу взрывали. В общарпанном сквере толпились люди. Здесь происходили встречи, летучие митинги. Странно непривычно выглядели многочисленные огороды и огородики среди руин огороженные спинками обгоревших кроватей кое-где колосилась рожь. На стенах уцелевших домиков попадались скучные надписи о судьбе их жителей. Одни были расстреляны другие вывезены в Германию третья погибли во время бомбежек. Встречались и радостные надписи сообщалось что та или другая семья переселилась в другой дом на другую улицу. И хотя война только-только уходила из города хотя многие дома и улицы хранили еще ее горячие следы уже раздавались звонкие детские голоса особенно на окраинах в большей степени уцелевших чем городской центр. Дети купались в реке из которой еще торчали попавшие туда танки и пушки. (*М. Лыньков*)

● У выпісаных сказах падкрэсліце граматычныя асновы. Назавіце часціны мовы, якія выконваюць ролю дзеяніка.

§ 43. ПАРАДАК СІНТАКСІЧНАГА РАЗБОРУ СКЛАДАНЫХ СКАЗАЎ З РОЗНЫМІ ВІДАМІ СУВЯЗІ ЧАСТАК¹

1. Вызначыць тып сказа па мэце выказвання.
2. Абазначыць лічбамі сэнсава-граматычныя часткі.
3. Вызначыць від сувязі частак.
4. Назваць сродкі сувязі частак.
5. Пабудаваць схему сказа.
6. Пры неабходнасці разабраць кожную частку або адну з частак па членах сказа.

¹ Узор сінтаксічнага разбору складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак гл. у Дадатку 1, с. 244.

311. Спішыце сказы, расстаўляючы знакі прыпынку, растлумачце их. Зрабіце сінтаксічны разбор сказаў.

1. Скажы хвала і слава тым хто слова даў палі араў начэй нямала не даспаў раллі тугія камякі зрабіў рукой мякчэй мукі. (*Панч.*) 2. Над старым паркам як бы лунае дзіўны, загадкавы настрой кончылася самая вялікая вайна якая калі-небудзь была на свеце. (*I. H.*) 3. На пероне хлюпаў раскало-чаны нагамі мокры снег пашарэла зямля было ветрана і золка а сапраўдная зіма звонкая і чыстая засталася недзе там за Уралам. (*Грах.*)

● Растлумачце напісанне слова **мякчэй** і падбярыце да яго аднака-ранёвыя.

КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ

1. Дайце азначэнне складанага сказа з рознымі відамі сувязі частак.

2. У чым асаблівасць будовы сказаў з рознымі відамі сувязі частак?

3. Якія сказы могуць нагадваць часткі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак?

4. Назавіце сродкі сувязі частак у сказах з рознымі відамі сувязі частак.

5. Якую сэнсава-стылістичную ролю ў тэкстах выконваюць складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак?

6. Пералічыце правілы пастаноўкі знакаў прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак.

СІНТАКСІЧНЫЯ КАНСТРУКЦЫІ З ЧУЖОЙ МОВАЙ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ



§ 44. СПОСАБЫ ПЕРАДАЧЫ ЧУЖОЙ МОВЫ

У ходзе абмену думкамі на бытавыя, вучэбныя і вытворчыя тэмы, а таксама ў час публічных выступленняў людзям нярэдка даводзіцца спасылацца на свае меркаванні, сцвярджэнні або на выказанні іншых асоб. Гэтыя сцвярджэнні і меркаванні могуць уключацца ў кантэкст выказанняў або даслоўна, або са зменай зместу ці формы. Чужое выказванне, якое перадаецца даслоўна, без якіх-небудзь лексічных ці граматычных змен, называецца простай мовай. Сродкам перадачы зместу чыйго-небудзь выказвання з'яўляюцца і сінтаксічныя канструкцыі з ускоснай мовай. У адрозненне ад простай мовы яны перадаюцца са зменай зместу і формы выказвання. Параўн.: *Лялькевіч не напрасіў, а загадаў: «Супакойцеся, Аляксандра Фёдараўна!»* (Шам.) (сказ з простай мовай) — *Лялькевіч не напрасіў, а загадаў, каб Аляксандра Фёдараўна супакоілася.* (сказ з ускоснай мовай)

У сказ простая мова ўводзіцца словамі а ў тара. Яны паказваюць, каму належыць простая мова, і дапамагаюць уводзіць яе ў кантэкст новага паведамлення. Простую мову пачынаюць пісаць з вялікай літары і заключаюць у двукоссе або выносяць у чырвоны радок і ставяць перад ёю працяжнік. У вуснай мове выдзяляюць інтанацыяй. Словы аўтара могуць стаяць перад простай мовай, пасля яе і займаць месца ў сярэдзіне простай мовы.

Такім чынам, сэнсава-граматычныя аб'яднанні, якія ўключаюць у сябе простую мову і слова аўтара, з'яўляюцца спецыфічнымі сінтаксічнымі канструкцыямі, якія выконваюць у выказанні пэўную стылістычную ролю. Сама

простая мова можа быць простым сказам, складаным ці аб'яднаннем некалькіх сказаў: *Валянціна Іванаўна памаўчала, паглядзела на дзяцей і прамовіла: «Кажаны прыносяць чалавеку вялікую карысць».* Настаўніца перадыхнула хвілінку, а потым запыталася: «А вы ведаеце, дзе зімуюць кажаны?» (Паводле У. Ляўданскага) *Маці нешта падумала, а потым сказала Максіму: «Ну дык тут адпачніце. Летам у нас хораша. Пойдуть ягады, а там і грыбы. Азёраў вунь колькі, рыбу можна лавіць».* (Г. Д.)

312. Прачытайце. Абазначце спачатку выказванні, якія перадаюць змест і форму чужых думак, а затым тыя, што перадаюць толькі змест. Назавіце асоб, якім належана выказванні.

Андрэй зайшоў у палату, калі навічок толькі прысёў на ложак, каб пакласці ў сваю палавіну тумбачкі брытву ды яшчэ нейкі пакуначак, загорнуты ў хусцінку. Першае пытанне навічку было, канечне, пра тое, дзе яго паразіла, з якога, значыць, ён напрамку. Той адказаў, што пад Москвой, у небе, ён лётчык. Ну, вядома, тут яго пачалі распытваць пра авіяцыю: ці многа прарываецца да Москвы варожых самалётаў, ці не збавілася нахабнасці ў фашысцкіх лётчыкаў, бо іх усё-такі, мабыць, забіваюць нямала, не так ужо, як у першыя дні вайны.

Лётчык быў гаваркі, рухавы, адчувалася, што ён поўны аптымізму. Гаворку з ім перапыніла Ліда, якая з'явілася з лістком паперы ў руцэ і адразу падышла да Гардзея.

— Вам трэба збірацца ў дарогу, — сказала яна яму. — Сёння вас адправяць.

— Куды? — абыякава спытаў Гардзей.

— У Казань, — адказала Ліда. (*A. Марціновіч*)

- Расскажиць, як на пісьме афармляюцца чужыя выказванні.
- Запішице простую мову ў адзін радок са словамі аўтара.

313. Прачытайце. Вызначце, каму належыць простая мова і якую сэнсавую ролю яна выконвае ў тэксле. Раствумачце знакі прыпынку.

У 1912 годзе Якуб Колас, узрушаны спектаклем Віленскага музычна-драматычнага гуртка, пісаў: «Тэатр страшэнна зацікавіў мяне. У ім я пачуў вялікую сілу падняцця народ-

нага духу і яго гонару. Нішто, як ён, не зможа зрабіць столькі для адраджэння Беларусі... Аб адным толькі трэба пашка-даваць, што сярод тэатральных рэчаў німа ніводнага свайго роднага, арыгінальнага. Праўда, тэатр у нас зачаўся нядадуна... Я думаю, што неўзабаве з'явіцца рэчы, якія нябрыйдка будзе паказаць людзям. Гэты вечар паказаў мне, што, канечнэ, трэба шырыць ідэю тэатра, несці яго ў сёлы і мястэчкі, у самыя нізіны...»

- Карыстаючыся Беларускай Энцыклапедыяй, падрыхтуйце невялікае паведамленне пра жыццё і грамадскую дзейнасць Якуба Коласа.
- Растлумачце значэнне слоў *адрадзіць, адраджэнне, адроджаны*.

§ 45. ЗНАКІ ПРЫПЫНКУ Ў СКАЗАХ З ПРОСТАЙ МОВАЙ

314. Успомніце, што вы ведаецце пра простую мову. Спішыце сказы з простай мовай, вызначце яе месца ў адносінах да слоў аўтара. Раслумачце знакі прыпынку.

I. Калі ўжо добра сцямнела, прыйшоў Лабановіч. Ён запаліў лямпу. Пры яе святле заўважыў кветкі. «Хто ж гэта палажыў іх сюды?» — спытаў ён сябе самога і стаў разглядаць букецік.

II. Размова зусім не цікавіла бабку, і яна колькі разоў пазяхнула. А ўрэшце сказала: «Ужо ж, панічок, і позна. Заставайцесь здаровы».

III. Баранкевіч вельмі спагадна ўспомніў настаўніка, якога змяніў Лабановіч.

— Што мне падабаецца ў пана Турсевіча, дык гэта тое, што ён умеў паставіць сябе ў кожным коле грамадства і меў свой асабісты гонар, — сказаў падлоўчы.

— Турсевіч — гэта мой настаўнік і мой зямляк, аднае воласці. Я лічу яго адным з выдатнейшых настаўнікаў і працаўнікоў. Ён не толькі вядзе добра справу ў школе, але і многа працуе над самім сабою. Чалавек многа чытаў і многа думаў. Гэта адзін з тых маіх сяброў, якіх я вельмі шаную і паважаю, — азваўся Лабановіч. (*Якуб Колас*)

315. Спішыце сказы. Простую мову ў сказах пад лічбай I заключыце ў двукоссе, пад лічбай II — пачынайце з чырвонага радка.

I. Не паварочваючыся, Вера сказала вы нават не ўяўляеце, як я вам удзячна. Вера з Марынай Раманаўнай зводдалъ заўважылі Аляксея, і Марына кіёнула, каб падышоў. Прывітаўшыся, яна зашаптала Аляксей Іванавіч, як скончаць гаварыць, хадзем да нас. Паабедаем, пасядзім, паспяваем. Аляксей падумаў і з жалем у голасе сказаў хацелася б, але не змагу. (*С. Грахойскі*)

II. Панна Людміла папрасіла прабачэння ў свайго кавалера і з мілаю ўсмешкаю падскочыла да Лабановіча. Можна каля вас прысесці спытала яна салодкім галаском. Проша, проша! прамовіў Лабановіч і падставіў ёй крэсла. Вы як бы за штось гневаецеся на мяне, праўда? О не, барані божа! горача прамовіў шчаслівы настаўнік. (*Якуб Колас*)

Калі простая мова стаіць пасля слоў аўтара, перад ёю ставіцца двукроп'е, а ў канцы — знак прыпынку, якога патрабуе мэта выказвання і інтанацыя: *Развітваючыся каля дзвярэй, Сямашка ўспомніў: «Мы ж цябе да ўрадавай узнагароды прадстаўлялі. Не атрымаў? Схадзі да Бакуніна ў ваенкамат».* (Грах.)

Калі простая мова стаіць перад словамі аўтара і мае апавядальную інтанацыю, то пасля яе ставіцца коска і працяжнік: *«Ты самая лепшая з дзяўчат»*, — сказаў Раман. (Л. Д.) Калі простая мова з'яўляецца пытальнымі ці клічнымі сказам, пасля яе ставіцца пытальнік або клічнік, а перад словамі аўтара — працяжнік. Словы аўтара пасля простай мовы прынята пісаць з малой літары: *«Я той самы Атракім Макавей!»* — канчаткова прарэзаўся голас у салдата. (Саб.) *«Цябе калі кусалі пчолы?»* — нібы жартам спытаўся старшыня. (Саб.)

316. Спачатку выпішыце сказы, дзе гаворачая асoba перадае мову людзей даслоўна, а потым — толькі змест чужога выказвання. Раствумачце знакі прыпынку.

1. «Мусіць, туман сёння», — невядома чаму падумаў Андрэй. (*К-с*) 2. Аграном-садавод сказаў вучням, каб яны

старанна даглядалі дрэўцы. 3. «Стой, брат Алесь, — спыніўся Лабановіч, захоплены спакоем раніцы і харством таго, што было навокал. — Ты паглядзі, што за слаўната». (К-с) 4. Як сказала настаўніца, дзесяты клас павінен быў прыйсці на месца збору а трынаццатай гадзіне. 5. «Так, Іван Карнёвіч, — нечакана гучна сказаў Забаўскі. — І я прашу прабачэння — не падумаў». (Шам.)

• Зрабіце марфемны разбор слова *трынаццаць*.

• Прыдумайце сітуацыю, у якой можна выкарыстаць апошні сказ.

Уключыце гэты сказ у тэкст уласнага пісьмовага паведамлення.

317. Складзіце сказы з простай мовай, выкарыстаўшы прыведзеныя ніжэй. Запішыце.

1. Праз месяц пачнуцца летнія канікулы. 2. Няхай заўсёды будзе мір і спакой на Зямлі! 3. Хутка вучні нашага класа паедуць адпачываць. 4. Сучасныя белавежскія зубры нічым не адрозніваюцца ад сваіх дагістарычных продкаў. 5. У пушчы вядуцца і такія каштоўныя звяры, як выдра, куніца, тхор, гарнастай.

• У складзеных сказах назавіце простую мову і слова аўтара. Якое месца ў адносінах да простай мовы яны могуць займаць?

• Падкрэсліце граматычныя асновы сказаў.

• Раствумачце правапіс выдзеленых літар у словах.

318. Падзяліце тэкст на сказы. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку. Дайце тэксту загаловак, вызначце яго стыль і мэтанакіраванасць. Назавіце прыметы гэтага стылю.

У адным са сваіх артыкуулаў Мікола Гамолка пісаў Беларусь зямля нашых бацькоў дзядоў і прадзедаў хораша разлеглася ты наша зямля на ўлонні старажытнай маці-планеты і абрысы твае надзіва сімвалічныя яны нагадваюць на картах мужнью добрую чалавечую далонь бяры ж у гэтую працавітую далонь свае багацці і здабыткі вышэй іх падымай над светам няхай ведаюць людзі ўсіх кантынентаў Беларусь жыве працуе будзе лепшае будучае для сваіх дзяцей.

• Напішыце ў газету нататку «Беларусь на карце свету».

Словы аўтара могуць знаходзіцца ў сярэдзіне простай мовы і разрываць яе на месцы кропкі, пытальніка або клічніка. У такіх выпадках пасля першай часткі простай мовы ставіцца (у залежнасці ад інтонацыі) пытальнік або клічнік, а на месцы кропкі — коска. Словы аўтара пішуцца з малой літары і выдзяляюцца з двух бакоў працяжнікамі. Пасля слоў аўтара ставіцца кропка. Другая частка простай мовы пішацца з вялікай літары: «*Партызана прывёз! — кіўнуў на Міколу капітан.* — Тутэйшы, добра ведае мясцовасць». (Н.) **«П! — а. — П».** «*Ці ж ты разбіраешся ў гэтым? — запярэчыў Мікола.* — Не пакаштаваўшы, ведаць не будзеши». (І. Н.) **«П? — а. — П».** «*I тое праўда, — згадзіўся камандзір.* — *Прабіраца будзем разам!*». (Н.) **«П, — а. — П».**

Калі слова аўтара разрываюць простую мову, дзе не трэба ніякага знака прыпынку ці маглі стаяць коска, кропка з коскай, працяжнік або двукроп'е, слова аўтара выдзяляюцца з двух бакоў коскамі і працяжнікамі. Другую частку простай мовы пачынаюць пісаць з малой літары: «*Братачка, — чужым голасам загаварыла Вольга,* — што там робіцца! Маці схапілі... Нават апрануцца не дали». (Н.) **«П, — а, — П».**

319. Запішыце сказы ў наступным парадку: слова аўтара стаяць перад простай мовай, у сярэдзіне простай мовы, пасля простай мовы. Раствумачце знакі прыпынку.

1. Да Васіля Раманавіча **падпоўз** камандзір атрада, **адсунуў** рукой Міколу, лёг поруч і **спытаў** шэптам: «Чаго цягнеш? Час пачынаць». 2. «А ці не даскажаш ты больш падрабязна, што робіцца ў вас на чыгуны?» — спытаў Мікола.
3. Вольга паравала: «Давайце папросімся на начлег. Свае ж людзі тут». 4. «Свае таксама розныя бываюць, — пярэчыў Віктар. — Каторы і свой — горш за ворага. І такога не **раскусіш...**» 5. «Сядайце, гасцьмі будзеце», — сказала гаспадыня, аглядзеўшы з галавы да ног кожнага. 6. «Дзякуем, — за ўсіх сказаў Віктар. — Мы да вас з просьбай, гаспадыня. Ці не дазволіце нам пераначаваць? Холадна на вуліцы, а тут

яшчэ прастудзілася адна...» 7. «Чаго ж, начуйце, месца хопіць, — **адказала** гаспадыня. — Раскошы не будзе, але не на вуліцы, і тое добра». 8. «Дзякую вам», — **сказалі** ў адзін голас і жанчыны. (*I. Новікаў*)

- Растворымае правапіс выдзеленых слоў.

320. З дапамогай тлумачальнага слоўніка высветліце лексічнае значэнне слоў *кроква, клятва, малітва, рэформа, казарма, фірма*. Зрабіце марфалагічны разбор прыведзеных слоў. Падбярыце да іх прыметнікі. З утворанымі словазлучэннямі пабудуйце складаныя сказы.

► **321.** Азнаёмцеся з табліцай. Раскажыце, дзе могуць стаяць слова аўтара ў канструкцыях з простай мовай. Як афармляюцца сказы з простай мовай на пісьме?

Сінтаксічныя канструкцыі з простай мовай і знакі прыпынку ў іх

Простая мова		Словы аўтара ў сярэдзіне простай мовы	
пасля слоў аўтара	перед словамі аўтара	на месцы коскі	на месцы кропкі, клічніка або пытальніка
А: «П».	«П», — а.	«П, — а, — п».	«П, — а. — П».
А: «П!»	«П!» — а.		«П! — а. — П».
А: «П?»	«П?» — а.		«П? — а. — П».

* Падрыхтуйце звязнае паведамленне пра сінтаксічныя канструкцыі з простай мовай. Прайлюструйце сваё паведамленне прыкладамі.

322. Запішыце тэкст пад дыктоўку. Растворымае знакі прыпынку.

СКАЗ ПРА ХЛЕБ

Завершана жніво, стары і малады спяшаюцца на свята дажынак. Гараць каstry на зялёным лузэ, звіняць гуслі, чуюцца дзяячыя песні. На самым відным месцы ўзвышаецца постаць бoga сонца Ярылы. Зроблена яна з духмянай, бліскучай-жоўтай саломы.

З даўніх часоў хлеб быў славай, гонарам, предметам галоўнага клопату чалавека. «Гаспадар мой, бацюшка», — спя-

валі на сялянскім вяселлі. На вечарынках вялі карагодам: «Каравай, каравай, каго хочаш выбірай...» Хлеб на выштым ручніку падносілі самаму дарагому госцю, і той, прымаючы яго, цалаваў духмяны бохан.

На зажынках, у першы дзень жніва, у вёску з песнямі неслі сноп, перавіты васількамі. Яго ставілі ў хаце на покуці — сноп увасабляў дабрабыт гаспадара, надзею на дастатац і шчасце. Дзеці з даўніх часоў называлі яго «папа». Хлеб — усяму галава. Без разуму пераб'ешся, а без хлеба не пражывеш. Такія і шмат іншых яскравых прыказак складзены народам. Многія людзі ведаюць слова К. А. Ціміразева: «Скібка добра прапечанага хлеба... складае адно з найвязлікшых вынаходстваў чалавечага разуму». А вось слова першаадкрыўальніка Сусвету Юрый Гагарына. Закончыўшы свой гістарычны палёт, ён стаў на калені, пацалаваў зямлю ад радасці і сказаў: «Больш за ўсё я люблю зямлю, на якой можна любіць, працаваць, вырошчваць хлеб...» (*Паводле А. Сілянкова*)

§ 46. СЭНСАВА-СТЫЛСТЫЧНАЯ РОЛЯ КАНСТРУКЦІЙ З ПРОСТАЙ МОВАЙ

Сказы з простай мовай з'яўляюцца своеасаблівымі сінтаксічнымі канструкцыямі, якія звычайна складаюцца з дзвюх самастойных частак: слоў аўтара і мовы іншай асобы. Сама простая мова можа быць простымі сказам, складанымі ці аб'яднаннем некалькіх сказаў. Але дзякуючы арганічнай сэнсавай сувязі са словамі аўтара яна ўтварае адну складаную сінтаксічную канструкцыю. У выкazванне ўключаеца не толькі простая мова, але і ўся канструкцыя як сэнсава-граматычнае цэлае.

Асаблівасцю простай мовы з'яўляеца тое, што ў яе могуць уключыцца сказы ўсіх тыпаў. Простая мова і слоў аўтара могуць быць простым развітым ці неразвітым сказам, ускладненым, складаным рознай канструкцыі, аб'яднаннем рознай будовы простых ці складаных сказаў: *Я асцярожна гладзіў каласкі, гарнуў іх да твару, шаптаў: «Кусціся, жытца, буйна каласіся!»* (М. П.) *Сасноўскі бадай што падтрымаў Максіма.* Ён сказаў: «*Ну,*

што ж, можна лічыць, што абмен думкамі быў карысны, хоць, праўда, не ўсе падрыхтаваліся да размовы грунтоўна». (Шам.) «Я чула, што вас сэру непакоіць», — няясмела распачала гаворку Людміла Паўлаўна. (Сін.)

Сказы з простай мовай найчасцей ужываюцца ў тэкстах мастацкага стылю. Дзякуючы жывасці, эмацыянальнасці простая мова дапамагае найболыш поўна і пераканаўча перадаць пэўны эпізод, з'яву, падзею. У мастацкім творы простая мова з'яўляецца яркім сродкам моўнай харектарыстыкі персанажаў.

У тэкстах іншых стыляў яна таксама выкарыстоўваецца, але выконвае ў іх розную функцыю.

Сказы з простай мовай у тэкстах гутарковага стылю адлюстроўваюць такія яго адметныя якасці, як эмацыянальнасць, нязмушанасць, маўленчую выразнасць.

У жанрах публіцыстычнага стылю (нататка, рэпартаж, нарыс) сказы з простай мовай выступаюць як сродак стварэння экспрэсіўнага і эмацыянальнага маўлення. У наўковай літаратуры простая мова таксама цытуецца, але тут яна ўжываецца як ацэнка выказвання: *Расказваючы аб жыцці Максіма Багдановіча ў мінскі перыяд, Змітрок Бядуля адзначаў: «Жывая энцыклапедыя разнастайных ведаў»*. (С. Майхровіч)

323. Прачытайце сказы, знайдзіце спачатку слова, якія належаны аўтарам, а затым слова, што належаны персанажам твораў.

I. Вечар да дзіўнага быў ціхі, цёплы. Дарога вяла ў поле. Справа і злева ад яе выплывалі цені кустоў, падобныя да людзей.

«Дзівак! — дакараў Пятро самога сябе. — Чаму я не прыехаў сюды раней? Але добра, што хоць цяпер прыехаў». (М. Лупсякоў)

II. Сцяжынка сцяжынцы гаворыць: «Сяброўка! Вядзі на прастор іх да роднага слоўка, каб вусны не сохлі, каб сэрцы не смаглі, каб слёзы да кроплі на вейках ачахлі». (М. Лупсякоў)

III. Мяцельскі ўстаў з-за стала і сказаў: «Я сабраў вас, члены ўборачнага штаба, каб яшчэ раз разам са спецыяліс-

тамі зняць апошнія пытанні, унесці ўдакладненні ў наш план уборачнай кампаніі. Прапаную такі планы работы: я прайдуся па ўсіх асноўных пазіцыях нашага плана. Нам канкрэтна кожны па сваёй епархіі даложыць. Калі што новае, няўязкі якія... Адным словам, пачнём». (А. Жук)

● Назавіце ў сказах слова і спалучэнні слоў, якія граматычна не звязаны з членамі сказа.

* Выпішице сказы з простай мовай. Раскажыце пра будову і значэнне сказаў, з дапамогай якіх яна перадаецца. Раствумачце знакі прыпынку ў гэтых сказах. Вызначце сэнсава-стылістичную ролю простай мовы.

* 324. Прачытайце тэкст, дайце яму загаловак. Падзяліце тэкст на сэнсавыя часткі. Дайце загалоўкі часткам.

Выпішице сказ з простай мовай, растворумачце ў ім знакі прыпынку.

Малевіч стаяў на трамвайным прыпынку. З вежы кутняга дома абазваўся гадзіннік. Перачакаўшы бой, стрэлка на блакітным цыферблаце падскочыла і паказала палавіну восьмай. Як на такі час, сонца шчыравала не па-вераснёваму — ранішні халадок ад камяніц ужо амаль не адчуваўся.

Малевіч адступіў пад разглістую ліпку: не ўгадаў апрануцца! На ім былі хатнія вязкі світэр і прагумаваны плашч — шэры, з тканіны ў рубчык, з неймавернага мацуунку плашчоў. У іх ездзяць на бульбу і канчаюць інштытуты, трасуцца з грыбнымі кошыкамі на грузавіках, кідаюць пад бок, варачы юшку на прыазёрным цяпельцы, нарэшце, у прыстойным выглядзе, перадаюць сынам, і той самы цыкл пайтараецца...

...Мякка падтармазіўшы, падкаціўся трамвай. Чарга перад Малевічам пажавела. У самы хвост падстроілася дзяўчынка ў школьнай форме, ражкі белага фартушка развяваліся, і гэта рабіла яе падобнай да страказы. Малая трымалася праз меру спаважна, усім сваім выглядам і зусім новенькой формай падкрэсліваючы, што для яе нядаўна празваніё школьны званок.

— Праходзьце! — абазваўся Малевіч, праpusкаючы наперад школьніцу.

Усю саліднасць дзяўчынкі нібыта ветрам здзымула: яна хмыкнула, затуліла рот далонькай і пырхнула ў вагон.

Следам за школьніцай хацеў уціснуцца збоку невысокі чалавек з падголенымі ў чорную нітку вусікамі. Нечакана, апанаваны юнацкім гарэзніцтвам, Малевіч узяў яго за каўнер і паставіў на тратуар крокі за два ад сябе, як гэта рабіў невялікі кран каля магазіна, здымаяочы з машыны кантэйнеры. Вусаценькі аслупянеў, потым падбег, ускочыў-такі ў трайбус на хаду і тут даў волю крыку і абурэнню.

Вагон не хаваў усмешак. Бабка ў завязанай ражкамі пад бараду хусціне рэzonна тлумачыла: такіх трэба вучыць, не паважаюць старэйшых і ўсёды тыркаюцца без чаргі. (*М. Лужанін*)

- Выпішыце складаныя сказы, вызначце іх сэнсава-стылістичную ролю ў тэксле. Раскажыце пра будову і значэнне выпісаных сінтаксічных канструкцый. Раствумачце знакі прыпынку.
- Напішыце пераказ, выкарыстайце ў ім выпісаныя сказы.

§ 47. МАНАЛОГ. ДЫЯЛОГ

Маналог — працяглая гаворка (выказванне), звернутая да самога сябе або да іншай асобы, але не разлічаная на слоўны адказ адрасата. Маналог найчасцей ужываецца ў літаратурных творах і публічных выступленнях.

1. *Зоська доўга не магла варухнуць ні рукой, ні ногой, але ўвесь час яе непакоіла думка пра Антона. Чаму ён такі? Ці, можа, такі ён нарадзіўся, пераняўшы характар продкаў? Або яго гэткім зрабіла жыццё? Але хіба ягонае жыццё было горшае, чым маё, з паўсядзённай працай дзеля кавалка чорнага хлеба, у малазямеллі? Так жыла тут большасць людзей, але кожны чалавек нават з самай глухой вёскі ведаў, што нельга рабіць супраць сумлення, нельга ісці супраць сваіх.* (Паводле В. Быкава)

2. *Дзед любіў рассказваць, як немцаў у палон узяў:*
— Думаў я, што не прыйдзеца мне болей Міколку пабачыць праз гэтага нямецкага скакуна, які папёр мяне на нямецкі атрад. Але калі ўбачыў, што няма мне ўжо аніякага выхаду болей і што насоўваеца мая смерць, рашыў я тады на хітрыкі пайсці і так грымнуў на іх, што аж сам спужайся... А тут і Сёмка! А тут і Мікол-

ка! Ну, думаю, цяпер падавай мне цэлую дывізію і самога генерала! Я ім пакажу, што значыць дзед Астап і яго турэцкая шабля! (Паводле М. Лынъкова)

Дыялог — гэта простая мова, якая перадае гутарку дзвюх ці больш асоб. Выказванні кожнай асобы ў дыялогу называюцца рэплікамі. Рэплікі ў дыялогу афармляюцца звычайна як няпоўныя сказы, якія лаканічна перадаюць сэнс выказвання. Кожная рэпліка дыялога запісваецца з новага абзата і перад ёй ставіцца працяжнік:

1. *Лялькевіч падскочыў, калі пачуў радасны крык Данілы:*

- Ідзе!
- Хто?
- Саша!
- Глядзі добра. Яна? (І. Шамякін)

2. *Данік хвіліну маўчаў. Потым выгукнуў з прыкрасцю:*

- Так і ёсць!
- Што?
- Хвост.
- Які хвост?
- Нехта ідзе за ёю назіркам.
- Можа, нашы?
- Не, не падобна. (І. Шамякін)

Калі дыялог запісваецца ў адзін радок, то слова кожнай рэплікі бяруцца ў двукоссе і аддзяляюцца працяжнікамі:

Глянуў Віктар — і вачам сваім не верыць. «А дзе ж човен?» — «Не ведаю». — «Як жа так?» — «Ды так. Паплыў». — «Што ж гэта такое?» — «Прыгода». (Я. Маўр)

325. Прачытайце. Раствумачце пастаноўку знакаў прыпынку пры дыялогу. Запішыце дыялог адным радком, паставіце патрэбныя знакі прыпынку.

Хлопцы выскачылі з хлява і з захапленнем паглядзелі адзін на аднаго. Але што далей? Ініцыятыва перайшла да Даніка.

- Коля! Ляці да Старога!
- А хто Стары?

- Поп.
- Які поп?
- Аляксей Сафронавіч! (*I. Шамякін*)

326. Складзіце невялікі, з трох—пяці сказаў, дыялог на тэму школьнага жыцця: а) настаўніка з вучнем; б) вучня з вучнем.

§ 48. СКАЗЫ З УСКОСНАЙ МОВАЙ

У скоснай мове — гэта чужое выказванне, якое перадаецца ад імя аўтара (апавядальніка) без даслоўнага захавання.

Сінтаксічныя канструкцыі з ускоснай мовай ужываюцца як сродак перадачы зместу чыйго-небудзь выказвання. Але выконваюць яны гэту ролю спецыфічна, не захоўваючы лексічных, граматычных і інтанацыйных асаблівасцей маўлення той асобы, чыё выказванне перадаецца, а прымаюць форму складаназалежнага сказа. У такім сказе галоўная частка адпавядае словам аўтара, а даданая перадае змест чужога выказвання. Параўн.: «*Хто цябе навучыў чытаць?*» — спытала ў Сяргейкі настаўніца і *Настаўніца спытала ў Сяргейкі, хто яго навучыў чытаць*.

Простую мову можна замяніць ускоснай і перадаць складаназалежным сказам з даданай дапаўняльной часткай. У такіх складаназалежных сказах даданая частка звычайна далучаецца да галоўнай з дапамогай падпарадковальных злучнікаў *што, каб, і* і інш.

Злучнік *што* ўжываецца тады, калі простая мова з'яўляеца апавядальным сказам: *Параска выйшла наперад і, надаўши твару выраз сур'ёзнасці і дасціпнасці, прамовіла: «Канцэрт скончаны».* (Хадк.) — *Параска выйшла наперад і, надаўши твару выраз сур'ёзнасці і дасціпнасці, прамовіла, што канцэрт скончаны*.

Злучнік *каб* ужываецца тады, калі простая мова з'яўляеца пабуджальным сказам: *Маладжавы мужчына ў чорным кажуху і коцікавай шапцы, што сядзеў у санях, прытрымаў на момант каня і крыкнуў: «Дзядзька Мірон! Не забудзь, што сёння ўвечары праўленне ў канторы».* (Хадк.) — *Маладжавы мужчына ў чорным кажуху*

і коцікавай шапцы, што сядзеў у санях, прытрымаў на момант каня і крикнуў, каб дзядзька Мірон не забыўся, што сёння прайленне ў канторы або Маладжавы мужчына ў чорным кожуху і коцікавай шапцы, што сядзеў у санях, прытрымаў на момант каня і крикнуў дзядзьку Мірону, каб той не забыўся, што сёння прайленне ў канторы.

Пры замене простай мовы ўскоснай выклічнікі, пабочныя слова і экспрэсіўныя часціцы звычайна апускаюцца, а фразеалагізмы замяняюцца нейтральнымі словамі.

327. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль, тып і мэтанакіраванасць. Раствумачце знакі прыпынку.

Сябры моўчкі ішлі з могілак. Відаць было, што кожнага паасобку займалі свае думкі. Лабановіч чуў нейкае засмучэнне і неспакой. Яго штось не задавальняла і кудысь цягнула. Магла быць тут прычынаю і тая акалічнасць, што, як яму здавалася, Турсевіч лепей вёў свою школьнную працу і наогул яго школа рабіла ўражанне больш паспяховай школы. А можа, таксама мела значэнне іх скорая разлука, бо цяпер яны ішлі на станцыю, адкуль ён мусіць паехаць у свою глуш.

— Што, брат, прыціх? — запытаў яго Турсевіч. — Чаго зажурыўся?

— Не заўсёды ж вясёлым быць, — адказаў Лабановіч. — Ведаеш, брат, як пабачыў я тваю школу, твае заняткі, то мая школа ў параўнанні з тваёю нікуды не гадзіцца.

— Ха-ха-ха! — засмяяўся Турсевіч. — Ніколі твая школа не будзе адставаць, раз ты ёю так моцна цікавішся і прымаеш блізка да сэрца. Гэта ў цябе яшчэ з непрывычкі, з першага года. А я перакананы, што твая школа шмат лепш стаіць за многія.

— Што я табе хацеў сказаць, — прамовіў Лабановіч, — давай вясною, як скончацца заняткі ў школах, паходзім па Беларусі, пазнаёмімся з ёю бліжэй. А свае назіранні запішам, збяром багаты матэрыял. Прыцягнем яшчэ ў свою кампанію якога-небудзь фатографа, здымкаў цікавых наробім. (*Якуб Колас*)

● Дайце тэксту загаловак. Напішыце пераказ, замяніўшы простую мову ўскоснай.

328. Спішыце, замяніўши простую мову ўскоснай.

1. «Скажыце, будзьце ласкавы, — звярнуўся настаўнік да некаторых сялян, — ці не ведаецце, дзе б тут знайсці каго з выганаўскіх». (*K-c*) 2. «А сваім памочнікам дазвольце мне абраць Мартына Рыля», — звярнуўся дзед Талаш да партызан. (*K-c*) 3. «Ці многа гадоў яго будавалі?» — залюбаваўшыся палацам, спытаў Рыгор. (*B.*) 4. «Эх, і лесу ў вас многа!» — сказаў настаўнік вазніцы. (*K-c*) 5. Трыхан змераў крокамі цень і прагаварыў самому сабе: «Да снедання кончу перавіўку, а па снеданні — адвозжу пошту». (*Z. G.*) 6. Міколка кінуўся дзеду на шыю, церабіў яго сівую бараду і ласкова гаварыў: «Які ж ты, дзед, сладкы чалавек, які ж харошы». (*Лынък.*) 7. Тады Вінцусь Шавель падняўся, падышоў да стала і звярнуўся да Платонавіча: «Дазвольце прыехаць да вас у акругу». (*Z. G.*) 8. «Ды гэта ж звычайная з'ява ў нашых школах», — зазначае Лабановіч. (*K-c*)

329. Прачытайце, вызначце стыль і жанр твора. Які абрац у ім апісваецца? Калі і дзе спяваюць такія песні?

* Знайдзіце простую мову, вызначце яе сэнсава-стылістичную роля ў тэксле.

ВЫЛЯТАЛА ГАЛАЧКА, ВЫЛЯТАЛА

Вылятала галачка, вылятала,
Выбівала аконца, выбівала,
Каб матулька дачушку пабуджала:
— Устань, дачушка, бела ўмыйся,
Вазьмі грабёначак, учашыся,
Ідзі ў камору прыбярыся,
А выйдзі на вулачку агляніся...
Правадзіла мамка дачку, правадзіла
Праз высокія горы — з капачамі,
А праз цёмныя бары — з агнямі,
Праз вялікія сёлы — з скрыпкамі...
Дзе матулька і з дачкою сядзела,
Там вырасла мята-рута, лілея.
Дзе матуля і з дачушкай стаяла,
Там вырасла яблынка чудавая.
Дзе матуля і з дачушкай рассталася,
Слязлівая рэчка разлілася.

§ 49. НЯЎЛАСНА-ПРОСТАЯ МОВА

Сінтаксічныя канструкцыі з няўласна-простай мовай ужываюцца як форма выражэння думак дзеючых асоб, пры дапамозе якой аўтар перадае чыё-небудзь выказванне ад свайго імя. Няўласна-простая мова спалучае асаблівасці простай і ўскоснай мовы. Яна не выдзяляецца ў тэксле, а ўваходзіць у аўтарскае паведамленне.

У форме няўласна-простай мовы часцей за ўсё перадаюцца нявыказаныя думкі, пачуцці, перажыванні дзеючай асобы. Таму ў папярэдніх сказах могуць ужывацца такія дзеясловы, як *думаць, успамінаць, адчуваць* і інш.

1. *Пяцро прыслушайся. Зноў нехта крикнуў, але ўжо ў другім баку — у глыбіні лесу. Хто там мог зваць яго?* (І. Шамякін)

2. *На момант з'явілася адчуванне надзвычайнай лёгкасці. Здавалася, што ён не бяжыць, а ляціць і можа вось так, скочыўши з абрыву, пераляцець Дняпро. Хутчэй бы толькі абрый! Хутчэй!* (І. Шамякін)

Няўласна-простая мова шырока ўжываецца ў творах мастацкага стылю як прыём харектарыстыкі дзеючай асобы.

На пісьме няўласна-простая мова звычайна афармляецца як адзін або некалькі самастойных сказаў, якія непасрэдна ўключаюцца ў аўтарскае выказванне ці працягваюць адзін са способаў перадачы чужой мовы ў форме пытальнага ці кліchnага сказаў.

330. Прачытайце ўрыўкі з рамана І. Шамякіна «Трывожнае шчасце». Знайдзіце няўласна-простую мову, растлумачце яе асаблівасці.

I. Саша і раней вельмі часта вось так гаварыла з ім, шапталася па начах ці калі адна заставалася ў лесе, у полі. Але тады гэта было так, у маraph... А цяпер след... Няўжо праўда гэта ішоў Пеця? Як ён апынуўся тут, калі быў так далёка на поўначы? Ці не сніць яна? Ці не пажартаваў Лялькевіч? Ці не спатрэбілася яму для якой-небудзь канспірацыйнай мэты такая выдумка? У яго заўсёды таямнічасть і нечаканасць.

II. Саша скамянулася, адганяючы чары. Перад ёй стаяла Марыя Сяргееўна. Саша ўбачыла яе твар і жахнулася. Колькі

злосці ў вачах, на твары гэтай добраій, ласкавай, з мяккімі рукамі жанчыны! На пабялелым ілбе выступілі кроплі поту, а ніжняя губа пасінела і дрыжыць. Што з ёй? Чаму яна такая?

§ 50. ЦЫТАТЫ, IX АФАРМЛЕННЕ НА ПІСЬМЕ. ЭПІГРАФ

Цытата — гэта разнавіднасць простай мовы, даслоўная выгрымка з чыйго-небудзь выказвання, мастацкага, навуковага ці публіцыстычнага тэксту. Людзі выкарыстоўваюць цытаты ў сваіх вусных і пісьмовых паведамленнях для аргументавання ўласных думак, сцвярджэнняў, меркаванняў. У пісьмовай мове цытаты, як правіла, заключаюцца ў двукоссе або выдзяляюцца іншым шрыфтом. Яны могуць перадавацца сказамі з пабочнымі словамі і ўскоснай мовай: 1. Згодна з меркаваннем Рыгора Шырмы, «Якуб Колас жыве і будзе вечна жыць у сэрцы народа як вялікі настаўнік і баец за долю, за волю, за шчасце народа». 2. Якуб Колас неаднаразова напамінаў, што «тварэц мовы — народ, а задача пісьменніка — у фарміраванні, адборы лепшага, у прывядзенні мовы да літаратурных формаў».

Калі цытата — вершаваны тэкст, то яна ў двукоссе звычайна не заключаецца: *Скажу словамі Якуба Коласа:*

*Выйдзем разам да работы,
Дружна станем, як сяяна,
І прачнецца ад дрымоты
З намі наша старана.*

Цытата можа ўключачца ў аўтарскі тэкст як частка сказа. У такіх выпадках яна выдзяляецца двукоссем, але пішацца з малой літары: *У артыкуле «Новая інтэлігенцыя» Максім Багдановіч адзначаў, што «усякі інтэлігент перш за ўсё павінен адпавядаць наступным патрабаванням: па-першае, ён павінен мець імкненне да ведаў; па-другое, ён павінен імкнучы несці свае веды на карысць народу...»* (С. Майхровіч)

Калі цытата прыводзіцца не поўнасцю, то на месцы прапушчаных слоў ставіцца шматкроп'е: *«Песні-жальбы» Якуба Коласа самой сваёй назтай вызначаюць пануючы тон яго вершаў... адчуваеца сапраўдны паэт, які ўмее знаходзіць свае слова для даўно апісаных вобразаў».* (М. Багун)

Э піграф — выслоёе, кароткая цытата, якая з'яўляецца своеасаблівым аўтарскім тлумачэннем асноўнай ідэі твора, тэксту, сачынення і інш. Эпіграф звычайна змяшчаецца з правага боку ў пачатку твора ці асобнага раздзела. Эпіграфы-цытаты не бяруцца ў двукоссе. На наступным радку пад эпіграфам таксама з правага боку даецца спасылка на крыніцы. Напрыклад, С. Грахоўскі да паэмы «Бяссмертнікі» ўзяў наступны эпіграф:

*Маці спаткаеце —
Ёй не кажыце.*

M. Сурначоў

Да выбранных твораў Цёткі, надрукаваных выдавецтвам «Беларусь» у 1967 годзе, у якасці эпіграфа ўзяты слова самой паэтэсы, якія дакладна адлюстроўваюць значнасць яе творчасці:

*...Стану песняй у народзе.
Цётка*

331. Падрыхтуйце невялікія тэксты, уключыце ў іх у якасці цытат строфы з твораў беларускіх паэтаў. Расскажыце, як афармляюцца цытаты на пісьме.

I. Каб стаць чалавекам
У час наш суворы,
Помні жыцця асновы:
Гавары, як вучыла маці,
Рабі, як вучыў бацька,
Жыві, як добрыя людзі,
Усё, на што здольны,
Зрабі для Радзімы.

P. Панчанка

II. Родная мова, цудоўная мова!
Ты нашых думак уток і аснова!
Матчын дарунак ад самай калыскі, —
ты самацветаў яскравая нізка.
Кожны з іх барвы дзівосныя мае,
вечным агнём зіхаціць — не згарае.
Ты мне заўсёды была дапамогай,
дзе б і якой не хадзіў я дарогай.

У. Дубоўка

332. Падрыхтуйцеся да публічнага выступлення. Тэму абазначце самі. Выкарыстайце цытаты.

I. Паэзія Янкі Купалы — гэта квітнеючы і чароўны сад, дзе сабраны водар беларускай зямлі. (*M. Танк*)

II. Міхась Лынъкоў заўсёды быў у самай гушчы падзей. Таму кожнае яго слова мае цяжар уважанай сваімі рукамі, бачанай сваімі вачамі, ім самім пачутай і перажытай праўды. (*M. Танк*)

З в я р н і ц е ў в а г у. *Публічнае выступленне* — гэта маўленне, якое адбываецца ў прысутнасці публікі (слушачоў). Слухачамі могуць быць людзі розных професій, рознага ўзросту.

333. Прачытайце тэкст. Дайце яму загаловак. Вызначце жанр і асаблівасці пабудовы твора.

Сярод шматлікіх экспанатаў Гомельскага абласнога краязнаўчага музея ёсць маленькі жаночы гадзіннік нямецкай маркі. У анатацыі чытаем: «Падораны байцу Савецкай Арміі Веры Міхайлаўне Ларчанка за выратаванне дзіцяці пры штурме рэйхстага».

— Наш батальён вёў агонь у раёне **Брандэнбургскіх** варот, — расказвае Вера Міхайлаўна. — Недзе ў поўдзень, у час найбольш напружанага бою з руін раптам выскачыў маленькі хлопчык і пабег да нашай пазіцыі. Мне стала вельмі шкада яго: заб'юць жа! Выскачыла з укрыцця, схапіла малога і паўзком вярнулася ў акоп. Хлопчык **па-нямецку** клікаў маці, плакаў. Мы яго супакоілі, пакармілі.

Заціх бой, і з тых жа руін прыпаяўзла маладая нямецкая жанчына. Яна вельмі дзякавала мне за выратаванне дзіцяці. У парыве ўдзячнасці жанчына зняла са сваёй рукі гадзіннік і надзела на маю. Так скончылася гэта гісторыя.

Да Вялікай Айчыннай вайны Вера Міхайлаўна жыла на Смаленшчыне. Разам з бацькам і маці працавала ў калгасе. Скончыла сярэднюю школу. Марыла стаць педагогам. Калі вораг падышоў да Смаленска, семнаццацігадовая дзяўчына **добраахвотна** пайшла на фронт. (*«Полымя»*)

- Растлумачце правапіс выдзеленых слоў.
- Зрабіце марфалагічны і словаўтаральны аналіз слова *па-нямецку*.
- Перакажыце аповед Веры Міхайлаўны, не ўжываючы простай мовы.

334. Падрыхтуйце публічнае выступленне на тэму «Чужая мова ў навуковых і публістычных выказваннях». Раскажыце аб сродках і спосабах увядзення чужой мовы ў кантэкст вашых выказванняў, аб афармленні чужой мовы ў структуры падрыхтаваных вамі тэкстаў (вусных ці пісьмовых).

КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ

1. Як можа перадавацца чужая мова на пісьме?
2. Якая мова называецца простай?
3. Як называюцца слова, якія ўводзяць простую мову ў тэкст? Якое месца ў адносінах да простай мовы могуць займаць гэтыя слова?
4. Якімі правіламі трэба кіравацца пры афармленні на пісьме сказаў з простай мовай?
5. Якія знакі прыпынку ставяцца ў сінтаксічных канструкцыях з простай мовай, калі аўтарскія слова знаходзяцца ў сярэдзіне простай мовы?
6. Ці заўсёды простая мова заключаецца ў двукоссе?
7. Што вы ведаецце пра маналог, дыялог?
8. Якая мова называецца ўскоснай? Якімі сінтаксічнымі канструкцыямі перадаецца ўскосная мова? Што неабходна памятаць пры замене простай мовы ўскоснай?
9. Што абазначае паняцце «няўласна-простая мова»?
10. Што такое цытата?
11. Як афармляюцца цытаты на пісьме?
12. Ці можна назваць цытату простай мовай? Абгрунтуйце сваё меркаванне.
13. У якіх стылях мовы часцей за ўсё выкарыстоўваюцца цытаты і для чаго?
14. Што такое эпіграф? Як афармляецца эпіграф на пісьме?

ПАДАГУЛЬНЕННЕ І СІСТЭМАТИЗАЦЫЯ ВЫВУЧАНАГА



335. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль, тып і мэтанакіраванасць. Выпішыце складаныя сказы, вызначце іх будову і значэнне, пабудуйце схемы. Растворычыце знакі прыпынку.

СЛОВА ДА МОЛАДЗІ

Нашы беларускія пісьменнікі — кроўныя дзецы свайго народа. Не адзін раз гаварылі яны ў сваіх творах аб вялікім значэнні роднага слова, аб тым, як трэба любіць і шанаваць яго.

Роднае слова — гэта першая крыніца, праз якую мы пазнаём жыццё і акаляючы нас свет. Таму вам неабходна так старанна вывучаць сваю родную мову, ведаць і любіць лепшыя творы беларускай літаратуры. І перш за ўсё трэба ведаць свой народ, яго гісторыю, яго багатую вусную творчасць.

Шмат твораў вуснай творчасці нашага народа сабрана і запісана этнографамі: легенды, казкі, песні, прыказкі. Але далёка не ўсё з народнай творчасці сабрана і запісана. Ды і цяжка гэта зрабіць, бо народ — вечны і нястомны творца. Жыццё не стаіць на адным месцы, падзеі змяняюцца падзеямі ў нашым няспынным руху наперад. І народ не можа не адклікнуцца на іх сваімі мыслямі і пачуццямі. Таму ўсе выдатныя паэты і пісьменнікі, кампазітары, музыканты прыслухоўваліся і прыслухоўваюцца да творчасці народа, яго песень, мелодый і выкарыстоўваюць іх у сваіх мастацкіх творах.

Вось чаму і вам трэба любіць, ведаць і шанаваць мову свайго народа і дасканала валодаць ёю. (*Паводле Якуба Коласа*)

- Складзіце план. Падрыхтуйцеся і перакажыце змест тэксту.

336. З дапамогай тлумачальнага слоўніка выветліце лексічнае значэнне і правапіс слоў *бактэрыйлаг*, *бастыён*, *бібліёграф*, *біёлаг*, *рацыён*, *фіёрд*. Падбярыце прыметнікі да гэтых слоў. Запішыце з імі словазлучэнні, а затым сказы. Што аўядноўвае гэтыя слоўы ў адну группу?

337. Спішыце сказы, расстаўляючы знакі прыпынку. Вызначце іх будову і значэнне.

1. Павел Васілец рослы **чорнавалосы** хлопец гадоў дваццаці чатырох калі пад'ехалі да вёскі паствукаў пальцам па кабіне і машына пакацілася цішэй. (Г. Д.) 2. Слова наша роднае хапала на **стагоддзі** доўгія цябе Багдановіч Колас і Купала прыпадалі да цябе ў журбе. (Бур.) 3. Толькі той хто сапраўды пачуе голас зямлі голас народа прасякненца яго паэзіяй перадасць іх **шматтысячным** рэхам ва ўсе куткі нашай Радзімы. (Б.) 4. Прывычаемым рухам Канькоў дастаў запісную кніжку выцягнуў аловак і тут жа раптам успомніў што прыйшоў ён у Закружжа зусім не таму каб пісаць нарыс а назаўсёды. (Ачин.)

- Растлумачце правапіс выдзеленых слоў.
- Успомніце значэнне слова *нарыс*. Напішыце нарыс пра свае родныя мясціны (горад, пасёлак, вёска).

338. Прачытайце тэкст, перакажыце яго змест. Выпішыце абазначаныя лічбай сказы, расстаўляючы знакі прыпынку. Раскажыце пра іх будову і значэнне.

БРАНІСЛАЎ ТАРАШКЕВІЧ

¹Браніслаў Тарашкевіч славуты беларускі асветнік вучоны і пісьменнік. Нарадзіўся ён у студзені 1892 года ў сялянскай сям’і. ²З маладых гадоў вучоны думаў пра тое як дапамагчы свайму народу выйсці з цемры і невуцтва. Яшчэ вучнем Віленскай гімназіі ён уздзельнічаў у падпольным рэвалюцыйным гуртку моладзі. ³У гімназіі будучы пісьменнік пазнаёміўся з тымі хто выдаваў беларускую газету «Наша ніва». ⁴У рэдакцыю гэтай газеты пісалі людзі з усіх куткоў Беларусі дасылалі лісты сяляне-земляробы, леснікі і рабочыя. Пісалі са школ і інстытутаў. ⁵Газета размаўляла са сваімі чытачамі на той гаворцы якую яны чулі дома. ⁶Браніслаў Тарашкевіч напісаў граматыку беларускай мовы у якой абагульніў асноўныя рысы мясцовых гаворак, апісаў нормы нашай мовы. Граматыка Браніслава Тарашкевіча дапамагала беларусам атрымліваць адукцыю на роднай мове. (Паводле А. Ліса)

* Прачытайце самастойна ў кнізе «Беларуская мова. Энцыклапедыя» (Мн., 1994) артыкул пра Браніслава Тарашкевіча. Падрыхтуй-

цеся да выступлення на тэму «Родная мова — найкаштоўнейшы нацыянальны скарб». У якасці эпіграфа выкарыстайце выказванне К. Цвіркі: «Мова зямлі маёй! Мова Бацькаўшчыны! Для мяне ты заўсёды — сонца вясновага цёплы прамень, дзіва ляснога соты, рэчка, што асвяжае ў сухмень...»

339. Прачытайце, вызначце стыль і тып тэксту. Якое ўражанне застаецца пасля яго чытання? Расстаўце і растлумачце знакі прыпынку. Зрабіце сінтаксічны разбор абазначаных лічбамі сказаў.

¹Лавіць рыбу бацька будзіў Сяргея яшчэ на світанні гадзіны ў чатыры. ²Яны вылазілі з будана і стараючыся не зачапіць мокрую траву вузкімі рыбацкімі сцежкамі хадзілі па беразе. ³Падымалася з туману сонца з чырвонага яно становілася белым сляпіла вочы адбіваючыся ад паверхні ціхай дымнай ад туману вады. І ад гэтага колкага яркага але яшчэ не гарачага сонца ад сівога туману што клаўся над лагчынамі і над ракою і ад таго што побач быў бацька а ён (Сяргей) можа зловіць вялікую яшчэ нікім не бачаную рыбіну якая недзе там у глыбі пад тоўстым пластом вады варушыць плаўнікамі хлопцу становілася лёгка і весела. (В. Гігевіч)

340. Прыдумайце складаныя сказы, ужыўшы слова *гучна, моцна, уважліва, цікава, упэўнена, спалохана, павольна, дакладна, шчыра*. У пабудаваных сказах падкрэсліце гэтыя слова як члены сказа. Абгрунтуйце сваё меркаванне.

341. Пры спісванні замест кропак устаўце апостраф ці мяккі знак.

Кур..ер, прэм..ера, бракан..ер, рэл..еф, барэл..еф.

• Растлумачце значэнне слоў. Прыдумайце з імі складаныя сказы. Растлумачце знакі прыпынку ў сваіх сказах.

342. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Запішыце яго.

До сих пор в моей журналистской биографии не было серьезных трудностей. Но вот сегодня я должна рассказать о себе. Рассказывать о самой себе мне пока не приходилось. О чем же рассказать?

Мои родители выросли в небольшой деревне в двадцати километрах от Гродно. Мои родители, деды и прадеды —

потомственные крестьяне. Помню, как по утрам я торопила старшего брата, чтобы не опоздать в детский сад. Брат завязывал мне платочек, обувал ботинки и вел в небольшой домик на краю деревни. Там я проводила дни в окружении деревенской детворы, смышеной, стеснительной, но веселой.

Прошло время, и я пошла в школу. Училась легко и занималась в кружке родного языка. Редактировала школьную газету, пела в хоре, танцевала. В школьном театре играла и мужские, и женские роли. Я помню наш разговор о будущем на выпускном вечере. Куда пойти после школы? Я решила — на факультет журналистики Белгосуниверситета. Так я стала журналистом. Вот и вся моя биография. Детский сад, школа, университет, работа.

У меня неплохой характер. Если назревает скора, я ухожу. Погуляю по улице, и тучи рассеиваются. Если мне грустно, подхожу к зеркалу и заставляю себя улыбнуться. Свои неприятности стараюсь оценивать с точки зрения вечности. Тогда они мне кажутся сущими пустяками. Мне вообще нравятся жизнерадостные люди. (М. Борисевич)

- У перакладзеным тэксле растлумачце знакі прыпынку. Абазначце складаныя сказы.
- Дома падрыхтуйце матэрыял для напісання сваёй біяграфіі.

► **343.** Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і мэтанакіраванасць. Назавіце моўныя асаблівасці стылю.

У дзелавых зносінах выпрацаваліся формы многіх дакументаў. Адны з іх строга захоўваюцца ў афіцыйных паперах (заява, даведка, распіска, даверанасць, пратакол), другія служаць узорам, якога можна прытрымлівацца толькі з большага (аб'ява, аўтабіяграфія, справаздача).

Аўтабіяграфія — афіцыйна-справавы дакумент, які ўтрымлівае апісанне жыцця асобы. У аўтабіяграфіі ад імя першай асобы паведамляюцца звесткі: прозвішча, імя, імя па бацьку, год і месца нараджэння, сацыяльная прыналежнасць, звесткі аб адукацыі, складзе сям'і. У службовай аўтабіяграфіі называюць асноўнае з працоўнай і грамадскай дзейнасці. У афіцыйным дакуменце не трэба раскрываць рысы харектару, скільнасці, звычкі, розныя бакі асабістага жыцця. У канцы тэксту ставяць абавязкова дату (злева) і подпіс (справа).

У творчых аўтабіяграфіях (у адрозненне ад аўтабіяграфіі-документа) толькі прыблізна захоўваецца агульная схема апісання жыцця дзеянасці. У іх могуць быць падрабязныя звесткі аб асобных этапах жыцця і разгорнутыя разважанні.
(Г. Малажай)

344. Прачытайце службовую аўтабіяграфію вучаніцы школы і пачатак творчай біяграфіі пісьменніка Аляксея Пысіна.

Чым адрозніваецца мова аўтабіяграфіі-документа ад творчай біяграфіі?

АЎТАБІЯГРАФІЯ

Я, Паддубская Марыя Уладзіміраўна, нарадзілася 10 чэрвеня 1989 года ў горадзе Мінску ў сям'і служачых. Бацька, Уладзімір Пятровіч, — урач, працуе ў 10-й клінічнай бальніцы. Маці, Марыя Іванаўна, — бібліятэкар, працуе загадчыкам аддзела камплектавання літаратуры ў дзіцячай бібліятэцы.

У 1996 годзе я пайшла ў першы клас сярэдняй школы № 146 г. Мінска. У школе з'яўлялася рэдактарам настенай газеты «Крынічка». Адначасова вучылася ў музычнай школе № 1 па класе цымбал.

У 2006 годзе я скончыла дзесяць класаў.

25 чэрвеня 2006 г.

Паддубская

Калі ўспамінаю маленства і свае раннія гады (нарадзіўся я 23 сакавіка 1920 года), прыгадваю крыніцы. Мусіць, нідзе не было столькі крыніц, як у ваколіцах нашай вёскі Высокі Барок. Ці ты ў лузе, ці на папасе — усюды знайдзеш паблізу крынічку. То яна трапеча ў замшэлым пазелянелым зрубе, то струменіць адкуль-небудзь з-пад горкі ці проста ўзнікае там, дзе конь капытом ступіў.

І яшчэ ўспамінаюцца песні, якія спявалі ў нашай вёсцы. Хораша спявалі хлопцы і дзяўчата. З тых дзён запалі ў душу і хвалююць «Ой, у полі азёрушка», «З-пад кораня вішня...» і многія іншыя чароўныя мелодыі.

Не ведаю, калі пацягнулася рука, каб напісаць нешта ўласнае. Завёў сыштак, перапісаў туды ўсё «сваё» і... хаваў ад усіх. Саромеўся паказаць сыштак сябрам (каб не смяяліся), а тым болей настаўнікам. У час вучобы ў сямігодцы, а потым у Палужскай сярэдняй школе пачаў актыўна друка-

вацца ў Краснапольскай раённай газеце «Чырвоны сцяг».

Толькі гэта былі не вершы, а звычайнія селькораўскія допісы.

Па дарогах вайны ў шынялі і касцы прайшло маё юнацтва...

► **345.** Прачытайте рэкамендацыі да напісання заявы.

Заява — гэта афіцыйная пісьмовая просьба адной асобы (ці групы асоб) ва ўстанову, арганізацыю або да службовай асобы.

У залежнасці ад того, куды падаецца заява, аўтар яе можа выступаць як «вучань», «грамадзянін», «студэнт», «жыхар» і г. д.

Заява — афіцыйны дакумент, які мае строгую форму. Дамашні адрес у заяве не пішацца, калі аўтар адресуе яе кіраўніку сваёй установы.

Назва пасады, прозвішча, імя, імя па бацьку службовай асобы, да якой звяртаюцца з просьбай, пішуцца ў давальным склоне; калі аўтар заявы не ведае прозвішча, імя, імя па бацьку службовай асобы, да якой звернута заява, дастаткова назваць толькі пасаду.

Прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара заявы пішацца ў форме роднага склону без прыназоўніка.

Слова **заява** пішацца з вялікай літары; пасля слова **заява** кропка не ставіцца. З чырвонага радка пачынаецца тэкст заявы.

У заяве можна даць пералік дакументаў (даведка, аўтабіографія, дакумент аб адукацыі і г. д.), якія да яе прыкладаюцца.

У канцы тэкstu ўказваецца дата (злева) і подпіс (справа).
(A. Каўрус)

Дырэктару ўстановы адукацыі
«Мінскі дзяржаўны педагогічны
каледж № 1»
выпускніка агульнаадукацыйнай
школы № 146 г. Мінска
Пятрова Аляксея Іванавіча

Заява

Прашу дапусціць мяне да ўступных экзаменаў у каледж на спецыяльнасць «Англійская мова».

16 чэрвеня 2006 г.

Пятроў

346. Вы, напэўна, жадаецце працягваць навучанне пасля заканчэння дзесятага класа. Напішыце заяву ў навучальную ўстанову, у якую мяркуеце паступаць. Да заявы дадайце аўтабіяграфію.

347. Выразна прачытайце верш. Спішыце. Абазначце сказ, у якім выражана асноўная думка твора, пастаўце ў ім знакі прыпынку, пабудуйце яго схему.

Я — беларус, я нарадзіўся
На гэтай казачнай зямлі,
Дзе між лясоў і пушчаў дзікіх
Адвеку прашчуры жылі.

Я — беларус, я ганаруся,
Што маю гэтае імя:
Аб добрай славе Беларусі
У свеце знаюць нездарма.

Я — беларус, і я шчаслівы,
Што маці мову мне дала,
Што родных песень пералівы
І зблізку чую, і здаля.

Я — беларус, і я клянуся
Яшчэ малы, але скажу
Я родам з племя непакорных
І прад бядою не здрыжу.

H. Гілевіч

- Падкрэсліце прыназоўнікі. Вызначце іх сэнсава-граматычную ролю ў тэксле.

348. Спішыце. Зрабіце сінтаксічны разбор сказаў першага абзаца. Параўнайце, што ў іх агульнае і чым яны адрозніваюцца?

Ціха за вокнамі. Месячна. Марозна. Толькі чуваць скрып палазоў на вуліцы. А можа гэта толькі здаецца мне?

У момант я падхопліваюся з ложка і бягу ў другі пакой. Хтосьці настойліва стукае ў акно. Марозная шыба гулка разносіць рэха па хаце. Чую, як маці расчыніла сенцы. У хату зайшлі незнаёмыя. (*M. Парахневіч*)

- Падкрэсліце граматычныя асновы ў сказах другога абзаца. Раскажыце пра будову і значэнне гэтых сказаў.

349. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль, жанр, мэтанакіраванасць і асноўную думку. Выпішыце складаныя сказы, расстаўце і растлумачце знакі прыпынку. Раскажыце пра будову і значэнне сказаў.

МОЙ ДАРАГІ АЛЁШАЧКА!

Як я рада што ў цябе так добра склалася што знайшоў сваё месца ў школе. Вядома ў інтытуце было цікавей але чалавек фарміруеца за партай. Акадэмікі і хірургі паэты і маршалы усе былі вучнямі. Іх таленты разбудзіў прости вясковы настаўнік. Будзь настаўнікам і твой інтытут нікуды не дзенецца.

Ты пытаешся як жыву. Дзень падобен на дзень: дом — школа, школа — дом. Але ў кожным дні нешта ёсьць сваё, непаўторнае. Добра прайшоў урок уважліва слухалі дзецы задавалі пытанні прасілі расказаць яшчэ — вось і радасць. А пройдуць заняткі так сабе і дзень шэры...

Вечарамі слухаю завею і як патрэсваюць ад марозу вуглы знаходжу зорку Венеру і думаю можа і ты глядзіш на яе. Але наўрад у нас ноч а ў вас яшчэ вечар. Ох, як далёка ты. Нават сонца нам свеціць у розны час але я з ім заўсёды пасылаю табе прывітанне і адчуваю як ты мне неабходны. У думках дзякую таму інспектару аблана што паслаў мяне сюды. Мы ж маглі ніколі не сустрэцца.

Шлюць табе прывітанне Анатоль Паўлавіч і настаўнікі, асобна Віця Тартынскі і ўсе драмгурткоўцы. Міша скардзіўся што рэдка пішаць. Скарджуся і я. Пішы часцей. Кожны дзень пішы. Чуеш? Будзем чакаць вясны!

Цалую. Твая Вера. (*C. Грахоўскі*)

- Дайце ўласны загаловак тэксту.
- Раскажыце аб прыметах, якія характэрны для жанру тэксту.
- ✿ Напішыце водгук на тэкст.

350. Прачытайце верш, растлумачце, як вы разумееце яго змест. Спішыце, расстаўце і растлумачце знакі прыпынку. Абазначце складаныя сказы, раскажыце пра іх будову і значэнне.

...Я пакідаю вам зямлю
Такой якая ёсьць
Якую трачу і люблю
І на якой не госць.

I толькі аб адным прашу
Ідзіце на крыжы
Каб нашай мовы весні шум
Усіх нас перажыў.

B. Зуёнак

❖ Падкрэсліце займеннікі, вызначце іх лагічную, сінтаксічную і сэнсава-стылістичную ролю ў маўленні. З адноснымі займеннікамі пабудуйце тэкст з 3—4 складаных сказаў.

● Падкрэсліце часціцы, раскажыце пра іх сэнсава-граматычную і стылістичную ролю ў тэксце.

351. Прачытайце тэкст, вызначце яго стыль і жанр. Назавіце моўныя сродкі, харктэрныя для гэтага жанру. Выпішыце складаныя сказы, раскажыце пра іх будову і значэнне, растлумачце знакі прыпынку.

Дарагі мой беспрытульны Андрэй! Кожную часіну думаю аб табе, малюся ветру і хмарам, каб яны адагналі ад цябе напасці. Сам жа я жыву, як вол на бровары. Ёсць што есці і ёсць што піць. Маю сякія-такія заработка. Коцяцца да мяне рублікі, а часам траячкі і пяцёркі. Школа майго дзядзькі Сымона стаіць непадалёку ад Бярозы ў сяле Якшыцы. Слаўная гэта рэчка, хоць, можа, і не такая прыгожая, як наш Нёман. Каля берагоў трапляюцца цэльяя зараснікі розных лапухоў, вадзяной травы. А ў траве так і шворацца акуні, язі, голаватні. Шкада, што няма тут цябе. Мы раздабылі б таптуху і налавілі б процьму рыбы. Я ж без цябе сам, як рыба, выкінутая на пясок — ні чорту качарга, ні богу свечка. Пішы мне, як і што з табою. Падмацуй маю душу крылатым словам. Свайму ж дзядзьку я не пáра. Ён усё працуе, скардзіцца, сам сухі, нагадвае тарана, што нашы бацькі купляюць на каляды для поснай верашчакі. Абнімаю цябе, цалую. Твой Янка. (*Якуб Колас*)

● Знайдзіце ў тэксце фразеалагізмы, растлумачце іх значэнне.
● Напішыце ліст свайму сябру. Апішыце тое месца, дзе вы жывіяце, так, каб яно вашаму сябру спадабалася.

352. Прачытайце ўрыйкі з паэмы А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Назавіце тэму, якая іх аб'ядноўвае. Якія проблемы хвалююць аўтара? Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку, растлумачце іх.

Гавораць што ў лясной сталіцы між звярамі
Пануе звычай жыць як сябра між сябрамі, —
Не крыўдзіць малалеткаў берагчы старога.
Ну што ж як для жывёл дык нават і нічога!
Цывілізацыя якой мы папсаваны
Яшчэ ім не падкінула сваёй заганы.

* * *

Цяпер звычайна сына або ўнука
Ў сталіцу мы адвозім у навуку
Усе яны бяспрэчна я не скрыю
Па кніжках знаюць больш чым мы старыя.
Але шкада што школа іх пры гэтым
Не вучыць як нам жыць з людзьмі са светам.

- Растлумачце правапіс выдзеленых літар у словах.
- Падкрэсліце займеннікі, растлумачце іх сэнсава-граматычную і стылістычную ролю ў тэксле.

353. Прачытайте тэкст. Вызначце, якая праблема асвятляецца ў ім. Раскажыце аб грамадскай важнасці гэтай праблемы. Якім прыёмам карыстаецца аўтар? Дайце тэксту загаловак.

Нейкі злыдзень нядаўна, можа нават сённяшнім досвіткам, спілаваў бярозу, украў у гэтага лесу. Наўкол пня свежае плавінне, трэскі, галіны, верхавінка. Усе яны мокрыя ад буйных слёз.

Плача, слязінамі ablіваецца бярозавы пень...

А як жа яму не плакаць! Не працягне над ім ягоная бяроза сваіх галін ад сонейка. Не падставіць лісты-далоні летняму цёпламу дожджыку. Не ахіне сваю верхавінчу прыну залатой каронкай — вясёлкай. Не пагушкае на сваіх зялёных галінках песню салаўінью. Не дасць мяккага, гнуткага вецца на новыя венікі. Не схавае ў цянёк ад спякоты ні ягадніка, ні грыбніка. Не напоіць сасмяглага чалавека халодным чыстым сокам...

Плача, слязінамі ablіваецца бярозавы пень...

І сэрца маё таксама плакала. Не захацелася мне бярозавага соку. Шкада было параніць старую бярозу на пясчаным грудку, якую ablібаваў бацька. (A. Бялевіч)

- Падкрэсліце назоўнікі, абазначце, у якім ліку і склоне яны ўжыты, з якімі словамі звязаны, якую сінтаксічную ролю выконваюць.

* 354. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль, тып і мэтанакіраванасць. Перакладзіце тэкст на беларускую мову і запішыце яго.

ЭТИМОЛОГИЯ

Этимология — это специальная наука, которая занимается объяснением происхождения слов. Это один из наиболее интересных и увлекательных разделов науки о языке. Здесь еще очень много «белых пятен», которые ждут своего первооткрывателя. Обратитесь к любому этимологическому словарю. Как много там слов, о которых говорится «происхождение неясно», «бесспорного объяснения нет» и т. д. Представьте себя в положении этимолога, который решает эту задачу. Никто еще не знает того скрытого тысячелетними напластованиями значения, которое слово имело во время своего возникновения. И только кропотливый труд первооткрывателя-этимолога позволяет объяснить происхождение этого слова. Глубокое чувство творческого удовлетворения, которое испытывает при этом исследователь, можно сравнить с чувством мореплавателя, впервые открывшего неведомую землю, геолога, обнаружившего новое месторождение нефти, шахматиста, нашедшего неожиданную эффективную комбинацию. Приведенные в этом сравнении примеры различны как по своим масштабам, так и по тем областям человеческой деятельности, к которым они относятся. Но всех этих людей разных профессий объединяет одна и та же черта: творческий поиск, романтика открытия. (*Ю. Откупщиков*)

● Прачытайце перакладзены вамі тэкст, растлумачце знакі прыпынку. Абазначце графічна складаныя сказы, раскажыце пра іх будову і значэнне.

355. Прачытайце ўрывак з кнігі П. Клімука «Зоры побач». Дайце загаловак тэксту. Вызначце яго асноўную думку. Абазначце сказ, у якім гэта думка выказваецца найбольш пераканаўча. Назавіце іншыя факты, пра якія гаворыць аўтар, каб зрабіць паведамленне абургунтаваным.

Усё ў прыродзе падпарадкована законам рытму, пэўнай перыядычнасці. Прыйгадаем, напрыклад, змены пораў года, дня і ночы, этапы развіцця любога жывёльнага і расліннага арганізмаў...

Пэўнай перыядычнасцю альбо цыклічнасцю вызначаецца жыццё і дзейнасць чалавека на работе і ў быце. Чалавек раніцою прачынаеца, робіць зарадку, ідзе на працу. Увачары ён вяртаецца дадому, адпачывае, спіць, каб раніцою зноў прачнуцца і ў многім паўтарыць дзень учараши. Гэтая цыклічнасць функцыянальнага стану, рытм дзейнасці робяцца, як кажуць, другой натурай чалавека. Мы прывыкаем да таго ці іншага ладу жыцця і пры зменах яго адчуваєм некаторыя нязручнасці.

Пытанні рытмічнасці і цыклічнасці жыцця, працы і адпачынку чалавека набываюць асаблівае значэнне пры палётах у космас. Ад таго, наколькі рацыянальным будзе рэжым працы і адпачынку касманаўтаў, залежыць іх здароўе і працаздольнасць.

- Знайдзіце слова іншамоўнага паходжання, назавіце іх прыметы.
- Напішыце водгук на тэкст.

356. Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку. Падкрэсліце граматычныя асновы ў сказах. Раскажыце пра будову і граматычнае значэнне сказаў.

Сонца сонейка
За бор **коціца**.
Ой не хочацца
Ў дом **варочацца**...
Не спяшы раса
Лугі росячы.

Дай **стаміцца** мне
Копы носячы!..
Не бяжы да зор
Ясны месячык.
Дай стаміцца мне
Стагі вершачы!..

A. Лойка

- Зрабіце марфалагічны разбор выдзеленых дзеясловаў. Абгрунтуйце мэтазгоднасць ужывання іх формаў.

357. Прачытайце тэкст, дайце яму загаловак. Вызначце тэму, асноўную думку і мэтанакіраванасць тэксту. Знайдзіце і выпішыце сказ, у якім гэта думка выражаетца. Зрабіце сінтаксічны разбор гэтага сказа.

З мноства шляхоў, лёгкіх і складаных, мы выбіраем адзін. Крохым па ім доўга, усё жыццё. Спяшаемся, стамляемся, робім прыпынак. Азіраемся, не прыкмячаем перашкод, перадольваем вяршыні. Крохым, як тыя альпіністы. Я кажу аб прафесіі.

Маша Захарэвіч выбрала **тэатр**. Выбрала **прафесію**, прајакую нічога не ведала. У Навасёлках, невялічкім мястэчку каля Мядзеля, сапраўднага тэатра ў пару Машынага дзяцінства не бачылі. Месцы там дзівосныя. Вёсачкі, што горнуцца да возера Нарач, таямнічыя лясы і чистыя рачулкі, сасновы водар, грыбныя месцы — усё прасякнута легендамі, казкамі, фарбамі. Для яе месца больш паэтычнага на Беларусі няма.

На берагах вядомага возера выраслі, жывуць і працуюць, шукаюць **непаўторныя слова**, гукі, **образы і колеры** многія знакамітая зараз **пісьменнікі, мастакі, артысты**. Нарачанская школянікі растуць у атмасферы павагі да свайго краю і землякоў. Яны, як правіла, добра ведаюць літаратуру і музыку. Штогод у ліпені ўдзельнічаюць у шматтысячным свяце песні і наогул маюць схільнасць да **мастацкай самадзейнасці**.

Магчыма, у пазіі **роднага краю** і разгадка, чаму сялянская дзяўчынка аднойчы і назаўсёды палюбіла тэатр. (*Т. Арлова*)

- Падзяліце тэкст на сэнсавыя часткі. Дайце загалоўкі часткам. Складзіце разгорнуты план.
- Складзіце сказы з выдзеленымі словамі і словазлучэннямі.
- Знайдзіце слова іншамоўнага паходжання, назавіце іх прыметы.
- Дома напішыце паведамленне на тэму «Знакамітая артыстка».

358. Спішыце, перабудаваўшы простыя сказы з адасобленымі развітымі азначэннямі і акалічнасцямі ў складаназалежныя, расставляючи знакі прыпынку.

Мыслі закінутыя ў душу Лабановіча нелегальнаю брашуркаю не давалі яму спакою. Старыя пазіцыі светараразумення аказаліся хісткімі пабудаванымі на пяску. Яны не вытрымлівалі напору крытычнай мыслі і рассыпаліся паказваючы сваю нястатнасць і нікчэмнасць.

Здавалася што само паветра было насычана новымі паветамі свежай мыслі хоць ахойнікі ўсталяванага вякамі палітычнага ладу цвёрда стаялі на сваёй варце і забівалі самыя маленъкія шчылінкі праз якія маглі б прабіцца новыя ідэі. Але там дзесяці ў патаемных глыбінях нешта бурліла кіпела узнімалася рвалася наверх. Газеты паведамлялі аб забастоўках, якія ўспыхвалі там-сям па вялікіх гарадах. Глуха даля-

тала з розных месцаў грознае водгулле людскога абурэння. З заціснутых нізін выбіваліся крыніцы новага жыцця. (*Якуб Колас*)

- Назавіце некалькі словазлучэнняў, у якіх ужыты слова з пераносным значэннем.
- Растворычце сэнс словазлучэння *старыя пазіцыі светаразумення*.

359. Прачытайце ўрывак з верша Максіма Танка, растворычце, як вы разумееце змест. Пра які твор гаворыцца ў тэксце? Спішыце, расстаўляючы знакі прыпынку, абгрунтуйце іх.

Абазначце складаныя сказы і сродкі сувязі іх частак.

О каб мог ты чарадзей вялікі «Слова»
З-пад кургана векавога ўстаць
нанова
Родны край акінуць вешчымі вачамі!..
Ты пабачыў бы як каласяцца нівы
Як сінег неба мірна над шляхамі
Над Нямігаю былой над гарадамі
Як жыве народ і дружна і шчасліва.

- Падкрэсліце зваротак, вызначце спосаб яго выражэння.
- Растворычце лексічнае значэнне слова *вешчымі*. Як называюцца такія слова?

360. Падрыхтуйце вуснае паведамленне пра сваю родную мясціну. Расскажыце пра яе так, каб зацікавіць слухачоў (аднакласнікі, малодшыя школьнікі, сябры). У паведамленні выкарыстыяце слова паэта Міколы Хведаровіча:

Вось так яно часам бывае,
Што мы ў сумятлівым жыцці
Мінаем і не заўважаем
Красу сваіх родных мясцін.

УЗОРЫ СІНТАКСІЧНАГА РАЗБОРУ СКЛАДАНЫХ СКАЗАЎ

Складаназлучаныя сказы

Узор сінтаксічнага разбору сказа:

Пісьмовы: [¹ Лісты ападаюць], [a] [² верас цвіце і шуміць каля ног]. (*Грах.*)

Схема сказа: [¹], [a] [²].

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, злучнікавы, складаназлучаны, складаецца з дзвюх сэнсава-граматычных частак, якія звязаны паміж сабой злучальнай сувяззю пры дапамозе супраціўнага злучніка *a*. Паміж часткамі выражаюцца супраптўныя адносіны. На мяжы частак перад злучнікам ставіцца коска.

У першай частцы складаназлучанага сказа — *Лісты ападаюць* — члены сказа: (ш т о?) *лісты* — дзеянік, выражаны назоўнікам у форме Н. скл., мн. л.; *лісты* (ш т о р о б я ц ь?) *ападаюць* — просты дзеясловоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. ладу, цяп. ч., 3-й ас., мн. л.

У другой частцы складаназлучанага сказа — *верас цвіце і шуміць каля ног* — члены сказа: (ш т о?) *верас* — дзеянік, выражаны назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *верас* (ш т о р о б і ц ь?) *цвіце і шуміць* — простыя аднародныя выказнікі, выражаныя дзеясловамі абв. л., цяп. ч., 3-й ас., адз. л.; *шуміць* (д з е?) *каля ног* — акалічнасць месца, выражана назоўнікам у форме Р. скл., мн. л. у спалучэнні з прыназоўнікам; *i* — злучнік, злучальны, спалучальны, звязвае аднародныя члены сказа (выказнікі), членам сказа не з'яўляецца.

Складаназалежныя сказы

Узор сінтаксічнага разбору сказаў:

1. **Пісьмовы:** [¹ Максім зноў мімаволі падумаў], (² **што** нават птушка разумее дабрату і ласку). (Шам.)


Схема сказа: [¹ дзеясл.], (² **што** ...).

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, злучніка-вы, складаназалежны, складаецца з дзвюх сэнсава-граматычных частак, якія звязаны паміж сабой падпарадковальнай сувяззю. Галоўная частка — *Максім зноў мімаволі падумаў*, даданая дапаўняльная частка — *што нават птушка разумее дабрату і ласку* — паясняе дзеяслоў-выказнік у галоўнай частцы, адказвае на пытанне а б чы м? Яна стаіць пасля галоўнай часткі, спалучаецца з ёю пры дапамозе падпарадковавальнага злучніка *што*. На мяжы частак перад злучнікам ставіцца коска.

У галоўнай частцы члены сказа: (х т о?) *Максім* — дзеянік, выражаны ўласным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *Максім* (ш т о з р а б і ў?) *падумаў* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. ладу, пр. ч., 3-й ас., адз. л.; *падумаў* (к а л і?) *зноў* — акалічнасць часу, выражана прыслоўем; *падумаў* (я к?) *мімаволі* — акалічнасць спосабу дзеяння, выражана прыслоўем.

У даданай частцы члены сказа: (х т о?) *птушка* — дзеянік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *птушка* (ш т о р о б і ц ь?) *разумее* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., цяп. ч., 3-й ас., адз. л.; *разумее* (ш т о?) *дабрату і ласку* — прамыя аднародныя дапаўненні, выражаныя агульнымі назоўнікамі ў форме В. скл., адз. л.; *нават* — узмацняльная часціца, членам сказа не з'яўляецца; *i* — злучнік, злучальны, спалучальны, звязвае аднародныя члены сказа (дапаўненні), членам сказа не з'яўляецца.

2. **Пісьмовы:** [¹ И кветкі, (² **што**) луг рассыпаў], вясёл-
камі ззялі ў траве. (А. Б.)



Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, злучнікавы, складаназалежны, складаецца з дзвюх сэнсава-граматычных частак, якія звязаны паміж сабой падпарадкавальнай сувяззю. Галоўная частка — *I кветкі вясёлкамі ззялі ў траве*, даданая азначальная частка — *что луг рассыпай* — паясняе назоўнік у галоўнай частцы, адказвае на пытанне *я к і я?* Яна стаіць у сярэдзіне галоўнай часткі, спалучаецца з ёю пры дапамозе злучальнага слова *что*. На мяжы частак ставяцца коскі.

У галоўнай частцы члены сказа: (*ш т о?*) *кветкі* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., мн. л.; *кветкі* (*ш т о р а б і л і?*) *ззялі* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., мн. л.; *ззялі* (*я к?*) *вясёлкамі* — акалічнасць способу дзеяння, выражана агульным назоўнікам у форме Т. скл., мн. л.; *ззялі* (*д з е?*) *у траве* — акалічнасць месца, выражана агульным назоўнікам у форме М. скл., адз. л. у спалучэнні з прыназоўнікам.

У даданай частцы члены сказа: (*ш т о?*) *луг* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *луг* (*ш т о з р а б і ў?*) *рассыпай* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., адз. л.

3. Пісьмовы: (¹ Калі прайшоў першы вясновы дождж), [² трава на газонах адразу прыўзнялася, зазелянела ярчэй].
(Парх.)



Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, злучнікавы, складаназалежны, складаецца з дзвюх сэнсава-граматычных частак, якія звязаны паміж сабой падпарадкавальнай сувяззю. Галоўная частка — *трава на газонах* *адразу* *прыўзнялася*, *зазелянела ярчэй*, даданая акалічнасная частка — *Калі* *прайшоў* *першы вясновы дождж* — паясняе ўсю галоўную частку, стаіць перад ёю, спалучаецца з ёю пры

дапамозе злучніка *калі*, выражает часовые аспекты, адказвае на питанне *к а л і?* На мягки частак ставіцца коска.

У галоўнай частцы члены сказа: (*ш то?*) *трава* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *трава* (*ш то з рабіла?*) *прыўзнілася, зазелянела* — простыя аднародныя дзеяслоўныя выказнікі, выражаныя дзеясловамі абв. л., пр. ч., 3-й ас., адз. л.; *прыўзнілася, зазелянела* (*д з е?*) *на газонах* — акалічнасць месца, выражана спалучэннем назоўніка ў форме М. скл., мн. л. з прыназоўнікам; *прыўзнілася, зазелянела* (*я к?*) *адразу* — акалічнасць способу дзеяння, выражана прыслоўем; *прыўзнілася, зазелянела* (*я к? у якой ступени?*) *ярчэй* — акалічнасць меры і ступені, выражана прыслоўем вышэйшай ступені парайоннія.

У даданай частцы члены сказа: (*ш то?*) *дождж* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *дождж* (*ш то з рабіў?*) *прайшоў* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловамі абв. л., пр. ч., 3-й ас., адз. л.; *дождж* (*я к і?*) *першы* — дапасаванае азначэнне, выражана парадковым лічэбнікам; *дождж* (*я к і?*) *вясновы* — дапасаванае азначэнне, выражана прыметнікам.

Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі

Узор сінтаксічнага разбору сказаў:

1. **Пісьмовы:** [¹ Смала сцякала ў блішаны казырок драбнюткімі кропелькамі], (² што выступалі на дрэве там), (³ дзе была зроблена свежая нарэзка). (У. М.)

Схема сказа: [¹ наз.], (² што ... дзеясл. + ук. сл.), (³ дзе ...).

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, злучнікавы, складаназалежны з дзвюма даданымі часткамі, якія звязаны паміж сабой і з галоўнай часткай паслядоўным падпарядкованнем. Галоўная частка — *Смала сцякала ў блішаны казырок драбнюткімі кропелькамі*; першая даданая азначальная частка — *што выступалі на дрэве там* — паясняе


ў галоўнай частцы назоўнік, стаіць пасля галоўнай, спалучаецца з ёю пры дапамозе злучальнага слова *што*, адказвае на пытанне я к і м i?; другая даданая частка — *дзе была зроблена свежая нарэзка* — паясняе ў першай даданай частцы ўказальнае слова (прыслоўе), стаіць пасля першай даданай часткі, спалучаецца з ёю пры дапамозе злучальнага слова *дзе*, выражает акалічнасныя (месца) адносіны, адказвае на пытанне д з е? На мяжы частак ставяцца коскі.

У галоўнай частцы члены сказа: (ш т о?) *смала* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *смала* (ш т о р а б і л а?) *сцякала* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., адз. л.; *сцякала* (к у д ы?) *у казырок* — акалічнасць месца, выражана спалучэннем назоўніка ў форме В. скл., адз. л. з прыназоўнікам; *сцякала* (я к?) *кропелькамі* — акалічнасць способу дзеяння, выражана назоўнікам у форме Т. скл., мн. л.; *казырок* (я к і?) *блішаны* — дапасаванае азначэнне, выражана прыметнікам; *кропелькамі* (я к і м i?) *драбнюткімі* — дапасаванае азначэнне, выражана прыметнікам.

У першай даданай частцы члены сказа: ролю дзейніка выражавае злучальнага слова *што*, выражана адносным займеннікам; выказнік *выступалі* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., мн. л.; *выступалі* (д з е?) *на дрэве* — акалічнасць месца, выражана назоўнікам у форме М. скл., адз. л. у спалучэнні з прыназоўнікам; *выступалі* (д з е?) *там* — акалічнасць месца, выражана прыслоўем.

У другой даданай частцы члены сказа: (ш т о?) *нарэзка* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; (ш т о р а б і л а?) *была зроблена* — састаўны іменны выказнік, звязка *была* выражана дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., адз. л., іменная частка выражана дзеепрыметнікам; *нарэзка* (я к а я?) *свежая* — дапасаванае азначэнне, выражана прыметнікам.

2. **Пісьмовы:** [¹ Дразды нават і не думалі], (² што зязюля цишком падкінула ў іх гняздо яйка), (³ што яны будуць карміць і даглядаць чужое дзіця). (У. Д.)



Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, злучнікавы, складаназалежны з дзвюма даданымі часткамі, якія звязаны з галоўнай часткай сузалежным аднародным падпарадкаваннем. Галоўная частка — *Дразды нават і не думалі*, абедзве даданыя часткі паясняюць у галоўнай дзеяслоў, стаяць пасля галоўнай, спалучаюцца з ёю пры дапамозе злучніка *што*, выражаютцца дапаўняльныя адносіны, адказваюць на пытанне *ш т о?* На мяжы частак ставяцца коскі.

У галоўнай частцы члены сказа: (х т о?) *дразды* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., мн. л.; *дразды (ш т о р а б і л і?) не думалі* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., мн. л. у спалучэнні з часціцай *не*; *нават* — узмацняльная часціца, членам сказа не з'яўляецца; *i* — узмацняльная часціца, членам сказа не з'яўляецца.

У першай даданай частцы члены сказа: (х т о?) *зязюля* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *зязюля (ш т о з р а б і л а?) падкінула* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., 3-й ас., адз. л.; *падкінула (я к?) цішком* — акалічнасць способу дзеяння, выражана прыслоўем; *падкінула (к у д ы?) у гняздо* — акалічнасць месца, выражана агульным назоўнікам у форме В. скл., адз. л. у спалучэнні з прыназоўнікам; *гняздо (ч ы ё?) ix* — недапасаванае азначэнне, выражана займеннікам.

У другой даданай частцы члены сказа: (х т о?) *яны* — дзейнік, выражаны асабовым займеннікам; *яны (ш т о б у д у ц ь р а б і ц ь?) будуць карміць і даглядаць* — простыя аднародныя дзеяслоўныя выказнікі, выражаныя дзеясловамі абв. л., буд. ч., мн. л., 3-й ас.; *будуць карміць і даглядаць (к а г о?) дзіця* — прамое дапаўненне, выражана агульным назоўнікам у форме В. скл., адз. л.; *дзіця (ч ы ё?) чужое* — дапасаванае азначэнне, выражана прыметнікам; *i* — злучнік, злучальны, спалучальны, членам сказа не з'яўляецца.

Бяззлучнікавыя складаныя сказы

Узор сінтаксічнага разбору сказаў:

1. **Пісьмовы:** [¹ Пахне свежай краскай школа], [² вокны свецяцца здалёк]. (*Губ.*)

Схема сказа: [¹], [²].

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, бяззлучнікавы, складаецца з дзвюх аднатыповых частак, якія звязаны пры дапамозе сэнсу і інтанацыі і выражуюць адносіны адначасовасці дзеяння. Паміж часткамі ставіцца коска.

У першай частцы — *Пахне свежай краскай школа* — члены сказа: (ш т о?) *школа* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *школа* (ш т о р о б і ц ь?) *пахне* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., цяп. ч., 3-й ас., адз. л.; *пахне* (ч ы м?) *краскай* — ускоснае дапаўненне, выражана назоўнікам у форме Т. скл., адз. л.; *краскай* (я к о й?) *свежай* — дапаваннае азначэнне, выражана прыметнікам.

У другой частцы — *вокны свецицца здалёк* — члены сказа: (ш т о?) *вокны* — дзейнік, выражаны назоўнікам у форме Н. скл., мн. л.; *вокны* (ш т о р о б я ц ь?) *свецицца* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., цяп. ч., 3-й ас., мн. л.; *свецицца* (а д к у л ь?) *здалёк* — акаличнасць месца, выражана прыслоўем.

2. **Пісьмовы:** [¹ У пачатку мая ў лесе звінелі, пераліваліся птушыныя галасы]: [² кожная птушка старалася паказаць сваю здольнасць]. (*Заз.*)

Схема сказа: [¹]: [²].

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, бяззлучнікавы, складаецца з дзвюх рознатаўповых частак, якія спалучаюцца пры дапамозе сэнсу і інтанацыі. Другая частка ўда-кладніе змест першай, паміж часткамі ставіцца двукроп'е.

У першай частцы — *У пачатку мая ў лесе звінелі, пераліваліся птушыныя галасы* — члены сказа: (ш т о?) *галасы* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., мн. л.; *галасы* (ш т о р а б і л і?) *звінелі, пералівалі-*

ся — простыя аднародныя дзеяслоўныя выказнікі, выражаныя дзеясловамі абв. л., пр. ч., 3-й ас., мн. л.; *гасасы* (чы е?) *птушыныя* — дапасаванае азначэнне, выражана прыметнікам; *звінелі, пераліваліся* (д з е?) *у лесе* — акалічнасць месца, выражана агульным назоўнікам у форме М. скл., адз. л. у спалучэнні з прыназоўнікам; *звінелі, пераліваліся* (ка лі?) *у пачатку мая* — акалічнасць часу, выражана агульнымі назоўнікамі ў форме М. скл. (*у пачатку*) і Р. скл. (*мая*), адз. л. у спалучэнні з прыназоўнікам.

У другой частцы — *кожная птушка старалася паказаць сваю здольнасць* — члены сказа: (х т о?) *птушка* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *птушка* (ш т о р а б і л а?) *старалася паказаць* — састаўны дзеяслоўны выказнік, выражаны зваротным дзеясловам і не-азначальнай формай деяслова; *птушка* (я к а я?) *кожная* — дапасаванае азначэнне, выражанае займеннікам; *старалася паказаць* (ш т о?) *здольнасць* — прамое дапаўненне, выражана назоўнікам у форме В. скл., адз. л.; *здольнасць* (чы ю?) *сваю* — дапасаванае азначэнне, выражана займеннікам.

3. Пісьмовы: [¹ Святле зямля] — [² святле душа ча~
~лавека]. (*Шам.*)

Схема сказа: [¹] — [²].

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, бяззлучнікавы, складаецца з дзвюх разнатыпных частак, якія сполучаюцца пры дапамозе сэнсу і інтанацыі і выражают прычинна-выніковыя адносіны. Паміж часткамі ставіцца працяжнік.

У першай частцы — *Святле зямля* — члены сказа: (ш т о?) *земля* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *земля* (ш т о р о б і ц ь?) *святле* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., цяп. ч., 3-й ас., адз. л.

У другой частцы — *святле душа чалавека* — члены сказа: (ш т о?) *душа* — дзейнік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *душа* (ш т о р о б і ц ь?) *святле* — просты дзеяслоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., цяп. ч., 3-й ас., адз. л.; *душа* (чы я?) *чалавека* — недапасаванае азначэнне, выражана назоўнікам у форме Р. скл., адз. л.

4. Пісьмовы: [¹ Хата гэта стаяла пры самай дарозе, старой
і даўняй]; [² ішла дарога з заходу на ўсход]. (Янк.)

Схема сказа: [¹]; [²].

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, бяззлучнікавы, складаецца з дзвюх частак, якія не маюць цеснай сувязі паміж сабой, прычым першая частка з'яўляецца ўскладненай (мае свае знакі прыпынку). Паміж часткамі стаўцца кропка з коскай.

У першай частцы — *Хата гэта стаяла пры самай дарозе, старой і даўняй* — члены сказа: (ш т о?) *хата* — дзеянік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *хата* (ш т о р а б і л а?) *стаяла* — просты дзеясловоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., З-й ас., адз. л.; *хата* (я к а я?) *гэта* — азначэнне, выражана ўказальнім займеннікам; *стаяла* (д з е?) *пры дарозе* — акалічнасць месца, выражана назоўнікам у форме М. скл., адз. л. у спалученні з прыназоўнікам; *дарозе* (я к о й?) *старой і даўняй* — дапасаваныя адасобленыя азначэнні, выражаныя прыметнікамі; *i* — злучнік, злучальны, спалучальны, членам сказа не з'яўляецца.

У другой частцы — *ішла дарога з заходу на ўсход* — члены сказа: (ш т о?) *дарога* — дзеянік, выражаны агульным назоўнікам у форме Н. скл., адз. л.; *дарога* (ш т о р а б і л а?) *ішла* — просты дзеясловоўны выказнік, выражаны дзеясловам абв. л., пр. ч., З-й ас., адз. л.; *ішла* (а д к у л ь?) *з заходу* — акалічнасць месца, выражана назоўнікам у форме Р. скл., адз. л. у спалученні з прыназоўнікам; *ішла* (к у д ы?) *на ўсход* — акалічнасць месца, выражана назоўнікам у форме В. скл., адз. л. у спалученні з прыназоўнікам.

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак

Узор сінтаксічнага разбору сказа:

Пісьмовы: [¹ У хлопцаў адна толькі ўцеха была]: [² заўтра
яны канчаткова выбераўца з гэтага дзікага кута], (³ **бо**
вада ўжо спала). (Я. М.)

Схема сказа: [¹]: [² –×–], (³ **бо ...).**

Вусны: сказ апавядальны, няклічны, складаны, з рознымі відамі сувязі частак (бяззлучнікавая і злучнікавая), складаецца з трох сэнсава-граматычных частак, якія спалучаюцца сэнсава-інтанацыйнай і злучнікавай падпарадкавальнай сувяззю.

Першая частка складанага сказа з рознымі відамі сувязі — *У хлопцаў адна толькі ўщеха была* — просты сказ. Другая частка — гэта складаназалежны сказ — *заўтра яны канчаткова выберуцца з гэтага дзікага кута, бо вада ўжо спала* — паясніе, удакладняе змест таго, што адбываецца ў першай частцы. На мяжы частак ставіцца двукроп'е.

Другая частка складанага сказа з рознымі відамі сувязі — складаназалежны сказ, у якім галоўная частка — *заўтра яны канчаткова выберуцца з гэтага дзікага кута*, даданая акалічнасная частка — *бо вада ўжо спала* — стаіць пасля галоўнай, спалучаецца з ёю падпарадкавальнай сувяззю (падпарадкавальны злучнік **бо**), ад галоўнай можна паставіць пытанне ч а м у? і ўказвае на прычыну дзеяння. На мяжы частак перад злучнікам ставіцца коска.

З а ў в а г а. Пры неабходнасці можна разабраць кожную частку або адну з частак па членах сказа, карыстаючыся ўзорам разбору папярэдніх сказаў.

**ТЭСТАВЫЯ ЗАДАННІ
ДА ТЭМЫ «СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ З РОЗНЫМІ ВІДАМІ
СУВЯЗІ ЧАСТАК»**

-
- 1.** Вызначце тып складаных сказаў, запішыце нумары сказаў у адпаведнасці з тыпамі:
- складаназлучаныя сказы;
 - складаназалежныя сказы;
 - бяззлучнікавыя складаныя сказы;
 - сказы з рознымі відамі сувязі частак.
- Калі восень запальвае на берагавых схілах казачнай прыгажосці кастры, возера Доўгае абрамляецца залацістым вянком. (*Я. Пархута*)
 - Вакол спакойна дрэмле поле, блішчыць у росах сенажаць. (*А. Бачыла*)
 - Маладосці другой не бывае ў запасе, не знайсці тое заўтра, што ўчора згубіў. (*С. Гаўрусаў*)
 - Вада ў ручай была празрыстая, а травінкі на дне прасвечвалі, нібы шкляныя ніці. (*В. Хомчанка*)
 - Людзі стаміліся, але пра адпачынак яны пакуль не думалі, бо наперадзе была яшчэ доўгая дорога. (*Р. Няхай*)
 - Азваўся лес тужлівым рэхам, і ўсё замерла. (*С. Грахоўскі*)
 - Іван усё хацеў уяўіць сабе, як адбудзецца яго сустрэча з Зубковічам, але штосьці ўвесь час перашкаджала яму. (*I. Новікаў*)
 - Трымпіць і сцелецца над гаем пазалота, на хмарах просьні сочыцца ўдалі. (*П. Трус*)
 - І слухалі разбуджаныя далі, як мірна шэпчуцца навокал саснякі. (*А. Бачыла*)

2. Вyzначце тып складаных сказаў, запішыце нумары сказаў у адпаведнасці з тыпам:

- а) складаназлучаныя сказы;
- б) складаназалежнныя сказы;
- в) бяззлучнікавыя складаныя сказы;
- г) складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак.

Пабудуйце схемы складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак.

1. Бярозы кідаюць на дол даўгія цені, у цішы чуваць галінак хруст сухі. (*A. Бачыла*)
2. Івану здалося, што стары наскролькі працінае яго вострым поглядам, і ён не вытрымаў, апусціў вочы. (*I. Новікаў*)
3. Уранні прашумеў кароткі і цёплы дождж, і цяпер усё вакол блішчала. (*B. Хомчанка*)
4. Я гляджу, як з прыдарожнай лужы важна п'е рахманы шэры шпак. (*A. Бачыла*)
5. Звонкія капяжы са стрэх будзілі вясну, і раннія жаўрукі ўжо весела і радасна вызываньвалі гімны сонцу. (*A. Асіпенка*)
6. Калі радок упарты не выходзіць, яго сілком не цісні ты ў блакнот. (*C. Блатун*)
7. Усе спяшаюцца хутчэй да мора ад духмені, як ад смалы, а я лезу вышэй у горы, каб на мора зірнуць са скалы. (*G. Бураўкін*)
8. Прагучала назва апошняга прыпынку, і цягнік спыніўся; мякка адчыніліся дзвёры, каб выпусціць на перон людскі паток. (*A. Марціновіч*)
9. Сад закіпае ружоваю пенай, зоры плывуць у вясновай вадзе. (*C. Грахойскі*)

3. Выпішыце складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак.

1. Хоць і дождж асенні імжыць, хутка будзе світанне. (*G. Бураўкін*)
2. Калі мы падышлі да рэчкі, узышло сонца, і снег так заблішчаў, што ажно вачам стала балюча. (*B. Хомчанка*)
3. Ноч была хмурная, і ў лесе нават на пяць крохаў нічога не відаць было. (*A. Кулакоўскі*)
4. Мінула восень, адгула мяцеліцамі і завеямі доўгая лютая зіма. (*A. Капусцін*)

5. Горка стала на души ѿ Андрэя, ён гатоў ужо быў вярнуцца назад, але была іншая сіла, якая прымушала яго ісці далей. (*A. Марціновіч*)
6. Над Нёманам схіліся рабіны, маўчаць над Сожам пушчы і сады. (*C. Грахоўскі*)
7. Некаторы час за дзвярыма не чуваць ні шораху, і Іван падумаў, што нікога дома няма. (*I. Новікаў*)
8. Будзі, будзі далёкі свет юнацтва, дзе непаўторнасць радасных сустрэч. (*A. Звонак*)
9. З-за разарванай хмары паказалася сонца, і лес напоўніўся залацістымі бліскайкамі. (*T. Хадкевіч*)

4. Вызначце складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак. Графічна абазначце сродкі сувязі іх частак.

1. Камандзір стараўся зрабіць выгляд, што нікуды не спяшаецца, але трывожныя позіркі, якія кідаў на акно, выдавалі яго. (*I. Шамякін*)
2. Калі ѿ глыбіні лясою і смех і плач растане, узыдзе ціха кветка-сон на сонечнай паляне. (*L. Дайнека*)
3. Чаромхі белыя духмяна зацвілі і моцным водарам напоўнілі паветра. (*A. Бачыла*)
4. Лес на момант расступіўся, і дарога пайшла па лужку, над якім рассцілаўся туман. (*B. Хомчанка*)
5. Зноў над ракой занялася зара, шэпчуцца хвалі ѿ тумане. (*C. Грахоўскі*)
6. Каб спраўдзіць сваё прызначэнне, чалавек робіць учынкі, а ўчынкі, у сваю чаргу, твораць чалавека. (*M. Лужанін*)
7. Лугавыя кветкі спяць, згарнуўшы свае пялёсткі, а трава, аблытая расой, свеціцца роўным матава-зялёным бляскам. (*B. Хомчанка*)
8. Кі вечару пакідае звінець неабдымная шырыня летняга дня і кладзецца цішыня на зямлю. (*K. Чорны*)
9. За ноч пабялелі маўклівія сосны, нібыта шкляныя, ільдзінкі вісяць. (*C. Грахоўскі*)
10. Саша пачула грукат і вышла паглядзець, што здарылася пад паветкай. (*I. Шамякін*)
11. Я слухаў ветру сказ напеўны і грозны гул аж да зямлі. (*P. Броўка*)

5. Размясціце сказы ў наступным парадку:

- а) складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак;
- б) бяззлучнікавыя складаныя сказы;
- в) складаназалежныя сказы;
- г) складаназлучаныя сказы;
- д) простыя сказы.

У сказах з рознымі відамі сувязі частак вызначце від сувязі іх частак.

1. Яшчэ некалькі хвілін назад было светла, і раптам змрок. (*I. Навуменка*)
2. Машыны заязджалі кругам і ехалі цераз новы масток. (*P. Місько*)
3. Дзень пачынаўся ясна, сонечна і абяцаў быць спякотным. (*A. Жук*)
4. Заўжды да ўсходу сонца я хаджу ў гушчар лясны, дзе ўся птушына сям'я вітае гул вясны. (*M. Танк*)
5. За акном стаяў сонечны дзень, якіх так мала бывае позній восенню, і трэба мне гэтым днём неяк пакарыстацца. (*A. Федарэнка*)
6. Ад хвалівання Алесь не ведаў, што сказаць, але яго выручила дзяўчына. (*A. Жук*)
7. У небе плывуць аблачыны, успаміны жывуць на зямлі. (*P. Барадулін*)
8. Жанчына гаварыла лёгка і хутка, яна ўсё роўна як спяшалася, каб пра ўсё паспець расказаць, і людзі слухалі яе ўважліва. (*A. Жук*)
9. З раніцы ў палку паявіўся апрануты ў сіні цывільны касцюм чалавек, і многія пазналі ў ім былога камандзіра разведроты. (*I. Навуменка*)
10. У падсвежаным прахалодаю пакоі кружыліся тапаліныя пушынкі і асядалі на сцены, на абрус, на ложак. (*M. Лужанін*)
11. Гулі, манеўравалі машыны, грукала бярвенне, снавалі людзі, гучалі галасы. (*P. Місько*)
12. Шумеў лес, нагіналіся сосны, і тады за імі ў прагалах было відаць высокае цёмнае неба, на якім сыходзіліся і разыходзіліся белыя воблакі. (*I. Пташнікаў*)
13. Раніца была сонечная, чыстая, блішчала расою, а там, дзе збягалі па палявой дарозе ручайні, пад нагамі туга і цвёрда пахрустваў намыты ручаем пясок. (*A. Жук*)

14. Губляюць рэкі берагі, вяслуюць гусі ў шыры сіняй.
(Х. Гурыновіч)
15. Можа, мы апошнія паэты, што вось так цікавяцца зямлёй. (М. Танк)

-
- 6.** Знайдзіце ў тэксце складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак, вызначце ў іх кожны від сувязі частак.

Выехалі на поле. Яно было белае-белае і чыстае-чыстае. Снег, што выпаў гэтаю ноччу, не паспей яшчэ забрудзіцца; на ім, апрача толькі дарогі, па якой нехта паспяшаўся праехаць, не было пакуль ніякіх слядоў. Снег, прыхоплены марозікам, ляжаў белы аж да галубізны. Кожны кусцік у полі і кожнае дрэва ў прысадах стаялі ў пушыстым інеі, і было так ціха і спакойна, і было так прыгожа, што ад усяго гэтага нельга было адараўца вачэй. (Я. Сіпакоў)

Адказы на тэставыя заданні

1. а) складаназлучаныя сказы: 4, 6;
б) складаназалежныя сказы: 1, 9;
в) бяззлучнікаўяя складаныя сказы: 2, 8;
г) сказы з рознымі відамі сувязі частак: 3, 5, 7.
2. а) складаназлучаныя сказы: 3, 5;
б) складаназалежныя сказы: 4, 6;
в) бяззлучнікаўяя складаныя сказы: 1, 9;
г) складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак:

2. [дзеясл.], (што ...), **i** [].

7. [], **a** [-×-], (каб ...).

8. [], **i** []; [-×-], (каб ...).

3. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак: 2, 5, 7.

4. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак:

1. **(што)**, **[але]**, **(якія)**.
4. **[і]**, **(якім)**.
6. **(каб)**, **[а]**.

5. а) складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак:

- 5 — падпарадкавальная, злучальная;
 - 6 — падпарадкавальная, злучальная;
 - 8 — бяззлучнікавая, падпарадкавальная, злучальная;
 - 12 — бяззлучнікавая, злучальная, падпарадкавальная;
 - 13 — злучальная, падпарадкавальная;
- б) бяззлучнікавыя складаныя сказы: 7, 11, 14;
в) складаназалежныя сказы: 4, 15;
г) складаназлуччаныя сказы: 1, 9;
д) простыя сказы: 2, 3, 10.

6. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак:

Снег, што выпаў гэтаю ноччу, не паспей яшчэ забрудзіцца; на ім, апрача толькі дарогі, па якой нехта паспяшаўся праехаць, не было пакуль ніякіх слядоў. (Падпарадкавальная; бяззлучнікавая; падпарадкавальная.)

Кожны кусцік у полі і кожнае дрэва ў прысадах стаялі ў пушыстым інеі, і было так ціха і спакойна, і было так прыгожа, што ад усяго гэтага нельга было адараўаць вачэй. (Злучальная і падпарадкавальная.)

УМОЎНЫЯ СКАРАЧЭННІ

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| А. Б. — А. Бачыла | Кам. — К. Камейша |
| А. В. — А. Вольскі | Кап. — А. Капусцін |
| А. З. — А. Зарыцкі | Каратк. — У. Караткевіч |
| А. К. — А. Куляшоў | К. Б. — К. Буйло |
| А. Л. — А. Лойка | К. Іл. — К. Ільюшчыц |
| Ал. — А. Александровіч | Кір. — К. Кірэнка |
| Алекс. — С. Алексіевіч | К-с — Якуб Колас |
| Араб. — Л. Арабей | Кул. — А. Кулакоўскі |
| Асіп. — А. Асіпенка | Куп. — Янка Купала |
| А. Уш. — А. Ушакоў | Кухар. — С. Кухараў |
| Б. — Я. Брыль | К. Ц. — К. Цвірка |
| Багд. — М. Багдановіч | К. Ч. — К. Чорны |
| Бр. — П. Броўка | Л. Д. — Л. Дайнека |
| Бур. — Г. Бураўкін | Луж. — М. Лужанін |
| Бык. — В. Быкаў | Лупс. — М. Лупсякоў |
| Бяд. — Зм. Бядуля | Лынък. — М. Лынъкоў |
| Бял. — А. Бялевіч | М. А. — М. Арочка |
| В. В. — В. Вольскі | М. Б. — М. Багун |
| Віт. — В. Вітка | М. Д. — М. Даніленка |
| Вярб. — В. Вярба | М. З. — М. Зарэцкі |
| Вярц. — А. Вярцінскі | М. К. — М. Калачынскі |
| Гал. — П. Галавач | М. Л. — М. Лобан |
| Гаўр. — С. Гаўрусаў | Марц. — А. Марціновіч |
| Г. Д. — Г. Далідовіч | М. П. — М. Парахневіч |
| Грах. — С. Грахоўскі | М. Т. — М. Танк |
| Губ. — М. Губернатараў | Мур. — І. Муравейка |
| Гур. — А. Гурло | М. Хв. — М. Хведаровіч |
| Е. Л. — Е. Лось | М. Ш. — М. Шыманская |
| Заз. — Я. Зазека | Неп. — Я. Непачаловіч |
| І. М. — І. Мележ | Н. — І. Новікаў |
| І. Н. — І. Навуменка | П. — П. Пестрак |
| І. Ш. — І. Шуцько | Пальч. — А. Пальчэўскі |
| І. Пт. — І. Пташнікаў | Панч. — П. Панчанка |
| Калесн. — У. Калеснік | Парх. — Я. Пархута |

Пасл.	— М. Паслядовіч	Стр.	— М. Стральцоў
П. Кл.	— П. Клімук	У. Д.	— У. Дубоўка
П. М.	— П. Місько	У. Л.	— У. Ляўданскі
П. Тр.	— П. Трус	У. М.	— У. Мяжэвіч
Пр.	— прыказка	Хадк.	— Т. Хадкевіч
Р. Б.	— Р. Барадулін	Хомч.	— В. Хомчанка
Р. І.	— Р. Ігнаценка	Ц.	— Цётка
Р. Н.	— Р. Няхай	Ц. Г.	— Ц. Гартны
Рыб.	— А. Рыбак	Шам.	— І. Шамякін
С. А.	— С. Александровіч	Я. В.	— Я. Васілёнак
Саб.	— Р. Сабаленка	Я. К.	— Я. Курто
Сач.	— Б. Сачанка	Як.	— А. Якімовіч
Сін.	— І. Сіняўскі	Я. М.	— Я. Маўр
Сіп.	— Я. Сіпакоў	Янк.	— Ф. Янкоўскі
Ст.	— А. Ставер	Я. П.	— Я. Пушча

ЗМЕСТ

§ 1. Беларуская мова ў сям’і славянскіх моў	3
ПАЎТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА Ў V–IX КЛАСАХ	
§ 2. Тэкст, стылі і тыпы маўлення	8
Слова, словазлучэнне, сказ як асноўныя моўныя адзінкі	
§ 3. Слова, словазлучэнне	12
§ 4. Сказ	15
§ 5. Двухастаўныя сказы	16
§ 6. Аднаастаўныя сказы	18
Ускладненныя сказы	
§ 7. Сказы з аднароднымі членамі	20
§ 8. Сказы з адасобленымі членамі	22
§ 9. Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі і сказамі	24
СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ	
§ 10. Паняцце пра складаны сказ	28
§ 11. Сродкі сувязі частак у складаных сказах	32
§ 12. Тыпы складаных сказаў	39
Парарадак сінтаксічнага разбору складаных сказаў	47
Узоры сінтаксічнага разбору складаных сказаў	47
СКЛАДАНАЗЛУЧАНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ	
§ 13. Паняцце пра складаназлучаны сказ	52
§ 14. Сэнсавыя адносіны паміж часткамі ў складаназлучаных сказах	58
§ 15. Сродкі сувязі частак у складаназлучаных сказах	60
§ 16. Знакі прыпынку ў складаназлучаных сказах	67
§ 17. Сэнсава-стылістычная роля складаназлучаных сказаў у тэкстах	69
§ 18. Парарадак сінтаксічнага разбору складаназлучаных сказаў	80
СКЛАДАНАЗАЛЕЖНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ	
§ 19. Паняцце пра складаназалежны сказ	82
§ 20. Складаназалежныя сказы з даданымі азначальными часткамі	96
§ 21. Складаназалежныя сказы з даданымі дапаўнельнымі часткамі	106
§ 22. Складаназалежныя сказы з даданымі акалічнаснымі часткамі	120
§ 23. Складаназалежныя сказы з даданымі часткамі месца, часу, умовы	124
§ 24. Складаназалежныя сказы з даданымі часткамі прычыны, мэты	129
§ 25. Складаназалежныя сказы з даданымі ўступальнымі і парай-нальнымі часткамі	132
§ 26. Складаназалежныя сказы з даданымі часткамі спосабу дзе-яння, меры і ступені	136
§ 27. Парарадак сінтаксічнага разбору складаназалежных сказаў	140
§ 28. Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі	142
§ 29. Складаназалежныя сказы з паслядоўным і сузалежным пад-парадакаваннем частак	145

§ 30. Знакі прыпынку ў складаназалежных сказах з паслядоў- ным і сузалежным падпарадкаваннем частак	150
§ 31. Сэнсава-стылістичная роля складаназалежных сказаў у тэкстах	152
§ 32. Парадак сінтаксічнага разбору складаназалежных сказаў з некалькімі даданымі часткамі	158
 БЯЗЗЛУЧНІКАВЫЯ СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ	
§ 33. Паняцце пра бяззлучнікаўы складаны сказ	160
§ 34. Знакі прыпынку ў бяззлучнікаўых складаных сказах	163
§ 35. Коска і кропка з коскай у бяззлучнікаўых складаных сказах	166
§ 36. Двукроп'е ў бяззлучнікаўых складаных сказах	170
§ 37. Працяжнік у бяззлучнікаўых складаных сказах	176
§ 38. Сэнсава-стылістичная роля бяззлучнікаўых складаных сказаў у тэкстах	179
§ 39. Віды бяззлучнікаўых складаных сказаў	181
§ 40. Парадак сінтаксічнага разбору бяззлучнікаўых складаных сказаў	184
 СКЛАДАНЫЯ СКАЗЫ З РОЗНЫМІ ВІДАМІ СУВЯЗІ ЧАСТАК: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ	
§ 41. Паняцце пра складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак	186
§ 42. Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак	190
§ 43. Парадак сінтаксічнага разбору складаных сказаў з рознымі відамі сувязі частак	200
 СІНТАКСІЧНЫЯ КАНСТРУКЦЫІ З ЧУЖОЙ МОВАЙ: БУДОВА, ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ	
§ 44. Спосабы перадачы чужой мовы	202
§ 45. Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай	204
§ 46. Сэнсава-стылістичная роля канструкцый з простай мовай	209
§ 47. Маналог. Дыялог	212
§ 48. Сказы з ускоснай мовай	214
§ 49. Няўласна-простая мова	217
§ 50. Цытаты, іх афармленне на пісьме. Эпіграф	218
 ПАДАГУЛЬНЕННЕ І СІСТЕМАТИЗАЦЫЯ ВЫВУЧАНАГА (222)	
ДАДАТАК 1. Узоры сінтаксічнага разбору складаных сказаў	236
Складаназлучаныя сказы	236
Складаназалежныя сказы	237
Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі	239
Бяззлучнікаўыя складаныя сказы	242
Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак	244
ДАДАТАК 2. Тэставыя заданні да тэмы «Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак»	246
Умоўныя скарачэнні	252
	255

(Назва і нумар школы)

Наву- чальны год	Імя і прозвішча вучня	Стан пад- ручніка пры атрыманні	Адзнака вучню за карыстанне падручнікам
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Вучэбнае выданне

Протчанка Васіль Ульянавіч
Протчанка Вольга Пястроўна

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

**Вучэбны дапаможнік для 10 класа
ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне
агульнай сярэдняй адукцыі, з беларускай і рускай мовамі
навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання
(базавы і павышаны ўзроўні)**

Нач. рэдакцыйна-выдавецкага аддзела *Г. І. Бандарэнка*

Рэдактары *Л. Б. Сонат, І. М. Лапанец*

Мастацкі рэдактар *І. А. Усенка*

Камп'ютэрная вёрстка *А. М. Кісялёва, А. М. Кульбіцкай*

Карэктары *Т. Ф. Шайко, Я. А. Лукошка*

Падпісана ў друк 20.11.2006. Фармат 60×90/16. Папера афсетная № 1.
Гарнітура Школьная. Друк афсетны. Ум. друк. арк. 16,00. Ул.-вид. арк. 13,23.
Тыраж 155 700 экз. Заказ

Навукова-метадычная ўстанова «Нацыянальны інстытут адукцыі»
Міністэрства адукцыі Рэспублікі Беларусь. ЛВ № 02330/0133300 ад 30.04.2004.
220004, Мінск, Карабля, 16.

ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа». 220600, Мінск, Чырвоная, 23.